


ХІМІЯ

10






sp³-гибридизация





СТРУКТУРНАЯ ИЗАМЕРЯЯ




sp²-гибридизация



ПРАСТОРАВЛЯЮЩАЯ ИЗАМЕРЯЯ



sp-гибридизация



ХІМІЯ

Вучэбны дапаможнік для 10 класа ўстаноў агульной сярэдняй
адукацыі з беларускай мовай навучання
(з электронным дадаткам для павышанага ўзроўню)

*Дапушчана Міністэрствам адукацыі
Рэспублікі Беларусь*

Мінск
«Адукацыя і выхаванне»
2019

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

УДК 54(075.3=161.3)

ББК 24я721

X46

Аўтары: Т. А. Калевіч, Вадзім Э. Матуліс, Віталій Э. Матуліс,
І. М. Варакса

Пераклад з рускай *L. B. Сопат*

Рэцэнзыты: кафедра хіміі ўстановы адукацыі «Віцебскі дзяржаўны
універсітэт імя П. М. Машэрава» (доктар педагогічных навук, прафесар
Я. Я. Аришанскі); настаўнік хіміі кваліфікацыйнай катэгорыі «настаўнік-
метадыст» дзяржаўнай установы адукацыі «Сярэдняя школа № 8
г. Магілёва» *С. П. Гузікаева*

**Электронны дадатак для павышанага ўзроўню размешчаны
на рэсурсе profil.adu.by**

*Пры мастацкім афармленні вучэбнага дапаможніка выкарыстаны ілюстрацыі,
набытыя ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку на гандлёвой пляцоўцы
Shutterstock.com*

ISBN 978-985-599-069-8

© Сопат Л. Б., пераклад
на беларускую мову, 2019

© Афармленне. РУП «Выдавецтва
“Адукацыя і выхаванне”», 2019

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

ПРАДМОВА

Паважаныя сябры!

Вучэбны дапаможнік знаёміць вас з асновамі арганічнай хіміі — «хіміі жывога». Усе жывыя арганізмы пераважна складаюцца з арганічных рэчываў, вывучэнне якіх з'яўляецца прадметам арганічнай хіміі. Для яе паспяховага засваення вам спатрэбяцца веды, атрыманыя пры вывучэнні неарганічнай хіміі. Вы даведаецеся, што і неарганічная, і арганічная хімія грунтуюцца на адзіных фундаментальных асновах.

Усе неарганічныя і арганічныя рэчывы складаюцца з атамаў, таму ў пачатку курса вам трэба будзе атрымаць уяўленні аб тэорыі будовы атама і заканамернасцях звязвання атамаў паміж сабой у хімічныя злучэнні. Далей вы пазнаёміцесь з асновамі тэорыі будовы арганічных злучэнняў.

Вывучэнне арганічных злучэнняў пачынаецца з вуглевадародаў. Нягледзячы на аднолькавы якасны састаў, існуе неабсяжнае мноства арганічных злучэнняў вугляроду з вадародам. Далей вы пазнаёміцесь з кіслародзмяшчальнымі і азотзмяшчальнымі арганічнымі рэчывамі, якія маюць шэраг уласцівасцей, што дазваляюць іх малекулам стаць асновай жывых арганізмаў. Такім чынам, паслядоўнае вывучэнне арганічных злучэнняў па меры ўскладнення іх будовы з'яўляецца своеасаблівым пераходам «ад рэчыва да істоты» і дазволіць вам у канчатковым выніку атрымаць уяўленне аб рэчывах і іх ператварэннях, якія ляжаць у аснове ўсяго жывога.

Акрамя біялагічнай ролі, арганічныя злучэнні з'яўляюцца асновай шматлікіх аб'ектаў, якія шырока выкарыстоўваюцца ў штодзённым жыцці. Гэта прадметы хатняга ўжытку, прадукты харчавання, лекі, фарбавальнікі, харчовыя дабаўкі, кансерванты, хімічныя сродкі аховы раслін, ядахімікаты, мыйныя сродкі і многае іншае. Веды аб гэтых рэчывах не толькі пашыраць ваш кругагляд, але і дазволяць добра арыентавацца ў свеце рэчываў, павышаць агульную экалагічную культуру, неабходную кожнаму члену сучаснага грамадства.

Для паспяховага засваення вучэбнай інфармацыі ў канцы параграфаў дадзены пытанні і заданні, якія могуць быць выкананы як на ўроку, так і пасля яго. Ускладненныя заданні пазначаны зорачкай (*). У канцы кожнага параграфа прыводзяцца асноўныя яго палажэнні. Для лабараторных доследаў і практычных работ прыведзены інструкцыі па іх выкананні.

Вучэбны дапаможнік змяшчае таксама спасылкі на дадатковыя адукатыўныя рэсурсы. Гэтыя спасылкі прыведзены ў выглядзе QR-кодаў. Для іх прагляду выкарыстоўвайце мабільную прыладу (смартфон, планшэт), у якой прадугледжана чытанне QR-кодаў. Запусціце неабходны дадатак і навядзіце вэб-камеру прылады на прыведзены QR-код. На экране прылады з'явіцца старонка з адпаведным малюнкам, тэкстам або відэазапісам. Рад відэазапісаў ілюструе вывучаемыя хімічныя рэакцыі (QR-код на блакітным фоне), што дазваляе атрымаць больш поўнае ўяўленне аб іх працяканні. QR-коды на жоўтым фоне прывядуць вас да вучэбных матэрыялаў павышанага ўзроўню. Гэтыя матэрыялы вы таксама можаце знайсці на адукатыўным партале profil.adu.by.

Разам з tym адзначым, што магчымасці прыцягнення дадатковай інфармацыі ў сучасным свеце практычна не абмежаваны, таму спадзяёмся, што вучэбны дапаможнік для многіх з вас будзе толькі першым крокам да далейшага вывучэння хіміі і іншых навук аб навакольным свеце!

Раздел 1

УВОДЗІНЫ Ў АРГАНІЧНУЮ ХІМІЮ



§ 1. Будова атама.

Стан электрона ў атаме. Атамная арбіталь

З курса хіміі 7–9-га класаў вы ўжо ведаецце, што рэчывы складаюцца з атамаў. Напрыклад, малекулы вады складаюцца з атамаў кіслароду і вадароду (мал. 1.1).

У цэнтры атама знаходзіцца дадатна зараджанае ядро. Зарад ядра роўны атамнаму нумару элемента ў перыядычнай сістэме. Вакол ядра рухаюцца адмоўна зараджаныя электроны, утвараючы электронную абалонку. Дадатны зарад ядра кампенсуецца адмоўным зарадам электронаў, таму атам электранейтральны.


Напрыклад, атам вадароду складаецца з ядра, зарад якога роўны $1+$, і аднаго электрона. Зарад ядра атама гелію роўны $2+$, таму ў атаме гелію два электроны (мал. 1.2).




Мал. 1.1. Мадэль малекулы вады

Атам — электранейтральная часціца, якая складаецца з дадатна зараджанага ядра і адмоўна зараджаных электроннаў.

Калі атам аддае электрон, то ўтвораецца дадатна зараджаны іон — катыён. Калі атам далучае электрон, то ўтвораецца адмоўна зараджаны іон — аніён (мал. 1.3).




Мал. 1.3. Схема ўтворэння іонаў з атама вадароду



Мал. 1.4.
Электроннае воблака
атама вадароду

Гледзячы на малюнкі 1.2 і 1.3, можна памылкова меркаваць, што электроны верцяцца вакол атамнага ядра падобна таму, як планеты верцяцца вакол Сонца. У рэчаіснасці траекторыю руху электрона ў атаме вызначыць немагчыма. Кожны электрон утворае вакол ядра воблака адмоўнага зараду пэўнай формы і памеру — **электроннае воблака**. Напрыклад, адзіны электрон у атаме вадароду ўтворае воблака сферычнай формы (мал. 1.4).

Каб лепш уяўіць электроннае воблака, правядзём мысленны эксперымент. Дапусцім, у нас ёсьць магчымасць сфатографаваць атам вадароду ў розныя моманты часу, тады на фотаздымках мы будзем бачыць электрон у розных становішчах адносна ядра (мал. 1.5). Калі зрабіць шмат такіх фотаздымкаў




Мал. 1.5. «Мысленныя фотаздымкі» атама вадароду:
a — атрыманыя праз роўныя прамежкі часу; *b* — іх накладанне адзін на адзін

і накласці іх адзін на адзін, па гушчыні крапак мы ўбачым, наколькі часта электрон аказваецца ў дадзенай вобласці просторы.

З малюнка 1.4 відаць, што электрон у атаме вадароду часцей знаходзіцца ў непасрэднай блізасці ад ядра, па меры аддалення ад ядра верагоднасць выявіць электрон рэзка зніжаецца.

У электрона ёсць яшчэ адна асаблівасць. У атаме вадароду электрон можа мець не любяя, а толькі пэўныя значэнні энергii. Гэтыя значэнні энергii электрона ў атаме вадароду называюцца **энергетычнымі ўзроўнямі**. Энергетычныя ўзроўні абазчаюцца нумарамі.

На малюнку 1.6 паказаны энергетычныя ўзроўні атама вадароду.




Мал. 1.6. Схема энергетычных узроўняў электрона ў атаме вадароду

Электрону найбольыш выгадна займаць першы ўзровень з найменшай энергiяй, пры гэтым ён знаходзіцца бліжэй да ядра.

Электрон можа пераходзіць з аднаго энергетычнага ўзроўню на другі. Пры переходзе з першага ўзроўню на другі ён паглынае порцию энергii, роўную $E_2 - E_1$, пры адваротным переходзе ён выпраменьвае такую самую порцию энергii.

Цяпер мы можам удакладніць паняцце *арбіталь*, якое было ўведзена ў курсе хіміі 8-га класа. Вы ўжо ведаеце, што электрон у атаме можа знаходзіцца толькі ў пэўных *станах*. Кожнаму стану адпавядае пэўнае значэнне энергii і пэўная форма электроннага воблака. Электронны стан называецца *арбітальлю*.

Атамная арбіталь — стан электрона ў атаме, які характерызуецца пэўным значэннем энергii і формай электроннага воблака.

Мал. 1.7. *s*-АрбітальМал. 1.8. *p*-Арбіталь

Электроннае воблака не мае дакладных межаў, та-
му пры адлюстраванні формы арбіталі прыводзяць
не ўсё электроннае воблака, а толькі ту ю вобласць
прасторы, унутры якой верагоднасць выявіць элек-
трон дастаткова вялікая.

Арбіталі могуць мець розную форму. Арбіталі
сферычнай формы называюцца *s*-арбіталямі
(мал. 1.7).

Арбіталі ў форме аб'ёмнай
васьмёркі называюцца *p*-арбіталямі
(мал. 1.8).

У атамах маюцца таксама *d*- і *f*-арбіталі яшчэ больш
складанай формы, з імі можна пазнаёміцца, перайшоўшы па
спасылцы ў QR-кодзе.

Атамныя
арбіталі

*Атам складаецца з дадатна зараджанага ядра і адмоўна зараджа-
ных электронаў.*

*Кожны электрон у атаме знаходзіцца ў стане з вызначанай
энергіяй (займае пэўную атамную арбіталь).*

*Арбіталь харектарызуецца энергіяй і формай электроннага
воблака.*

Пытанні і заданні

1. Ядро атама мае дадатны зарад. Чаму ў цэлым атам электранейтральны?
2. Вызначце лік электронаў у атамах азоту, кіслароду і вугляроду.
3. Вызначце лік электронаў у іонах Al^{3+} , Ca^{2+} , S^{2-} , Cl^- , F^- , Na^+ . Прывядзіце прыклады злучэнняў, якія складаюцца з гэтых іонаў. Электранейтральныя атамы якіх хімічных элементаў будуць змяшчаць такую самую колькасць электронаў?
4. Што такое атамная арбіталь? Якую форму маюць *s*-, а якую *p*-арбіталі?
5. Паглынаючы энергію, электрон у атаме вадароду можа пераходзіць з адной арбіталі на другую. Якія харектарыстыкі электрона (зарад, энергія, маса, форма электроннага воблака) будуць пры гэтым змяняцца?

§ 2. Будова электронных абалонак атамаў

Электроны ў атамах займаюць станы з вызначанымі энергіямі (арбіталі).

Каб гэта паказаць, арбіタル адлюстроўваюць у выглядзе клетак $\boxed{}$, а электроны ў выглядзе стрэлак $\uparrow\downarrow$. Апошняе дазваляе адлюстраваць такую характеристыстыку электрона, як *спін* (ад англ. *spin* — ‘вярчэнне’). Каб зразумець, што такое спін, уявім, што электрон у атаме не толькі рухаецца вакол ядра, але і верціцца вакол уласнай восі. У залежнасці ад таго, у які бок адбываецца вярчэнне вакол уласнай восі (па гадзіннікавай стрэлцы ці супраць), магчымы два значэнні спіна электрона. Электроны з процілеглымі спінамі абазначаюць стрэлкамі, накіраванымі ў розныя бакі.

На адной арбіталі могуць размісціцца не больш за два электроны з супрацьлеглымі спінамі. Такія электроны называюцца *спаранымі*. Два спараныя электроны ўтвараюць *электронную пару*:

$\boxed{\uparrow\downarrow}$ — запоўненая арбіタル (электронная пара).

Калі на арбіталі маецца адзін электрон, то арбіタル называецца частковая або напалавіну запоўненай, а электрон — *няспараным*:

$\boxed{\uparrow}$ — частковая або напалавіну запоўненая арбіタル (няспараны электрон).


Арбіталі з аднолькавымі значэннямі энергіі ўтвараюць *энергетычны падузровень*. Энергетычны падузровуні абазначаюцца літарамі *s, p, d*.

s-Падузровень складаецца з адной арбіталі $\boxed{}$, якая мае сферычную форму (мал.1.7).

p-Падузровень складаецца з трох арбіталей $\boxed{}\boxed{}\boxed{}$, якія маюць форму аб'ёмных восьмёрак і арыентаваны ўздоўж трох каардынатных восей (мал. 2.1).


d-Падузровень складаецца з пяці арбіталей $\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}$, якія маюць яшчэ больш складаную форму.

Арбіталі з блізкімі значэннямі энергіі ўтвараюць *энергетычны ўзорунь*. На кожным энергетычным узоруні маецца строга вызначаны лік падузроўняў і, такім



Мал. 2.1. *p*-Арбіталі

чынам, арбіталей, прычым іх колькасць павялічваецца з узрастаннем нумара энергетычнага ўзроўню (мал. 2.2).




Мал. 2.2. Схема атамных арбіталей першага, другога і трэцяга энергетычных узроўняў

З малюнка 2.2 відаць, што:

першы ўзровень складаецца з аднаго падузроўню — 1s

другі — з двух падузроўняў — 2s і *2p*

трэці — з трох падузроўняў — 3s , *3p* і *3d*



Мал. 2.3. s-Арбіталі першага і другога энергетычных узроўняў

З павелічэннем нумара энергетычнага ўзроўню памеры арбіталей павялічваюцца, значэнні энергіі электронаў, якія займаюць гэтыя арбіталі, узрастаюць. Параўнайце памеры 1s- і 2s-арбіталей (мал. 2.3).

Электроны ў атаме імкнуть займаць станы з найменшай энергіяй.

Размяшчэнне электронаў на атамных арбіталах адлюстроўвае **электронна-графічная схема**.

Прывядзём электронна-графічныя схемы некаторых атамаў. Пры гэтым будзем улічваць, што спачатку запаўняюцца ўзроўні і падузроўні з меншай энергіяй (мал. 2.2).


Элемент з атамным нумарам 1 — **вадарод (H)**. Зарад ядра атама вадароду роўны $1+$, таму ў атаме вадароду маецца адзін электрон, які размяшчаецца на арбіталі з найменшай энергіяй $1s$.

Электронна-графічная схема атама вадароду:



На практицы карыстацца электронна-графічнай схемай не заўсёды зручна, прасцей для адлюстравання будовы электроннай абалонкі атама прымяняць формулу электроннай канфігурацыі (яе таксама называюць электроннай канфігурацыяй).

Напрыклад, формула электроннай канфігурацыі вадароду:




Элемент з атамным нумарам 2 — **гелій (He)**. Формула электронной канфігурацыі:





Першы энергетычны ўзровень у атаме гелію **завершаны**. Завершаная электронная абалонка ўстойлівая, таму гелій не ўтварае хімічных злучэнняў, з'яўляецца высакародным газам, існуе ў выглядзе асобных атамаў (аднатаемых малекул). Іншыя высакародныя газы — Ne, Ar і г. д. — таксама маюць устойлівую завершаную электронную абалонку.

Атамы астатніх элементаў не маюць завершаных абалонак, таму яны ўтвараюць хімічныя злучэнні. У гэтых злучэннях атамы набываюць завершаную абалонку бліжэйшых высакародных газаў.


Элемент з атамным нумарам 3 — **літый (Li)**. Яго электронная канфігурацыя:



З электроннай канфігурацыі атама літую відаць, што, аддаўшы адзін зневешні электрон, атам набудзе завершаную электронную абалонку, як у атама гелію. Для літую харектэрны рэакцыі, у якіх ён аддае адзін электрон, гэта значыць праяўляе аднаўленчыя ўласцівасці. У злучэннях, якія ўтвараюцца, ступень акіслення літую роўна +1:




Элемент з атамным нумарам 4 – **берилій (Be)**. Формула электроннай канфігурацыі:




На першы погляд можа здацца, што будова зневажлівага энергетычнага ўзору ю атама берилію такая самая, як у атама гелію, але ўласцівасці гэтых элементаў зусім розныя. Берилій – метал, у той час як гелій – высакародны газ.

Разгледзім электронна-графічную схему атама берилію. Унутранную $1s$ -арбіталь прыводзіць не будзем, замест яе на схеме шматкроп'е. Нагадаем, што хімічныя ўласцівасці атама вызначаюцца будовай зневажлівага энергетычнага ўзору. Электронна-графічная схема зневажлівага энергетычнага ўзору ю атама берилію мае выгляд:





У адрозненне ад атама гелію, зневажліві энергетычны ўзровень атама берилію не завершаны. Каб набыць устойлівую завершаную электронную абалонку, атам берилію павінен аддаць два электроны, таму берилій праяўляе ў злучэннях ступень акіслення +2, яго аксід мае формулу BeO , а гідраксід – $\text{Be}(\text{OH})_2$.

Элемент з атамным нумарам 5 – **бор (B)**. Яго электронная канфігурацыя:





Наступны элемент – **вуглярод (C)**. Электронна-графічная схема і электронная канфігурацыя вугляроду:



Як відаць з электронна-графічнай схемы, электроны ў атаме вугляроду запаўняюць розныя $2p$ -арбіталі. Гэта тлумачыцца тым, што, знаходзячыся на адной арбіталі, аднайменна зараджаныя электроны адчуваюць электрастатычнае адштурхоўванне, якое памяншаецца, калі электроны знаходзяцца на розных арбіталях.


Прывядзём электронна-графічныя схемы і электронныя канфігурацыі атамаў астататніх элементаў другога перыяду:





Відаць, што атаму фтору да завяршэння электроннай абалонкі не хапае аднаго электрона, таму фтор лёгка прымае адзін электрон, прайўляючы ступень акіслення -1 . *Фтор — элемент з самым ярким выражанымі неметалічнымі ўласцівасцямі.*

Апошні элемент другога перыяду — **неон (Ne)** — мае завершаную электронную абалонку:



Кожная з прыведзеных электронна-графічных схем адлюстроўвае найбольш энергетычна выгадны стан атама (яму адпавядае найменшая энергія). Такі стан называецца *асноўным*.

Паглынаючы энергию, атам можа пераходзіць ва ўзбуджаны стан, пры гэтым адзін або некалькі электронаў пераходзяць з адной арбіталі на другую (мал. 1.6). Энергія атама ва ўзбуджаным стане вышэй, чым у асноўным, таму ва ўзбуджаным стане атам можа знаходзіцца вельмі нядоўга і хутка вяртаецца ў асноўны стан.

Прывядзём прыклады ўзбуджаных станаў атамаў (абазначаны^{*}):




Асоблівасці электроннай будовы атама вугляроду

У 10-м класе вы будзеце вывучаць арганічную хімію — хімію злучэнняў вугляроду. Унікальнасць гэтага элемента заключаецца ў тым, што лік электронаў на зневашнім энергетычным уроўні вугляроду (іх чатыры), роўны ліку арбіталаў (якіх таксама чатыры). Гэта значыць, у атама вугляроду зневашні энергетычны ўзровень запоўнены *роўна напалавіну*. У такім выпадку

атаму нявыгадна як аддаваць, так і прымаць электроны, а выгадна іх абагульняць, утвараючы кавалентныя сувязі. Таму атамы вугляроду ўтвараюць дастаткова трывалыя сувязі адзін з адным, злучаючыся ў доўгія ланцугі або цыклы. Пры гэтым кожны атам вугляроду ўтварае чатыры кавалентныя сувязі.

На малюнку 2.4 паказаны ланцугі і цыклы з атамаў вугляроду ў малекулах арганічных рэчываў. Свабодныя валентнасці атамаў вугляроду запоўнены атамамі вадароду (белыя шарыкі):



Мал. 2.4. Ланцугі і цыклы з атамаў вугляроду ў малекулах арганічных рэчываў

Нядзіўна, што вуглярод з'яўляецца асновай мноства арганічных злучэнняў. Валентнасць вугляроду, роўная чатыром, дае магчымасць утварэння разгалінаваных структур і кратных (двойных і трайных) сувязей, што абумоўлівае разнастайнасць арганічных злучэнняў.

З будовай атамаў хімічных элементаў трэцяга перыяду вы можаце пазнаёміцца, перайшоўшы па спасылцы ў QR-кодзе.



* Будова электронных аблонак элементаў трэцяга перыяду

Будову электроннай аблонкі атама адлюстроўваюць пры дапамозе электронна-графічнай схемы або формулы электроннай канфігурацыі.

Пры складанні электронна-графічнай схемы ўлічваюць, што ў першую чаргу электронамі запаўняюцца арбіталі з найменшай энергіяй і на адной арбіталі могуць размясціцца не больш за два электроны з супрацьлеглымі спінамі.

У атаме вугляроду лік электронаў на знешнім энергетычным узроўні роўны ліку арбіталаў, таму атамы вугляроду здольны ўтвараць дастаткова трывалыя кавалентныя сувязі адзін з адным, злучаючыся ў доўгія ланцугі і цыклы.

Пытанні і заданні

1. Колькі электронаў можа размяшчацца на адной арбіталі?
 2. Колькі арбіталей маецца на першым і другім энергетычных узроўнях адпаведна?
 3. Вызначце ступені акіслення элементаў у наступных злучэннях: HF, H₂SO₄, H₂, NH₃, CH₄.
 4. Чаму берылій, які мае электронную канфігурацыю $1s^2 2s^2$, з'яўляецца актыўным металам, у той час як гелій з падобнай электроннай канфігурацыяй знешняга энергетычнага ўзроўню ($1s^2$) — высакародным газам?
 5. У чым унікальнасць будовы атама вугляроду, якая дазваляе яму быць асновай для малекул мільёнаў арганічных злучэнняў?
 6. Хімічны элемент, электронная канфігурацыя якога $\dots 2s^2 2p^2$, утворае аксід, масавая доля кіслароду ў якім роўная 72,7 %. Прыведзіце хімічны сімвал элемента і формулу аксіду.
 7. Якія з прыведзеных электронных канфігурацый адпавядаюць асноўнаму стану атама, а якія — узбуджанаму:
- a) $1s^2 2s^2 2p^2$; б) $1s^2 2s^1 2p^2$; в) $1s^2 2s^2 2p^5$; г) $1s^2 2s^2 2p^6$; д) $1s^2 2s^1 2p^3$?

§ 3. Тыпы хімічнай сувязі

З курса хіміі 7–9-га класаў вы ведаеце, што пры звычайных умовах атамы большасці хімічных элементаў у свабодным выглядзе (па асобку) не існуюць. Нават у простых рэчывах атамы звязаны адзін з адным хімічнымі сувязямі. Выключэннем з'яўляюцца толькі высакародныя газы.

Напрыклад, простае рэчыва вадарод складаецца з малекул H₂, у якіх два атамы вадароду звязаны адной кавалентнай сувяззю: H—H.

Хімічная сувязь — узаемадзеянне, якое злучае асобыяя атамы ў хімічныя злучэнні (малекулы або кристалі).

Удзельніцаць ва ўтварэнні хімічных сувязей могуць толькі тыя электроны, якія слабей звязаны з ядром, гэта значыць электроны знешняга энергетычнага ўзроўню. Такія электроны называюцца *валентнымі*.

Валентныя электроны прынята пазначаць кропкамі, якія акружаюць сімвал хімічнага элемента. Такія формулы называюцца *электроннымі формуламі*.



электронныя формулы атамаў вадароду і вугляроду


Відаць, што атамы вадароду і вугляроду маюць незавершаныя электронныя абалонкі, таму асобныя атамы вадароду і вугляроду не могуць існаваць пры звычайных умовах. У адрозненне ад іх, атамы высакародных газаў, якія маюць завершаныя электронныя абалонкі, устойлівыя. Электронныя формулы атамаў высакародных газаў гелю і неону наступныя:



Акружнасць вакол электроннай формулы ўказвае на завершанаасць знешняга слоя. Гэта значыць атам гелю мае завершаную двухэлектронную, а атам неону — восьміэлектронную знешнюю абалонку. Адсюль вынікае важная выснова — атамы будуть імкнущы сфарміраваць стабільныя завершаныя электронныя абалонкі за кошт аддачы, далучэння або абагульнення электронаў. Пры гэтым утвараюцца хімічныя сувязі.



Прыклад 1. Утварэнне іоннай сувязі паміж літіем і фторам.

На знешнім электронным слоі атама літію знаходзіцца адзін электрон, таму атам літію лёгка аддае гэты электрон, набываючы завершаную электронную абалонку, як у бліжэйшага высакароднага газа — гелю. На знешнім слоі атама фтору размяшчаецца сем электронаў, таму фтор, наадварот, лёгка далучае адзін электрон, набываючы завершаную восьміэлектронную знешнюю абалонку, як у атама неону:



Мал. 3.1. Утварэнне іоннай сувязі паміж літіем і фторам

Пры ўтварэнні фтарыду літію электрон ад атама літію пераходзіць да атама фтору. У выніку ўтвараюцца іоны Li⁺ і F⁻. Электронныя канфігурацыі іонаў Li⁺ і F⁻ такія самыя, як у атамаў гелю і неону адпаведна:




Рознаіменна зараджаныя іоны прыцягваюцца адзін да аднаго. Такая сувязь называецца іоннай. Іонная сувязь утвараеца паміж атамамі металу

і неметалу. Іонная сувязь маецца ў солях (NaCl , KF); аксідах металаў (Na_2O , K_2O); гідраксідах металаў (NaOH , KOH).

Прыклад 2. Утварэнне кавалентнай сувязі ў малекуле вадароду H_2 .

На зневшнім слоі атама вадароду ёсьць адзін няспараны электрон. Паколькі пры ўтварэнні малекулы вадароду паміж сабой узаемадзейнічаюць аднолькавыя атамы, электрон не будзе пераходзіць ад аднаго атама да другога і рознаіменна зараджаныя іоны ўтварацца не будуць. Замест гэтага няспараныя электроны двух атамаў вадароду ўтвараюць агульную электронную пару. Пры гэтым кожны атам вадароду набывае завершаную электронную абалонку, як у атама гелію:



Мал. 3.2. Утварэнне кавалентнай сувязі ў малекуле вадароду

Сувязь, утвораную з дапамогай агульных электронных пар, называюць кавалентнай. У формулах кавалентную сувязь (агульную электронную пару) абазначаюць рысачкай. Напрыклад, формулу малекулы вадароду можна запісаць $\text{H}—\text{H}$. Такая формула называецца структурнай. Яна паказвае не толькі састаў, але і будову малекулы.

Кавалентная сувязь утвараецца паміж атамамі неметалаў. Кавалентная сувязь маецца ў простых рэчывах неметалаў (H_2 , Cl_2 , O_2 , N_2); аксідах неметалаў (CO_2 , SO_2); кіслотах (HCl , H_2SO_4).

Мы разгледзелі два тыпы хімічнай сувязі — кавалентную і іонную. *Кавалентная сувязь* утвараецца паміж атамамі неметалаў. *Іонная сувязь* злучаюцца металы з неметаламі.

Пры ўзаемадзейнні атамаў металаў адзін з адным узнякае трэці тып хімічнай сувязі — *металічная сувязь*. Падрабязна з гэтым тыпам сувязі вы знаёміліся ў курсе хіміі 9-га класа. Нагадаем, што металічная сувязь маецца ў простых рэчывах, утвораных металамі, напрыклад Na , K , Fe , і металічных сплавах.

Існуюць трох тыпах хімічнай сувязі: кавалентная, іонная і металічная.

Кавалентная сувязь утвораецца паміж атамамі неметалаў у простых рэчывах (H_2 , F_2 , O_2), аксідах неметалаў (H_2O , CO_2), кіслотах (HF , HCl , H_2SO_4 , HNO_3).

Іонная сувязь утвораецца паміж атамамі металау і неметалау ў солях ($NaCl$, KF); аксідах металаў (K_2O , BaO); гідраксідах металаў ($NaOH$, KOH).

Металічна сувязь утвораецца паміж атамамі металаў у простых рэчывах (Na , K , Cu) і металічных сплавах.


Пытанні і заданні

- Чаму атамы большасці хімічных элементаў не існуюць пры звычайных умовах у свабодным выглядзе (у выглядзе не звязаных паміж сабой атамаў)? Ці ёсьць выключение з гэтай заканамернасці?
- Што такое валентныя электроны? Укажыце лік валентных электронаў у атамах вадароду, вугляроду, азоту.
- Пры дапамозе электронных формул адлюструйце ўтварэнне кавалентных сувязей у малекулах F_2 і N_2 . Электронную абалонку якога высакароднага газу набываюць атамы, што ўтварылі хімічную сувязь у дадзеных малекулах?
- Вызначце тып хімічнай сувязі ў рэчывах: I_2 , H_2O , KCl , Na_2S , CO_2 , O_2 , CH_4 , Cu .

§ 4. Кавалентная сувязь

Асноўным тыпам хімічных сувязей у арганічных злучэннях з'яўляецца кавалентная сувязь. Разгледзім механізм яе ўтварэння і асноўныя характеристыстыкі.

Найпрасцейшы прыклад злучэння з кавалентнай сувяззю — малекула вадароду H_2 . Атам вадароду складаецца з дадатна зараджанага ядра і аднаго няспаранага электрона, які займае $1s$ -арбіталь. Пры збліжэнні двух атамаў вадароду адбываецца перакрыванне іх электронных воблакаў:




Мал. 4.1. Схема перакрывання электронных воблакаў атамаў вадароду

У выніку ў прасторы паміж ядрамі адбываеца павелічэнне электроннай шчыльнасці, гэта значыць у гэтай вобласці канцэнтруеца адмоўны зарад. Гэты адмоўны зарад прысягвае дадатна зараджаныя ядры, і паміж атамамі фарміруеца хімічная сувязь. Утвораеца малекула вадароду $\text{H}-\text{H}$, або H_2 . Такая сувязь называеца ***кавалентнай***. Чым больш перакрываюцца электронныя воблакі атамаў, тым больш трывалай будзе кавалентная сувязь.

Схему ўтворэння кавалентнай сувязі паміж атамамі вадароду можна прадстаўвіць наступным чынам:



або:



З прадстаўленай схемы відаць, што кавалентная сувязь ажыццяўляеца з дапамогай *агульной электроннай пары*. У электронных формулах электронную пару звычайна абазначаюць дзвюма кропкамі, размешчанымі паміж атамамі. Калі вакол такіх атамаў апісаць акружнасці, відаць, што кожны атам вадароду ў малекуле мае завершаную электронную абалонку, як у атама гелію:



У структурных формулах кавалентная сувязь абазначаеца рысачкай:



Выкарыстоўваючы паняцце агульной электроннай пары, можна даць кароткае азначэнне кавалентнай сувязі.

Кавалентная сувязь — хімічная сувязь, утвораная пры дапамозе агульных электронных пар.


У малекуле вадароду агульная электронная пара фарміруеца за кошт няспараных электронаў двух атамаў вадароду. Такім чынам, можна зрабіць вывод, што колькасць кавалентных сувязей, якія можа ўтворыць элемент, роўна ліку няспараных электронаў у яго атаме.

Напрыклад, у атаме вадароду адзін няспараны электрон, таму вадарод можа ўтворыць толькі адну кавалентную сувязь. Лік кавалентных сувязей, які ўтворае дадзены атам у хімічным злучэнні, называеца яго *валентнасцю*. Напрыклад, паколькі валентнасць вадароду роўная адзінцы, то ў структурных формулах ад сімвала H трэба маляваць адну рысачку: $\text{H}-\text{H}$, $\text{H}-\text{Cl}$.

Разгледзім асноўныя характеристыстыкі кавалентнай сувязі.


Кратнасць кавалентнай сувязі

На зневшнім слоі атама фтору маеца адзін няспараны электрон, таму валентнасць фтору ў злучэннях роўная адзінцы.



Ад сімвала F у структурных формулах трэба маляваць адну рысачку: F—F, H—F.


На малюнку 4.2 паказана схема ўтварэння кавалентнай сувязі ў малекуле фтору:



Мал. 4.2. Схема ўтварэння адзінарнай кавалентнай сувязі ў малекуле фтору F₂


У малекуле фтору атамы звязвае адна агульная электронная пара. Такая сувязь называецца *адзінарнай*.

На зневшнім слоі атама кіслароду маюцца два няспараныя электроны, таму валентнасць кіслароду ў злучэннях роўная двум.



Ад сімвала O ў структурных формулах трэба маляваць дзве рысачкі: O=O, H—O—H.


На малюнку 4.3 паказана схема ўтварэння кавалентнай сувязі ў малекуле кіслароду:



Мал. 4.3. Схема ўтварэння двайной кавалентнай сувязі ў малекуле кіслароду O₂

У малекуле кіслароду атамы звязваюць дзве электронныя пары. Такая сувязь называецца *двойнай*. Двойная сувязь больш трывалая, чым адзінарная.


На знешнім слоі атама азоту маецца тры няспараныя электроны, таму валентнасць азоту ў злучэннях роўная тром.



Ад сімвала N у структурных формулах трэба маляваць тры рысачкі:



На малюнку 4.4 паказана схема ўтварэння кавалентнай сувязі ў малекуле азоту:




Мал. 4.4. Схема ўтварэння трайной кавалентнай сувязі ў малекуле азоту N_2


У малекуле азоту атамы звязваюць тры электронныя пары. Такая сувязь называецца *трайной*. Трайная сувязь больш трывалая, чым адзінarnaia і двайнай.

Двайнай і трайной сувязі маюць агульную назыву ***кратныя***.


У асноўным стане на знешнім слоі атама вугляроду маецца два няспараныя электроны. Аднак атам вугляроду лёгка пераходзіць ва ўзбуджаны стан, у якім маецца чатыры няспараныя электроны:




У сувязі з гэтым валентнасць вугляроду можа быць роўная чатыром. У большасці злучэнняў вуглярод чатырохвалентны. Таму ў структурных формулах ад сімвала C трэба маляваць чатыры рысачкі:




Атамы вугляроду могуць звязвацца паміж сабой як адзінарнымі, так і кратнымі сувязямі. Напрыклад, у малекуле *этану*, які мае састаў C_2H_6 , атамы вугляроду ўтвараюць толькі адзінарныя сувязі:



Двойной кавалентнай сувязью атамы вугляроду злучаны паміж сабой у малекуле *этылену* (C_2H_4):



Трайная сувязь паміж атамамі вугляроду маецца ў малекуле *ацэтылену* (C_2H_2):



Энергія і даўжыня кавалентнай сувязі

Важнейшымі характеристыкамі кавалентнай сувязі з'яўляюцца яе **энергія і даўжыня**.

Энергія, якую неабходна затраціць для разрыву хімічнай сувязі, называецца **энергіяй сувязі**. Энергія сувязі вымяраецца ў кДж/моль. Чым больш трывалая сувязь, тым больш энергіі неабходна затраціць на яе разрыў, такім чынам, тым большая энергія сувязі.

Энергія кратных сувязей большая, чым адзінарных (табл. 4.1). Гэта цалкам зразумела, так як для разбурэння двух ці трох сувязей патрабуеца расходаваць больш энергіі, чым для разрыву адной сувязі.

Атамы, злучаныя хімічнай сувязью, знаходзяцца на пэўнай адлегласці адзін ад аднаго. Адлегласць паміж ядрамі атамаў, якія ўтвараюць сувязь, называецца **даўжынёй сувязі**.

З даных табліцы 4.1 відаць, што ў радзе *этан* — *этылен* — *ацэтылен* з ростам кратнасці даўжыня сувязі вуглярод-вуглярод памяншаецца. Гэта значыць пры ўтварэнні кратных сувязей атамы мацней прыцягваюцца адзін да аднаго.

Таблица 4.1. Энергія і даўжыня сувязі вуглярод-вуглярод у некаторых малекулах

Назва рэчыва	Структурная формула	Энергія сувязі вуглярод-вуглярод, кДж / моль	Даўжыня сувязі вуглярод-вуглярод, нм
Этан	$\begin{array}{ccccc} & \text{H} & & \text{H} & \\ & & & & \\ \text{H} & -\text{C} & -\text{C}- & \text{H} & \\ & & & & \\ & \text{H} & & \text{H} & \end{array}$	350	0,154
Этылен	$\begin{array}{ccccc} & \text{H} & & \text{H} & \\ & \diagdown & & \diagup & \\ & \text{C} & = & \text{C} & \\ & \diagup & & \diagdown & \\ & \text{H} & & \text{H} & \end{array}$	612	0,134
Ацэтылен	$\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$	833	0,120

Палярнасць кавалентнай сувязі

У малекуле вадароду H_2 кавалентная сувязь утвараеца паміж атамамі аднаго элемента, таму агульная электронная пара размяшчаеца сіметрычна (пасярэдзіне) паміж ядрамі атамаў. Такая сувязь называеца *кавалентнай непалярнай*.

Прыклад 1. Кавалентнай непалярнай сувяззю злучаюца паміж сабой атамы неметалаў у простых рэчывах $\text{H}-\text{H}$, $\text{F}-\text{F}$, $\text{Cl}-\text{Cl}$, $\text{O}=\text{O}$, $\text{N}\equiv\text{N}$.

Акрамя таго, кавалентная непалярная сувязь утвараеца паміж атамамі вугляроду ў этане $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_3$, этилене $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2$ і ацэтылене $\text{HC}\equiv\text{CH}$.


Пры ўтварэнні кавалентнай сувязі паміж атамамі розных хімічных элементаў агульная электронная пара зрушваеца да больш электраадмоўнага атама. Такая сувязь называеца *кавалентнай палярнай*.

Нагадаем, што **электраадмоўнасць** — гэта здольнасць атама ў хімічным злучэнні прыцягваць да сябе электроны іншых атамаў. Самы электраадмоўны элемент — фтор ($\text{ЭA} = 4,1$).

Прыклад 2. Кавалентная палярная сувязь у малекуле фторавадароду HF .


Малекула $\text{H}-\text{F}$ утворана атамамі вадароду і фтору. Электраадмоўнасць фтору вышэйшая, чым вадароду, таму агульная электронная пара будзе зрушеная да больш электраадмоўнага атама фтору (мал. 4.5).

агульная электронная пара
зрушана да атама фтору




Мал. 4.5. Схема ўтварэння кавалентнай сувязі ў малекуле фторавадароду HF

У выніку на атаме фтору ўзнікае частковы адмоўны зарад, на атаме вадароду — частковы дадатны. Частковыя, а не поўныя зарады ўзнікаюць з прычыны таго, што агульная электронная пара зрушваецца да атама фтору, але поўнага пераходу электрона ад аднаго атама да другога не адбываецца. Частковы зарад абазначаецца грэчаскай літарай δ (дэльта):



Сувязь паміж атамамі вадароду і фтору з'яўляецца *кавалентнай палярнай*.

Кавалентная палярная сувязь узікае паміж атамамі неметалаў з рознай электраадмоўнасцю, напрыклад, у малекулах хлоравадароду, вады, аміяку:



Чым мацней адрозніваюцца паміж сабой электраадмоўнасці атамаў, якія ўтвараюць кавалентную сувязь, тым большымі будуть частковыя зарады на атамах і тым больш палярнай будзе сувязь.

Прыклад 3. Кавалентныя палярныя сувязі ў малекулах фторавадароду HF і хлоравадароду HCl.

Таблица 4.2. Электраадмоўнасці і частковыя зарады на атамах у малекулах HF і HCl

Назва рэчыва	Электраадмоўнасці элементаў	Частковыя зарады на атамах
Фторавадарод	2,2 4,1 $\text{H}-\text{F}$	$+0,43$ $-0,43$ $\text{H}-\text{F}$
Хлоравадарод	2,2 2,8 $\text{H}-\text{Cl}$	$+0,18$ $-0,18$ $\text{H}-\text{Cl}$

З табліцы 4.2 відаць, што частковыя зарады на атамах у малекуле HF значна большая, чым у малекуле HCl. Такім чынам, сувязь у малекуле HF больш паллярная, чым у HCl.

Кавалентная сувязь ажыцца ўляеца з дапамогай агульных электронных пар. У электронных формулах агульную электронную пару абазначаюць дзвюма кропкамі, размешчанымі паміж атамамі. У структурных формулах кавалентную сувязь абазначаюць рысачкай.

Кавалентная сувязь утвораецца паміж атамамі неметалаў. Паміж атамамі аднаго і таго ж неметала ўзнікае кавалентная непаллярная сувязь. Паміж атамамі розных неметалаў — кавалентная палярная.

Кавалентная сувязь бывае адзінарной, двайнай і трайной. Двайнай і трайная сувязі называюцца кратнымі.

Чым больш трывалая сувязь, тым большая энергія сувязі. Энергія кратных сувязей вышэйшая, чым энергія адзінарных сувязей. Кратныя сувязі карацейшыя, чым адзінарныя сувязі.

Пытанні і заданні

1. Пры дапамозе электронных формул адлюструйце ўтварэнне кавалентных сувязей у малекулах HCl, H_2O , NH_3 , CH_4 . Укажыце валентнасці элементаў у гэтых рэчывах.
2. Улічваючы, што валентнасць вадароду і хлору роўная адзінцы, вугляроду — чатыром, а кіслароду — двум, напішыце структурныя формулы малекул: CCl_4 , CO_2 , CH_3Cl , C_2H_6 , C_2H_4 , C_2H_2 , $\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl}$.
3. У якой малекуле, H_2O або NH_3 , кавалентныя сувязі больш паллярныя? Састаўце структурныя формулы гэтых малекул і ўкажыце знакі частковых зарадаў на атамах.
4. Напішыце структурную формулу пераксіду вадароду H_2O_2 . Укажыце паллярныя і непаллярныя сувязі.
5. У якой малекуле, O_2 ці H_2O_2 , энергія сувязі кісларод-кісларод большая?
6. Пры моцным награванні можа адбывацца разрыў сувязей у малекулах. Пры гэтым малекулы распадаюцца на атамы. Якое рэчыва, Cl_2 ці N_2 , будзе больш устойлівым да награвання (тэрмічна ўстойлівым)?

§ 5. Прадмет арганічнай хімії. Тэорыя будовы арганічных рэчываў

Вывучаючы неарганічную хімію, вы пазнаёмліся з рэчывамі самага разнастайнага састаўу, многія з якіх з'яўляюцца асновай мінералаў, будаўнічых матэрыялаў, мінеральных угнаенняў, каштоўных камянёў і г. д. Пры гэтым вы не сустракалі, каб які-небудзь адзін хімічны элемент абавязкова прысутнічаў ва ўсіх неарганічных рэчывах. Адметнай асаблівасцю арганічных рэчываў з'яўляецца тое, што ў іх састаў, разам з іншымі элементамі, заўсёды уваходзяць атамы вугляроду. Вывучэнне злучэнняў вугляроду — іх будовы, хімічных уласцівасцей, спосабаў атрымання — і складае прадмет арганічнай хіміі.

Арганічная хімія — хімія злучэнняў вугляроду.

Разам з вугляродам у састаў арганічных рэчываў часцей уваходзяць вадарод (CH_4 — метан), кісларод (CH_3COOH — воцатная кіслата) і азот ($\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$ — анілін), радзей — галагены (CCl_4 — тэтрахлорметан), сера (CH_3SH — метылмеркаптан) і іншыя элементы. Адзначым, што некаторыя злучэнні вугляроду адносяцца да неарганічных рэчываў. Вы пазнаёмліся з імі раней. Гэта вуглякіслы газ (CO_2), вугальная кіслата (H_2CO_3), яе солі — карбанаты і некаторыя іншыя рэчывы.

Лік вядомых арганічных злучэнняў значна перавышае лік неарганічных злучэнняў. Такая разнастайнасць абумоўлена здольнасцю атамаў вугляроду злучацца адзін з адным з утварэннем ланцугоў і цыклаў, якія ўключаюць сотні і нават тысячы атамаў вугляроду.

Узнікненне арганічнай хіміі як науки


Трэба адзначыць, што арганічныя рэчывы вядомы чалавецтву са старажытных часоў. Ужываючы параўнальна простыя спосабы перапрацоўкі раслін, людзі здаўна ўмелі атрымліваць трысняговы цукар, прыродныя фарбавальнікі, алей, воцат і г. д. Аднак наука аб злучэннях вугляроду ўзнікла толькі на пачатку XIX стагоддзя, пасля таго як хімікі навучыліся вызначаць састаў рэчываў і выражанаць яго ў выглядзе малекулярных формул. Тады стала вядома, што рэчывы расліннага і жывёльнага паходжання змяшчаюць вуглярод.

У 1806 годзе шведскі хімік Я. Берцэліус прапанаваў называць рэчывы, якія атрымліваюць з жывых арганізмаў, арганічнымі, а навуку, якая вывучае іх, — арганічнай хіміяй. Наяўнасць вугляроду ў кожным арганічным рэчыве дазволіла Берцэліусу вызначыць арганічную хімію як хімію злучэнняў вугляроду. Такое азначэнне з'яўляецца агульнапрынятым і сёння. Разам з тым Берцэліус памылкова лічыў, што прынцыповым адрозненнем арганічных рэчываў ад неарганічных з'яўляецца тое, што першыя не могуць быць атрыманы ў лабараторыі, а ствараюцца толькі жывымі арганізмамі пад уплывам асаблівай «жыццёвой сілы». Тэорыя «жыццёвой сілы» атрымала назуву «віталізм» (ад лац. *vitalis* — ‘жыццёвы’). Гэтай тэорыі неўзабаве быў нанесены сакрушальны ўдар, калі ў 1824 годзе з неарганічных рэчываў нямецкім хімікам Ф. Вёлерам была сінтэзавана шчаўевая кіслата, а ў 1828 годзе — мачавіна. У 1845 годзе была атрымана воцатная кіслата (А. Кольбэ, Германія), а ў 1854 годзе французскі хімік М. Бертло сінтэтычным шляхам атрымаў тлушчы. Сёння сінтэзаваны шматлікія арганічныя рэчывы, якія не толькі маюцца ў прыродзе, але і не сустракаюцца ў ёй, напрыклад, лекавыя прэпараты, пластмасы, сінтэтычныя каўчуکі, вадкія крышталі і многія іншыя. Такім чынам, вучэнне аб «жыццёвой сіле» пацярпела поўнае паражэнне. Тым не менш, падзел хіміі на арганічную (хімію злучэнняў вугляроду) і неарганічную захаваўся і па сённяшні дзень.

Выяўленне вугляроду і вадароду у састаўе арганічных рэчываў

У састаў усіх арганічных рэчываў уваходзіць вуглярод. Большаясць арганічных злучэнняў змяшчае таксама атамы вадароду. Доказам таго, што ў састаў арганічных злучэнняў уваходзяць вуглярод і вадарод, з'яўляецца наступны дослед.

У прабірку змяшчаюць аксід медзі(II) і парафін. Парафін уяўляе сабой сумесь цвёрдых вуглевадародаў (арганічных рэчываў, якія складаюцца з вугляроду і вадароду). Прабірку замацоўваюць гарызантальна ў лабараторным штатыве (мал. 5.1). На сценку прабіркі бліжэй да яе верхняй часткі асцярожна змяшчаюць бязводны сульфат




Мал. 5.1. Доказ наяўнасці
вугляроду і вадароду
у састаўе арганічнага рэчыва
($C_{18}H_{38}$)

медзі(ІІ). Бязводны сульфат медзі(ІІ) CuSO_4 мае белы колер, у адрозненне ад блакітнага меднага купарвасу $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$. Закаркоўваюць прабірку коркам з газаадводнай трубкай, канец трубкі змяшчаюць у шклянку з празрыстай вапнавай водой (водны раствор гідраксіду кальцыю $\text{Ca}(\text{OH})_2$). Прабірку награваюць у полымі спіртоўкі.

Аксід медзі(ІІ) у дадзеным доследзе выступае ў ролі акісляльніка. Ён акісле вуглевадароды да CO_2 і вады, пры гэтым аксід медзі(ІІ) аднаўляеца да медзі. Напрыклад, для вуглевадароду $\text{C}_{18}\text{H}_{38}$, які ўваходзіць у састаў парафіну, рэакцыю, якая працякае, можна адлюстраваць ураўненнем:



У ходзе эксперыменту назіраюцца наступныя з'явы. На сценках прабіркі з'яўляюцца крапелькі вады, пры гэтым белы сульфат медзі(ІІ) набывае блакітны колер, так як ператвараецца ў медны купарвас:



Вуглякіслы газ, які вылучаецца, выклікае памутненне вапнавай воды, так як утвараецца белы асадак CaCO_3 :



Астатац рэакцыйнай сумесі набывае чырвонае адценне з-за ўтварэння металічнай медзі. Такім чынам, гэты дослед даказвае наяўнасць вугляроду і вадароду ў малекулах арганічнага рэчыва.

Тэорыя будовы арганічных рэчываў

Тэорыя будовы арганічных рэчываў сфарміравалася ў другой палове XIX стагоддзя. Да гэтага часу былі атрыманы і даследаваны многія арганічныя злучэнні, устаноўлены іх якасны і колькасны састаў, апісаны ўласцівасці.

Так, у канцы XVIII — пачатку XIX стагоддзя былі вылучаны важнейшыя вуглевадароды (арганічныя рэчывы, якія складаюцца толькі з вугляроду і вадароду) і ўстаноўлены іх малекулярныя формулы. Аднак аказалаася, што

веданне малекулярных формул, якія адлюстроўваюць толькі састаў рэчыва, відавочна недастаткова для разумення будовы і ўласцівасцей арганічных злучэнняў. Прывядзём прыклады некаторых супярэчнасцей, якія заводзілі ў тутпік вучоных першай паловы XIX стагоддзя.

Прыклад 1. *Малекулярныя формулы найпрацішых вуглевадародаў метану, этану і прапану – CH_4 , C_2H_6 і C_3H_8 адпаведна.*

Да сярэдзіны XIX стагоддзя Э. Франкландам ужо было прапанавана па-ніцце валентнасці атамаў, а А. Кекуле выказаў здагадку, што атамы вугляроду чатырохвалентныя. Калі сыходзіць з таго, што вадарод аднавалентны, то, разглядаючы прыведзеныя малекулярныя формулы, можна памылкова меркаваць, што толькі ў метане CH_4 вуглярод мае валентнасць роўную чатыром, валентнасць вугляроду ў этане C_2H_6 павінна раўняцца тром, а ў прапане C_3H_8 вуглярод павінен мець дробную валентнасць.

Прыклад 2. *Аднолькавую формулу C_4H_{10} маюць два розныя рэчывы.*

Тэмпература кіпення аднаго з гэтых рэчываў роўная $-0,5$ °C, тады як тэмпература кіпення другога больш чым на 11 °C ніжэй і складае -12 °C.

Накапленне падобных невытлумачальных на той момант фактаў стала перадумовай стварэння новай тэорыі – тэорыі будовы арганічных злучэнняў. Яе асноўныя палажэнні ў сярэдзіне XIX стагоддзя сформуляваў А. М. Бутлераў.

Да таго часу было вядома, што малекулы складаюцца з атамаў, але вучоныя яшчэ не надавалі значэння таму, як атамы размяшчаюцца ў малекуле, і лічылі, што пазнаць гэта немагчыма. А. М. Бутлераў выказаў меркаванне аб tym, што атамы ў малекуле злучаны ў пэўнай паслядоўнасці, якую можна ўстанавіць хімічнымі метадамі і адлюстраваць у структурнай формуле.

Сформулюем важнейшыя палажэнні тэорыі будовы арганічных злучэнняў А. М. Бутлера:

1. Атамы, якія ўваходзяць у састаў арганічных злучэнняў, звязаны адзін з адным у пэўнай паслядоўнасці ў адпаведнасці з іх валентнасцю.

2. Уласцівасці рэчыва залежаць не толькі ад таго, атамы якіх элементаў і ў якой колькасці




Мал. 5.2.
Аляксандр Міхайлавіч
Бутлераў (1828–1886)

ўваходзяць у састаў малекул, але і ад паслядоўнасці злучэння атамаў у малекулах.


Дадзеная тэорыя адкрыла шлях да шырокага распаўсюджвання структурных формул для адлюстравання будовы арганічных рэчываў.

Выкарыстаем палажэнні тэорыі А. М. Бутлерава для тлумачэння супярэчнасцей, апісаных у прыкладах 1 і 2.


Спачатку растлумачым будову малекул найпрасцейшых вуглевадародаў. Улічваючы, што валентнасць вугляроду роўная чатыром, а валентнасць вадароду — адзінцы, структурная формула метану CH_4 наступная:



У малекуле этану C_2H_6 усе атамы вугляроду і вадароду ўваходзяць у састаў адной часціцы. Для гэтага два атамы вугляроду павінны ўтварыць паміж сабой хімічную сувязь. Астатнія тры адзінкі валентнасці кожны атам вугляроду выкарыстае для злучэння з трывма атамамі вадароду. Тады структурная формула этану:





Аналагічныя разважанні для прапану C_3H_8 прыводзяць да структурнай формулы:





Як бачна, ва ўсіх гэтых вуглевадародах вуглярод чатырохвалентны.

Разгледзім цяпер, які ўплыў на ўласцівасці рэчываў аказвае паслядоўнасць звязвання атамаў у малекуле на прыкладзе злучэння

з малекулярнай формулай C_4H_{10} . Можна скласці два ланцугі з чатырох атамаў вугляроду: лінейны і разгалінаваны:



Такім чынам, малекулярную формулу C_4H_{10} маюць два рэчывы:



Так як *n*-бутан (*n* — скарочанае ад *нормальны*) і ізабутан з'яўляюцца рознымі рэчывамі, яны павінны мець розныя ўласцівасці. Сапраўды, тэмпература кіпення *n*-бутану роўная $-0,5\ ^\circ C$, тады як тэмпература кіпення ізабутану роўная $-12\ ^\circ C$. Такім чынам, тэорыя Бутлерава дазволіла раслумачыць, чаму злучэнні, якія маюць зусім адноўлькавы састаў, могуць валодаць рознымі ўласцівасцямі. Рэчывы, малекулы якіх маюць адноўлькавы якасны і колькасны састаў, але розную будову, называюцца *ізамерамі*.

Далейшае развіццё навукі толькі дапаўняла і ўдасканальвала тэорыю А. М. Бутлерава, паказала яе справядлівасць не толькі для арганічных, але і для неарганічных злучэнняў. Структурныя формулы, упершыню пропанаваныя А. М. Бутлеравым, і сёння з поспехам выкарыстоўваюцца для адлюстравання будовы малекул як арганічных, так і неарганічных злучэнняў.

Значэнне гэтай тэорыі заключаецца ў сістэматызацыі велізарнага фактычнага матэрыялу, што дало магчымасць мэтанакіраванага сінтэзу новых рэчываў з зададзенымі ўласцівасцямі.

Арганічна хімія — хімія злучэнняў вугляроду.

Арганічныя злучэнні з'яўляюцца асновай жывых організмаў.

У аснове тэорыі будовы арганічных злучэнняў А. М. Бутлерава ляжаць уяўленні аб тым, што ўласцівасці рэчываў вызначаюцца не толькі іх саста-
вам, але і паслядоўнасцю злучэння атамаў у малекуле.

Малекулы розных рэчываў могуць мець аднолькавы састаў, але розную
паслядоўнасць злучэння атамаў у малекуле.

Пытанні і заданні

1. Атамы якога элемента ўваходзяць у састаў усіх арганічных рэчываў?
2. У чым сутнасць тэорыі «жыццёвой сілы»? Назавіце вучоных, якія ўнеслі значны
ўклад у развіццё арганічнай хіміі.
3. Як можна даказаць наяўнасць атамаў вугляроду і вадароду ў саставе малекул
арганічных злучэнняў?
4. Сфармулюйце важнейшыя палажэнні тэорыі будовы арганічных рэчываў.
Ці спрэядліва гэта тэорыя для неарганічных злучэнняў?
5. Пералічыце асноўныя прынцыпы будовы малекул арганічных злучэнняў. Чаму
роўная валентнасць атамаў вугляроду ў саставе арганічных рэчываў?
6. Які тып хімічнай сувязі пераважае ў малекулах арганічных злучэнняў?
7. Пры прапусканні газападобных прадуктаў поўнага акіслення арганічнага рэчыва
масай 0,508 г праз лішак вапнавай вады было атрымана 3,600 г асадку. Вылічыце маса-
вую долю (%) вугляроду ў арганічным рэчыве.


Раздел 2

ВУГЛЕВАДАРОДЫ


§ 6. Структурныя формулы найпрасцейшых вуглевадародаў. Алканы. Ізамерыя алканаў

Найпрасцейшымі па саставе арганічнымі злучэннямі з'яўляюцца вуглевадароды. Малекулы вуглевадародаў складаюцца толькі з двух элементаў: вугляроду і вадароду. У сваю чаргу, найпрасцейшым вуглевадародам з'яўляецца *метан*. Малекулярная формула метану CH_4 . Малекулярная формула адлюстроўвае толькі састаў малекулы метану. Разгледзім будову малекулы метану.

Атам вугляроду мае чатыры валентныя электроны, атам вадароду — адзін. Эта можна наглядна адлюстраваць пры дапамозе электронных формул:




Відавочна, што адзін атам вугляроду можа ўтварыць чатыры кавалентныя сувязі з чатырмі атамамі вадароду:



Пры гэтым атамы набываюць завершаныя знежнія электронныя абалонкі, вуглярод — восьміэлектронную, вадарод — двухэлектронную.

Прыведзеная электронная формула адлюстроўвае будову малекулы метану CH_4 , у якой цэнтральны атам вугляроду звязаны з чатырмі атамамі вадароду з дапамогай чатырох агульных электронных пар (чатырох кавалентных сувязей). На практыцы пры адлюстраванні будовы малекул арганічных


рэчываў зручней карыстацца структурнымі формуламі. Структурная формула метану:



Структурныя формулы, у адразненне ад малекулярных, адлюстроўваюць не толькі састаў, але і паслядоўнасць злучэння атамаў у малекуле.

Метан уяўляе сабой бясколерны гаручы газ без паху, нерастваральны ў вадзе. Тэмпература кіпення метану вельмі нізкая і складае -162°C . Метан з'яўляецца асноўным кампанентам прыроднага газу. Акрамя гэтага, ён сустрокаецца ў радовішчах каменнага вугалю, і яго раптоўныя выкіды бываюць прычынай пажараў у вугальных шахтах. Адсюль паходзіць назва метану «руднічны газ». Вылучэнні метану назіраюцца на тарфяных балотах, гэтым абумоўлена яшчэ адна яго назва — «балотны газ».


Саставім структурную формулу наступнага вуглевадароду — *этану*. Малекула этану змяшчае два атамы вугляроду, злучаных адзінарнай сувяззю. Улічваючы, што вуглярод у арганічных рэчывах чатырохвалентны, лёгка скласці электронную і структурную формулы малекулы этану:



Малекулярная формула этану — C_2H_6 . Этан, як і метан, бясколерны гаручы, нерастваральны ў вадзе газ. Тэмпература кіпення этану -89°C . Этан сустрокаецца ў прыродзе ў саставе прыроднага газу.



У арганічнай хіміі звычайна карыстаюцца структурнымі, а не малекулярнымі формуламі рэчываў. Для таго каб структурныя формулы не былі занадта грувасткімі, асобыяя сувязі $\text{C}—\text{H}$ у іх, як правіла, не паказваюць. У гэтым выпадку структурная формула этану будзе выглядаць больш кампактна: $\text{CH}_3—\text{CH}_3$.

Наступны вуглевадарод — *прапан*. Малекула прапану змяшчае ланцуг з трох атамаў вугляроду, злучаных адзінарнымі сувязямі. Структурныя формулы малекулы прапану:



Падлічыўши лік атамаў вугляроду і водароду ў структурнай формуле прапану, можна запісаць яго малекулярную формулу — C_3H_8 . Пропан таксама, як метан і этан, з'яўляецца бясколерным гаручым газам, уваходзіць у састаў прыроднага газу.

З чатырох атамаў вугляроду можна пабудаваць два віды ланцугоў: нармальны (неразгалінаваны) і разгалінаваны. Структурныя формулы адпаведных вуглевадародаў:






Нагадаем, што для абазначэння вуглевадародаў, якія маюць неразглінаваны (нармальны) ланцуг, у пачатку назвы ставяць літару «*n*» (§ 5).

Як вы ўжо ведаеце з § 5, *n*-бутан і *i*-забутан з'яўляюцца *ізамерамі*. Малекулы гэтых рэчываў маюць аднолькавы якасны і колькасны састаў (малекулярная формула — C_4H_{10}), але розную будову.

Ізамерныя *n*-бутан і *i*-забутан пры нармальных умовах — бясколерныя газы без паходжання, прысутнічаюць у прыродным газе. Сумесямі пропану і *i*-замерных бутанаў, вылучанымі з прыроднага газу, запаўняюць газавыя балоны, якія выкарыстоўваюцца ў побыце (мал. 6.1).

З пяці атамаў вугляроду, злучаных адзінарнымі сувязямі, можна пабудаваць малекулы трох вуглевадародаў:



Мал. 6.1. Балоны з бытавым газам

Састаў усіх трох вуглевадародаў аднолькавы і адпавядае малекулярнай формуле C_5H_{12} . Гэта значыць, прыведзеныя вуглевадароды з'яўляюцца ізамерамі.

Відавочна, што для вуглевадародаў з большым лікам атамаў вугляроду ў малекуле лік ізамераў будзе вельмі значным. Так, напрыклад, ізамерных вуглевадародаў сastаву $C_{20}H_{42}$ налічваецца больш за 300 000, а лік магчымых ізамерных рэчываў сastаву $C_{40}H_{82}$ складае больш за 10^{12} .

З'ява ізамерыі шмат у чым абумоўлівае разнастайнасць арганічных злучэнняў, робіць арганічную хімію сапраўды невычэрпнай.

Мы разгледзелі будову вуглевадародаў, у якіх атамы вугляроду звязаны паміж сабой толькі адзінарнымі сувязямі, астатнія сувязі атамы вугляроду ўтвараюць з атамамі вадароду. Састаў такіх вуглевадародаў апісваецца малекулярнымі формуламі CH_4 , C_2H_6 , C_3H_8 , C_4H_{10} , C_5H_{12} і г. д. Відавочна, што для гэтых вуглевадародаў можна прапанаваць агульную формулу:




Усе вуглевадароды нецыклічныя будовы, у малекулах якіх маюцца толькі адзінарныя сувязі, будуць адпавядаць дадзенай агульной формуле. Такія вуглевадароды называюцца *алканамі*.

Атам вугляроду, звязаны ў вугляродным ланцугу толькі з адным атамам вугляроду, называецца *першасным*. Першасныя атамы вугляроду з'яўляюцца канцавымі элементамі вугляроднага ланцуга. У малекуле этану абодва атамы вугляроду першасныя.

Другасны атам вугляроду звязаны з двумя атамамі вугляроду. У малекуле прапану першы і трэці атамы вугляроду з'яўляюцца першаснымі, другі атам — другасным.

Трацічны атам вугляроду звязаны з трывма атамамі вугляроду; *чацвярцічны* — з чатырма атамамі вугляроду. Трацічныя і чацвярцічныя атамы вугляроду з'яўляюцца крапкамі разгалінавання вугляроднага ланцуга. Такія атамы вугляроду маюцца ў малекулах ізапентану і неапентану (укажыце іх самастойна).







Вуглевадароды нецыклічнай будовы, у малекулах якіх маюцца толькі адзінарныя сувязі, называюцца алканамі.

Агульная формула алканаў C_nH_{2n+2} .

Існуюць два ізамерныя алканы саставу C_4H_{10} і трох ізамерныя алканы саставу C_5H_{12} .

Пытанні і заданні

1. Сярод пералічаных укажыце формулы алканаў:



2. Напішыце структурныя формулы *n*-бутану і ізабутану.

3. Што такое ізамеры? Чаму метан, этан і прапан не маюць ізамераў?

4. Напішыце структурныя формулы ўсіх вуглевадародаў саставу C_7H_{16} .

5. Састаўце малекулярныя формулы алканаў, у малекулах якіх змяшчаецца: а) восем атамаў вугляроду; б) дваццаць атамаў вадароду.


6. Які лік атамаў вадароду — цотны ці няцотны — можа змяшчацца ў саставе малекул алканаў і чаму?

7. Для ізамерных вуглевадародаў саставу C_4H_{10} укажыце першасныя, другасныя і трацічныя атамы вугляроду.


§ 7. Прасторавая будова малекул алканаў. sp^3 -Гібрыдызацыя

У папярэднім параграфе мы разгледзелі структурныя формулы некаторых алканаў. Структурныя формулы адлюстроўваюць не толькі састаў, але і паслядоўнасць злучэння атамаў у малекуле. У той жа час структурныя формулы могуць не паказваць прасторавай будовы малекулы.

Напрыклад, структурную формулу метану часта адлюстроўваюць наступным чынам:




Экспериментальна ўстаноўлена, што малекула метану не з'яўляецца плоскай, а мае форму правільнага тэтраэдра, у цэнтры якога знаходзіцца атам вугляроду, а ў вяршынях — атамы вадароду:



Мал. 7.1. Прасторавая будова малекулы метану


Вугал паміж сувязямі (*валентны вугал*) у малекуле метану роўны $109^{\circ}28'$.

У структурнай формуле метану сувязі часта адлюстроўваюць пад вуглом 90° . Магчымы і іншыя варыянты, напрыклад:




Усе гэтыя варыянты структурных формул з'яўляюцца правільнымі, так як дакладна адлюстроўваюць паслядоўнасць злучэння атамаў у малекуле.


Разгледзім будову малекулы метану больш падрабязна. Утварэнне сувязей у малекулах адбываецца ў выніку перакрывання атамных арбіталаў. Будову электроннай абалонкі атама вугляроду ва ўзбуджаным стане паказвае электронна-графічная схема:



Ва ўзбуджаным стане ў атама вугляроду маецца адзін электрон на *s*-арбіталі і трох электронов на *p*-арбіталях. Пры ўтварэнні кавалентных сувязей з атамамі вадароду магчымы два спосабы перакрывання электронных воблакаў (мал. 7.2 і 7.3).




Мал. 7.2. Перакрываюне
2s-воблака атама вугляроду
і 1s-воблака атама вадароду



Мал. 7.3. Перакрываюне
2p-воблака атама вугляроду
і 1s-воблака атама вадароду

Сувязь, утвораная ў выніку перакрываюня 2s-арбіталі атама вугляроду і 1s-арбіталі атама вадароду (мал. 7.2), павінна адрознівацца ад трох іншых сувязей, якія ўтвараюцца ў выніку перакрываюня 2p-арбіталаў атама вугляроду і 1s-арбіталі атама вадароду (мал. 7.3). У рэчаіснасці ўсе чатыры сувязі ў малекуле метану цалкам аднолькавыя. Для тлумачэння гэтага факту выкарыстоўваюцца ўжыткеніе аўтамных арбіталаў.

Пры ўтварэнні кавалентных сувязей у малекуле метану чатыры валентныя арбіталі атама вугляроду змешваюцца і ўтвараюць чатыры арбіталі аднолькавай формы (гібрыдныя арбіталі):



Мал. 7.4. sp^3 -Гібрыдызацыя арбіталаў атама вугляроду

Разгледзім, як размяшчаюцца чатыры гібрыдныя арбіталі атама вугляроду ў прасторы. Электронныя воблакі маюць адмоўны зарад, таму гібрыдныя арбіталі павінны размяшчацца такім чынам, каб электрастатычнае адштурхоўванне аднайменна зараджаных электронаў было найменшым.

Дадзенай умове адпавядзе размяшчэнне гібрыдных арбіталей пад вуглом $109^{\circ}28'$ (мал. 7.5):




Мал. 7.5. Арбіталі
 sp^3 -гібрыдызаванага
атама вугляроду

Мал. 7.6. Перакрыванне электронных
воблакаў атама вугляроду і чатырох
атамаў водароду ў малекуле метану

Гэтыя вывады пацвярджаюцца вынікамі даследавання з дапамогай фізіка-хімічных метадаў. Сапраўды, малекула метану мае тэтраэдрычную форму, вугал паміж сувязямі C — H складае $109^{\circ}28'$ (мал. 7.6).

Са схемы перакрывання электронных воблакаў у малекуле метану відаць, што гібрыдныя электронныя воблакі атама вугляроду выцягнуты да атама водароду. Такія воблакі могуць мацней перакрывацца з электроннымі воблакамі атамаў водароду і, такім чынам, утвараць больш трывалыя сувязі.

У *sp^3 -гібрыдызацыі* ўдзельнічаюць чатыры арбіталі атама вугляроду — *адна s- і трох p-арбіталі*. sp^3 -Гібрыдныя арбіталі размяшчаюцца ў просторы пад вуглом $109^{\circ}28'$.



Мал. 7.7. Перакрыванне электронных
воблакаў у малекуле прапану C_3H_8

Малекулы іншых алканаў, таксама як і малекула метану, пабудаваны з sp^3 -гібрыдызаваных атамаў вугляроду. Кожны sp^3 -гібрыдизаваны атам вугляроду ўтварае чатыры кавалентныя сувязі. Вугал паміж гэтымі сувязямі (валентны вугал) прыблізна роўны 109° (мал. 7.7).

Прасторавую будову малекул арганічных злучэнняў можна наглядна адлюстраваць з дапамогай шарастроўкнёвых мадэлей.


Мадэлямі атамаў вугляроду з'яўляюцца шарыкі шэрага колеру з чатырма адтулінамі; мадэлямі атамаў вадароду — шарыкі белага колеру з адной адтулінай. Мадэлі кавалентных хімічных сувязей — пластмасавыя стрыжні. На малюнку 7.8 паказаны шараstryжнёвыя мадэлі малекул метану, прапану і *n*-бутану.



Мал. 7.8. Шараstryжнёвыя мадэлі малекул метану, прапану і *n*-бутану

Бачна, што атамы вугляроду ў малекулах прапану і *n*-бутану не ляжаць на адной прамой. Напрыклад, вугляродны ланцуг малекулы *n*-бутану мае форму ломанай лініі. Гэта тлумачыцца тым, што вугал паміж сувязямі С—С—С у малекулах алканаў прыблізна роўны 109° .

Для адлюстравання структуры алканаў і іншых арганічных рэчываў часта выкарыстоўваюць формулы, у якіх наогул не паказваюцца хімічныя сімвалы вугляроду і вадароду. Формулы алканаў у гэтым выпадку ўяўляюць сабой ломаныя лініі, якія адлюстроўваюць вугляродны шкілет малекулы. Такія формулы называюцца *шкілетнымі формуламі*. Відавочна, што шкілетныя формулы можна запісваць для алканаў пачынаючы з этану, пры гэтым формула этану мае выгляд рысачкі, а формула прапану ўяўляе сабой ломаную лінію, якая складаецца з двух прамых, і г. д.:



Шкілетныя формулы арганічных злучэнняў шырока выкарыстоўваюцца разам са звычайнімі структурнымі формуламі. Перавага дадзеных формул — кампактнасць і хуткасць напісання. Акрамя гэтага, шкілетныя

формулы, у адрозненне ад звычайных структурных формул, даюць уяўленне аб прасторавай будове малекул арганічных злучэнняў.





Малекулы алканаў пабудаваны з sp^3 -гібрыдызаваных атамаў вугляроду.

Кожны sp^3 -гібрыдызованы атам вугляроду ўтварае чатыры кавалентныя сувязі. Вугал паміж гэтымі сувязямі прыблізна роўны 109° .


Вуглародны ланцуг малекул алканаў мае форму ломанай лініі.


Пытанні і заданні

- Чаму малекула метану не з'яўляецца плоскай?
- Адлюструйце перакрыванне электронных воблакаў у малекуле этану. Укажыце прыблізная значэнні валентных вуглоў у гэтай малекуле.
- Алкан, які мае неразгалінаваны ланцуг з шасці атамаў вугляроду, называецца *н-гексан*. Састаўце структурную формулу *н-гексану*. Чаму вуглародны ланцуг малекулы *н-гексану* не з'яўляецца прямой лініяй, а мае форму ломанай лініі? Цi можа вуглародны ланцуг малекулы *н-гексану* прымаць іншыя прасторавыя формы?
- Укажыце, колькі розных рэчываў пазначана наступнымі структурнымі формуламі:



- Знайдзіце ізамеры сярод рэчываў, формулы якіх прыведзены ніжэй:





6. Чаму роўныя значэнні даўжынъ сувязей C—C і валентных вуглоў у малекулах алканаў?

Лабараторны дослед 1

Выраб шарагастрыжнёвых мадэлей малекул вуглевадародаў

З прапанаванага камплекта шароў і стрыжняў збярыце мадэлі малекул метану, этану, прапану, *n*-бутану і *n*-пентану.

У малекулах алканаў лёгка адбываецца вярчэнне вакол сувязей вуглярод-вуглярод (відэа 7.1). Дзякуючы гэтаму вугляродны ланцуг малекул алканаў можа прымати розныя прасторавыя формы. Шляхам вярчэння вакол сувязей вуглярод-вуглярод надайце шарагастрыжнёвой мадэлі малекулы *n*-пентану прасторавыя формы, прадстаўленыя на малюнку:



Відэа 7.1.
Вярчэнне вакол
сувязі C—C



Шарагастрыжнёвая мадэлі малекулы *n*-пентану


Ці парушаецца паслядоўнасць злучэння атамаў у малекуле пры вярчэнні вакол сувязей вуглярод-вуглярод? Ці з'яўляюцца структуры, прадстаўленыя на малюнку, ізамерамі?

Збярыце шарагастрыжнёвую мадэлі ізамераў *n*-пентану. Ці можна атрымаць гэтыя мадэлі, зыходзячы з мадэлі *n*-пентану, шляхам вярчэння вакол сувязей вуглярод-вуглярод?

§ 8. Гамалагічны рад і фізічныя ўласцівасці алканаў

З матэрыялу папярэдніх параграфаў вы пазнаёміліся з арганічнымі злучэннямі, якія адносяцца да класа *алканаў*. Алканы называюць таксама *гранічнымі* вуглевадародамі. Назва «гранічныя вуглевадароды» абумоўлена тым, што малекулы алканаў змяшчаюць гранічна магчымы лік атамаў вадароду.


Атамы вугляроду ў малекулах алканаў злучаны толькі адзінарнымі сувязямі. Такія рэчывы называюць *насычанымі*. У адрозненне ад насычаных вуглевадародаў, у малекулах *ненасычаных* злучэнняў маюцца атамы вугляроду, звязаныя двайнымі або трайнымі сувязямі. Прыклады ненасычаных вуглевадародаў:



Ненасычаныя вуглевадароды мы будзем вывучаць пазней, пакуль засяродзім увагу на насычаных вуглевадародах — алканах.

Нягледзячы на тое, што мы пазнаёміліся толькі з некалькімі прадстаўнікамі алканаў, відавочна, што злучэнняў гэтага класа можа быць велізарная колькасць, як за кошт магчымасці ўтварэння вугляродных ланцугоў рознай даўжыні, так і за кошт ізамерыі. Састаў усіх алканаў апісваецца агульной формулай $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$.

Відавочна, што састаў малекулы этану адразніваецца ад саставу малекулы метану на адзін атам вугляроду і два атамы вадароду — CH_2 . Такую самую разніцу ў саставе маюць малекулы прапану і этану, *n*-бутану і прапану:



У той жа час састаў *n*-бутану і этану адразніваецца на дзве групы CH_2 . Такім чынам, малекулы алканаў па саставе адразніваюцца на адну або некалькі груп CH_2 . Пры гэтым малекулы алканаў маюць падобную будову:

сувязі паміж атамамі вугляроду адзінарныя, астатнія сувязі вуглярод утварае з вадародам. Таму розныя алканы маюць падобныя хімічныя ўласцівасці.

Рэчывы, якія падобны па будове і хімічных уласцівасцях, але адрозніваюцца па саставе малекул на адну або некалькі груп CH_2 , называюцца **гамолагамі** і ўтвараюць **гамалагічны рад**.

Напрыклад, метан, этан і прапан з'яўляюцца гамолагамі.

Паняцце «гамалагічны рад» з'яўляецца важным у арганічнай хіміі. Улічваючы велізарнае мноства арганічных злучэнняў, вывучэнне хімічных уласцівасцей кожнага арганічнага рэчыва не ўяўляецца магчымым, таму падобныя па будове рэчывы аб'ядноўваюць у гамалагічныя рады і вывучаюць агульныя ўласцівасці, характэрныя для ўсіх прадстаўнікоў дадзенага гамалагічнага рада. Мы не будзем разглядаць асобна хімічныя ўласцівасці метану, потым уласцівасці этану і г. д. Замест гэтага вывучым уласцівасці, якія характэрны для ўсіх алканоў.

Разгледзім фізічныя ўласцівасці алканоў. У табліцы 8.1 прыведзены тэмпературы кіпення неразгалінаваных алканоў, малекулы якіх змяшчаюць ад аднаго да дзесяці атамаў вугляроду.

Таблица 8.1. Тэмпературы кіпення неразгалінаваных алканоў


Малекулярная формула	Структурная формула	Тэмпература кіпення ($t_{\text{кип}}$, °C)
CH_4	CH_4	-162
C_2H_6	CH_3-CH_3	-89
C_3H_8	$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_3$	-42
C_4H_{10}	$\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_2-\text{CH}_3$	-0,5
C_5H_{12}	$\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_3-\text{CH}_3$	36
C_6H_{14}	$\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_4-\text{CH}_3$	69
C_7H_{16}	$\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_5-\text{CH}_3$	98
C_8H_{18}	$\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_6-\text{CH}_3$	126
C_9H_{20}	$\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_7-\text{CH}_3$	151
$\text{C}_{10}\text{H}_{22}$	$\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_8-\text{CH}_3$	174

З данных табліцы бачна, што тэмпературы кіпення метану, этану, прапану і *n*-бутану ніжэй за 0 °C, такім чынам, гэтыя рэчывы пры нармальных умовах павінны быць газападобнымі. Сапраўды, метан, этан, прапан і *n*-бутан пры пакаёвай тэмпературы з'яўляюцца бясколернымі газамі. Алканы з большым лікам атамаў вугляроду ў малекуле (ад 5 да 15) уяўляюць сабой вадкасці са спецыфічным пахам. Гэтыя алканы ўваходзяць у састаў бензіну, газы, многіх растваразальнікаў. Алканы з яшчэ большым лікам атамаў вугляроду ў малекуле (ад 16 і больш) уяўляюць сабой цвёрдые рэчывы. Яны добра знаёмыя вам — з цвёрдых алканаў вырабляюць парафінавыя свечкі. Назва парафіны (ад лац. *ragum* — ‘мала’ і *affinis* — ‘які мае роднасць’) — яшчэ адна назва алканаў. Гэта назва ўказвае на ніzkую хімічную актыўнасць алканаў, хімічныя ўласцівасці якіх будуць разгледжаны далей.

Алканы нерастваразальны ў вадзе, але добра раствараюцца ў арганічных растваразальніках. Успомніце правіла, вядомае вам з курса неарганічнай хіміі, — «падобнае раствараецца ў падобным». Гэта значыць, што добра змешваюцца паміж сабой рэчывы, якія маюць падобную будову. Напрыклад, вада, малекулы якой з'яўляюцца палярнымі, добра растварае рэчывы з іоннымі і кавалентнымі палярнымі сувязямі — кіслоты, шчолачы, солі. Наадварот, рэчывы, малекулы якіх утвораны кавалентнымі непалярнымі або малапалярнымі сувязямі, не раствараюцца ў вадзе, затое раствараюцца ў вадкасцях, якія складаюцца з непалярных малекул. Прывядзём прыклад: пляму ад машыннага масла на тканине практична немагчыма выдаліць з дапамогай вады, але яна можа быць з поспехам выдалена бензінам, паколькі машыннае масла і бензін складаюцца з рэчываў падобнай будовы, вуглевадародаў.

Вадкія і цвёрдые алканы маюць шчыльнасць менш за 1 г/см³, гэта значыць менш за шчыльнасць вады. Калі змясціць у хімічную шклянку ваду, а потым дабавіць пентан, то атрыманая сумесь падзеліцца на два слоі, прычым пентан збярэцца ў верхнюю частці, а знізу будзе вада (мал. 8.1.).

Такі самы эфект назіраецца пры паданні нафты ў ваду. Пры гэтым на паверхні вады ўтвараецца плёнка з нафты, што наносіць велізарную шкоду жывым арганізмам. Таму аварыі, звязаныя з разлівам нафты, асабліва небяспечныя для навакольнага асяроддзя.



Мал. 8.1. Расслаенне сумесі пентану з вадой

Вуглевадароды, у малекулах якіх атамы вугляроду злучаны толькі адзінартнымі сувязямі, называюцца насычанымі.

Алканы з'яўляюцца насычанымі вуглевадародамі.

Алканы называюць таксама гранічнымі вуглевадародамі, паколькі малекулы алканаў змяшчаюць гранічна магчымы лік атамаў вадароду.

Малекулы алканаў маюць падобную будову і па саставе адрозніваюцца на адну або некалькі груп CH_2 .

Рэчывы, якія падобны па будове і хімічных уласцівасцях, але адрозніваюцца па саставе малекул на адну або некалькі груп CH_2 , называюцца гамолагамі і ўтвараюць гамалагічны рад.

У гамалагічным радзе алканаў па меры павелічэння ліку атамаў вугляроду ў малекуле растуць тэмпературы кіпення.

Алканы не растворяюцца ў вадзе, але растворяюцца ў арганічных растворальніках.

Пытанні і заданні

- Чаму алканы называюць гранічнымі і насычанымі вуглевадародамі?
- Якія злучэнні ўтвараюць гамалагічны рад? Ці з'яўляюцца гамолагамі метан і этылен?
- Алкан, які мае неразгалінаваны ланцуг з пяці атамаў вугляроду, называецца *n*-пентан. Састаўце формулы двух ізамераў і двух гамолагаў *n*-пентану. Ці з'яўляецца вуглевадарод саставу C_7H_{16} гамолагам пентану?
- Прыведзіце формулы газападобных пры нармальных умовах алканаў. Ізабутан (ізамер *n*-бутану) мае тэмпературу кіпення, роўную -12°C . У якім агрэгатным стане знаходзіцца ізабутан пры нармальных умовах?
- У працэсе рамонту аўтамабіля забруджаныя машынным маслам дэталі часам прымываюць газай. Ці можна для гэтай мэты выкарыстаць ваду або водныя растворы кіслот ці шчолачаў і чаму?
- Алканы змяшчаюцца ў нафце. Якія фізічныя ўласцівасці алканаў тлумачаць утварэнне плёнкі на паверхні вады пры пападанні ў яе нафтапрадуктаў?
- Пабудуйце графік залежнасці тэмпературы кіпення алканаў ад ліку атамаў вугляроду ў іх малекулах.
- Сярод пералічаных укажыце формулы гранічных вуглевадародаў: C_2H_6 , C_3H_8 , C_8H_{14} , C_9H_{20} .

Вы можаце пазнаёміцца з асаблівасцямі газападобнага стану рэчыва, перайшоўшы па спасылцы ў QR-кодзе.



* Закон Авагадра.
Адносная шчыльнасць
газаў. Аб'ёмная доля
газу ў сумесі


§ 9. Наменклатура алкануў

У малекулах арганічных рэчываў атамы вугляроду, злучаныя з дапамогай кавалентных сувязей, могуць утвараць лінейныя, разгалінаваныя і цыклічныя структуры. Гэтым тлумачыцца разнастайнасць арганічных злучэнняў, лік якіх значна большы, чым лік вядомых неарганічных рэчываў.


Многія арганічныя рэчывы маюць адноўкавы састаў, але розную будову малекул. Вы ўжо ведаеце, што такія рэчывы называюцца ізамерамі. У выпадку алкануў з'ява ізамерыі выяўляецца пачынаючы з чацвёртага прадстаўніка гамалагічнага рада — бутану C_4H_{10} , для якога існуюць два ізамеры. Пентан C_5H_{12} мае тры ізамеры:



n-пентан



ізапентан



неапентан

Мал. 9.1. Ізамерныя пентаны

Зразумела, што назва пентан з'яўляецца недастатковай, паколькі яна не паказвае, аб якім ізамеры (*n*-пентане, ізапентане ці неапентане) ідзе гаворка.

Для алкануў з вялікім лікам атамаў вугляроду ў малекуле лік ізамераў велізарны. Напрыклад, магчыма існаванне 36 797 588 ізамерных алкануў саставу $C_{25}H_{52}$, гэта амаль сорак мільёнаў рэчываў! Узнікае пытанне: як называць гэтыя рэчывы? Для вырашэння гэтай праблемы былі распрацаваны правілы складання назваў арганічных злучэнняў (наменклатура). Сёння найбольыш шырока выкарыстоўваецца наменклатура IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry).

Разгледзім асноўныя прынцыпы наменклатуры арганічных злучэнняў на прыкладзе алкануў.


Вугляродны ланцуг у малекулах алканаў можа мець лінейную і разгалінаваную будову. Спачатку разгледзім назвы неразгалінаваных (нормальных) алканаў (табл. 9.1).

Таблица 9.1. Формулы і назвы неразгалінаваных алканаў

Малекулярная формула	Структурная формула	Назва
CH_4	CH_4	метан
C_2H_6	$\text{CH}_3—\text{CH}_3$	этан
C_3H_8	$\text{CH}_3—\text{CH}_2—\text{H}_3$	пропан
C_4H_{10}	$\text{CH}_3—(\text{CH}_2)_2—\text{CH}_3$	<i>n</i> -бутан
C_5H_{12}	$\text{CH}_3—(\text{CH}_2)_3—\text{CH}_3$	<i>n</i> -пентан
C_6H_{14}	$\text{CH}_3—(\text{CH}_2)_4—\text{CH}_3$	<i>n</i> -гексан
C_7H_{16}	$\text{CH}_3—(\text{CH}_2)_5—\text{CH}_3$	<i>n</i> -гептан
C_8H_{18}	$\text{CH}_3—(\text{CH}_2)_6—\text{CH}_3$	<i>n</i> -актан
C_9H_{20}	$\text{CH}_3—(\text{CH}_2)_7—\text{CH}_3$	<i>n</i> -натан
$\text{C}_{10}\text{H}_{22}$	$\text{CH}_3—(\text{CH}_2)_8—\text{CH}_3$	<i>n</i> -дэкан

Назвы першых чатырох прадстаўнікоў гамалагічнага рада алканаў – метану, этану, пропану і бутану – з'яўляюцца назвамі, якія гістарычна склаліся (трывіяльнымі). Назвы наступных алканаў складаюцца з грэчаскага лічэбніка, які абазначае лік атамаў вугляроду ў малекуле алкана, і суфікса *-ан*. Звярніце ўвагу, што пачынаючы з бутану у пачатку назвы ставяць літару *«н»*. Гэта тлумачыцца тым, што ў бутану і наступных алканаў маюцца ізамеры. Літара *«н»* у пачатку назвы азначае вуглевадарод з неразгалінаваным (нормальным) вугляродным ланцугом.

Склад ці назыву **разгалінаванага** алкану больш складана. Будзем кіравацца відавочным прынцыпам: калі аб'ект немагчыма называць цалкам, падзелім яго на часткі і будзем называць па частках. Пры гэтым лагічна ўяўіць малекулу разгалінаванай будовы як падабенства дрэва, што мае ствол, да якога ў пэўных месцах прымацаваны галінкі (мал. 9.2). У ролі ствала выступае самы доўгі вугляродны ланцуг, такі ланцуг называюць **галоўным ланцугом**. «Галінкі», злучаныя са «ствалом», уяўляюць сабой групы атамаў $\text{CH}_3—$, $\text{CH}_3—\text{CH}_2—$ і г. д. Такія групы называюцца **алкільнымі радыкаламі або алкільнымі групамі**.



Мал. 9.2. Структурная формула разгалінаванага алкану
(галоўны ланцуг пазначаны чырвоным колерам, а алкільныя радыкалы — сінім)


Алкільныя радыкалы утвораецца ў выніку адрыву ад малекулы алкану аднаго атама вадароду. Разгалінаваны алкан, прадстаўлены на малюнку 9.2, можна разглядаць як прадукт замяшчэння атамаў вадароду ў неразгалінаваным алкане (*n*-пентане) на алкільныя радыкалы (CH_3 — і $\text{CH}_3\text{---CH}_2$ —). Таму алкільныя радыкалы называюць **замяшчальнікамі**.

Назву алкільнага радыкала складаюць аналагічна назве алкану, замяняючы суфікс *-ан* на *-ил*(*-ыл*) (табл. 9.2).

Табліца 9.2. Формулы і назвы алкільных радыкалаў

Малекулярная формула	Структурная формула	Назва
CH_3 —	CH_3 —	метыл
C_2H_5 —	$\text{CH}_3\text{---CH}_2$ —	этыл
C_3H_7 —	$\text{CH}_3\text{---CH}_2\text{---CH}_2$ —	пропіл


Перад пабудовай назвы атамы вугляроду ў галоўным ланцугоу нумаруюць, пачынаючы з таго канца, да якога бліжэй разгалінаванне:




Мал. 9.3. Структурная формула разгалінаванага алкану
з пранумараванымі атамамі вугляроду галоўнага ланцуга

У назве алкільныя замяшчальнікі пералічваюць у алфавітным парадку, паказываючи лічбамі становішча кожнага замяшчальніка ў галоўным ланцу. У адпаведнасці з прыведзенымі правіламі, назва дадзенага алкану 2-метыл-3-этылпентан. Разгледзім больш падрабязна прынцыпы пабудовы назваў алканай на канкрэтных прыкладах.

Прыклад 1. Назавём найпрасцейшы алкан разгалінаванай будовы:




Галоўны ланцуг дадзенай малекулы складаецца з трох атамаў вугляроду. Алкан з такім лікам атамаў вугляроду называеца прапан. Да гэтага ланцу-га ў становішчы 2 далучана метыльная група $\text{CH}_3 -$.




Назва рэчыва **2-метылпрапан**.

Прыклад 2. Складзём назву аднаго з ізамераў пентану:




Знаходзім у структурнай формуле самы доўгі вугляродны ланцуг. Атамы вугляроду гэтага ланцу гумаруем, пачынаючи з таго канца, да якога бліжэй разгалінаванне:




Як бачна, галоўны ланцуг змяшчае чатыры атамы вугляроду. Алкан з ча-тырмаш атамамі вугляроду ў малекуле — бутан. Да атама вугляроду пад ну-марам 2 галоўнага ланцуа далучана метыльная група $\text{CH}_3 -$. Такім чынам, вуглевадарод будзе называцца **2-метылбутан**.

Прыклад 3. Складзём назву аднаго з ізамераў гептану:



Галоўны ланцуг змяшчае пяць атамаў вугляроду. Алкан з пяццю атамамі вугляроду — пентан.




Дадзены прыклад цікавы тым, што да галоўнага ланцуза далучаны дзве метыльныя группы, яны звязаны з другім і трэцім атамамі вугляроду. Адзначым, што пры наяўнасці ў малекуле некалькіх аднолькавых алкільных радыкаалаў, іх лік абазначаецца дадатковай прыстаўкай, напрыклад: *дыэтыл-, трыврапіл-, пентаметыл-* і г. д. Таму ў назве разглядаемага алкану перад назвой вуглевадароднага радыкала (*метыл-*) неабходна паставіць прыстаўку *ды-*. Назва злучэння **2,3-дыметылпентан**.

Прыклад 4. Рашым адваротную задачу — напішам структурную формулу алкану па яго назве. Назва алкану: 2,2,3,5,5-пентаметыл-3-этылгептан.

З назвы відаць, што галоўны ланцуг складаецца з сямі атамаў вугляроду (гептан), да якога ў становішчах 2, 3 і 5 далучаны пяць метыльных групп і ў становішчы 3 — адна этильная група.

Адлюстроўваючы ланцуз з сямі атамаў вугляроду і далучаючы да яго ў адпаведных становішчах пералічаныя групы, атрымліваем формулу рэчыва:



Як бачна, прынцыпы наменклатуры ІЮПАК дазваляюць даць назвы алканам дастаткова складанай будовы і напісаць формулу рэчыва па яго назве.

Для пабудовы назваў арганічных рэчываў выкарыстоўваюць наменклатуру ІЮПАК.




Пры пабудове назвы разглінаваны алкан разглядаюць як прадукт замяшчэння атамаў вадароду ў неразглінаваным алкане на алкільныя радыкалы.

Назва алкану складаецца з назвы галоўнага ланцуза і назваў замяшчальнікаў з указаннем іх становішча.

Пытанні і заданні

1. Прывядзіце структурныя формулы вуглевадародных радыкалаў метылу, этылу і пропілу.

2. Назавіце па наменклатуре ІЮПАК рэчывы, формулы якіх:



3. Састаўце структурныя формулы ўсіх ізамераў *n*-гексану. Назавіце гэтыя рэчывы па наменклатуре ІЮПАК.

4. Напішыце структурныя формулы наступных вуглевадародаў:

- а) 2,4-диметылгептан;
- б) 3,3-дыэтылгексан;
- в) 2,3,3,4-тэтраметыл-4,5-дыэтыллактан.

5. Якія з прыведзеных назваў алканай складзены правільна:

- а) 2,3,4-трыметыл-2-этылпентан;
- б) 1,1-диметыл-3-этылпентан;
- в) 2,2,4,5-тэтраметыл-3-этылгептан;
- г) 3,3-дыэтылпентан;
- д) 4,5-диметыл-4-этылгексан?

Выправіце дапушчаныя памылкі.

§ 10. Хімічныя ўласцівасці, атрыманне і прымянеенне алканаў

Існуе велізарная колькасць розных алканаў. Іх разнастайнасць тлумачыцца як магчымасцю ўтварэння вугляродных ланцугоў рознай даўжыні, так і ізамерыяй. У сувязі з гэтым вывучаць хімічныя ўласцівасці кожнага алкану асобна не ўяўлецца магчымым. У той жа час малекулы розных алканаў маюць падобную будову: атамы вугляроду злучаны паміж сабой і атамамі вадароду адзінартнымі кавалентнымі сувязямі. Улічаючы гэта, можна чакаць, што хімічныя ўласцівасці розных алканаў будуць шмат у чым сходнымі.

Усе алканы харектарызуюцца нізкай хімічнай актыўнасцю. Яны не ўзаемадзейнічаюць з растворамі кіслот, асноў, солей. На іх не дзейнічае такі моцны акісляльнік, як KMnO_4 , і такія моцныя адноўнікі, як шчолачныя металы. Вы ведаецце, што шчолачныя металы вельмі актыўныя і рэагуюць практычна з усімі рэчывамі, з якімі сутыкаюцца, у тым ліку лёгка акісляюцца кіслародам паветра. Каб зберагчы шчолачныя металы ад акіслення, іх захоўваюць пад слоем газы — сумесі, якая складаецца ў асноўным з насычаных вуглевадародаў. Пры гэтым алканы, якія ўваходзяць у састаў газы, не рэагуюць са шчолачнымі металамі.


З-за нізкай хімічнай актыўнасці алканаў рэакцыі з іх удзелам працякаюць у жорсткіх умовах (пры награванні або апраменіванні ўльтрафіялетавым выпраменіванием).

Мы вывучым рэакцыі алканаў з галагенамі (Cl_2 і Br_2) і кіслародам (O_2), а таксама ператварэнні, якія адбываюцца пры награванні алканаў.

1. Галагенаванне. Узаемадзеянне з галагенамі




Узаемадзеянне алканаў з галагенамі — хлорам і бромам — працякае пры награванні або апраменіванні ўльтрафіялетавым выпраменіванием.

Калі сумесцю газападобных метану і хлору запоўніць шклянную пасудзіну і змясціць яе ў цёмнае месца, рэакцыя працякае не будзе. Аднак пры награванні сумесі або апраменіванні яе ўльтрафіялетавым выпраменіванием працякае хімічная рэакцыя замяшчэння атамаў вадароду ў малекуле метану на атамы хлору:







Ва ўраўненнях рэакцый, якія працякаюць пры апраменіванні, над стрэлкай запісваюць літары $h\nu$. Дадзеная рэакцыя называецца рэакцыяй **галагенавання** і адносіцца да рэакцыі **замяшчэння**.

Калі толькі адзін атам вадароду ў малекуле замяшчаецца на атам галагену, то рэакцыю называюць **монагалагенаваннем**. Прыведзеная вышэй рэакцыя з'яўляецца рэакцыяй монахларавання метану. У лішку хлору трох атамаў вадароду малекулы метану, якія засталіся, могуць паслядоўна замяшчацца на галаген:



Прывядзём ураўненні рэакцый усіх чатырох стадый хларавання метану з выкарыстаннем малекулярных формул:






Разгледзім рэакцыі монахларавання гамолагаў метану.

Монахлараванне этану

Для этану ўраёненне рэакцыі наступнае:



Адзначым, што ў назве «хлорэтан» няма неабходнасці ўказваць лічбай становішча атама хлору. Гэта звязана з тым, што пры замяшчэнні любога атама вадароду ў малекуле этану на атам хлору ўтвараецца адно і тое ж рэчыва:





формулы аднаго і таго ж рэчыва
НЕ ІЗАМЕРЫ!

Такім чынам, пры монахлараванні этану таксама, як і ў выпадку метану, атрымліваецца толькі адно арганічнае рэчыва — хлорэтан.

Монахлараванне прапану

Пры монахлараванні прапану ўтвараецца сумесь двух арганічных рэчываў:




У выпадку I адбываецца замяшчэнне на галаген атама вадароду пры *першым* атаме вугляроду, прадукт рэакцыі — 1-хлорпрапан. У выпадку II

замяшчаеца атам вадароду пры *другім* атаме вугляроду, прадуктам рэакцыі з'яўляеца 2-хлорпрапан. Звярніце ўвагу на тое, што пры пабудове назваў нумарацыю атамаў вугляроду пачынаюць з таго канца вугляроднага ланцу́га, да якога бліжэй размешчаны атам хлору.

У выніку рэакцыі монахларавання прапану ўтвараеца два прадукты: 1-хлорпрапан і 2-хлорпрапан, якія маюць адноўльковыя малекулярныя формулы C_3H_7Cl . Гэта не дзіўна, бо 1-хлорпрапан і 2-хлорпрапан – ізамеры.

Калі мы запішам ураўненне рэакцыі монахларавання прапану з выкарыстаннем малекулярных формул, яно будзе выглядаць наступным чынам:




Ураўненне рэакцыі, запісанае ў такім выглядзе, не толькі не дазваляе вызначыць, які менавіта прадукт (1-хлорпрапан ці 2-хлорпрапан) маеца на ўвазе, але і прыводзіць да распаўсюджанай памылкі, што пры монахлараванні прапану ўтвараеца толькі адзін арганічны прадукт – C_3H_7Cl , хоць на самай справе іх два. Таму ў арганічнай хіміі пры запісе ўраўненняў рэакцый звычайна выкарыстоўваюць структурныя, а не малекулярныя формулы рэчываў.

У выніку хларавання алканаў адбываеца замяшчэнне аднаго або некалькіх атамаў вадароду ў малекуле алкану на атамы галагену. Таму арганічныя рэчывы, якія атрымліваюць, называюць *галагенвытворнымі алканаў*.

Прыклад. Замяшчэнне двух атамаў вадароду хлорам у малекуле этану.



Рэакцыя працякае ў два этапы.

а) Першая стадыя хларавання этану. На першай стадыі адбываеца замяшчэнне аднаго атама вадароду. Пры гэтым утвараеца толькі адно арганічнае рэчыва – хлорэтан:




б) Другая стадыя хларавання этану. На дадзенай стадыі адбываеца ўзаемадзеянне малекулы хлору з малекулай хлорэтану, што ўтварыўся

на першай стадыі. Відавочна, што пры гэтым могуць утварацца два арганічныя рэчывы:



Сапраўды, у выніку хларавання этану можна атрымаць сумесь двух дыхлорвытворных.

Алканы ўступаюць у рэакцыі замяшчэння таксама з бромам. Напрыклад:



Напрыканцы яшчэ раз звернем увагу, што рэакцыі алканаў з хлорам і бромам працякаюць у жорсткіх умовах: пры апраменіванні або награванні.

З механізмам рэакцыі галагенавання алканаў вы можаце пазнаёміцца, перайшоўшы па спасылцы ў QR-кодзе.

У рэакцыях галагенавання атамы вадароду ў малекуле алкану замяшчаюцца на атамы галагену, пры гэтым вугляродны ланцуг малекулы захоўваецца. У іншых рэакцыях алканаў іх вугляродны шкілет змяняецца ці цалкам разбураецца. Разгледзім такія рэакцыі.



* Свабоднарадыкальны
механізм

2. Піроліз

Пры моцным награванні алканаў у іх малекулах адываеца разрыў сувязей C—C і C—H. У выніку малекулы алканаў могуць быць цалкам разбураны з утварэннем вугляроду і вадароду. Раскладанне рэчывай

пры высокіх тэмпературах называюць **піролізам** (ад грэч. *pīra* — ‘агонь, жар’ і *līzīs* — ‘раскладанне, распад’). Напрыклад:




Агульная схема рэакцыі піролізу алканаў (*n* — лік атамаў вугляроду ў малекуле алкану):



Гэту рэакцыю выкарыстоўваюць у прамысловасці для атрымання сажы і вадароду.

3. Ізамерызацыя

Яшчэ адной хімчнай уласцівасцю алканаў з'яўляецца **ізамерызацыя**, гэта значыць ператварэнне аднаго ізамера ў другі. Гэта ўласцівасць магчыма для алканаў пачынаючы з бутану, так як метан, этан і прапан ізамераў не маюць. Рэакцыя ізамерызацыі працякае пры прапусканні алкану праз рэактар, нагрэты да высокай тэмпературы, у прысутнасці каталізатора. Пры гэтым малекулы алканаў лінейнай будовы ператвараюцца ў малекулы разгалінаванай будовы, напрыклад рэакцыя ізамерызацыі *n*-бутану:




4. Гарэнне. Узаемадзеянне з кіслародам


Важнейшая ўласцівасць алканаў — **гарэнне**. Алканы ўзгараюцца пры падпалъванні. Ураёненне рэакцыі гарэння метану:




Гэта рэакцыя вам добра знаёма, яна працякае пры падпалъванні газу ў кухоннай газавай пліце, так як метан — асноўны кампанент прыроднага газу. Сумесцю прапану і ізамерных бутанаў напаўняюць газавыя балоны. Ураёненні рэакцыі гарэння гэтых алканаў:



Наступныя члены гамалагічнага рада алканаў таксама гарачь пры падпальванні. Можна запісаць агульнае ўраўненне рэакцыі гарэння:



Відаць, што пры гарэнні атамы вадароду з малекулы алкана пераходзяць у малекулы вады, а атамы вугляроду — у малекулы вуглякіслага газу. Калі гарэнне алкана адбываецца ва ўмовах недахопу кіслароду, то разам з вуглякіслым газам (CO_2) можа ўтварыцца чадны газ (CO) ці вуглярод (C) у выглядзе сажы:



Адзначым, што ўласцівасць гарэць у кіслародзе характэрна амаль для ўсіх арганічных злучэнняў. Паколькі ўсе арганічныя рэчывы змяшчаюць вуглярод, то пры іх гарэнні могуць утварацца аксіды вугляроду і сажа.

Утварэнне чаднага газу (CO) пры няпоўным згаранні арганічнага рэчыва смяротна небяспечнае з-за высокай таксічнасці CO . Атручэнне чадным газам можа адбыцца пры няправільнай эксплуатацыі печаў і камінаў.

Як бачна, хімічныя ўласцівасці алканаў не адразніваюцца вялікай разнастайнасцю. Для іх характэрны, у асноўным, рэакцыі акіслення (у прыватнасці, гарэння), раскладання і ізамерызацыі пры высокай тэмпературы, а таксама рэакцыі замяшчэння, у выніку якіх атрымліваюць галагенвытворныя алканаў.

Атрыманне і прымяняненне алканаў

Алканы ўваходзяць у састаў прыроднага газу і нафты, та-му асноўны метад іх атрымання — вылучэнне з прыродных кр晕ніц (прыроднага газу і нафты).


Разам з tym алкана могуць быць атрыманы з іншых арганічных рэчываў. Гэтыя рэакцыі мы будзем разглядаць па меры далейшага вывучэння арганічнай хіміі.



* Іншыя методы атрымання алканаў

Пры гарэнні алканаў вылучаецца вялікая колькасць цеплаты. У сувязі з гэтым алканы выкарыстоўваюцца ў якасці паліва. Мы ўжо адзначалі, што метан з'яўляеца асноўным кампанентам прыроднага газу. Сумесцю прапану і ізамерных бутанаў запаўняюць газавыя балоны. Вадкія алканы ўваходзяць у састаў бензіну і дызельнага паліва.

Другім напрамкам выкарыстання алканаў з'яўляеца атрыманне з іх розных рэчываў. Гэта значыць, алканы прымяняюцца ў якасці сыравіны ў хімічнай прамысловасці. Узаемадзеяннем метану з вадзянай парай атрымліваюць вадарод:



Гэты працэс называюць канверсіяй метану. Сумесь вадароду і аксіду вугляроду(II), якая ўтвараеца, называеца *сінтэз-газам*. З вадароду, вылучанага з сінтэз-газу, і азоту паветра атрымліваюць аміак. Гэтыя працэсы ажыццяўляюць у вялікіх маштабах на прадпрыемстве ААТ «Гродна Азот».

З алканаў атрымліваюць вуглевадароды з двайнымі і трайнымі сувязямі (ненасычаныя вуглевадароды). Гэтыя вуглевадароды з'яўляюцца хімічна больш актыўнымі, і з іх сінтэзуюць мноства карысных арганічных рэчываў. Спосабы атрымання і ўласцівасці ненасычаных вуглевадародаў мы разгледзім у наступных параграфах.

Малекулы розных алканаў маюць сходную будову, таму алканы праяўляюць падобныя хімічныя ўласцівасці.

Алканы пры павышанай тэмпературы або апраменіванні ўступаюць у рэакцыі замяшчэння з галагенамі (хлорам і бромам), у выніку якіх вугляродны шкілет малекулы алкану захоўваецца, а атамы вадароду замяшчаюцца атамамі галагенаў.

Пры моцным награванні алканаў у іх малекулах адбываеца разрыв сувязей C—C і C—H. У выніку малекулы алканаў могуць быць цалкам разбураныя з утварэннем вугляроду і вадароду (піроліз).

Награваючы алканы неразгалінаванай будовы ў прысутнасці катализатора, можна атрымаць разгалінаваныя алканы (ізамерызацыя).

Алканы згараюць у кіслародзе. У выніку рэакцыі могуць утвараца CO_2 , CO , C і H_2O .

Алканы змяшчаюцца ў прыродным газе і нафце.

Алканы ў асноўным выкарыстоўваюцца ў якасці паліва, а таксама для атрымання іншых рэчываў (вадароду, ненасычаных вуглевадародаў).

Пытанні і заданні

- Напішыце ўраўненне рэакцыі монабрамавання этану.
- Напішыце ўраўненні рэакцый, якія працякаюць пры ўзаемадзеянні *n*-бутану з хлорам. Лічыце, што толькі адзін атам вадароду ў малекуле *n*-бутану замяшчаецца на хлор. Падпішыце назвы арганічных рэчываў, якія ўтварыліся.
- Колькі хлорвытворных можна атрымаць у выніку хларавання этану? Напішыце ўраўненні рэакцый атрымання ўсіх магчымых хлорвытворных этану, назавіце хлорвытворныя. Ці можна пры запісе ўраўненняў рэакцый у дадзеным выпадку выкарыстоўваць малекулярныя формулы?
- Напішыце ўраўненне рэакцыі гарэння бутану ў лішку кіслароду. Які аб'ём (н. у.) вуглякіслага газу ўтвараецца пры спальванні 1 моль бутану?
- Напішыце ўраўненне рэакцыі піролізу метану з утварэннем вадароду і вугляроду. Знайдзіце масу вугляроду, які можа быць атрыманы пры поўным раскладанні 44,8 dm^3 (н. у.) метану.
- Назавіце асноўныя галіны прымянення алканаў.

§ 11. Устанаўленне формулы арганічнага рэчыва

Устанаўленне будовы хімічнага злучэння з'яўляецца прадметам навуковага даследавання. Складанасць дадзенай праблемы залежыць ад складанасці будовы злучэння. Першым этапам даследавання, як правіла, з'яўляецца вызначэнне малекулярнай формулы рэчыва. Разгледзім некаторыя спосабы ўстанаўлення формул арганічных рэчываў на дастаткова простых прыкладах.

Прыклад 1. Больш за два стагоддзі таму хімікі ўжо вызначаюць якасны і колькасны састаў рэчываў. Напрыклад, было вядома, што ў састаў аднаго з арганічных рэчываў уваходзяць вуглярод і вадарод, прычым масавая доля вугляроду складае 75 %, а вадароду – 25 %. Гэта значыць, у 100 г рэчыва змяшчаеца 75 г вугляроду і 25 г вадароду. Выкарыстоўваючы гэтых даных, вызначце формулу арганічнага рэчыва.

Паколькі невядомае арганічнае рэчыва складаецца толькі з вугляроду і вадароду, то яго малекулярную формулу можна прадстаўіць у выглядзе C_xH_y . Такім чынам, рашэнне задачы зводзіцца да знаходжання індэксаў x і y у формуле рэчыва. Індэксы x і y у формуле паказваюць колькасці атамаў вугляроду і вадароду ў малекуле арганічнага рэчыва, таму на першым этапе рашэння падобных задач неабходна знайсці найпраццейшую цэлаліковыя суадносіны паміж колькасцю атамаў вугляроду і вадароду ў невядомым рэчыве:

$$x:y = n(C):n(H).$$

Па ўмове, маса атамаў вугляроду роўна 75 г, вадароду — 25 г. Тады:

$$x:y = n(C):n(H) = \frac{m(C)}{M(C)} : \frac{m(H)}{M(H)} = \frac{75}{12} : \frac{25}{1} = 6,25 : 25.$$

Дакладнасць прамежковых вылічэнняў павінна адпавядаць дакладнасці зыходных даных, гэта значыць прамежковыя значэнні павінны змяшчаць не менш значных лічбаў, чым даныя задачы.

Відавочна, што атрыманыя суадносіны не з'яўляюцца цэлаліковымі. Каб атрымаць цэлаліковыя значэнні індэксаў x і y , выконваюць наступныя дзеянні: спачатку ўсе лікі атрыманых суадносін дзеляць на найменшае (у адным выпадку ўжо будзе адзінка) і пры неабходнасці памнажаюць атрыманыя лікі на натуральны лік (2, 3 і г. д.) для атрымання цэлаліковых суадносін:

$$x:y = \frac{6,25}{6,25} : \frac{25}{6,25} = 1,00 : 4,00, \text{ або } 1:4.$$

Тады формула злучэння — CH_4 . Гэта рэчыва нам добра вядома, яно называецца **метан**.

Адказ: CH_4 .

Прыклад 2. Некаторае арганічнае рэчыва складаецца з вугляроду і вадароду. Масавая доля вугляроду ў рэчыве складае 82,8 %. Установіце малекулярную формулу рэчыва.

Паколькі невядомае арганічнае рэчыва складаецца толькі з вугляроду і вадароду, то яго формула C_xH_y . Ва ўмове задачы дадзены масавыя долі элементаў у рэчыве. У такіх выпадках пры рашэнні задачы зручна

разгледзець пэўную масу рэчыва, якую звычайна прымаюць роўнай 100 г. У гэтым выпадку масавыя долі элементаў будуть супадаць па велічыні з іх масамі. Тады найпрастейшыя цэлалікавыя суадносіны індэксай у формуле рэчыва:

$$x : y = n(\text{C}) : n(\text{H}) = \frac{82,8}{12} : \frac{17,2}{1} = 6,90 : 17,2 = 1,00 : 2,49 = 2,00 : 4,98, \text{ або } 2:5.$$

Такім чынам, *найпрастейшая формула* арганічнага рэчыва — C_2H_5 . Устойлівага арганічнага рэчыва з такой формулай не існуе. Сапраўды, формула C_2H_5 адпавядае этыльнаму радыкалу. Каб вызначыць *сапраўдную формулу* арганічнага рэчыва, будзем улічваць, што падваенне, патраенне і г. д. індэксай у формуле не змяняе суадносіны паміж імі. Падвоіўшы індэксы ў *найпрастейшай формуле* C_2H_5 , атрымаем формулу C_4H_{10} . Гэта формула адпавядае вуглевадароду **бутану**. Такім чынам, *сапраўдная формула* рэчыва — C_4H_{10} .

Адказ: C_4H_{10} .

У разгледжаных прыкладах для вызначэння формулы арганічнага рэчыва нам было дастаткова ведаць толькі масавыя долі элементаў у рэчыве. У той жа час, у некаторых выпадках, ведаючы толькі масавыя долі элементаў у рэчыве, можна вызначыць толькі найпрастейшую, але не сапраўдную формулу. У такіх выпадках для ўстанаўлення *сапраўднай формулы* неабходны дадатковыя даныя. Як правіла, гэта звесткі аб малярнай масе злучэння.

Прыклад 3. Малярная маса вуглевадароду роўна 42 г/моль. Масавая доля вугліроду ў вуглевадародзе складае 85,7 %. Установіце малекулярную формулу вуглевадароду.

Формула вуглевадароду — C_xH_y . Знойдзем найпрастейшыя цэлалікавыя суадносіны індэксай у формуле рэчыва:

$$x : y = n(\text{C}) : n(\text{H}) = \frac{85,7}{12} : \frac{14,3}{1} = 7,14 : 14,3 = 1,00 : 2,00, \text{ або } 1:2.$$

Такім чынам, *найпрастейшая формула* вуглевадароду — CH_2 . Падвоіўшы індэксы ў *найпрастейшай формуле* CH_2 , атрымаем формулу C_2H_4 . Гэта формула адпавядае вуглевадароду **этылену**. Калі патроіць індэксы ў *найпрастейшай формуле* CH_2 , то атрымаецца формула C_3H_6 . Дадзеная формула адпавядае вуглевадароду **пропілену**. Гэта значыць, знойдзеным суадносінам індэксай адпавядае мноства рэчываў, таму ў дадзеным выпадку,

выкарыстоўваючы толькі масавыя долі элементаў, немагчыма ўстановіць сапраўдную формулу рэчыва.

Для ўстанаўлення сапраўднай формулы параўнаем малярную масу вуглевадароду з малярнай масай найпрасцейшай формулы CH_2 :

$$\frac{M(\text{вуглевадароду})}{M(\text{CH}_2)} = \frac{42}{14} = 3.$$

Такім чынам, каб атрымаць сапраўдную формулу, неабходна павялічыць індэксы ў найпрасцейшай формуле CH_2 у трох разы. Тады сапраўдная формула вуглевадароду — C_3H_6 .

Адказ: C_3H_6 .

У саставе арганічных злучэнняў, разам з вугляродам і вадародам, часта прысутнічае кісларод. Выведзем малекулярную формулу кіслародзмяшчальнага злучэння.

Прыклад 4. Устанавіце найпрасцейшую формулу рэчыва, якое змяшчае 37,50 % вугляроду, 12,50 % вадароду і 50,00 % кіслароду (на масе).

Найпрасцейшыя цэлалікавыя супадносіны індэксаў у формуле рэчыва:

$$\begin{aligned} x:y:z &= n(\text{C}):n(\text{H}):n(\text{O}) = \frac{37,50}{12} : \frac{12,50}{1} : \frac{50,00}{16} = \\ &= 3,125 : 12,50 : 3,125 = 1 : 4 : 1. \end{aligned}$$

Найпрасцейшая формула рэчыва — CH_4O . Гэтай малекулярнай формуле адпавядае метылавы спірт $\text{CH}_3\text{—OH}$.

Адказ: CH_4O або $\text{CH}_3\text{—OH}$.


У разгледжаных прыкладах для ўстанаўлення формул мы выкарыстоўвалі звесткі аб масавых долях элементаў у рэчыве. Формулу арганічнага рэчыва можна вывесці таксама на падставе даных эксперимента па спальванні пэўнай масы арганічнага рэчыва.

Прыклад 5. У выніку спальвання 1,50 г арганічнага рэчыва атрымана 2,20 г вуглякілага газу і 0,90 г вады. Малярная маса рэчыва роўная 60 г/моль. Устанавіце формулу рэчыва.

Паколькі пры спальванні рэчыва ўтварыліся вуглякілы газ і вада, то ў састаў рэчыва маглі ўваходзіць толькі атамы вугляроду, вадароду і кіслароду. Тады формула рэчыва — $\text{C}_x\text{H}_y\text{O}_z$. Супадносіны індэксаў у формуле будзем знаходзіць з умовы:

$$x:y:z = n(\text{C}):n(\text{H}):n(\text{O}).$$

Саставім схему рэакцыі:



Са схемы рэакцыі бачна, што вуглярод з арганічнага рэчыва пераходзіць у CO_2 , вадарод — у H_2O . Значыць, колькасці вугляроду і вадароду ў CO_2 і H_2O будуть такімі самымі, як у арганічным рэчыве.

Знойдзем колькасць вугляроду ў CO_2 :

$$n(\text{C}) = n(\text{CO}_2) = \frac{2,20}{44} = 0,05 \text{ моль.}$$

У малекуле вады змяшчаецца два атамы вадароду, такім чынам, колькасць (моль) вадароду ў два разы большая, чым колькасць вады:

$$n(\text{H}) = 2n(\text{H}_2\text{O}) = 2 \frac{0,90}{18} = 0,1 \text{ моль.}$$

Вызначым колькасць (моль) атамаў кіслароду ў рэчыве. Для гэтага разлічым масы вугляроду і вадароду ў дадзенай порцыі рэчыва:

$$m(\text{C}) = n(\text{C}) \cdot M(\text{C}) = 0,05 \cdot 12 = 0,6 \text{ г;}$$

$$m(\text{H}) = n(\text{H}) \cdot M(\text{H}) = 0,1 \cdot 1 = 0,1 \text{ г.}$$

Разлічым масу і колькасць кіслароду ў рэчыве:

$$m(\text{O}) = m(\text{рэчыва}) - m(\text{C}) - m(\text{H}) = 1,5 - 0,6 - 0,1 = 0,8 \text{ г;}$$

$$n(\text{O}) = \frac{m(\text{O})}{M(\text{O})} = \frac{0,8}{16} = 0,05 \text{ моль.}$$

Найпрасцейшыя цэлалікавыя суадносіны індэксай у формуле рэчыва:

$$x:y:z = n(\text{C}):n(\text{H}):n(\text{O}) = 0,05:0,1:0,05 = 1:2:1.$$

Такім чынам, найпрасцейшая формула арганічнага рэчыва — CH_2O .

Для ўстанаўлення сапраўднай формулы парашуем малярную масу рэчыва з малярнай масай найпрасцейшай формулы CH_2O :

$$\frac{M(\text{рэчыва})}{M(\text{CH}_2\text{O})} = \frac{60}{30} = 2.$$

Значыць, каб атрымаць сапраўдную формулу, неабходна павялічыць індэксы ў найпрасцейшай формуле CH_2O ў два разы. Тады сапраўдная

формула рэчыва — $C_2H_4O_2$. Адным з рэчываў, якія маюць такую малекулярную формулу, з'яўляецца воцатная кіслата CH_3-COOH .

Адказ: $C_2H_4O_2$.

Абагульнім вышэйпададзенае. Ведаючы колькасці (моль) элементаў у рэчыве можна ўстанавіць *найпрасцейшую формулу* рэчыва. Для вываду сапраўднай формулы часта неабходны дадатковыя даныя, напрыклад звесткі аб малярнай масе рэчыва.

Вывад формулы арганічнага рэчыва звычайна складаецца з наступных этапаў:

- вылічэнне колькасці (моль) элементаў у рэчыве;*
- вызначэнне найпрасцейшых цэлалікавых судносін паміж вылічанымі колькасцямі элементаў — устанаўленне найпрасцейшай формулы рэчыва;*
- устанаўленне сапраўднай формулы рэчыва.*

Для ўстанаўлення найпрасцейшай формулы дастаткова ведаць колькасці (моль) элементаў у рэчыве.

Для вызначэння сапраўднай формулы часта патрабуюцца дадатковыя даныя, напрыклад звесткі аб малярнай масе рэчыва.

Пытанні і заданні

1. Вуглевадарод змяшчае 81,8 % вугляроду па масе. Устанавіце формулу вуглевадароду.

2. Газападобны вуглевадарод мае шчыльнасць $0,714 \text{ г}/\text{дм}^3$ (н. у.). Вызначце малярную масу вуглевадароду. Выведзіце яго малекулярную формулу.

3. Вуглевадарод змяшчае 83,72 % вугляроду і 16,28 % водароду па масе. Устанавіце яго найпрасцейшую і сапраўдную формулы. Напішыце структурныя формулы ўсіх рэчываў, якія задавальняюць умове задачы.

4. Малярная маса рэчыва **A** роўна $72 \text{ г}/\text{моль}$. Пры згаранні $1,44 \text{ г}$ гэтага рэчыва ў лішку кіслароду атрымалі вуглякіслы газ масай $4,4 \text{ г}$ і ваду масай $2,16 \text{ г}$. Устанавіце малекулярную формулу рэчыва **A** і прывядзіце структурныя формулы ўсіх рэчываў, якія маюць такую малекулярную формулу.

5. У выніку спальвання ў лішку кіслародзе арганічнага злучэння масай $1,38 \text{ г}$ атрымана $2,64 \text{ г } CO_2$ і $1,62 \text{ г}$ вады. Устанавіце малекулярную формулу арганічнага злучэння, калі вядома, што яго малекула змяшчае адзін атам кіслароду. Напішыце магчымыя структурныя формулы гэтага злучэння.

6*. Вуглевадарод спалілі ў лішку кіслароду. Пасля выдалення лішку кіслароду газападобная сумесь прадуктаў згарання мае сярэднюю малярную масу, роўную $30 \text{ г}/\text{моль}$.

(110 °C, атмасферны ціск). Установіце малекулярную формулу вуглевадароду.

Вы можаце пазнаёміцца з цыклаалканамі — насычанымі вуглевадародамі, у малекулах якіх маецца цыкл з атамаў вугляроду, перайшоўшы па спасылцы ў QR-кодзе.




* Цыклаалканы

§ 12. Алкены. Будова малекул


Атамы вугляроду могуць быць звязаны паміж сабой не толькі адзіннымі, але і двайнымі сувязямі. Найпрацейшым вуглевадародам, які змяшчае двайную сувязь, з'яўляецца этилен $\text{CH}_2 = \text{CH}_2$. Разгледзім будову яго малекулы.

Як і ў выпадку алканаў, вуглярод у малекуле этилену чатырохвалентны. Утварэнне чатырох сувязей адбываецца за кошт чатырох атамных арбіталей:



Нагадаем, што ў малекулах ужо вывучаных намі алканаў кожны атам вугляроду знаходзіцца ў стане sp^3 -гібрыдызацыі (§ 7). Гэта значыць, адна s - і трэй p -арбіталі атама вугляроду змешваюцца, утвараючы чатыры аднолькавыя па форме sp^3 -гібрыдныя арбіталі. Гэтыя арбіталі размяшчаюцца ў прасторы на максімальным удаленні ад адной пад вуглом прыкладна 109°.


Двойная сувязь у малекуле этилену ўтвараецца паміж атамамі вугляроду, якія знаходзяцца ў стане sp^2 -гібрыдызацыі. У sp^2 -гібрыдызацыі бяруць удзел: **адна s - і дзве p -арбіталі** (мал. 12.1).




Мал. 12.1. sp^2 -Гібрыдызацыя арбіталей атама вугляроду

Тры sp^2 -гібрыдныя арбіталі размяшчаюцца на максімальнім удаленні адна ад адной. Гэта дасягаецца, калі яны знаходзяцца ў адной плоскасці пад вуглом 120° (мал. 12.2.).

Адна p -арбіталль атама вугляроду (мал. 12.3, сіняга колеру) захоўвае сваю першапачатковую форму і размяшчаецца перпэндыкулярна плоскасці, у якой ляжаць тры sp^2 -гібрыдныя арбіталі.




Мал. 12.2. sp^2 -Гібрыдныя арбіталі атама вугляроду




Мал. 12.3. Арбіталі sp^2 -гібрыдзыванага атама вугляроду

За кошт перакрывання гібрыдных арбіталей кожны атам вугляроду ўтварае тры сувязі — адну з суседнім атамам вугляроду і дзве — з атамамі вадароду (мал. 12.4).




Мал. 12.4. Схема ўтварэння σ -сувязей у малекуле этылену

Як відаць з малюнка 12.4, пры ўтварэнні гэтых сувязей электронныя воблакі перакрываюцца ўздоўж лініі, якая злучае ядры атамаў. Такія сувязі называюцца **σ -сувязямі** (сігма-сувязямі). Другая сувязь паміж атамамі вугляроду ў малекуле этылену ўтвараецца за кошт бакавога перакрывання негібрыдных p -арбіталей (мал. 12.5).



Мал. 12.5. Схема ўтварэння π -сувязі




Мал. 12.6. Схема ўтварэння π -сувязі ў малекуле этылену


Такая сувязь называецца **π -сувяззю** (пі-сувяззю).

Такім чынам, атамы вугляроду ў малекуле этылену звязаны двайнай сувяззю, адна з якіх σ -сувязь, а другая — π -сувязь.

Усе адзінарныя сувязі з'яўляюцца σ -сувязямі. Двайнай сувязь складаецца з адной σ - і адной π -сувязі. Усяго ў малекуле этылену маецца пяць σ -сувязей і адна π -сувязь:



Так як π -сувязь утвараецца за кошт слабага бакавога перакрывання арбіталей, яна менш трывалая, чым σ -сувязь, якая ўтворана за кошт перакрывання арбіталей, выцягнутых наступрач адной. Тым не менш, атамы вугляроду, звязаныя двайнай сувяззю, мацней збліжаюцца адзін з адным. У малекуле этылену адлегласць паміж атамамі вугляроду роўная 0,134 нм, што прыкметна менш, чым у малекуле этану (0,154 нм).




Мал. 12.7.
Шарастрыйнёвая мадэль
малекулы этылену

Будова малекулы этылену можа быць адлюстравана з дапамогай шарастрыйнёвой мадэлі (мал. 12.7).

Малекула этылену плоская, валентныя вуглы прыкладна роўныя 120° . У плоскасці малекулы размяшчаецца сістэма σ -сувязей, а π -сувязь утвараецца

ў выніку перакрываання электронных воблакаў над і пад плоскасцю малекулы (мал. 12.6).

Як вы ўжо ведаеце (§ 7), у малекулах алканаў лёгка адбываецца вярчэнне вакол адзінарных сувязей C—C. Вакол двайной сувязі C=C падобнае вярчэнне немагчыма, бо яно прывядзе да таго, што электронныя воблакі π -сувязі разамкнуцца, π -сувязь пры гэтым разбурыцца:



Этылен з'яўляецца найпрасцейшым прадстаўніком **алкенаў** — нецыклічных вуглевадародаў, малекулы якіх змяшчаюць адну двайную сувязь.

Бліжэйшы гамолаг этилену — пратілен $\text{CH}_3—\text{CH}=\text{CH}_2$. Малекулярная формула пратілену C_3H_6 . Суседнія члены гамалагічнага рада, як і ў выпадку алканаў, адразніваюцца па саставе на группу CH_2 . Відавочна, што наступны гамолаг павінен мець састаў C_4H_8 . Адсюль лёгка можна вывесці агульную формулу алкенаў — C_nH_{2n} .

Вуглевадароды нецыклічнай будовы, у малекулах якіх маецца адна двайная сувязь, называюцца алкенамі.

Агульная формула алкенаў C_nH_{2n} .

Атамы вугляроду, якія ўтвораюць двайную сувязь, знаходзяцца ў стане sp^2 -гібрыдызацыі.

Кавалентная сувязь, утвораная за кошт перакрываання электронных воблакаў, якія ляжаць на лініі, што злучае ядры атамаў, называецца σ -сувяззю.


Кавалентная сувязь, утвораная за кошт бакавога перакрываання негібрыдных р-арбіталей, называецца π -сувяззю.

Двойная сувязь уключае адну σ - і адну π -сувязь. π -Сувязь менш трывалая, чым σ -сувязь.

Пытанні і заданні

1. Нарысуйце схему перакрывання атамных арбіталей пры ўтварэнні σ - і π -сувязей у малекуле этылену.

2. Якая з сувязей вуглярод-вуглярод у малекуле прапілену мае меншую даўжыню?




Якая з указаных сувязей больш трываляя?

3. Для алкенаў харктэрны рэакцыі далучэння па месцы двайной сувязі. Якая сувязь, σ - або π -, будзе пры гэтым разрыванацца і чаму?

4. Колькі σ -сувязей у малекуле этану? Ці маюцца π -сувязі ў малекуле этану або іншых алканоў?

5. На малюнку прыведзена шаравастрыжнёвая мадэль малекулы прапілену. Колькі σ - і π -сувязей у малекуле прапілену? У якім стане гібрыдызацыі знаходзяцца атамы вугляроду, звязаныя двайной сувяззю ў малекуле прапілену? У якім стане гібрыдызацыі знаходзіцца атам вугляроду метыльнай групы ў малекуле прапілену?




§ 13. Алкены. Структурная ізамерия і наменклатура

Структурная ізамерия алкенаў

Раней адзначалася, што разнастайнасць арганічных злучэнняў шмат у чым абумоўлена з'явай ізамері — магчымасцю існавання злучэнняў аднолькавага саставу, але рознай будовы. Злучэнні, якія маюць аднолькавую малекулярную, але розную *структурную* формулу, называюцца *структурнымі ізамерамі*. Разгледзім структурную ізамерью алкенаў.

Відавочна, што не існуе алкенаў, ізамерных этылену і прапілену. Аналагічная сітуацыя назіралася і для алканаў з лікам атамаў вугляроду, роўным два і трох, — у этану і прапану таксама няма ізамераў. З'ява ізамері ў алканаў праяўляецца пачынаючы з бутану. Успомнім будову малекул *n*-бутану і ізабутану:




n-бутан



ізабутан

Ізамеры бутану маюць розную будову вугляроднага шкілета: у *n*-бутану лінейная, у ізабутану — разгалінаваная.


Разгледзім магчымую будову алкенаў саставу C_4H_8 . Таксама, як і для алканоў, для алкенаў мае месца ізамерия вугляроднага шкілета:



Акрамя таго, у алкенаў з'яўляецца новы від структурнай ізамерыі – ізамерия становішча двайной сувязі:



Такім чынам, існуе тры ізамерныя алкены саставу C_4H_8 . Напішам структурныя формулы гэтых ізамераў:



Злучэнні 1 і 2 з'яўляюцца ізамерамі становішча двайной сувязі. Злучэнне 3 з'яўляецца ізамерам вугляроднага шкілета ў адносінах да злучэнняў 1 і 2.

Як бачна, магчымасці ізамерыі алкенаў больш шырокія, чым алканоў. Гэта тлумачыцца тым, што разам з ізамерый вугляроднага шкілета для алкенаў магчыма ізамерия становішча двайной сувязі.

Вы можаце пазнаёміцца з міжкласавай ізамерыйяй алкенаў і цыклаалканоў, перайшоўшы па спасылцы ў QR-кодзе.




* Міжкласавая ізамерияяй
алкенаў і цыклаалканоў


Наменклатура алкенаў

У адрозненне ад алканоў, у назве алкенаў замест суфікса *-ан* выкарыстоўваецца суфікс *-ен(-эн)*, які абазначае двайную сувязь. Атамы вугляроду галоўнага ланцуга нумаруюць, пачынаючы з таго канца, да якога бліжэй двайная сувязь. Становішча двайной сувязі ўказваюць нумарам атама вугляроду, ад якога яна *пачынаецца*.


Этылен у адпаведнасці з правіламі наменклатуры называецца *этэн*. Прапілен – *пропен*. Назавём ізамерныя алкены саставу C_4H_8 :



Разгледзім больш складаны прыклад. Назавём алкен, структурная формула якога:



Выбярэмы галоўны ланцуг злучэння. У дадзеным выпадку выбар не ўяўляе цяжкасцей, гэта самы доўгі гарызантальна размешчаны ланцуг, ён уключае двайную сувязь. Пранумаруем атамы вугляроду. Нумарацыю пачынаем з таго канца, да якога бліжэй двайная сувязь:




Галоўны ланцуг уключае шэсць атамаў вугляроду, двайная сувязь пачынаецца з другога атама вугляроду, таму на канцы назвы будзе суфікс *-ен* з лічбай 2. Становішча двух метыльных групп пры чацвёртым і пятым атамах вугляроду абазначаюцца, як і ў выпадку алканаў, адпаведнымі нумарамі. У выніку назва злучэння: **4,5-дыметылгексэн-2**.

Магчымасці ізамерыі ў радзе алкенаў шырэйшыя, чым у алканаў, так як, акрамя ізамерыі вугляроднага шкілета, магчыма ізамерыя становішча двайной сувязі.

Прынцыпы пабудовы назваў алкенаў падобныя на разгледжаныя раней для алканаў. Становішча двайной сувязі ўказваеца нумарам атама вугляроду галоўнага ланцуза, з якога пачынаеца $\text{C}=\text{C}$ сувязь. Атамы вугляроду галоўнага ланцуза нумаруюць з таго канца, да якога бліжэй двайная сувязь.

Пытанні і заданні

1. Напішыце структурныя формулы алкенаў саставу C_5H_{10} і дайце ім назвы.
 2. Назавіце алкен, структурная формула якога:




3. Напішыце структурныя формулы наступных алкенаў:
 а) 2,3,4-трыметылпентэн-1;
 б) 4,5-дыметыл-3-этылгексэн-2.

§ 14. Прасторавая ізамерыя алкенаў


У папярэднім параграфе мы разгледзелі разнавіднасці *структурнай ізамерыі* алкенаў — ізамеру становішча двайной сувязі і ізамеру вугляроднага шкілета. Акрамя структурнай ізамерыі, для алкенаў магчыма прасторавая ізамерыя. Гэта звязана з тым, што малекулы алкенаў, нават маючы аднолькавую паслядоўнасць злучэння атамаў і аднолькавае становішча двайной сувязі, могуць адрознівацца размяшчэннем атамаў у прасторы.

Як мы ўжо ведаем, у малекулах алканаў лёгка адываецца вярчэнне вакол адзінарных сувязей вуглярод-вуглярод (лаб. дослед 1, с. 43). Дзякуючы гэтаму вугляродны ланцуг можа прымаць розныя прасторавыя формы. На прыклад, для малекулы *n*-бутану:




У адным з падручнікаў па арганічнай хіміі сукупнасць малекул алканаў парашуналі са скопішчам чарвячкоў, якія бесперапынна звіваюцца.

Інакш ідзе справа ў выпадку алкенаў. Разгледзім будову малекулы бутэну-2:




Атамы вугляроду, злучаныя двайной сувяззю, знаходзяцца ў стане sp^2 -гібрыдызацыі (§ 12), таму для малекулы бутэну-2 магчымы дзве плоскія структуры:




У структуры **1** метыльныя групы размешчаны па адзін бок адносна двайной сувязі, у структуры **2** – па розныя бакі. З-за немагчымасці вярчэння вакол двайной сувязі структуры **1** і **2** не могуць ператварацца адна ў адну пры звычайных умовах і таму абазначаюць розныя рэчывы, гэта значыць ізамеры.

Калі замяшчальнікі (у дадзеным выпадку метыльныя групы) знаходзяцца па адзін бок двайной сувязі:





адпаведны ізамер называецца – **цыс-ізамерам**.

У выпадку размяшчэння замяшчальнікаў па розныя бакі двайной сувязі:









адпаведны ізамер называецца – **транс-ізамерам**.

Такім чынам, бутэн-2 існуе ў выглядзе двух ізамераў, у малекулах якіх паслядоўнасць злучэння атамаў і становішча двайной сувязі цалкам аднолькавая, але прасторавае размяшчэнне атамаў адразніваеца.




Паколькі *цыс*-бутэн-2 і *транс*-бутэн-2 з'яўляюцца рознымі рэчывамі (ізамерамі), яны маюць розныя ўласцівасці. Тэмпература плаўлення *цыс*-бутэну-2 складае $-138,9\text{ }^{\circ}\text{C}$, у *транс*-бутэну-2 яна больш чым на $33\text{ }^{\circ}\text{C}$ вышэй ($-105,5\text{ }^{\circ}\text{C}$).

Прасторавая ізамерыя магчыма толькі тады, калі кожны з атамаў вугляроду, злучаных двайной сувяззю, мае замяшчальнік або два розныя замяшчальнікі. Калі хаяць б адзін атам вугляроду, злучаны двайной сувяззю, не мае замяшчальнікаў або мае аднолькавыя замяшчальнікі, то прасторавая ізамерыя немагчыма:



Структурнымі ізамерамі бутэну-2 з'яўляюцца бутэн-1 і 2-метылпрапен. Разгледзім будову іх малекул на прадмет магчымасці існавання прасторавых ізамераў:




Відавочна, што перастаноўка месцамі двух атамаў вадароду групы $\text{CH}_2=$ не змяняе малекулы ні бутэну-1, ні 2-метылпрапену. Адсюль вынікае, што сярод ізамерных бутэнаў толькі бутэн-2 можа існаваць у выглядзе просторавых ізамераў.


Такім чынам, існуе чатыры ізамерныя бутэны:




бутэн-1



цыс-бутэн-2



транс-бутэн-2



2-метылпрапен

Цыс-бутэн-2 і *транс*-бутэн-2 з'яўляюцца просторавымі ізамерамі.

Для алкенаў магчыма структурная і просторавая ізамерыя. Просторавыя ізамеры маюць аднолькавую паслядоўнасць злучэння атамаў і аднолькавае становішча двайной сувязі, але адрозніваюцца просторавым размяшчэннем атамаў у малекуле.

Узнікненне просторавай ізамерыі ў алкенаў абумоўлена немагчымасцю вярчэння вакол двайной сувязі.

Алкены, якія маюць замяшчальнікі ў атамаў вугляроду, звязаных двайной сувяззю, могуць існаваць у выглядзе просторавых *цыс*- і *транс*-ізамераў.

Пытанні і заданні

- Што такое просторавая ізамерыя алкенаў? Чым яна адрозніваецца ад ізамерыі вугляроднага шкілета і ізамерыі становішча двайной сувязі?
- Чаму магчыма вярчэнне вакол адзінай сувязі вуглярод-вуглярод і немагчыма вакол двайной сувязі?
- Для якіх з прыведзеных ніжэй злучэнняў магчыма *цыс*-*транс*-ізамерыя:
а) пентэн-2; б) 2-метылбутэн-2; в) 2-метылпрапен; г) гексэн-3. Напішыце формулы *цыс*- і *транс*-ізамераў.

4. Установіце будову малекулы алкену і дайце яму назву па наменклатуре ІЮПАК, калі пра гэты алкен вядома наступнае: а) молярная маса алкену роўная 56 г/моль; б) малекулы алкену маюць неразгалінаваную будову; в) алкен не можа існаваць у выглядзе цыс-, транс-ізамераў.

§ 15. Фізічныя і хімічныя ўласцівасці алкенаў

Фізічныя ўласцівасці

Па фізічных уласцівасцях алкены мала адрозніваюца ад алканоў з тым самым лікам атамаў вугляроду ў малекуле. Так, алкены з лікам атамаў вугляроду у малекуле 2–4 пры пакаёвой тэмпературы з'яўляюцца бясклернымі газамі. Алкены з лікам атамаў вугляроду ў малекуле ад 5 да 17 – вадкасці. Алкены з яшчэ большым лікам атамаў вугляроду ў малекуле (ад 18 і больш) уяўляюць сабой цвёрдыя рэчывы. Тэмпературы кіпення некаторых алкенаў неразгалінаванай будовы прыведзены ў табліцы 15.1.

Табліца 15.1. Тэмпературы кіпення алкенаў


Назва	Структурная формула	Тэмпература кіпення ($t_{\text{кіп}}$, °C)
Этэн	$\text{CH}_2=\text{CH}_2$	-104
Пропен	$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_3$	-48
Бутэн-1	$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$	-6
Пентэн-1	$\text{CH}_2=\text{CH}-(\text{CH}_2)_2-\text{CH}_3$	30
Гексэн-1	$\text{CH}_2=\text{CH}-(\text{CH}_2)_3-\text{CH}_3$	64
Гептэн-1	$\text{CH}_2=\text{CH}-(\text{CH}_2)_4-\text{CH}_3$	93
Актэн-1	$\text{CH}_2=\text{CH}-(\text{CH}_2)_5-\text{CH}_3$	122

Таксама як і алканы, алкены нерастваральныя ў вадзе, але добра раствараюца ў арганічных растваральніках.

Шчыльнасць алкенаў меншая, чым у вады.

Хімічныя ўласцівасці

Дзякуючы наяўнасці ў малекуле π -сувязі, рэакцыйная здольнасць алкенаў намнога вышэйшая, чым у алканоў. Нагадаем, што для алканаў харектэрныя рэакцыі замяшчэння. Для алкенаў харектэрныя з'яўляюцца **рэакцыі далучэння**:



Гэтыя рэакцыі суправаджаюцца разрывам π -сувязі, так як яна менш трывалая, чым σ -сувязь.


У рэакцыі далучэння алкены ўступаюць у значна большмякіх умовах, чым алканы ў рэакцыі замяшчэння. Рэакцыі замяшчэння для алкенаў нехарактэрны.

Рэакцыі далучэння


1. Галагенаванне. Далучэнне галагенаў

Алкены, таксама як і алканы, узаемадзейнічаюць з галагенамі. Аднак у выпадку алкенаў адбываецца рэакцыя далучэння, а не замяшчэння. Параўнаем гэтыя рэакцыі.

Брамаванне этылену (рэакцыя **далучэння**):



Брамаванне этану (рэакцыя **замяшчэння**):





Этылен рэагуе з водным раствором бруму (бромнай вадой) пры звычайных умовах, у той час як рэакцыя этану з бромам магчыма толькі ў жорсткіх умовах — пры награванні або ўльтрафіялетавым апраменіванні.

Пры прапусканні этылену праз бромную ваду працякае рэакцыя далучэння брому па двайной сувязі. У выніку аранжавы раствор брому абясколерваецца.

У малекуле этану няма двайных сувязей, таму пры прапусканні этану праз бромную ваду хімічная рэакцыя не працякае і раствор брому застаецца аранжавым.

Такім чынам, **рэакцыя з бромнай вадой з'яўляецца якаснай рэакцыяй на двайную сувязь.**




Падобна этылену, іншыя алкены лёгка далучаюць бром, абясколерваючы бромную ваду:



2. Гідрыраванне. Далучэнне вадароду

Далучэнне вадароду да арганічнага рэчыва называецца рэакцыяй гідрыравання. Пры звычайных умовах алкены не далучаюць вадарод. Для працякання рэакцыі неабходны каталізатор (*Pt* або *Ni*).

У выніку гідрыравання алкенаў утвараюцца алканы. У пачатку дадзенага параграфа прыведзена ўраўненне рэакцыі гідрыравання этэну. Прывядзём ураўненні рэакций гідрыравання некаторых іншых алкенаў:




Як вы ўжо ведаеце, каталізатор паскарае працяканне хімічнай рэакцыі, але сам пры гэтым не расходуецца. Роля каталізатора ў рэакцыі гідрыравання заключаецца ў тым, каб аслабіць хімічную сувязь у малекуле вадароду і такім чынам актыўвіраваць гэтую малекулу для рэакцыі далучэння:



Мал. 15.1. Каталітычнае гідрыраванне этылену

3. Гідрагалагенаванне. Далучэнне галагенавадародаў


Алкены могуць уступаць у рэакцыі далучэння не толькі з простымі, але і са складанымі рэчывамі. Напрыклад, этылен лёгка далучае бромавадарод:



Рэакцыі далучэння галагенавадародаў да арганічных рэчываваў называюцца рэакцыямі *гідрагалагенавання*. Гэтыя рэакцыі працякаюць пры звычайных умовах.


4. Гідратызацыя. Далучэнне вады

Гідратызацыя называецца рэакцыяя далучэння вады да арганічнага рэчыва. Пры награванні ў прысутнасці каталізатора (H_2SO_4) этылен далучае ваду. Пры гэтым утвараецца этылавы спірт:




Рэакцыя полімерызацыі

За кошт раскрыцця двайных сувязей асобныя малекулы этылену могуць злучацца адна з адной, утвараючы доўгія ланцугі. Схематычна гэты працэс можна адлюстраваць так:




У выніку злучэння соцень ці нават тысяч малекул этылену ўтвараецца адна гіганцкая малекула — *палімер*. Рэакцыя, якая працякае, называецца *рэакцыяй полімерызацыі*.

Больш коратка працэс полімерызацыі этылену можна выразіць наступным ураўненнем:



Полімерызацца могуць і іншыя алкены, у прыватнасці прапілен:



Зыходнае рэчыва ў рэакцыі полімерызацыі называецца *манамерам*, а працтвут — *палімерам*. Малекулы палімера таксама называюць *макрамалекуламі*.

Лік манамерных звёнаў у малекуле палімера называецца *ступенню полімерызацыі*. У формуле палімера ступень полімерызацыі абазначаюць індэксам «*n*».

Поліэтылен і поліпропілен вам добра знаёмы. З поліэтылену вырабляюць поліэтыленавую плёнку, посуд, прадметы хатняга ўжытку і г. д. Поліпропілен вельмі падобны да поліэтылену і адрозніваецца ад яго толькі павышанай трываласцю і тэрмавстойлівасцю. З поліпропілену вырабляюць плёнку для цяпліц, корпусы аўтамабільных акумулятараў і многае іншае. З многімі палімерамі вы пазнаёміцесь далей.

Рэакцыі акіслення

1. Гарэнне. Узаемадзеянне з кіслародам

Таксама як алканы, алкены гараць з утварэннем вуглякілага газу і вады:




Прывядзём ураўненне рэакцыі гарэння алкенаў у агульным выглядзе:



2. Няпоўнае акісленне. Рэакцыя з KMnO_4

Акісленне алкенаў можа працякаць і без разбурэння вугляроднага шкілета. Так, пры прапусканні этылену праз разбаўлены водны раствор перманганату калію (KMnO_4) фіялетавага колеру афарбоўка знікае. Перманганат калію расшчапляе π -сувязь у малекуле этылену, пры гэтым σ -сувязь паміж атамамі вугляроду захоўваецца. Працяканне гэтай рэакцыі адлюструем не з дапамогай ураўнення, а спрошчана ў выглядзе схемы. Схема рэакцыі акіслення этылену водным растворам перманганату калію выглядае наступным чынам:



У схемах звычайна адлюстроўваюць формулы зыходнага арганічнага рэчыва і прадукту яго ператварэння. Пры гэтым лягчэй прасачыць за зменамі арганічнага рэчыва ў ходзе рэакцыі. У схемах, як правіла, ставяць каэфіцыенты толькі перад формуламі арганічных рэчываў. Формулы рэагентаў, пад дзеяннем якіх адбываецца ператварэнне арганічнага рэчыва, прынята пісаць над стрэлкай. У дадзеным выпадку гэта перманганат калію (KMnO_4) і растваральнік (вада).

Са схемы відаць, што π -сувязь падчас дадзенай рэакцыі раскрываецца, да атамаў вугляроду далучаюцца дзве кіслародзмяшчальныя групы — OH, гэта значыць, этылен акіслеяецца. У выніку ўтвораецца этыленгліколь, прадстаўнік мнагаатамных спіртоў.

Напісанне схема часта аказваецца больш зручным, чым ураўнення, таму іх шырока выкарыстоўваюць у арганічнай хіміі.

Таксама як і рэакцыя з бромнай вадой, **рэакцыя з растворам перманганату калію з'яўляеца якаснай рэакцыяй на двайнную сувязь**. У выніку дадзенай рэакцыі назіраецца абясколерванне фіялетавага раствору перманганату калію.



Відэа 15.1.
Якасныя рэакцыі
на двайнную сувязь

Характэрнымі для алкенаў з'яўляюцца рэакцыі далучэння па двайнай сувязі. Пры гэтым адбываеца расщапленне π-сувязі. Алкены могуць далучаць галагены, вадарод, галагенавадароды, ваду.

Рэакцыя полімерызацыі — гэта рэакцыя далучэння, якая мнагакратна паўтараеца. У выніку гэтай рэакцыі ўтвораюцца гіганцкія малекулы палімераў, якія знаходзяць шырокое прымяненне ў нашым жыці.

Нізкамалекулярнае рэчыва, з якога сінтэзуецца палімер, называецца манамерам; лік фрагментаў манамерных звёнаў у макрамалекуле палімера называецца ступенню полімерызацыі.

Рэакцыі абясколервання бромнай вады і раствору перманганату калію з'яўляюцца якаснымі рэакцыямі на двайнную сувязь.

Пытанні і заданні

- Напішыце ўраўненні рэакцыі далучэння да этылену і прапілену: а) вадароду; б) хлору. Назавіце прадукты рэакцыі. Як на практицы можна адрозніць метан і этылен?
- Напішыце ўраўненне рэакцыі бромавадароду з бутэнам-2. Назавіце прадукт рэакцыі.
- Да бромнай вады дабавілі лішак раствору гексэну-1 у гептане. Якія з'явы будуць назірацца пры гэтым? Напішыце ўраўненне рэакцыі, якая працякае.
- Напішыце схему рэакцыі ўзаемадзеяння прапілену з водным растворам перманганату калію.
- У выніку полімерызацыі этылену атрыманы палімер масай 140 г, які змяшчае $1,505 \cdot 10^{22}$ макрамалекул. Вылічыце: а) сярэднюю малярную масу палімера; б) ступень полімерызацыі.



* Правіла
Маркоўніка

6. Пасля прапускання праз шклянку з бромнай вадой (лішак) 20 дм³ (н. у.) сумесі этану і этилену маса шклянкі павялічылася на 20 г. Вызначце аб'ём (н. у.) этану ў сумесі газаў.

Вы можаце пазнаёміцца з асаблівасцямі працякання рэакцый далучэння да несіметрычных алкенаў, перайшоўшы па спасылцы ў QR-кодзе.

§ 16. Атрыманне і прымяненне алкенаў

Алкены з'яўляюцца больш хімічна актыўнымі рэчывамі, чым алканы, та-му ў саставе прыродных кропніц вуглевадараў (нафты і прыродны газ) іх змяшчэнне невялікае.


Асноўная галіна прымянення алкенаў — атрыманне палімераў з дапамогай рэакцыі полімерызацыі. Прамысловая вытворчасць алкенаў і палімераў на іх аснове займае важнае месца ў эканоміцы многіх краін. У Беларусі поліэтылен і поліпрапілен атрымліваюць у Наваполацку (ААТ «Нафтан»).

Разгледзім спосoby атрымання этилену і іншых алкенаў.

1. Дэгідратацыя спіртоў

Алкены можна атрымаць у выніку рэакцыі адшчаплення вады ад спіртоў. Рэакцыя адшчаплення малекулы вады называецца рэакцыяй *дэгідратацыі* (прыстаўка дэ- азначае адшчапленне).

Этылен утвараецца ў выніку рэакцыі дэгідратацыі этилавага спірту. Для гэтага сумесь этилавага спірту з канцэнтраванай сернай кіслатай награваюць у прабірцы з газаадводнай трубкай (відэа 15.1, с. 85). Пры гэтым ад малекулы спірту адшчапляецца малекула вады і ўтвараецца этилен. Ураўненне рэакцыі:




Этылен, які вылучаецца, лёгка выявіць з дапамогай якасных рэакцый на алкены. Калі этилен прапусціць праз бромную воду або разбаўлены водны раствор перманганату калію, яны абясколерацца.

У папярэднім параграфе мы вывучаілі адваротную рэакцыю — далучэнне вады да малекулы этилену з утварэннем этилавага спірту. Каталізатарам і прамой, і адваротнай рэакцыі з'яўляецца серная кіслата, але ўмовы іх

працякання розныя. Для працякання рэакцыі дэгідратацыі патрабуеца больш высокая тэмпература і канцэнтраваная (якая практычна не змяшчае вады) серная кіслата. Для рэакцыі гідратацыі алкенаў выкарыстоўваюць лішак вады. Нагадаем, што ўмовы працякання рэакцыі прынята паказваць над стрэлкай ва ўраўненні рэакцыі. З прыведзенага прыкладу відаць, што ў залежнасці ад умоў рэакцыя можа працякаць у прамым або адваротным напрамку. Таму патрэбна *абавязкова* ўказваць умовы працякання хімічных рэакций.

2. Дэгідрагалагенаванне галагенвытворных алканаў

Дэгідрагалагенаваннем называецца рэакцыя адшчаплення галагена-вадародаў ад малекул арганічных рэчываў. Такім спосабам можна атрымаць алкены з галагенвытворных алканаў. Пры дзеянні спірту або раствору шчо-лачы ад малекулы галагенвытворнага адшчапляеца галагенавадароду і ўтвараецца алкен:




Вы можаце пазнаёміцца з іншымі метадамі атрымання алкенаў, перайшоўшы па спасылцы ў QR-кодзе.



* Атрыманне алкенаў

3. Дэгідрыраванне алканаў


Дэгідрыраваннем называецца рэакцыя адшчаплення ад арганічнага рэчыва малекулы водароду (H_2). Два атамы водароду адшчапляюцца ад двух суседніх атамаў вугляроду, пры гэтым утвараецца алкен. Ураўненне рэакцыі дэгідрыравання этану:





Нагадаем, што над стрэлкай ва ўраўненні прынята паказваць умовы працякання рэакцыі. Большасць арганічных рэакций не могуць працякаць пры звычайных умовах, таму неабходна *абавязкова* ўказваць умовы іх працякання! Так, рэакцыя дэгідрыравання алкенаў працякае пры тэмпературы каля 500°C і на каталізаторы Cr_2O_3 . У папярэднім параграфе мы вывучалі

адваротную рэакцыю — далучэнне вадароду да алкенаў. Нагадаем, што гэта рэакцыя працякае на нікелевым або плацінавым каталізатары пры 100–200 °C.

Разгледзім дэгідрыраванне іншых алканаў. У выпадку прапану рэакцыя працякае паводле ўраўнення:



У дадзеным выпадку можа атрымацца толькі адзін алкен — прапен. Пры дэгідрыраванні бутану ўтвораецца сумесь алкенаў:




Алкены атрымліваюць таксама ў выніку перапрацоўкі нафты. З гэтай тэмай вы пазнаёміцесь далей.

Прымяненне алкенаў

Асноўная галіна прымянення алкенаў — атрыманне палімераў. З этылену і прапілену атрымліваюць поліэтылен і поліпропілен, якія выкарыстоўваюць для самых разнастайных вырабаў, што прымяняюцца ў побыце і прамысловасці.

Рэакцыяй гідратацыі этылену атрымліваюць этылавы спірт.

У выніку далучэння хлору да этылену атрымліваюць 1,2-дыхлорэтан, які прымяняюць у якасці растворальніка:



Этылен паскарае паспяванне разнастайных пладоў (груш, дынь, памідораў і г. д.). З мэтай лепшага захоўвання плады можна транспар-

ціраваць няспелымі і даводзіць іх да паспявання на месцы, уводзячы ў паветра сховішчаў этылен.

Акрамя гэтага, алкены прымяняюцца для сінтэзу розных арганічных рэчываў.

Цікава ведаць

Яблыкі пры захоўванні вылучаюць этылен, таму для паскарэння паспявання некаторых фруктаў, напрыклад бананаў, у ёмістасць, дзе яны захоўваюцца, змяшчаюць некалькі кавалачкаў яблыка. Пасправубіце ажыццяўвіць гэты эксперимент дома з зялёнымі бананамі.

У адрозненні ад алданаў, змяшчэнне алкенаў у прыродных крыніцах невялікае, таму іх неабходна атрымліваць у выніку хімічных рэакций.

Алкены атрымліваюць дэгідратацыяй спіртоў, дэгідрагала-генаваннем галагенвытворных алканаў, дэгідрыраваннем алканаў.

Алкены выкарыстоўваюцца ў якасці манамераў пры вытворчасці палімераў і для сінтэзу розных арганічных рэчываў.

Пытанні і заданні

1. Напішыце ўраўненні рэакций атрымання: а) этылену з этылавага спірту; б) прапілену з 2-бромпропану; в) прапілену з прапану. Укажыце ўмовы працякання гэтых рэакций. Усе ўказаныя рэакцыі можна правесці ў адваротным напрамку. Запішыце ўраўненні адваротных рэакций і ўкажыце ўмовы іх працякання.

2. Пропануйце два спосабы атрымання хлорэтану з этылену. Напішыце ўраўненні рэакций, якія працякаюць.

3. Колькі алкенаў можа быць атрымана пры дэгідрыраванні 2-метылбутану? Напішыце ўраўненні рэакций і ўкажыце ўмовы іх працякання.

4. Пры поўным згаранні вуглевадароду **A** ўтварылася 27 г вады і 33,6 дм³ (н. у.) вуглікіслага газу.

а) Устанавіце найпрасцейшую формулу вуглевадароду **A**.

б) У выніку прапускання дадзенага вуглевадароду ў сумесі з лішкам вадароду над нікелевым каталізаторам пры награванні атрыман вуглевадарод **B**, які мае шчыльнасць 1,964 г/дм³ (н. у.).

Выведзіце малекулярныя формулы вуглевадародаў **A** і **B**.


5. У выніку гідрыравання алкену **X** утвараецца алкан, пры хлараванні якога можна атрымаць толькі два ізамерныя монахлорзмяшчальныя рэчывы. Пры ўзаемадзеянні алкену **X** з бромнай вадой утвараецца саставу $C_6H_{12}Br_2$, якое мае сіметрычную

будову. Прывядзіце структурную формулу алкену **X** і састаўце ўраўненні ўсіх рэакций, якія працякаюць.

6. Алкан і алкен змяшчаюць аднолькавую колькасць атамаў вугляроду ў малекуле. Масавая доля (%) вадароду ў алкане на 2,38 адзінкі больш, чым у алкене. Устанавіце малекулярную формулу алкену.

7. Вылічыце масу поліэтылену, які можа быць атрыманы з 200 м³ (н. у.) этану, калі выхад прадукту рэакцыі дэгідрыравання складае 96 %, а полімерызацыі — 98 %.

8. Напішыце ўраўненні рэакций, з дапамогай якіх можна ажыццяўіць наступныя ператварэнні:




Практычная работа 1

Атрыманне этылену і вывучэнне яго ўласцівасцей

Мэта работы. Атрыманне этылену і правядзенне якасных рэакций на двайную сувязь.

Абсталяванне і рэактывы. Прабірка з газаадводнай трубкай, штатыў з прабіркамі, спіртоўка, запалкі, сумесь этанолу з канцэнтрыраванай сернай кіслатай, раствор ёду (выкарыстоўваецца замест бромнай вады), раствор перманганату калію.

Ход работы. Змясціце ў прабірку, забяспечаную газаадводнай трубкай, крыху сухога пяску (ён неабходны для забеспечэння раўнамернага кіпення змесціва прабіркі), потым выдадзеную вам сумесь этанолу і сернай кіслаты (прыкладна 5 см³). Закаркуюце прабірку закупаркай з газаадводнай трубкай, змясціце яе канец у шклянку з вадой. Праверце прыбор на герметычнасць, нагрэўшы яго рукамі. Пераканаўшыся ў герметычнасці прыбора, асцярожна пачынайце награванне сумесі этанолу з сернай кіслатай з дапамогай спіртоўкі. Канец газаадводнай трубкі змясціце спачатку ў прабірку з растворам ёду, потым у прабірку з растворам перманганату калію. Што пры гэтым назіраецца?



Прыбор для атрымання этылену

Апішыце з'явы, якія назіраюцца, напішыце адпаведныя ўраўненні і схемы рэакций.

§ 17. Алкадыены

Вядомы вуглевадароды з дзвюма двайнымі сувязямі ў малекуле. Нагадаем, што наяўнасць двайной сувязі вуглярод-вуглярод абазначаецца суфіксам *-ен*, а адпаведны клас злучэнняў называецца алкены. Наяўнасць у малекуле двух двайных сувязей абазначаецца *-дыен*, а адпаведны клас злучэнняў называецца **алкадыены**.

Выведзем агульную малекулярную формулу алкадыенаў. Нагадаем, што агульная формула алканаў C_nH_{2n+2} . З папярэдняга параграфа вы даведаліся, што малекула алкену ўтвараеца ў выніку адшчаплення ад малекулы алкану двух атамаў вадароду. Такім чынам, утварэнне адной двайной сувязі прыводзіць да памяншэння змяшчэння вадароду ў малекуле на два атамы, таму агульная формула алкенаў C_nH_{2n} . Утварэнне яшчэ адной двайной сувязі паменшыць змяшчэнне атамаў вадароду ў малекуле яшчэ на два, такім чынам, агульная формула алкадыенаў C_nH_{2n-2} .


Назвы алкадыенаў складаюцца па тых самых правілах, як і алкенаў, толькі суфікс *-ен* замяняецца на *-дыен*.

Прывядзём некалькі прыкладаў формул і назваў алкадыенаў:



Як бачна, узаемнае размяшчэнне двайных сувязей у малекулах алкадыенаў можа быць розным.

Найбольшую практычную цікаласць уяўляюць алкадыены, у малекулах якіх двайныя сувязі раздзелены *адной адзінай* сувяззю. Такія алкадыены называюцца *спалучанымі* алкадыенамі. Найпрасцейшым прадстаўніком спалучаных дыенаў з'яўляецца бутадыен-1,3:




Гэта бясколернае газападобнае рэчыва з рэзкім пахам ($t_{\text{кпп}} = -4^{\circ}\text{C}$). Разгледзім яго будову падрабязней.


Будова бутадыену-1,3

Усе чатыры атамы вугляроду ў малекуле бутадыену-1,3 знаходзяцца ў стане sp^2 -гібрыдызацыі. Тры гібрыдныя арбіталі кожнага атама вугляроду размяшчаюцца ў адной плоскасці пад вугламі 120° . Адпаведна, атамы

ў малекуле бутадыену-1,3 таксама размяшчаюцца ў адной плоскасці, валентныя вуглы прыкладна роўныя 120° :



Негібрыдныя p -арбіталі кожнага атама вугляроду размяшчаюцца перпендыкулярна плоскасці малекулы. Пры перакрываенні негібрыдных p -арбіталаў утвараюцца π -сувязі:




Мал. 17.1. Схема ўтварэння π -сувязей у малекуле бутадыену-1,3:
а — від збоку; б — від зверху

З малюнка 17.1, б відаць, што перакрываенне негібрыдных p -арбіталаў адбываецца паміж звязанымі двайнымі сувязямі атамамі вугляроду $C(1)=C(2)$ і $C(3)=C(4)$. Але, акрамя таго, у дадзенай малекуле маецца перакрываенне p -арбіталаў паміж другім і трэцім атамамі вугляроду. Такім чынам, π -сувязі ў малекуле бутадыену-1,3 не з'яўляюцца ізаляванымі, яны ўтвараюць адзіную спалучаную сістэму, якая ахоплівае ўсе чатыры атамы вугляроду. Іншымі словамі, π -электроны ў малекуле бутадыену не належаць асобным сувязям. У гэтым выпадку кажуць, што π -электроны дэлакалізаваны.

Спалучэнне прыводзіць да некаторага выраўноўвання даўжынъ двайных і адзінарных сувязей у малекуле бутадыену-1,3.

З малюнка 17.2 відаць, што двайныя сувязі ў малекуле бутадыену-1,3 некалькі даўжэйшыя, чым у малекуле этану, у той час як сувязь $C(2)—C(3)$ у малекуле бутадыену-1,3 істотна карацейшая, чым у малекуле этану. Эфект спалучэння аказвае ўплыў і на хімічныя ўласцівасці дыенаў, пра якія пойдзе гаворка ніжэй.




Мал. 17.2. Даўжыні сувязей (нм) у малекуле бутадыену-1,3 у параўнанні з даўжынямі сувязей у малекулах этылену і этану


Хімічныя ўласцівасці спалучаных алкадыенаў

1. Галагенаванне. Далучэнне галагену


Так як у малекулах алкадыенаў маюцца двайныя сувязі, для іх, як і для алкенаў, харектэрны рэакцыі далучэння. Алкадыены аб'ясколерваюць бромную ваду, далучаюць галагенавадароды і г. д. Аднак з-за эффекту спалучэння рэакцыі далучэння тут маюць свае асаблівасці. Так, у выпадку далучэння да малекулы бутадыену-1,3 адной малекулы брому могуць быць атрыманы два прадукты. Адзін з іх утвараецца ў выніку далучэння малекулы брому па любой з двайных сувязей (прадукт 1,2-далучэння). У гэтым выпадку бутадыен-1,3 паводзіць сябе падобна алкенам. Другі прадукт атрымліваецца ў выніку 1,4-далучэння:




Працэс 1,4-далучэння можна схематычна паказаць наступным чынам. Атамы брому далучаюцца па крайніх атамах вугляроду:



Пры гэтым у другога і трэцяга атамаў вугляроду з'яўляюцца свабодныя валентнасці, за кошт якіх утвораецца π -сувязь унутры малекулы:



У малекулах прадуктаў 1,2- і 1,4-далучэння маеца двайная сувязь, таму кожная такая малекула можа далучыць адну малекулу брому. Пры наяўнасці дастатковай колькасці брому ўтвораецца рэчыва, якое змяшчае чатыры атамы брому ў малекуле:



* Гідраванне дыенаў

2. Полімерызацыя

Дзякуючы наяўнасці двайных сувязей алкадыены, таксама як і алкены, могуць уступаць у рэакцыю полімерызацыі. Полімерызацыя спалучаных алкадыенаў мае вялікае прымысловое значэнне, паколькі на гэтым працэсе заснавана вытворчасць *каўчукаў* – палімераў, якія прайўляюць высокую эластычнасць і маюць шырокое практычнае прымяненне.

Акрамя сінтэтычных каўчукаў, што атрымліваюцца ў прымысловасці па рэакцыі полімерызацыі спалучаных дыенаў, існуе *натуральны каўчук*. Натуральны каўчук сустракаецца ў прыродзе і ўяўляе сабой прадукт полімерызацыі 2-метылбутадыену-1,3, ці *ізапрэну*:




Натуральны каўчук атрымліваюць з млечнага соку некаторых раслін, у асноўным з бразільскай гевеі. Для гэтага на ствалах дрэў гевеі робяць надрэзы. Сок, які вылучаецца з надрэзаў, змяшчае да 40–50 % растворанага поліізапрэну (натуральнага каўчуку).

З-за шырокага прымянення вырабаў на аснове каўчуку ужо ў пачатку XX стагоддзя аб'ёмы вытворчасці натуральнага каўчуку аказаліся недастатковымі, таму пачалася інтэнсіўная распрацоўка метадаў атрымання сінтэтычных аналагуў. Сінтэз каўчуку полімерызацыяй бутадыену-1,3 у прымысловым маштабе ўпершыню ў свеце быў ажыццёўлены ў СССР у 1930 годзе на аснове способу, распрацаванага С. В. Лебедзевым.


Разгледзім рэакцыю полімерызацыі бутадыену-1,3, па якой атрымліваюць сінтэтычны каўчук. Працэс полімерызацыі можна прадстаўіць як рэакцыю далучэння малекул бутадыену-1,3 адна да адной, якая мнагакратна паўтараецца. Як вы ўжо ведаеце, спалучаныя алкадыены могуць уступаць у рэакцыі 1,2- і 1,4-далучэння. Уласцівасці каўчуку маюць толькі прадукты рэакцыі полімерызацыі, што працякае як 1,4-далучэнне — **1,4-полімерызацыя**. Пакажам гэты працэс схематычна.

Спачатку за кошт разрыва двайных сувязей адбываеца злучэнне дзвюх малекул бутадыену-1,3:




Пры гэтым за кошт свабодных валентнасцей, якія з'явіліся ў другога і трэцяга атамаў вугляроду, у сярэдзіне малекул утвараюцца π -сувязі.

Да часціцы, якая ўтварылася, далучаеца наступная малекула бутадыену-1,3:




У выніку мнагакратнага паўтарэння працэсу 1,4-далучэння ўтвараеца малекула палімера. Працэс полімерызацыі выражаетца наступным ураўненнем:



Прадукт полімерызацыі называеца 1,4-полібутадыен. Полібутадыен з'яўляеца *сінтэтычным каўчукам*.


Прывядзённе ураўненне рэакцыі полімерызацыі ізапрэну:



Уласцівасці каўчуку. Важнейшай уласцівасцю каўчуку з'яўляецца эластычнасць, гэта значыць здольнасць расцягвацца і сціскацца, а потым аднаўляць ранейшую форму пасля спынення дзеяння сілы. Высокая эластычнасць каўчуку тлумачыцца тым, што яго макрамалекулы маюць форму спіралей, якія могуць расцягвацца і сціскацца, падобна спружынам.

Эластычнасць каўчуку прайяўляецца толькі пры невялікіх нагрузках. Калі каўчук расцягваецца з дастаткова вялікай сілай, адбудзецца не толькі выпроставанне макрамалекул, але і зрушэнне іх адносна адна адной. Апошнє прывядзе да незваротнай дэфармацыі каўчуку.

Вулканізацыя каўчуку. Натуральны і сінтэтычны каўчукі выкарыстоўваюцца пераважна ў выглядзе гумы, паколькі яна валодае значна больш высокай трываласцю, эластычнасцю і шэрагам іншых каштоўных уласцівасцей. Для атрымання гумы каўчук падвяргаюць *вулканізацыі* – награванню каўчуку з серай. Пры гэтым сера ўступае ў хімічнае ўзаемадзеянне са спіралепадобнымі малекуламі каўчуку, як бы «сшываючы» іх адна з адной (мал. 17.3).




Мал. 17.3. Схема вулканізацыі каўчуку

«Сшытыя» малекулы не могуць зрушвацца адносна адна адной нават пры высокіх нагрузках, таму ў выніку вулканізацыі павышаецца эластычнасць матэрыялу.


Атрыманне спалучаных алкадыенаў

Манамеры для вытворчасці каўчука – бутадыен-1,3 і ізапрен у цяперашні час сінтэзуюць з прадуктаў нафтаперапрацоўкі.

Бутадыен утвараецца пры дэгідрыраванні бутану:



Ізапрэн атрымліваоць дәгідрыраваннем 2-метылбутану:



З іншымі метадамі атрымання спалучаных дыенаў вы можаце пазнаёміцца, перайшоўши па спасылцы ѿ QR-кодзе.

* Іншыя методы
атрымання дыенаў

Вуглевадароды нецыклічной будовы, у малекулах якіх маюцца дзве двайныя сувязі, называюцца алкадыенамі.

Агульная формула алкадыенаў $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$.

Алкадыены, у малекулах якіх двайныя сувязі $\text{C}=\text{C}$ раздзелены адной адзінай сувяззю, называюцца спалучанымі алкадыенамі. У малекулах спалучаных алкадыенаў π -электроны дэлакалізаваны.

Спалучаныя алкадыены здольны ўступаць у рэакцыі 1,2- і 1,4-далучэння.

У выніку рэакцыі полімерызацыі спалучаных алкадыенаў утвараюцца каучукі — палімеры, якія праяўляюць высокую эластычнасць і маюць вялікае практычнае значэнне.

Награваннем каучуку з серай атрымліваюць гуму. Гэты працэс называецца вулканізацыяй.

Бутадыен-1,3 і ізапрэн атрымліваюць па рэакцыі дәгідрыравання бутану і 2-метылбутану адпаведна.

Пытанні і заданні

1. Напішыце структурныя формулы двух спалучаных алкадыенаў саставу C_5H_8 і назавіце іх. Якое з прыведзеных вамі рэчываю можа існаваць у выглядзе цыс- і транс-ізамераў?

2. Напішыце ўраўненні рэакций, якія працякаюць, і назавіце рэчывы, што атрымліваюцца ў выніку далучэння да малекулы бутадыену-1,3: а) адной малекулы брому; б) адной малекулы вадароду; в) двух малекул брому. Улічыце магчымасць утварэння прадуктаў 1,2- і 1,4-далучэння.

3. Напішыце формулы магчымых прадуктаў, якія ўтвараюцца пры паслядоўным далучэнні да малекулы бутадыену-1,3 спачатку адной малекулы брому, а потым адной малекулы хлору.

4. Якім асаблівасцямі будовы тлумачыцца эластычнасць каўчуку?
 5. Як доследным шляхам даказаць наяўнасць двайных сувязей у макрамалекулах каўчуку?

6. Прывядзіце формулы натуральнага і сінтэтычнага (бутадыенавага) каўчукаў. Ці з'яўляюцца гамолагамі іх манамеры?


7*. Адзін з відаў сінтэтычных каўчукаў — бутылкаўчук — харектарызуецца такімі каштоўнымі ўласцівасцямі, як высокая эластычнасць, хімічная ўстойлівасць, газанепранікальнасць. Ён выкарыстоўваецца для вырабу аўтамабільных камер, мембранных прагумаваных тканін, электраізалацыйных матэрыялаў і інш. Бутылкаўчук сінтэзуюць шляхам сумесной полімерызацыі 2-метылпрапену (ізабутылену) і ізапрэну. Макрамалекулы бутылкаўчуку змяшчаюць звёны абодвух манамераў.

а) Напішыце структурныя формулы манамерных звёнаў бутылкаўчуку.
 б) Бутылкаўчук масай 26,22 г можа абясколерыць 48 г 5%-га раствору брому ў CCl_4 . Разлічыце, колькі манамерных звёнаў ізабутылену прыпадае на адно манамернае звязанне ізапрэну ў бутылкаўчуку.


§ 18. Алкіны

Атамы вугляроду могуць быць звязаны паміж сабой не толькі адзінарнымі ці двайнымі, але таксама трайнымі сувязямі. Найпрастейшым вуглевадародам, які змяшчае трайную сувязь, з'яўляецца *этылен*, або *ацэтылен*, $\text{HC}\equiv\text{CH}$. Разгледзім яго будову.


Кожны атам вугляроду ў ацэтылене ўтварае чатыры хімічныя сувязі. Утворэнне гэтых сувязей адбываецца за кошт чатырох атамных арбіталаў:



Успомнім будову этылену:




Атамы вугляроду ў гэтай малекуле знаходзяцца ў стане sp^2 -гібрыдызацыі. За кошт sp^2 -гібрыдных арбіталаў кожны атам вугляроду ўтварае тры σ -сувязі: дзве сувязі з атамамі вадароду і адну — з суседнім вугляродам:



Мал. 18.1. Утворэнне σ -сувязей у малекуле этылену


Другая сувязь паміж атамамі вугляроду ўтвораецца за кошт бакавога перакрываання *негібрыдных p-арбіталей* атамаў вугляроду — гэта π -сувязь:



Мал. 18.2. Утворэнне π -сувязі ў малекуле этилену


Такім чынам, двайная сувязь складаецца з адной σ - і адной π -сувязі.

У малекуле ацэтылену $\text{H}—\text{C}\equiv\text{C}—\text{H}$ маецца трайная сувязь. Яна складаецца з адной σ - і двух π -сувязей. Так як π -сувязі ўтвораюцца за кошт перакрываання негібрыдных *p*-арбіталей, то ў гібрыдызацыі будуць прымась удзел *адна s-* і *адна p*-арбіталі атамаў вугляроду. Такі тып гібрыдызацыі называецца *sp-гібрыдызацыя*.



Мал. 18.3. *sp*-Гібрыдызацыя арбіталей атама вугляроду

sp-Гібрыдныя арбіталі размяшчаюцца на адной прамой пад вуглом 180° . Дзве *p*-арбіталі атама вугляроду, якія не ўдзельнічаюць у гібрыдызацыі, захоўваюць сваю першапачатковую форму і размяшчаюцца ўзаемна перпендикулярна:




Мал. 18.4. Арбіталі *sp*-гібрыдызаванага атама вугляроду

За кошт перакривання гібридных арбіталей кожны атам вугляроду ўтворае дзве σ -сувязі — адну сувязь з атамам вадароду і адну — з суседнім вугляродом:




Мал. 18.5. Утворэнне σ -сувязей у малекуле ацэтылену

Арбіталі, якія не ўдзельнічаюць у гібрыдызацыі, фарміруюць дзве π -сувязі паміж атамамі вугляроду:



Мал. 18.6. Утворэнне π -сувязей у малекуле ацэтылену

Такім чынам, у малекуле ацэтылену маюцца трывесі σ -сувязі і дзве π -сувязі:



Малекула ацэтылену лінейная, валентны вугал роўны 180° . Сувязь паміж атамамі вугляроду трайная:



Мал. 18.7. Мадэль малекулы ацэтылену


Трайная сувязь карацейшая, чым двайная і адзінарная: у малекуле ацэтылену даўжыня сувязі паміж атамамі вугляроду роўная 0,120 нм. Нагадаем, што ў малекулах этылену і этану даўжыня сувязі паміж атамамі вугляроду складае 0,134 і 0,154 нм адпаведна.

Ацэтылен з'яўляецца найпрасцейшым прадстаўніком **алкінаў** — нецыклічных вуглевадародаў, малекулы якіх змяшчаюць адну трайную сувязь.

Бліжэйшы гамолаг ацэтылену — *прапін* $\text{CH}_3—\text{C}\equiv\text{CH}$. Малекулярная формула прапіну C_3H_4 . Так як суседнія члены гамалагічнага рада адрозніваюцца па саставе на группу CH_2 , відавочна, што наступны гамолаг павінен мець састаў C_4H_6 . Адсюль лёгка можна вывесці агульную формулу алкінаў — $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$. Як вы ўжо ведаеце, агульную формулу $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$ маюць таксама алкадыены.


Ізамерыя алкінаў

Алкінам, таксама як і алкенам, уласціва ізамерыя становішча кратнай сувязі і ізамерыя вугляроднага шкілета:



Звярніце ўвагу, што ў алкінаў ізамерыя вугляроднага шкілета магчыма пачынаючы з рэчыва, якое змяшчае пяць атамаў вугляроду ў малекуле.


Як ужо ўпаміналася, алкіны і алкадыены маюць аднолькавую агульную формулу $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$. Таму алкіны будуць ізамерны алкадыенам. Такія ізамеры называюцца *міжкласавымі*. Напрыклад, формулу C_4H_6 маюць рэчывы:



Наменклатура алкінаў

Назвы алкінаў будуюцца таксама, як і назвы алкенаў, але суфікс *-ен* у канцы назвы замяняецца на суфікс *-ін* (ён абазначае адну трайную сувязь). Лічбай у канцы назвы ўказваецца становішча трайной сувязі.

Прыведзём некалькі прыкладаў формул і назваў алкінаў:



Звярніце ўвагу:

- у назве «прапін» няма неабходнасці ўказваць становішча трайной сувязі;
- атамы вугляроду галоўнага ланцуга нумаруюць пачынаючы з таго канца, да якога бліжэй трайная сувязь.

Фізічныя ўласцівасці

Фізічныя ўласцівасці алкінаў падобныя да ўласцівасцей адпаведных алкенаў. Так, алкіны з лікам атамаў вугляроду ў малекуле 2–4 пры пакаёвай тэмпературе з'яўляюцца бясклернымі газападобнымі рэчывамі. Алкіны з лікам атамаў вугляроду ў малекуле ад 5 да 16 – вадкасці. Алкіны з лікам атамаў вугляроду ў малекуле больш за 16 уяўляюць сабой цвёрдыя рэчывы. Тэмпературы кіпення некаторых алкінаў неразглінаванай будовы прыведзены ў табліцы 18.1.

Таблица 18.1. Тэмпературы кіпення алкінаў

Назва	Структурная формула	Тэмпература кіпення ($t_{\text{кіп}}$, °C)
Этын	$\text{HC}\equiv\text{CH}$	-84
Прапін	$\text{HC}\equiv\text{C}-\text{CH}_3$	-23
Бутын-1	$\text{HC}\equiv\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$	8
Пентын-1	$\text{HC}\equiv\text{C}-(\text{CH}_2)_2-\text{CH}_3$	39
Гексін-1	$\text{HC}\equiv\text{C}-(\text{CH}_2)_3-\text{CH}_3$	71
Гептын-1	$\text{HC}\equiv\text{C}-(\text{CH}_2)_4-\text{CH}_3$	100
Актын-1	$\text{HC}\equiv\text{C}-(\text{CH}_2)_5-\text{CH}_3$	126

Алкіны нерастваральныя ў вадзе, але добра раствараюцца ў арганічных растворальніках.

Шчыльнасць вадкіх і цвёрдых алкінаў меншая, чым у вады.


Хімічныя ўласцівасці алкінаў

Хімічныя ўласцівасці алкінаў сходны з ўласцівасцямі алкенаў, так як у малекулах рэчываю абодвух класаў маецца кратная сувязь. Характэрнымі для алкінаў з'яўляюцца рэакцыі далучэння па трайной сувязі, якія


суправаджающа разрывам π -сувязей, бо яны менш трывалыя, чым σ -сувязь. Таксама як і алкены, алкіны могуць далучыць галагены, вадарод, галагена-вадароды, прычым адна малекула алкіну можа далучыць дзве малекулы ўказанных рэчываў.

1. Галагенаванне. Далучэнне галагену

Алкіны, падобна алкенам, абясколерваюць бромную ваду:



1,2-Дыбромуэтэн, які ўтвараецца, змяшчае двайную сувязь, таму пры лішку брому ўступае ў рэакцыю далучэння. У выніку ўтвараецца тэтрабром-вытворнае алкану:



У адрозненне ад алкенаў, састаў працтвотваў рэакцыі алкінаў з бромам заўсяць ад колькасных суадносін рэагентаў. Пры недахопе брому могуць утварацца злучэнні, якія змяшчаюць двайную сувязь, у той час як у лішку утвараюцца насычаныя злучэнні.

Дзве папярэднія рэакцыі можна аб'яднаць у адну:



Значыць, пры прапусканні ацэтылену праз бромную ваду працякае рэакцыя далучэння брому па трайной сувязі. У выніку аранжавы раствор брому абясколерваецца. Падобная з'ява назіралася і для алкенаў.



Такім чынам, *рэакцыя з бромнай вадой з'яўляецца якаснай рэакцыяй на кратную (двойную і трайную) сувязь.*

Таксама як этилен, ацетилен абясколервае водны раствор перманганата калію. Такім чынам, *рэакцыя з растворам перманганату калію таксама з'яўляецца якаснай рэакцыяй на кратную (двойную ці трайную) сувязь.*

2. Гідрыраванне. Далучэнне вадароду

У выніку гідрыравання алкінаў спачатку ўтвараюцца алкены, а потым алканы. Для працякання рэакцыі неабходны каталізатор (Pt або Ni).

Прывядзём ураўненні рэакцыі, якія працякаюць пры гідрыраванні прапіну:




3. Гідрагалагенаванне. Далучэнне галагенавадароду

Алкіны могуць далучаць малекулы складаных рэчываў. У выніку далучэння малекулы хлоравадароду да малекулы ацетылену ўтвараецца хлорэтэн:



Вуглевадародны радыкал $\text{CH}_2=\text{CH—}$ мае трывіяльную назыву *вініл*. Таму хлорэтэн ($\text{CH}_2=\text{CH—Cl}$) часта называюць *вінілхларыдам*. Вінілхларыд — бясклерны газ са слабым саладковатым пахам, вельмі ядавіты, $t_{\text{кіп}} = -14^{\circ}\text{C}$.

Малекула вінілхларыду змяшчае двойную сувязь, таму ён, падобна алкенам, уступае ў рэакцыю полімерызацыі:



Прадукт рэакцыі полімерызацыі вінілхларыду — полівінілхларыд, або скарочана ПВХ, шырока выкарыстоўваецца для вырабу аконных рам,

дзвярэй, лінолеуму, электраізалацыі правадоў, штучнай скуры і іншых вырабаў.

З асаблівасцямі далучэння галагенавадародаў і вады да гамолагаў ацэтылену вы можаце пазнаёміцца, перайшоўшы па спасылцы ў QR-кодзе.



* Далучэнне
галагенавадародаў
і вады да гамолагаў
ацэтылену

4. Гарэнне. Узаемадзеянне з кіслародам

Як і ўсе вуглевадароды, алкіны гараць. Ураўненне рэакцыі гарэння ацэтылену:




Пры гарэнні ацэтылену ў кіслародзе выдзяляецца вялікая колькасць цеп-латы, тэмпература полымя настолькі высокая, што ім можна зварваць і рэзаць металы. Таму ацэтыленавае полымя выкарыстоўваецца пры зварцы і рамонце металічных вырабаў.

Атрыманне ацэтылену


1. Карбідны спосаб

Ацэтылен атрымлівають у выніку дзеяння вады на карбід кальцыю CaC_2 . Чысты карбід кальцыю ўяўляе сабой цвёрдае белае рэчыва без паху. Тэхнічны прадукт мае шэры колер і непрыемны пах з-за наяўнасці дамешак.

Карбід кальцыю бурна рэагуе з вадой, пры гэтым вылучаецца ацэтылен:




Для атрымання карбіду кальцыю выкарыстоўвають вапняк (CaCO_3), пры награванні якога ўтвораецца аксід кальцыю. Потым аксід кальцыю спякають з вугалем у электрапечы пры тэмпературе прыкладна $2000\ ^\circ\text{C}$:



2. Піроліз метану

Яшчэ адным спосабам атрымання ацэтылену з'яўляецца частковое тэрмічнае раскладанне метану. Вы ўжо ведаеце, што калі алканы нагрэць да высокай тэмпературы (падвергнуць піролізу), то яны раскладаюцца на вуглірод і вадарод (§ 10). Аказваецца, адным з прамежкавых прадуктаў піролізу метану з'яўляецца ацэтылен. Каб прадухліць раскладанне

ацэтылену, які ўтвараецца пры высокай тэмпературы (прыкладна 1500 °C), прадукты рэакцыі хутка ахалоджваюць. Працэс, які працякае, можна паказаць ураўненнем:



З іншымі метадамі атрымання алкінаў вы можаце пазнаёміцца, перайшоўшы па спасылцы ў QR-кодзе.



* Метады
атрымання алкінаў

Вуглевадароды нецыклічныя будовы, у малекулах якіх маеца адна трайная сувязь, называюцца алкінамі.

Агульная формула алкінаў $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$.

Трайная сувязь у малекулах алкінаў уключае адну σ- і дзве π-сувязі.

Характэрнымі для алкінаў з'яўляюцца рэакцыі далучэння па трайнай сувязі. Пры гэтым адбываеца расчапленне π-сувязей. Алкіны могуць далучаць галагены, вадарод, галагенавадароды.

Рэакцыі абясколервання раствору перманганату калію і бромнай вады з'яўляюцца якаснымі рэакцыямі на кратную (двойную і трайную) сувязь.

Ацэтылен атрымліваюць дзеяннем вады на карбід кальцыю і піролізам метану.

Алкіны ізамерны алкадыенам.

Пытанні і заданні

1. Адлюструйце шарастрыйнёвую мадэль малекулы бутыну-2. Укажыце тыпы гібрыдызацыі атамаў вугляроду ў дадзенай малекуле і валентныя вуглы. Ці можа бутын-2 існаваць у выглядзе прасторавых цыс- і транс-ізамераў?

2. Ці існуе вуглевадарод разгалінаванай будовы, які змяшчае ў малекуле чатыры атамы вугляроду і: а) двойную сувязь; б) трайную сувязь?

3. Напішыце структурныя формулы ізамерных алкінаў саставу C_5H_8 . Дайце ім назвы. * Напішыце структурныя формулы міжкласавых ізамераў такога самага саставу.

4. Напішыце ўраўненне рэакцыі далучэння адной малекулы брому да малекулы бутыну-2. Назавіце прадукт рэакцыі.

5. У выніку няпоўнага гідрыравання алкіну атрымліваецца алкен, пры ўзаемадзеянні якога з бромнай вадой утвараецца дыбромвытворнае алкану саставу $\text{C}_4\text{H}_8\text{Br}_2$, малекула

якога мае сіметрычную будову. Прывядзіце структурную формулу алкіну і алкену, а таксама ўраўненні ўсіх рэакцый, якія працыкаюць.

6. Пры ажыццяўленні зварачных работ для атрымання ацэтылену з карбіду кальцыю выкарыстоўваюцца генераторы ацэтылену, адзін з якіх паказаны на малюнку. Які аб'ём ацэтылену (дм^3 , н. у.) можна атрымаць з 3 кг тэхнічнага карбіду кальцыю, які змяшчае 22 % дамешак?




§ 19. Араматычныя вуглевадароды. Бензол, будова малекулы

Назва «араматычныя злучэнні» ўзнікла таму, што першыя вядомыя прадстаўнікі гэтага класа, атрыманыя яшчэ на пачатку XIX стагоддзя, мелі прыемны пах. Пазней аказалася, што большасць рэчываю, якія па будове і хімічных уласцівасцях належаць да гэтай групы, не маюць прыемнага паху. Аднак агульная назва гэтых злучэнняў захавалася.


Найпрацецейшым прадстаўніком араматычных вуглевадародаў з'яўляецца бензол. Яго малекулярная формула C_6H_6 .

Бензол — лёгкакіпячая ($t_{\text{kip}} = 80^\circ\text{C}$), бясколерная, нерастваральная ў вадзе вадкасць з характэрным пахам. Пры ахалоджванні ён лёгка застывае ў белую крышталічную масу з тэмпературай плаўлення $5,5^\circ\text{C}$.


Адкрыў бензол вялікі англійскі фізік Майл Фарадэй. У 1825 годзе яму ўдалося вылучыць бензол з каменнавугальнай смалы. Пазней былі ўстаноўлены найпрацецейшая CH і малекулярная C_6H_6 формулы бензолу. Аднак доўгі час не ўдавалася ўстановіць будову малекулы дадзенага рэчыва. Праз сорак гадоў пасля адкрыцця бензолу нямецкі хімік Аўгуст Кекуле зрабіў правільную здагадку аб цыклічнай будове малекулы бензолу і прапанаваў наступную структурную формулу:



Прадстаўленая формула бензолу называецца формулай Кекуле. Формула Кекуле паказвае, што малекула бензолу мае плоскую будову, валентныя вуглы роўныя 120° . З формулы Кекуле таксама вынікае, што для гідрыравання малекулы бензолу да цыклагексану патрабуюцца тры малекулы водароду:




Усе гэтыя выводы пацвярджаюцца экспериментальнымі данымі. Аднак формула Кекуле не тлумачыць рада асаблівых уласцівасцей бензолу. Так, бензол **не ўступае ў якасныя рэакцыі на двайную $C=C$ сувязь**. Ён, у адрозненне ад алкенаў, не абясколервае бромную воду і раствор перманганату калію. У прысутнасці каталізатора бензол рэагуе з галагенамі, аднак пры гэтым адбываецца не далучэнне галагену, а замяшчэнне атама водароду ў малекуле бензолу на галаген:



Акрамя таго, экспериментальна ўстаноўлена, што ўсе сувязі вуглярод-вуглярод у малекуле бензолу маюць аднолькавую даўжыню. Настолькі незвычайнія ўласцівасці бензолу атрымалася растлумачыць толькі ў XX стагоддзі, выкарыстоўваючы сучасную тэорыю будовы рэчыва.


З формулы Кекуле вынікае, што двайныя сувязі ў малекуле бензолу з'яўляюцца спалучанымі. На прыкладзе бутадыену-1,3 мы бачылі,

што спалучэнне вядзе да некаторага выраўноўвання даўжынъ двайных і адзінарных сувязей. У малекуле бензолу спалучэнне настолькі моцнае, што даўжыні ўсіх сувязей вуглярод-вуглярод становяцца аднолькавымі:



Мал. 19.1. Даўжыні сувязей (нм) у малекуле бензолу ў параўнанні з даўжынямі сувязей у малекулах этылену і этану


Такім чынам, у малекуле бензолу няма двайных і адзінарных сувязей. Кожны атам вугляроду ў малекуле бензолу, як і ў бутадыене-1,3, знаходзіцца ў стане sp^2 -тібрывіднай. π -Электроны дэлакалізаваны і ўтвараюць не троны асобныя π -сувязі, а адзіную π -сістэму (спалучаную сістэму π -сувязей):



Мал. 19.2. Схема ўтварэння адзінай сістэмы π -электронаў у малекуле бензолу:
а — від збоку; б — від зверху

Паколькі π -электроны размяркоўваюцца ў малекуле бензолу раёнамерна паміж усімі атамамі вугляроду, то сувязі паміж усімі атамамі вугляроду аказваюцца цалкам аднолькавымі.

Каб паказаць раёнамернасць размеркавання π -электронаў у малекуле бензолу, яго структурную формулу часта малююць у выглядзе шасціугольніка з акружнасцю ўсярэдзіне:




У дадзенай формуле шасціугольнік адлюстроўвае σ -сувязі паміж атамамі вугліроду, а акружнасць — сістэму π -сувязей.

Шараstryжнёвая мадэль малекулы бензолу:



Нараўне з формулай бензолу, у якой паказана дэлакалізацыя π -электронаў, нярэдка карыстаюцца формулай Кекуле, улічваючы пры гэтым, што яна не зусім дакладна перадае будову бензолу:




Шырокая выкарыстоўваюцца таксама больш кампактныя шкілетныя формулы бензолу:




Дэлакалізацыя π -электронаў надае малекуле бензолу дадатковую ўстойлівасць. Таму для бензолу харктэрны рэакцыі, у якіх спалучаная сістэма π -сувязей у малекуле захоўваецца. Такім рэакцыямі з'яўляюцца рэакцыі замяшчэння (гл. ураўненне рэакцыі з бромам, с. 108).

Як ужо адзначалася, бензол з'яўляецца найпрасцейшым прадстаўніком араматычных вуглевадародаў. Яго гамолагі могуць разглядацца як прадукты замяшчэння аднаго або некалькіх атамаў вадароду ў малекуле бензолу на вуглевадародныя радыкалы. Формулы і назвы некаторых гамолагаў бензолу прыведзены на малюнку 19.3.


Як бачна, для пабудовы назваў рэчываў, у малекулах якіх з бензольным кольцам злучана некалькі вуглевадародных радыкалаў, атамы вугляро-ду бензольнага кольца нумаруюць такім чынам, каб замяшчальнікі атрымалі найменшыя нумары, і пры дапамозе лічбаў у назве паказваюць становішча замяшчальнікаў.




метылбензол
(талуол)




этылбензол



1,2-дыметылбензол



1,3-дыметылбензол



1,4-дыметылбензол

Мал. 19.3. Структурныя формулы і назвы некаторых гамолагаў бензолу

Бензол C_6H_6 — найпрацейшы прадстаўнік класа араматычных вуглевадародаў.

Малекула бензолу мае плоскую будову, валентныя вуглы роўныя 120° , даўжыні ўсіх сувязей вуглярод-вуглярод аднолькавыя.

π-Электроны ў малекуле бензолу дэлакалізаваны і ўтвараюць адзіную спалучаную сістэму π-сувязей.

Спалучаная сістэма π-сувязей надае малекуле бензолу павышаную ўстойлівасць, таму для бензолу харектэрны рэакцыі, у якіх спалучаная сістэма захоўваецца.

Пытанні і заданні

- У чым заключаецца галоўная асаблівасць будовы малекулы бензолу? Чаму бензол не ўступае ў якасныя рэакцыі на двайныя $C=C$ сувязі?
- Якія хімічныя рэакцыі (далучэння або замяшчэння) больш харектэрны для бензолу і чаму? Прывядзіце ўраўненні рэакций этэну з бромнай вадой і бензолу з бромам у прысутнасці каталізатора.
- Напішыце структурную формулу бліжэйшага гамолага бензолу — талуолу. Колькі атамаў вугляроду ў малекуле талуолу ляжыць у адной плоскасці?
- Сярод рэчываў, прыведзеных на малюнку 19.3, укажыце ізамеры.
- Выведзіце агульную формулу гамалагічнага рада бензолу.
- У выніку спальвання 1,17 г цвёрдага пры нармальных умовах вуглевадароду было атрымана 2,016 dm^3 (н. у.) вуглякіслага газу і 0,81 г вады. Вуглевадарод не абясколервае бромную ваду. Устанавіце структурную формулу гэтага злучэння.


§ 20. Хімічныя ўласцівасці, атрыманне і прымяненне бензолу

Хімічныя ўласцівасці бензолу

Як вы ўжо ведаецце, у малекуле бензолу маецца ўстойлівая спалучаная сістэма π-сувязей. Таму для бензолу харектэрны рэакцыі замяшчэння, так як у гэтых рэакцыях спалучаная сістэма захоўваецца. Наадварот, рэакцыі далучэння для бензолу малахарактэрны. Так, бензол не абясколервае бромную ваду, але ў прысутнасці каталізатора ён уступае з бромам у рэакцыю замяшчэння.

1. Галагенаванне


Для ажыццяўлення гэтай рэакцыі бензол змешваюць з бромам у колбе і дабаўляюць каталізатар FeBr_3 . Пры гэтым працякае рэакцыя замяшчэння аднаго атама вадароду на бром:



Аб працяканні рэакцыі можна меркаваць па вылучэнню бромавадароду, які змяняе колер вільготнай індыкатарнай паперкі, змешчанай у верхнюю частку колбы. Прадукт брамавання бензолу называецца *бромбензол*.

Як відаць, у гэтай рэакцыі адзіная сістэма π -электронаў захоўваецца.


Падобным чынам праводзяць і хлараванне бензолу:



2. Нітраванне

Так называюцца рэакцыі, у выніку якіх у малекулу арганічнага злучэння ўводзіцца група $-\text{NO}_2$, якая называецца *нітрагруппай*.

Калі да сумесі канцэнтраваных азотнай і сернай кіслот дабавіць бензол і крыху падагрэць, адбываецца рэакцыя нітравання бензолу, у выніку якой утвораецца цяжкая жаўтаватая вадкасць з пахам горкага міндалю — нітрабензол:



Дадзеная рэакцыя, таксама як і галагенаванне, адносіцца да рэакцыі замяшчэння — адзін атам вадароду ў малекуле бензолу замяшчаеца на групу —NO_2 .

Сумесь канцэнтраваных азотнай і сернай кіслот называеца *нітруючай сумесцю*. У нітруючай сумесі азотная кіслата выконвае ролю нітруючага рэагента, а серная кіслата з'яўляеца катализатарам.

З нітраваннем гамолага бензолу — талуолу, прадуктам якога з'яўляеца выбуховае рэчыва, вы можаце пазнаёміцца, перайшоўшы па спасылцы ў QR-кодзе.




* Нітраванне талуолу

3. Гідрыраванне

У жорсткіх умовах бензол можа ўступаць у рэакцыі далучэння.

Прыкладам рэакцыі далучэння з удзелам бензолу з'яўляеца яго гідрыраванне, якое працякае пры тэмпературы каля $200\ ^\circ\text{C}$ пад ціскам у прысутнасці каталізатораў гідрыравання (нікель або плаціна). Пры гэтым адна малекула бензолу далучае адразу тры малекулы вадароду і ператвараеца ў цыклагексан:



Рэакцыя гідрыравання бензолу працякае ў больш жорсткіх умовах, чым у выпадку алкенаў, так як у малекуле бензолу ў ходзе гідрыравання разбураеца ўстойлівая спалучаная сістэма π -сувязей.


З рэакцыяй далучэння хлору да бензолу вы можаце пазнаёміцца, перайшоўшы па спасылцы ў QR-кодзе.



* Хлараванне бензолу

4. Гарэнне

Падобна ўсім вуглевадародам, бензол гарыць. Ураўненне рэакцыі гарэння бензолу:



Атрыманне бензолу


З прыродных крывацій

Дзякуючы высокай устойлівасці спалучанай сістэмы π -сувязей, араматычныя фрагменты сустракаюцца ў саставе каменнага вугалю. Таму адным са способаў атрымання бензолу з'яўляецца перапрацоўка каменнага вугалю. Пры моцным награванні без доступу паветра каменны вугаль падвяргаецца складаным хімічным ператварэнням. У выніку ўтвараецца шмат лягучых прадуктаў, з якіх, разам з іншымі рэчывамі, здабываюць бензол.

Бензол атрымлівають таксама ў выніку перапрацоўкі нафты. Гэтыя працэсы будуть разгледжаны ў наступным параграфе.

З ацэтылену

Бензол можна атрымаць з ацэтылену:



У дадзенай рэакцыі з трох малекул ацэтылену ўтвараецца адна цыклічная малекула бензолу, таму гэта рэакцыя называецца рэакцыяй *цыклатрымерызацыі*. Дадзеная рэакцыя працякае пры прапусканні ацэтылену над нагрэтым актывіраваным вугалем.

Прымяненне бензолу

Значная частка бензолу выкарыстоўваецца для сінтэзу іншых рэчываў. Так, нітратованнем бензолу атрымлівають нітрабензол, які з'яўляецца зыходным рэчывам для сінтэзу аніліну (§ 45). Хлараваннем бензолу атрымлівають хлорбензол, які прымяняецца для атрымання фенолу (§ 27), пестыцыдаў і г. д. З бензолу атрымлівають этылбензол. Дэгідрыраваннем этылбензолу сінтэзуюць вінілбензол (стырол), які з'яўляецца сырэвінай для вытворчасці палімераў.

Бензол і некаторыя яго гамолагі прымяняюцца ў якасці растваральнікаў арганічных рэчываў, аднак з-за высокай таксічнасці бензолу яго прымяненне ў гэтай якасці абмежавана.

Для бензолу харектэрны рэакцыі замяшчэння, у якіх спалучаная сістэма п-сувязей захоўваецца.

Бензол не абясколервае бромную ваду, але ў прысутнасці катализатора ўступае з бромам у рэакцыю замяшчэння з утворэннем бромбензолу.

У жорсткіх умовах бензол уступае ў рэакцыю далучэння з вадародам. У выніку ўтвораеца цыклагексан.

Бензол атрымліваюць у выніку перапрацоўкі нафты і каменна-га вугалю. Акрамя таго, бензол можа быць атрыманы па рэакцыі цыклатримерызацыі ацэтылену.

Пытанні і заданні


1. Як распазнаць на падставе хімічных уласцівасцей тры вадкасці: бензол, гексан і гексэн-1? Прывядзіце ўраўненні адпаведных рэакцый. Укажыце ўмовы іх працякання. Апішыце з'явы, якія пры гэтым назіраюцца.

2. Напішыце ўраўненні рэакцый узаемадзеяння метану і бензолу з хлорам. Укажыце ўмовы іх працякання. Чаму абедзве рэакцыі называюцца рэакцыямі замяшчэння?

3. Вядома, што ў прысутнасці плаціны этылен далучае вадарод нават пры пакаёвой тэмпературы. Бензол у гэтых умовах вадарод не далучае. Рэакцыя далучэння вадароду да бензолу працякае ў жорсткіх умовах — пры тэмпературы $200\text{ }^{\circ}\text{C}$, пад ціскам і ў прысутнасці нікелю ў якасці каталізатора. Растворы, з чым звязана такое адрозненне ў рэакцыйнай здольнасці этылену і бензолу.

4. Прывядзіце ўраўненні рэакцыі цыклатримерызацыі ацэтылену ў прысутнасці актывіраванага вугалю. Якія прадукты могуць утворыцца пры цыклатримерызацыі прапіну ў падобных умовах? Прывядзіце іх структурныя формулы і дайце ім назвы.

5. Напішыце ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна ажыццяўіць наступныя ператварэнні:



§ 21. Прыродныя крыніцы вуглевадародаў і іх выкарыстанне

Вывучаныя намі вуглевадароды маюць вялікае практычнае значэнне, так як шырока выкарыстоўваюцца ў якасці паліва, а таксама служаць сырэвінай для атрымання мноства органічных рэчываў.

Найбольш важныя крыніцы вуглевадародаў — прыродны газ і нафта.

Прыродны газ

Асноўным кампанентам прыроднага газу з'яўляецца метан. Акрамя метану ў прыродным газе прысутнічаюць этан, пропан і бутаны. Звычайна чым вышэйшая малекулярная маса вуглевадароду, тым меншае яго змяшчэнне ў прыродным газе. Састаў прыроднага газу розных радовішчаў неаднолькавы. У табліцы прыведзена прыкладная колькасць рэчываў у прыродным газе.

Таблица 21.1. Прыйкладны састаў прыроднага газу

Формула рэчыва	CH_4	C_2H_6	C_3H_8	C_4H_{10}	N_2 і інш. газы
Змяшчэнне ў % па аб'ёме	70–98	< 5	< 2	< 1	< 10

Прыродны газ выкарыстоўваецца ў асноўным у якасці паліва. Ён мае шэраг пераваг над цвёрдым і вадкім палівам: пры яго згаранні вылучаецца больш цяпла, ён не пакідае попелу, прадукты яго згарання больш экалагічна чыстыя. Прыйродны газ выкарыстоўваецца на цеплавых электрастанцыях, у якасці гаручага для газавых пліт, паліва для аўтамабіляў г. д.

Нафта

Фізічныя ўласцівасці і састаў нафты

Нафта ўяўляе сабой алеістую вадкасць звычайна цёмнага колеру са своеасаблівым пахам. Яна лягчэйшая за воду і ў вадзе не растворяецца. Асноўнымі кампанентамі нафты з'яўляюцца вадкі і раствораныя ў іх цвёрдые вуглевадароды. Гэта значыць, нафта з'яўляецца сумесцю вуглевадародаў. У асноўным гэта алканы, цыклалканы і араматычныя вуглевадароды. Суадносіны гэтых вуглевадародаў у нафце розных радовішчаў могуць істотна адрознівацца.

Для таго каб вылучыць з нафты карысныя для патрэб чалавека прадукты, яе падвяргаюць перапрацоўцы.

Першасная перапрацоўка нафты

Нафта не мае пэўнай тэмпературы кіпення, так як з'яўляецца сумесцю вуглевадародаў, якія маюць розныя тэмпературы кіпення. У працэсе награвання нафты з яе вылучаюць спачатку найбольш лёгкія вуглевадароды (яны маюць нізкія тэмпературы кіпення), а потым больш цяжкія. Сумесь



Мал. 21.1. Нафта

вуглевадародаў, сабраных у працэсе перагонкі нафты ў пэўным інтэрвале тэмператур, называеца *фракцыяй*.

Разгледзім некаторыя фракцыі нафты.

Бензінавая фракцыя пераганяеца ў інтэрвале тэмператур ад 40 да 200 °C і змяшчае вуглевадароды C_5 — C_{11} . Як вынікае з назвы, гэта фракцыя выкарыстоўваецца для атрымання бензіну.


Ліграін пераганяеца пры тэмпературы ад 120 да 240 °C і змяшчае вуглевадароды C_8 — C_{14} . Ліграін прымяняеца для атрымання бензіну і дызельнага паліва, а таксама ў якасці раствалярніка.

Газа пераганяеца ў інтэрвале тэмператур ад 180 да 300 °C і змяшчае вуглевадароды C_{12} — C_{18} . Яна прымяняеца як паліва для рэактыўных рухавікоў (авіяцыйная газа), для бытавых награвальных прыбораў, у якасці раствалярніка і для атрымання дызельнага паліва.

Працэс перагонкі нафты не супрадаўжваеца змяненнем структуры вуглевадародаў, якія яе ўтвараюць, а заключаеца толькі ў падзеле на асобныя кампаненты, гэта значыць з'яўляеца фізічным працэсам. Такі працэс называюць *першаснай перапрацоўкай нафты*.

Актанавы лік бензіну

Адной з важнейшых харкатаўствык бензіну з'яўляеца яго дэтанацыйная стойкасць. Дэтанацыйная стойкасць паказвае здольнасць бензіну «супраціўляцца» самаўзгаранню пры сцісканні ў цыліндрах рухавіка. Каб зразумець гэта, разгледзім, як працуе рухавік аўтамабіля (мал. 21.2).



Сумесь пароў бензіну з паветрам паступае ў цыліндр рухавіка. Калі поршань цыліндра дасягае верхній кропкі, гэта значыць максімальная сціскае сумесь, іскра свечкі яе запальвае. Газы, якія ўтварыліся, штурхуюць поршань уніз, ён выконвае работу, у выніку якой аўтамабіль рухаецца. Гэта апісанне датычыцца нармальнай работы рухавіка. Але магчыма сітуацыя, калі бензінава-паветраная сумесь узгарыцца ў цылінды да падпальвання за кошт павышэння яе тэмпературы пры сцісканні. Гэты працэс называецца *дэтанацыяй*. Дэтанацыя вельмі шкодна для рухавіка, яна зніжае магутнасць і прыводзіць да заўчастнага зносу дэталей і нават да паломкі рухавіка.

Для харектарыстыкі дэтанацыйнай стойкасці бензіну выкарыстоўваецца *актанавы лік*. Актанавы лік ізаактану ($2,2,4$ -трыметылпентану), які валодае высокай дэтанацыйнай стойкасцю, прыняты за 100. Актанавы лік *n*-гептану, які надзвычай лёгка дэтануе, прыняты за 0. Сумесь *n*-гептану і ізаактану мае актанавы лік, роўны змяшченню ў ёй ізаактану (у працэнтах па аб'ёме). Напрыклад, сумесь, якая змяшчае 92 % па аб'ёме ізаактану і 8 % *n*-гептану, мае актанавы лік, роўны 92. Калі бензін мае актанавы лік, роўны 92, то гэта значыць, што ён дапускае такое самае сцісканне ў цылінды без дэтанацыі, як сумесь з 92 % ізаактану і 8 % *n*-гептану. Актанавыя лікі фігуруюць у назве маркі бензіну, напрыклад, AI-92, AI-95 і інш. Праезджаючы калі аўтазаправачнай станцыі, вы можаце пераканацца, што чым вышэйшы актанавы лік, tym даражэйшы бензін.

Аказваецца, што найбольш устойлівымі да дэтанацыі з'яўляюцца араматычныя вуглевадароды і вуглевадароды разгалінаванай будовы. Гэтыя вуглевадароды харектарызуюцца высокім актанавым лікам, часам больш за 100! Актанавыя лікі неразгалінаваных вуглевадародаў, наадварот, нізкія (табл. 21.2).

Таблица 21.2. Актанавы лік некаторых вуглевадародаў

Назва вуглевадароду	Структурная формула	Актанавы лік
<i>n</i> -Гептан	$\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—CH}_2\text{—CH}_2\text{—CH}_2\text{—CH}_2\text{—CH}_3$	0
<i>n</i> -Пентан	$\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—CH}_2\text{—CH}_2\text{—CH}_3$	62

Заканчэнне табліцы 21.2

Назва вуглевадароду	Структурная формула	Актанавы лік
2,2-Дыметылбутан	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3-\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	92
Ізаактан	$\begin{array}{ccccc} \text{CH}_3 & & \text{CH}_3 & & \\ & & & & \\ \text{CH}_3-\text{C} & -\text{CH}_2 & -\text{CH} & -\text{CH}_3 \\ & & & \\ \text{CH}_3 & & & \end{array}$	100
Бензол		113

У нафце пераважаюць вуглевадароды неразгалінаванай будовы. Таму бензін, які атрымліваецца ў працэсе перагонкі нафты, мае нізкі актанавы лік (звычайна ніжэй за 65) і не можа выкарыстоўвацца ў рухавіках сучасных аўтамабіляў. У сувязі з гэтым фракцыі нафты, атрыманыя пры перагонцы, падвяргаюць далейшай перапрацоўцы, звязанай са змяненнем структуры вуглевадародаў, якія ў іх уваходзяць. Гэтыя працэсы называюцца *другаснай перапрацоўкай нафты*.


Другасная перапрацоўка нафты

Крэкінг


Бензінавая фракцыя складае толькі невялікую долю ад усёй нафты, якая здабываецца, і бензін, што атрымліваецца ў працэсе перагонкі, не можа задаволіць попыт на яго. Таму адной з задач другаснай перапрацоўкі нафты з'яўляецца ператварэнне цяжкіх вуглевадародаў у вуглевадароды бензінавай

фракцыі. Для гэтага малекулы з вялікім лікам атамаў вугляроду расшчапляюць на больш дробныя. Гэты працэс называецца *крэкінгам*.

Пры высокіх тэмпературах адбываецца расшчапленне хімічных сувязей вуглярод-вуглярод, у выніку чаго малекулы вуглевадародаў з доўгім ланцугом атамаў вугляроду ператвараюцца ў вуглевадароды з больш кароткім ланцугом, напрыклад:



Як відаць з прыведзенага прыкладу, з вуглевадароду саставу $\text{C}_{12}\text{H}_{26}$ утварылася сумесь алкану і алкену з лікам атамаў вугляроду ў малекулах, роўным 6, што адпавядае бензінавай фракцыі. Неабходна адзначыць, што расшчапленне малекулы зыходнага рэчыва можа адбывацца па любой сувязі вуглярод-вуглярод, напрыклад:




У выніку ўтвараецца сумесь гранічных і негранічных вуглевадародаў пэраважна неразгалінаванай будовы. Апісаны працэс называецца *тэрмічным крэкінгам*. Тэрмічны крэкінг праводзіцца пры тэмпературах да $800\text{ }^{\circ}\text{C}$. Чым вышэйшая тэмпература крэкінгу, тым мацней драбняцца малекулы зыходных рэчываў. Так, пры тэмпературах каля $800\text{ }^{\circ}\text{C}$ утвараецца вялікая колькасць газападобных алкенаў (этэну, прапену і бутэну), якія выкарыстоўваюцца для атрымання палімераў.

Недахопам тэрмічнага крэкінгу з'яўляецца вялікае змяшчэнне ў яго працягах вуглевадародаў неразгалінаванай будовы. Таму атрыманы такім спосабам бензін мае невысокі актанавы лік (звычайна не вышэй за 70).


Бензін з больш высокім актанавым лікам можна атрымаць у выніку *каталітычнага крэкінгу*. Каталітычны крэкінг ажыццяўляецца пры больш нізкіх тэмпературах ($400\text{--}500\text{ }^{\circ}\text{C}$) у прысутнасці каталізатораў. У гэтих умовах разам з расшчапленнем малекул адбываецца ізамерызацыя вуглевадародаў, якія ўтварыліся ($\S\ 10$), гэта значыць утвараюцца вуглевадароды разгалінаванай будовы.

Рыформінг

Яшчэ больш эфектыўным спосабам атрымання бензіну з высокім актанавым лікам з'яўляецца *рыформінг* — працэс ператварэння алканаў у араматычныя вуглевадароды пры награванні на каталізатары. Напрыклад, пры награванні гексану на плацінавым каталізатары ён ператвараецца ў бензол:



У аналагічных умовах гептан ператвараецца ў талуол:



Як бачна, у ходзе апісаных рэакцый ад малекул алканаў адшчапляюцца чатыры малекулы вадароду і ўтвараюцца цыклічныя араматычныя вуглевадароды, таму дадзенія працэсы называюць дэгідрацыклізацыяй або араматызацыяй алканаў. Дэгідрацыклізацыя алканаў выкарыстоўваецца не толькі для павышэння актанавага ліку бензіну, але і з мэтай атрымання бензолу і яго гамолагаў.

Выкарыстанне працэсаў другаснай перапрацоўкі нафты дазваляе давесці выход бензіну з 15 % (першасная перапрацоўка) прыкладна да 60 %. Акрамя гэтага, у працэсах другаснай перапрацоўкі ўтвараеца вялікая колькасць каштоўных рэчываў, якія з'яўляюцца сырэвінай для атрымання палімераў і іншых прадуктаў.

Ахова навакольнага асяроддзя

Апісаныя працэсы звязаны з перапрацоўкай гіганцкіх аб'ёмаў нафты, якія складаюцца некалькі мільярдаў тон у год. У сувязі з гэтым першараднае

значэнне мае **ахова вакольнага асяроддзя** пры здабычы нафты і яе перапрацоўцы.

Пападанне нафты і нафтапрадуктаў у навакольнае асяроддзе надзвычай небяспечна. Гэта звязана як з пажара- і выбухованебяспечнасцю вуглевадародаў, так і з таксічнасцю кампанентаў нафты і прадуктаў іх ператварэння. Забруджванне нафтай можа дасягаць вельмі вялікіх маштабаў. Так, адна тона нафты здольна пакрыць тонкай плёнкай участак паверхні мора плошчай да тысячы гектараў. Таму сёння актуальны пытанні, звязаныя не толькі з эффектыўнасцю здабычы і перапрацоўкі нафты, але і з бяспекай гэтых працэсаў. Акрамя таго, вялікую ўвагу прыходзіцца на даваць праблемам бяспекі пры транспарціроўцы і выкарыстанні нафты і нафтапрадуктаў, а таксама распрацоўцы метадаў ліквідацыі наступстваў аварыйных сітуацый, звязаных з пападаннем гэтых рэчываў у навакольнае асяроддзе.

Як бачна, праблем вельмі многа, таму ахова навакольнага асяроддзя павінна забяспечвацца ў цэлым радзе галін прамысловасці, звязаных як са здабычай нафты, так і з яе транспарціроўкай, перапрацоўкай і выкарыстаннем.

На стадыі здабычы ў цяперашні час актуальная з'яўляецца задача павышэння эффектыўнасці выкарыстання існуючых радовішчаў з мэтай найбольш поўнай здабычы нафты з нетраў. Каб павысіць нафтааддачу, прымняюцца метады падачы ў нафтавыя пласты вады і розных раствороў. Гэта дазваляе забяспечваць высокі ўзровень здабычы без неабходнасці асваення новых радовішчаў.

Экалагічна бяспечная *перапрацоўка* нафты павінна быць безадходнай. Гэта датычыцца, у першую чаргу, глыбокай перапрацоўкі ўсіх кампанентаў нафты ў неабходныя прадукты. Дадзеную праблему ў многім вырашае ўдасканаленне тэхналогіі вытворчасці. Акрамя таго, нафтаперапрацоўчыя прадпрыемствы абсталёўваюцца сістэмамі ачысткі (адстойванне, фільтраванне, мікрабіялагічная і хімічная ачыстка сцёкавых вод і інш.).

Ахова навакольнага асяроддзя на стадыі *транспарціроўкі* нафты звязана з удасканаленнем правілаў тэхнікі бяспекі і распрацоўкай метадаў ачысткі нафтавых ёмістасцей (у асноўным, танкераў) ад рэшткаў нафты, каб пазбегнуць пападання яе ў навакольнае асяроддзе. Ліквідацыя наступстваў *надзвычайных сітуацый* у выпадку забруджвання нафтай ажыццяўляецца з прымяненнем навейшых навукова-тэхнічных дасягненняў (лакалізацыя зон забруджвання і наступны збор нафты).

Вялікае значэнне для аховы навакольнага асяроддзя мае таксама распрацоўка прагрэсіўных *энергазберагальных тэхналогій*, якія дазваляюць

скараціць спажыванне нафтапрадуктаў і тым самым знізіць небяспеку і шкоду для навакольнага асяроддзя.

У апошняй гады намецілася тэндэнцыя паступовага пераходу ад аўтамабіляў, якія працуюць на вуглевадародным паліве, да электрамабіляў. Гэта, несумненна, будзе спрыяць паляпшэнню стану навакольнага асяроддзя.

Кожны з нас можа зрабіць свой унёсак у гэтую дзейнасць, проста не забыўшыся выключыць свято, адмяніўшы неактуальную паездку на аўтамабілі і г. д. Усведамляючы маштабы дзейнасці чалавека, у тым ліку ў выкарыстанні нафты, важна зразумець, што захаванне нашай унікальнай планеты — справа кожнага з нас.

З асноўнымі прадпрыемствамі нафтахімічнай прамысловасці нашай краіны вы можаце пазнаёміцца, перайшоўшы па спасылцы ў QR-кодзе.



* Прадпрыемствы
нафтахімії
Рэспублікі Беларусь

Асноўныя прыродныя крыніцы вуглевадародаў — прыродны газ і нафта.

Уся здабываемая нафта падвяргаецца перапрацоўцы. Перапрацоўка бывае першасная і другасная.

У працэсе першасной перапрацоўкі нафту шляхам перагонкі падзяляюць на асобныя фракцыі, якія потым выкарыстоўваюцца як паліва, сырэвіна для хімічнай прамысловасці і для другасной перапрацоўкі.

Другасная перапрацоўка нафты заключаецца ў змяненні будовы малекул вуглевадародаў, якія ўваходзяць у яе састаў. У выніку павялічваецца выхад бензіну і павышаецца яго актананавы лік. У працэсе другасной перапрацоўкі нафты таксама атрымліваюць шматлікія каштоўныя прадукты для хімічнай прамысловасці.

Адна з важнейшых праблем перапрацоўкі нафты — ахова навакольнага асяроддзя.

Пытанні і заданні

1. Што такое прыродны газ і нафта? Якія вуглевадароды ўваходзяць у іх састаў? Якое значэнне маюць прыродны газ і нафта ў нашым жыцці?

2. У чым заключаецца першасная перапрацоўка нафты? Чаму ў нафты няма пэўнай тэмпературы кіпення? Што такое нафтовыя фракцыі?

3. У працэсе перагонкі нафты атрыман бензін, дэтанацыйныя ўласцівасці якога такія самыя, як у сумесі аднолькавых аб'ёмаў ізаактану і *n*-гептану. Чаму роўны актанавы лік атрыманага бензіну?

4. Што такое другасная перапрацоўка нафты? З якой мэтай яна ажыццяўляецца?

5. У выніку крэкінгу *n*-нанану атрымана сумесь вуглевадародаў, сярод якіх былі рэчывы **A** і **B**. Вядома, што рэчыва **A** не абясколервае бромную воду, але ўступае ў рэакцыю дэгідрацыклізацыі з утварэннем талуолу. Рэчыва **B** абясколервае бромную воду і раствор KMnO_4 . У прысутнасці сернай кіслаты рэчыва **B** далучае воду, пры гэтым утвараецца этанол. Установіце формулы рэчываў **A** і **B**. Напішыце ўраўненні ўсіх апісаных у задачы рэакцый і ўкажыце ўмовы іх працякання.

6. Для растворэння лакаў і фарбаў шырокая выкарыстоўваюцца растворальнікі 645 і 646, якія змяшчаюць 50 % талуолу (па масе). Разлічыце аб'ём гептану шчыльнасцю 0,68 g/cm^3 , які спартрабіцца для атрымання 1 кг талуолу, калі выход прадукту рэакцыі дэгідрацыклізацыі складае 90 %.

7. Назавіце асноўныя напрамкі аховы навакольнага асяроддзя пры нафтаперапрацоўцы.

8*. Якасць паліва для рухавікоў унутранага згарання харектарызуецца пры дапамозе актанавага ліку.

- Прывядзіце структурную формулу ізаактану.
- Прывядзіце структурныя формулы і назвы двух ізамераў *n*-гептану, якія змяшчаюць пяць атамаў вугляроду ў галоўным ланцугу.
- Змяшалі 20 dm^3 ізаактану і 5 dm^3 гептану. Укажыце актанавы лік атрыманай сумесі.
- Масавая доля вугляроду ў вуглевадародзе **A** неразглінаванай будовы, актанавы лік якога роўны 25, складае 83,72 %. Установіце малекулярную формулу вуглевадароду **A**.
- Якую масу (кг) *n*-гептану неабходна дабавіць да ізаактану масай 20 кг, каб атрымаць паліва з такім самым актанавым лікам, як у вуглевадароду **A**? Шчыльнасць ізаактану роўная шчыльнасці *n*-гептану і складае 0,68 g/cm^3 .




Раздел 3

КІСЛАРОДЗМЯШЧАЛЬНЫЯ АРГАНІЧНЫЯ ЗЛУЧЭННІ

§ 22. Насычаныя аднаатамныя спірты. Ізамерыя, наменклатура, класіфікацыя



У папярэдніх параграфах мы вывучаі вуглевадароды — арганічныя рэчывы, якія складаюцца з двух хімічных элементаў — вугляроду і вадароду. У састаў арганічных рэчываў могуць уваходзіць і іншыя элементы. У дадзеным раздзеле мы будзем вывучаць будову і ўласцівасці спіртоў. У састаў спіртоў, акрамя вугляроду і вадароду, уваходзяць атамы кіслароду.

Адзін з прадстаўнікоў класа спіртоў — этылавы спірт — мае малекулярную формулу C_2H_6O . Паспрабуем скласці структурную формулу этылавага спірту. На знешнім электронным слоі атама кіслароду маецца два няспараныя электроны:



Такім чынам, валентнасць кіслароду роўная двум, таму ад сімвала O ў структурных формулах трэба маліваць дзве рысачкі.

Тады можна прапанаваць два рэчывы, якія маюць малекулярную формулу C_2H_6O :



Першае злучэнне адносіцца да класа *спіртоў*. У малекулах спіртоў змяшчаецца група —OH, якая называецца *гідраксільная групай*. Каб падкрэсліць, што ў малекуле этылавага спірту маецца гідраксільная група, яго малекулярную формулу звычайна запісваюць так: C₂H₅OH. Наяўнасць гідраксільной групы ў малекулах спіртоў абумоўлівае іх харктэрныя хімічныя ўласцівасці, таму групу —OH называюць *функциянальнай групай*. У малекулах спіртоў можа змяшчацца не адна, а дзве і больш гідраксільных груп.

Спірты — арганічныя злучэнні, малекулы якіх змяшчаюць адну або некалькі гідраксільных груп, злучаных з вуглевадародным радыкалам.

Другое злучэнне адносіцца да класа *простых эфіраў*. У малекулах простых эфіраў няма гідраксільной групы. Атам кіслароду ў малекулах простых эфіраў звязаны з двума вуглевадароднымі радыкаламі.

Этылавы спірт і дыметылавы эфір маюць аднолькавую малекулярную формулу, але розную будову. Такім чынам, яны з'яўляюцца ізамерамі.

Будова малекул спіртоў

У малекулах насычаных аднаатамных спіртоў маецца адна гідраксільная група —OH, злучаная з алкільным радыкалам.

Найпрастейшым прадстаўніком насычаных аднаатамных спіртоў з'яўляецца *метылавы спірт*. Яго формула CH₃—OH. Метылавы спірт уяўляе сабой бясколерную вадкасць з харктэрным пахам і тэмпературай кіпення 65 °C. Метылавы спірт надзвычай ядавіты. Пападанне ў арганізм чалавека ўсяго толькі 30 мл метылавага спірту можа прывесці да смерці. Яшчэ меншая колькасць метылавага спірту прыводзіць да страты зроку.


Бліжэйшы гамолаг метылавага спірту — этилавы спірт, формула якога CH₃—CH₂—OH, ці C₂H₅—OH.

Этылавы спірт — бясколерная вадкасць з харктэрным пахам і тэмпературай кіпення 78 °C. Этылавы спірт уваходзіць у састаў алкагольных напояў. На жаль, многія людзі злоўжываюць алкагольнымі напоямі, наносячы непапраўную шкоду свайму здароўю. Злоўжыванне этилавым спіртам прыводзіць да цяжкага захворвання — алкагалізму.

Метылавы і этилавы спірты практычна немагчыма адрозніць па знешнім выглядзе і паху. У той жа час метылавы спірт значна больш таксічны, чым

этылавы. У гэтым заключаецца асаблівая небяспека метылавага спірту. Ён можа прысутнічаць у розных тэхнічных спіртазмяшчальных вадкасцях. Бытавыя атручэнні метылавым спіртам часта звязаны з ужываннем такіх вадкасцей.

Саставім агульную формулу гамолагаў метылавага спірту. У іх малекулах група —OH злучана з алкільным радыкалом. Алкільны радыкал утвораецца ў выніку адрыву ад малекулы алкана аднаго атама вадароду. Агульная формула алканаў C_nH_{2n+2} . Калі выдаліць з малекулы адзін атам вадароду, атрымаецца формула алкільнага радыкала $C_nH_{2n+1}-$. Тады агульная формула гамолагаў метылавага спірту:



Ізамерыя спіртоў

Метылавы спірт не мае ізамераў. Этылавы спірт таксама не мае ізамераў, якія адносяцца да класа спіртоў. Адзіны ізамер этылавага спірту — дыметылавы эфір — з'яўляецца простым эфірам.

Наступныя прадстаўнікі рада насычаных аднаатамных спіртоў змяшчаюць трох атама вугляроду ў малекуле (C_3H_7OH). У гэтым выпадку гідраксільная група можа быць звязана з першым або другім атамам вугляроду. Структурныя формулы ізамерных спіртоў:




Гэтыя злучэнні з'яўляюцца ізамерамі становішча функцыянальнай групы.




Спірты, якія змяшчаюць чатыры атама вугляроду ў малекуле (C_4H_9OH) таксама могуць адрознівацца становішчам функцыянальнай групы:



Акрамя таго, для іх магчыма ізамерыя вугляроднага шкілета:



Улічаючы разгледжаныя віды ізамерыі, можна саставіць формулы чатырох ізамерных спіртоў саставу C_4H_9OH :




Відавочна, што з павелічэннем ліку атамаў вугляроду ў малекуле лік ізамераў будзе ўзрастаць.

Наменклатура спіртоў

Назва насычанага аднаатамнага спірту складаецца з назвы адпаведнага вуглевадароду і суфікса **-ол**, які абазначае гідраксільную группу. Атамы вугляроду галоўнага ланцуза нумаруюць, пачынаючы з таго канца, да якога бліжэй гідраксільная группа. У канцы назвы ўказваюць становішча гідраксільнай группы ў галоўным ланцузе.

Назавём усе ўпамянутыя намі спірты. У дужках прыведзены трывіяльныя назвы некаторых спіртоў, якія шырока выкарыстоўваюцца нараўне з сістэматычнымі назвамі.




метанол

(метылавы спірт)



этанол

(этылавы спірт)




пропанол-1




пропанол-2




бутанол-1



бутанол-2






2-метылпропанол-1





2-метылпропанол-2

Атамы вугляроду ў малекулах арганічных рэчываў бываюць першаснымі, другаснымі, трацічнымі і чацвярцічнымі (§ 6). Першасны атам вугляроду злучаны толькі з адным атамам вугляроду, другасны — з двумя, трацічны — з трывма і чацвярцічны — з чатырма атамамі вугляроду. У залежнасці ад таго, да якога атама вугляроду (першаснага, другаснага або трацічнага) дадзенана група —OH, адрозніваюць першасныя, другасныя або трацічныя спірты.


З вышэйпералічаных спіртоў першаснымі з'яўляюцца этанол, прапанол-1, бутанол-1 і 2-метылпропанол-1:



Другасныя спірты — прапанол-2, бутанол-2:



Прадстаўніком трацічных спіртоў з'яўляецца 2-метылпропанол-2:



З ненасычанымі спіртамі вы можаце пазнаёміцца, перайшоўшы па спасылцы ў QR-кодзе.

* Ненасычаныя спірты

Спірты — арганічныя злучэнні, малекулы якіх змяшчаюць адну або некалькі гідраксільных групп, злучаных з вуглевадародным радыкалом.

Наяўнасць гідраксільнай группы ў малекулах спіртоў абумоўлівае іх харкатэрныя хімічныя ўласцівасці. Тому группу —OH называюць функцыянальной группай.

Агульная формула насычаных аднаатамных спіртоў $C_nH_{2n+1}—OH$.


У залежнасці ад таго, да якога атама вугляроду (першаснага, другаснага ці трацічнага) далучана группа —OH, адрозніваюць першасныя, другасныя або трацічныя спірты.

Пытанні і заданні

1. Напішыце агульную формулу гамалагічнага рада, да якога адносяцца метылавы і этилавы спірты. У чым заключаецца небяспека гэтых спіртоў для арганізма чалавека?

2. Адным з прадстаўнікоў класа простых эфіраў з'яўляецца дыэтылавы эфір $C_2H_5—O—C_2H_5$. Дыэтылавы эфір — бясколерная вадкасць з харкатэрным пахам, мае тэмпературу кіпення, роўную 35°C . Выкарыстоўваецца ў медыцыне для анестэзіі, прымняеца ў якасці растворальніка. Прывядзіце формулы спіртоў, ізамерных дыэтылаваму эфіру.

3. Прывядзіце назвы спіртоў, формулы якіх:



Знайдзіце сярод названых рэчываў першасны, другасны і трацічны спірты. Ці існуюць чацвярцічныя спірты?

4. Прывядзіце назвы спіртоў, шарагастрыжнёвыя мадэлі малекул якіх:



Знайдзіце сярод названых рэчываў першасны, другасны і трацічны спірты.

5. Напішыце структурныя формулы і назвы восьмі ізамерных спіртоў саставу $C_5H_{11}OH$. Аднясіце кожны з іх да першасных, другасных ці трацічных.


§ 23. Фізічныя ўласцівасці спіртоў.

Вадародная сувязь і яе ўплыў на ўласцівасці спіртоў

Пры звычайных умовах спірты ўяўляюць сабой бясколерныя вадкасці з харктэрным пахам. Вышэйшыя спірты, малекулы якіх змяшчаюць вялікі лік атамаў вугляроду, — цвёрдыя рэчывы, падобныя на парафін.

Цікава ведаць

Многія спірты выяўлены ў прыродных аб'ектах. Так, вядомае пустазелле баршчэёнік змяшчае метанол; да класа спіртоў адносіцца халестэрын, які пры няправільным харчаванні адкладваецца на сценках сасудаў і перашкаджае крывяцёку. Разам з тым многія спірты маюць прыемны пах, напрыклад ментол, які змяшчаецца ў лістах, сцёблах і каранях мяты:



Мал. 23.1. Мята і ментол

У табліцы 23.1 прыведзены структурныя формулы, назвы і тэмпературы кіпення насычаных аднаатамных спіртоў.

Табліца 23.1. Структурныя формулы, назвы і тэмпературы кіпення насычаных аднаатамных спіртоў $C_nH_{2n+1}-OH$

Формула	Назва	t_{kip} , °C
CH_3-OH	метанол	65
CH_3-CH_2-OH	этанол	78
$CH_3-CH_2-CH_2-OH$	пропанол-1	97
$CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-OH$	бутанол-1	118
$CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-OH$	пентанол-1	138

Міжмалекулярнае ўзаемадзеянне і вадародная сувязь


З табліцы 23.1 відаць, што ё адрозненне ад вуглевадародаў у гамалагічным радзе насычаных аднаатамных спіртоў адсутнічаюць газападобныя рэчывы. Нават найпрастейшы спірт — метанол — пры звычайных умовах вадкасць з тэмпературай кіпення 65°C .

Вывучаючы фізичныя ўласцівасці алканаў (§ 8), мы бачылі, што іх тэмпературы кіпення растуць з павелічэннем памераў малекул. На малюнку 23.2 адлюстраваны шараstryжнёвыя мадэлі малекул метану, этану, пропану і ўказаны іх тэмпературы кіпення:



Мал. 23.2. Шараstryжнёвыя мадэлі малекул алканаў і іх тэмпературы кіпення

Памеры малекул этану і метанолу блізкія, таму можна было б чакаць, што гэтыя рэчывы будуць мець блізкія тэмпературы кіпення. Тым не менш, тэмпературы кіпення этану і метанолу адрозніваюцца больш чым на 150°C і складаюць -89 і $+65^{\circ}\text{C}$ адпаведна:



Мал. 23.3. Шараstryжнёвыя мадэлі малекул этану і метанолу і іх тэмпературы кіпення

У чым жа прычына аномальна высокіх тэмператур кіпення спіртоў? Глумачэнне гэтай з'явы заключаецца ў наступным. Малекулы вадкасці знаходзяцца блізка адна да адной. Гэта магчыма дзякуючы таму, што малекулы прыцягваюцца, значыць, існуюць сілы, якія ўтрымліваюць малекулы

вадкасці разам. З курса хіміі 8-га класа вы ведаеце, што гэтыя сілы называюцца сіламі міжмалекулярнага ўзаемадзеяння. Каб ператварыць вадкасць у газ, неабходна пераадолець сілы міжмалекулярнага ўзаемадзеяння:



Мал. 23.4. Схема пераходу вады з вадкага ў газападобны стан


Відавочна, што чым мацнейшае ўзаемадзеянне паміж малекуламі рэчыва, тым вышэйшая яго тэмпература кіпення.

Сілы міжмалекулярнага ўзаемадзеяння маюць электрастатычную прыроду. Вельмі слабым будзе ўзаемадзеянне паміж малекуламі, якія маюць малыя памеры і на атамах якіх адсутнічаюць частковыя электрычныя зарады, гэта значыць паміж маленькімі непаллярнымі малекуламі.

Прыклад. Тэмпературы кіпення азоту N_2 і кіслароду O_2 вельмі ніzkія і роўныя -196 і -183 $^{\circ}C$ адпаведна. Гэта тлумачыцца тым, што малекулы да-дзеных рэчываў маюць малыя памеры, сувязі ў малекулах непаллярныя, частковыя зарады на атамах адсутнічаюць, таму малекулы вельмі слаба прыцягваюцца адна да адной.

У радзе метан — этан — пропан з ростам памераў малекул павялічваецца плошча іх судакранання і, такім чынам, павялічваецца міжмалекулярнае ўзаемадзеянне (мал. 23.2). Таму ў гамалагічным радзе алканоў па меры павелічэння колькасці атамаў вугляроду ў малекуле растуць тэмпературы кіпення.

Міжмалекулярнае ўзаемадзеянне ўзмацняецца пры з'яўленні ў малекуле палярных сувязей. У малекулах з кавалентнымі палярными сувязямі электронная шчыльнасць размеркавана нераўнамерна. Напрыклад, у малекуле хлоравадароду HCl агульная электронная пара зрушана да больш электраадмоўнага атама хлору. У выніку на атаме хлору ўзнікае частковы адмоўны зарад, на атаме вадароду — частковы дадатны (§ 4).




Дзякуючы наяўнасці частковых зарадаў атам вадароду адной малекулы HCl будзе прыцягвацца да атама хлору другой малекулы:



Мал. 23.5. Узаемадзеянне паміж малекуламі хлоравадароду HCl

Тэмпература кіпення хлоравадароду роўная -61°C .

Яшчэ больш моцнае ўзаемадзеянне маецца паміж малекуламі спіртоў. Разгледзім гэта на прыкладзе метылавага спірту. Атам вадароду гідраксільнай группы $-\text{O}-\text{H}$ малекулы метанолу ўтварае з атамам кіслароду моцнапалаярную сувязь. Гэта тлумачыцца тым, што кісларод — адзін з самых электраадмоўных элементаў, уступае па электраадмоўнасці толькі фтору. Такім чынам, атам вадароду, злучаючыся з кіслародам, практычна пазбаўляецца свайго электроннага воблака. Валодаючы малымі памерамі і, у адрозненне ад іншых атамаў не маючы ўнутраных электронных слаёў, такі атам вадароду здольны пранікаць у электронныя абалонкі атамаў іншых малекул. У выніку паміж малекуламі метанолу ўзнікае асаблівы тып міжмалекулярнага ўзаемадзеяння — *вадародная сувязь*:




Мал. 23.6. Утворэнне вадародных сувязей паміж малекуламі метылавага спірту

Вадародную сувязь прынята абазначаць пункцірнай лініяй. Вадародныя сувязі дастаткова моцна ўтрымліваюць малекулы метанолу адну каля адной, таму тэмпература кіпення метанолу ($+65^{\circ}\text{C}$) значна вышэй тэмпературы кіпення этану (-89°C), паміж малекуламі якога вадародныя сувязі адсутнічаюць, нягледзячы на тое, што памеры малекул гэтых рэчываў блізкія.

Энергія вадароднай сувязі прыкладна ў 10 разоў менш, чым энергія кавалентнай сувязі, таму вадародную сувязь не прынята лічыць асобным тыпам хімічнай сувязі. Гэта асаблівы від моцнага *міжмалекулярнага ўзаемадзеяння*.

Малекулы спіртоў утвараюць вадародныя сувязі не толькі паміж сабой, але і з малекуламі вады (мал. 23.7).



Мал. 23.7. Утварэнне вадароднай сувязі паміж малекуламі метылавага спірту і вады

Растваральнасць спіртоў у вадзе

Разглядаючы растворальнасць спіртоў, зноў успомнім прынцып «падобнае растворанаеца ў падобным». У адрозненне ад вуглевадародаў, у малекулах спіртоў маецца палярная група — OH. Палярная група — OH надае спіртам растворальнасць у вадзе, малекулы якой з'яўляюцца палярнымі. Вуглевадародны радыкал, насупраць, «перашкаджае» спіртам растворанаеца ў вадзе:



Мал. 23.8. Уплыў вуглевадароднага радыкала і гідраксільной группы на здольнасць спіртоў растворанацца ў вадзе

Сапраўды, метанол, этанол і ізамерныя прапанолы змешываюцца з вадой у любых суадносінах, з павелічэннем ліку атамаў вугляроду ў малекуле спірту растворальнасць у вадзе памяншаецца.

Як бачна, наяўнасць гідраксільных груп у малекулах спіртоў надае гэтым рэчывам уласцівасці, якія адрозніваюцца ад уласцівасцей вуглевадародаў. Спірты маюць высокія тэмпературы кіпення, ніжэйшыя спірты добра растворанаюцца ў вадзе. Хімічныя уласцівасці спіртоў таксама маюць рад асаблівасцей, пра гэта пойдзе гаворка ў наступным параграфе.

Пры пераходзе рэчыва з вадкага стану ў газападобны пераадольваюцца сілы міжмалекулярнага ўзаемадзеяння. Таму чым мацнейшае ўзаемадзеянне паміж малекуламі рэчыва, тым вышэйшая яго тэмпература кіпення.

Асобным відам міжмалекулярнага ўзаемадзеяння з'яўляеца вадародная сувязь.

Дзякуючы наяўнасці палірных груп —ОН паміж малекуламі спіртоў утвараюцца вадародныя сувязі, таму тэмпературы кіпення спіртоў намнога вышэйшыя, чым тэмпературы кіпення алканоў з такім самым лікам атамаў вугляроду ў малекулах.

Палірная група —ОН надае спіртам растворальнасць у вадзе. Метанол, этанол і ізамерныя прапанолы неабмежавана растворальны ў вадзе, з павелічэннем ліку атамаў вугляроду ў малекуле спірту растворальнасць у вадзе памяншаецца.

Пытанні і заданні

1. Як наяўнасць гідраксільных груп у малекулах спіртоў адбіваецца на іх фізічных уласцівасцях?
2. Чаму тэмпературы кіпення спіртоў значна вышэйшыя, чым вуглевадародаў з такім самым лікам атамаў вугляроду ў малекуле?
3. Чаму тэмпература кіпення дыметылавага эфіру (-25°C) намнога ніжэй, чым тэмпература кіпення этылавага спірту (78°C)?
4. Чаму тэмпература кіпення расце ў радзе рэчываў: метанол, этанол, прапанол-1?
5. Раствумачце, чаму з ростам ліку атамаў вугляроду ў малекулах спіртоў іх растворальнасць у вадзе памяншаецца.
- 6*. Адна малекула вады можа ўтварыць чатыры вадародныя сувязі. Колькі вадародных сувязей можа ўтварыць адна малекула метанолу?


§ 24. Хімічныя ўласцівасці, атрыманне і прымяненне спіртоў

Многія хімічныя ўласцівасці спіртоў вызначаюцца наяўнасцю ў іх малекулах гідраксільнай групы, таму гідраксільную групу называють функцыянальнай.

Разгледзім хімічныя ўласцівасці насычаных аднаатамных спіртоў.


1. Узаємадзеянне са ўчолачнымі металамі

Калі ў стакан з этылавым спіртам змясціць кавалачак натрыю, пачнецца бурная рэакцыя, якая суправаджаецца вылучэннем вадароду:




У гэтай рэакцыі адбываецца замяшчэнне атама вадароду гідраксільнай групы атамам металу.

Таксама рэагуюць з натрыем і іншыя спірты. Прывядзём ураўненне рэакцыі прапанолу-1 з натрыем:




Пры ўзаемадзеянні з актыўнымі металамі спірты праяўляюць кіслотныя ўласцівасці. Кіслотныя ўласцівасці спіртоў выяўлены вельмі слаба (слабей, чым у вады!), таму спірты не змяняюць афарбоўку індыкатараў, *не рэагуюць са шчолачамі* і могуць узаемадзеянічаць толькі з самымі актыўнымі металамі, напрыклад са шчолачнымі металамі натрыем і каліем.

Прадукты замяшчэння атама вадароду гідраксільнай групы спірту атамам металу называюцца *алкаагалітамі*. Прывядзём назвы некаторых алкаагалітаў:




Алкаагаліты ўяўляюць сабой цвёрдая солепадобныя рэчывы. Яны раскладаюцца вадой з утварэннем спірту і шчолачы:




2. Узаемадзеянне з галагенавадародамі

Спірты ўзаемадзеянічаюць з галагенавадародамі (HCl , HBr , HI). Пры гэтым гідраксільная група замяшчаецца на галаген. Прывядзём ураўненне рэакцыі этилавага спірту з бромавадародам:





Таксама рэагуюць з галагенавадародамі і іншыя спірты. Напрыклад, пры ўзаемадзеянні прапанолу-2 з хлоравадародам адбываецца замяшчэнне гідраксільнай групы і ўтвараецца 2-хлорпрапан:



3. Дэгідратацыя. Адшчапленне вады


Пры награванні з моцнымі водааднімаючымі сродкамі, такімі як канцэнтраваная серная кіслата, ад спіртоў адшчапляеца малекула вады. Рэакцыя адшчаплення малекулы вады называецца рэакцыяй *дэгідратациі* (§ 16).

Прывядзём ураёненні рэакцыі дэгідратацыі этанолу і прапанолу-2:



У дадзеных рэакцыях ад адной малекулы спірту адшчапляеца адна малекула вады. Такая рэакцыя называецца *ўнутрымалекулярнай дэгідратациі*. У выніку ўнутрымалекулярнай дэгідратацыі спіртоў утвараюцца алкены.

Пры менш моцным награванні адна малекула вады можа адшчапляцца ад двух малекул спірту:




Гэта рэакцыя называецца *міжмалекулярнай дэгідратациі*.

У выніку міжмалекулярнай дэгідратацыі спіртоў утвараюцца простыя эфіры. Будову простых эфіраў можна выразіць наступнай формулай: $\text{R}-\text{O}-\text{R}'$. Вуглевадародныя радыкалы ў малекуле простага эфіру могуць быць аднолькавымі або рознымі. Простыя эфіры ізамерныя спіртам (§ 22).


Прадукт рэакцыі міжмалекулярнай дэгідратацыі дыэтылавага спірту — дыэтылавы эфір, уяўляе сабой бясколерную вадкасць са спецыфічным пахам і нізкай тэмпературай кіпення ($t_{\text{kip}} = 35^\circ\text{C}$). Ён выкарыстоўваецца ў медыцынскай практицы для наркозу і дэзінфекцыі скуры пры правядзенні ін'екцый.

Прывядзём ураўненне рэакцыі міжмалекулярнай дэгідратацыі метанолу.



Пры гэтым утвараецца дыметылавы эфір — газападобнае пры нармальных умовах рэчыва з тэмпературай кіпення -25°C .

Звярніце ўвагу, што тэмпературы кіпення простых эфіраў намнога ніжэйшыя, чым ізамерных спіртоў. На малюнку 24.1 паказаны шараstryжнёвыя мадэлі малекул этанолу і дыметылавага эфіру і ўказаны іх тэмпературы кіпення.




Мал. 24.1. Шараstryжнёвыя мадэлі малекул этанолу і дыметылавага эфіру і их тэмпературы кіпення

Этанол і дыметылавы эфір з'яўляюцца ізамерамі, іх малекулы маюць прыкладна аднолькавыя памеры, таму, здавалася б, тэмпературы кіпення павінны быць блізкія. Тым не менш, тэмпература кіпення этанолу больш чым на 100°C вышэй, чым тэмпература кіпення дыметылавага эфіру. Нагадаем, што высокія тэмпературы кіпення спіртоў тлумачацца ўтварэннем вадародных сувязей паміж іх малекуламі. Вадародная сувязь утвараецца паміж атамам вадароду гідраксільной групы адной малекулы спірту і атамам кіслароду другой малекулы. Паміж малекуламі простых эфіраў вадародныя сувязі не ўтвараюцца, так як у малекулах простых эфіраў няма гідраксільных груп.

4. Акісленне

Спірты гараць пры падпаліванні, у гэтым мы можам пераканацца, запальваючы спіртоўку:




У выніку ўтвараюцца вуглякіслы газ і вада. Такая рэакцыя называецца поўным акісленнем.




Відэа 24.1.

Акісленне этанолу
аксідам медзі(ІІ)

Магчыма і няпоўнае акісленне спіртоў. Яго можна ажыццяўіць наступным чынам. Нагрэем у полымі спіртоўкі медны дрот да чырвонага напальвання. Пры гэтым бліскучая паверхня дроту пакрыецца чорным налётам аксіду медзі(ІІ) з прычыны акіслення медзі:



Пасля гэтага распалены дрот хутка змесцім у шклянку з невялікай колькасцю этылавага спірту. Дрот пры гэтым зноў становіцца бліскучым (відэа 24.1). Гэта сведчыць аб tym, што з чорнага аксіду медзі(ІІ) ўтварылася медзь. Значыць адбылося аднаўленне аксіду медзі(ІІ). Адноўнікам з'яўляецца этылавы спірт. У ходзе рэакцыі ён акісляецца да воцатнага альдэгіду:

* Акісленне
другасных спіртоў

Воцатны альдэгід мае яблычны пах, які адчуваецца пры правядзенні апісанага эксперыменту.


З акісленнем другасных спіртоў вы можаце пазнаёміцца, перайшоўшы па спасылцы ў QR-кодзе.

Атрыманне і прымяненне спіртоў

Некаторыя рэакцыі, у выніку якіх утвараюцца спірты, вы ўжо ведаеце (§ 15).


1. Гідратацыя алкенаў

Спірты ўтвараюцца ў выніку далучэння вады да алкенаў. Гэта рэакцыя называецца рэакцыяй гідратацыі:




2. Ўзаемадзеянне галагеналканаў з водным растворам шчолачы

Спірты можна атрымаць з галагеналканаў, дзеянічаючы на іх водным растворам шчолачы:




У выніку рэакцыі атам галагену замяшчаецца на гідраксільную группу.

У саюю чаргу, галагенвытворныя алканаў могуць быць атрыманы з вуглевадародаў. Напрыклад, хлорэтан утвараеецца пры ўзаемадзеянні этану з хлорам:



Хлорэтан можна атрымаць таксама з этылену шляхам далучэння да яго хлоравадароду:



Такім чынам, можна сінтэзаваць спірты, выкарыстоўваючы ў якасці зыходных рэчываў вуглевадароды.

Метанол і этанол прымяняюцца ў якасці растворальнікаў. Акрамя таго, яны выкарыстоўваюцца ў хімічнай прамысловасці ў якасці рэагентаў для атрымання многіх арганічных рэчываў. Этанол выкарыстоўваецца ў харчовай прамысловасці.



* Прамысловое
атрыманне метанолу

Спірты рэагуюць са шчолачнымі металамі, пры гэтым атам вадароду гідраксільнай группы замяшчаецца атамам металу.

Спірты ўзаемадзейнічаюць з галагенавадародамі, пры гэтым гідраксільная группа замяшчаецца на галаген.

Спірты ўступаюць у рэакцыі ўнутрымалекулярнай і міжмалекулярнай дэгідратацыі з утворэннем алкенаў і простых эфіраў.

Спірты ўступаюць у рэакцыі акіслення. Пры поўным акісленні спіртоў утвораюцца вуглякіслы газ і вада. Няпоўным акісленнем першасных спіртоў могуць быць атрыманы альдэгіды.

Спірты атрымліваюць узаемадзеяннем галагеналкану з водным растворам шчолачы і далучэннем вады да алкенаў.

Пытанні і заданні

1. Напішыце ўраўненне рэакцыі прапанолу-2 з натрыем. Які аб'ём (н. у.) вадароду вылучыцца пры растворэнні 1,2 г натрюю ў лішку прапанолу-2?

2. Напішыце ўраўненні рэакцый: а) этанолу з ёдавадародам; б) прапанолу-2 з бромавадародам; в) 2-метылпрапанолу-2 з хлоравадародам. Назавіце галагенвытворныя, якія ўтвораюцца, па наменклатуре ІЮПАК.

3. Напішыце ўраўненні рэакцый, пры дапамозе якіх можна атрымаць метанол з метану.

4. Пропануйце два спосабы атрымання этанолу з этану.

5. Дадзены рэагенты: натрый, бромавадарод, гідраксід калію, бромная вада. З якімі з пералічаных рэчываў рэагуе этанол? Напішыце ўраўненні рэакцый.

6. Этылавы спірт аб'ёмам 50 см^3 змяшалі з канцэнтраванай сернай кіслатай і нагрэлі да $150\text{ }^\circ\text{C}$. Пры гэтым вылучыўся этилен аб'ёмам $5,3\text{ дм}^3$ (н. у.). Разлічыце, якая частка (%) этанолу падверглася ўнутрымалекулярнай дэгідратацыі. Шчыльнасць этанолу $0,79\text{ г}/\text{cm}^3$.

7. Які аб'ём этанолу можна атрымаць гідратацияй 100 м^3 (н. у.) этилену, калі выхад прадукту рэакцыі складае 95 %? Шчыльнасць этанолу $0,79\text{ г}/\text{cm}^3$.

Лабараторны дослед 2



Акісленне этанолу аксідам медзі(ІІ)

Медны дрот нагрэйце ў полымі спіртоўкі да чырвонага напальвання. Пры гэтым паверхня медзі пакрываецца чорным налётам з прычыны акіслення да аксіду медзі(ІІ), які мае чорны колер. Пасля гэтага хутка апусціце напалены дрот у прабірку з этилавым спіртам. Назіраецца знікненне чорнага налёту, і паверхня меднага дроту становіцца бліскучай. Калі дослед правесці некалькі разоў, адчуваецца яблычны пах, уласцівы во-цятнаму альдэгіду.


Растлумачце з'явы, што назіраюцца, напішыце ўраўненні рэакцый, якія працякаюць.

§ 25. Мнагаатамныя спірты

У малекулах мнагаатамных спіртоў, у адрозненне ад аднаатамных, змяшчаецца не адна, а некалькі гідраксільных групп. Прывядзём формулы найпрасцейшых двухатамных і трохатамных спіртоў:




Звярніце ўвагу, што ў малекулах мнагаатамных спіртоў гідраксільныя группы знаходзяцца ў розных атамаў вугляроду. Рэчывы, у якіх дзве гідраксільныя группы злучаны з адным і тым жа атамам вугляроду, няўстойлівыя і не могуць быць атрыманы ў свабодным выглядзе. Такія рэчывы адразу ж адшчапляюць малекулу вады:




У сувязі з гэтым малекула двухатамнага спірту павінна змяшчаць не менш за два атамы вугляроду, трохатамнага — не менш за тры і г. д.

Найпрасцейшы двухатамны спірт называецца **этыленгліколь**, трохатамны — **гліцэрэйна**. Гэтыя рэчывы падобныя адно да аднаго па фізічных уласцівасцях і ўяўляюць сабой бясколерныя вязкія вадкасці. Паміж малекуламі мнагаатамных спіртоў, як і паміж малекуламі аднаатамных спіртоў, утвораюцца вадародныя сувязі, таму этиленгліколь і гліцэрэйна маюць высокія тэмпературы кіпення: 198 і 290 °C адпаведна. Палярныя гідраксільныя группы надаюць мнагаатамным спіртам растворальнасць у вадзе. Этыленгліколь і гліцэрэйна змешваюцца з вадой у любых суадносінах.

Назвы мнагаатамных спіртоў будуюць таксама, як і назвы аднаатамных. Наяўнасць у малекуле двух гідраксільных групп абавязаныя злучэннем -*дыёл*, трох — *-трыёл* і г. д. Назавём этыленгліколь і гліцэрыну па наменклатуры ІЮПАК:





этандыёл-1,2
(этыленгліколь)




прапантрыёл-1,2,3
(гліцэрина)

Састаў малекул этыленгліколю і гліцэрыны адразніваецца на группу $\text{CH}-\text{OH}$, а не CH_2 :




Гэта значыць, этыленгліколь і гліцэрина не з'яўляюцца гамолагамі. Бліжэйшым гамолагам этыленгліколю з'яўляецца прапандыёл-1,2:



прапандыёл-1,2

Бліжэйшы гамолаг гліцэрыны — бутантрыёл-1,2,3:



бутандыёл-1,2,3

Хімічныя ўласцівасці мнагаатамных спіртоў

Малекулы мнагаатамных спіртоў змяшчаюць гідраксільныя группы. Таму мнагаатамныя спірты могуць уступаць у тыя самыя хімічныя рэакцыі, што і аднаатамныя спірты.


1. Ўзаемадзеянне са шчолачнымі металамі

Таксама як і аднаатамныя, мнагаатамныя спірты рэагуюць са шчолачнымі металамі. У ходзе рэакцыі атамы вадароду гідраксільных групп замяшчаюцца на атамы металу:



2. Ўзаемадзеянне з галагенавадародамі


Пры ўзаемадзеянні з галагенавадародамі гідраксільныя группы ў малекулах мнагаатамных спіртоў замяшчаюцца на атамы галагенаў. Прывядзём ураўненне рэакцыі этыленгліколю з бромавадародам:



Замяшчэнне другой гідраксільной группы працякае цяжэй, чым першай.

3. Ўзаемадзеянне з азотнай кіслатой

Пры ўзаемадзеянні мнагаатамных спіртоў з азотнай кіслатой у малекулу спірту замест атамаў вадароду гідраксільных групп уводзяцца группы $-\text{NO}_2$. Рэакцыя працякае ў прысутнасці канцэнтраванай сернай кіслаты, якая з'яўляецца каталізаторам. Прывядзём ураўненне рэакцыі гліцэрэны з азотнай кіслатой:




Прадукт рэакцыі — нітрагліцэрэна — бясклерная алеістая вадкасць. Яна выбухованебяспечная (схільна да дэтанацыі), таму ў чистым выглядзе не выкарыстоўваецца. Нітрагліцэрэна з'яўляецца сасударасшыральнымі сродкам, таму яна ўваходзіць у састаў лекавых прэпаратаў.


Са шчолачнымі металамі, галагенавадародамі і азотнай кіслатой рэагуюць не толькі мнагаатамныя, але і аднаатамныя спірты. У той жа час мнагаатамныя спірты могуць уступаць у рэакцыі, якія не працякаюць у выпадку аднаатамных спіртоў. Такой рэакцыяй з'яўляецца ўзаемадзеянне мнагаатамных спіртоў з гідраксідам медзі(II).

4. Ўзаемадзеянне з гідраксідам медзі(ІІ)

Для правядзення гэтай рэакцыі ў прабірку наліваюць раствор шчолачы, потым крыху раствору сульфату медзі(ІІ). Пры гэтым выпадае блакітны асадак гідраксіду медзі(ІІ):



Потым у прабірку з асадкам дабаўляюць водны раствор этыленгліколю. Пры гэтым гідраксід медзі(ІІ) раствараецца і ўтвараецца празрысты раствор васількова-сіняга колеру. Растварэнне гідраксіду медзі(ІІ) пры ўзаемадзеянні з этыленгліколем адбываецца з прычыны ўтварэння комплекснага злучэння:



Аналагічна ў рэакцыю з гідраксідам медзі(ІІ) уступае гліцэрэйна. З дапамогай гэтай рэакцыі лёгка адрозніць водныя растворы мнагаатамных спіртоў ад раствораў іншых арганічных рэчываў, таму ўзаемадзеянне з гідраксідам медзі(ІІ) з'яўляецца якаснай рэакцыяй на мнагаатамныя спірты.



Віда 25.1. Якасная
рэакцыя на мнагаатамныя
спірты

Прымяненне этыленгліколю і гліцэрэйны

Нягледзячы на зневажніе падabenства і падabenства хімічных уласцівасцей, фізіялагічнае дзеянне этыленгліколю і гліцэрэйны зусім рознае. Этыленгліколь ядавіты, у той час як гліцэрэйна нетаксічная і нават выкарыстоўваецца ў якасці харчовай дабаўкі (Е422).

Водныя растворы этыленгліколю маюць вельмі нізкую тэмпературу замярзання (да -70°C). Дзякуючы гэтаму этыленгліколь прымняеца ў якасці кампанента незамярзаючых вадкасцей — *антыфрызаў*, якія выкарыстоўваюцца ў ахаладжальных сістэмах аўтамабільных рухавікоў.

Гліцэрэйна добра паглынае вільгаць (валодае ўласцівасцю гіграскопічнасці). Таму яна выкарыстоўваецца ў якасці ўвільгатняючага кампанента пры вытворчасці розных мазей, крэмаў і іншых касметычных сродкаў.

Акрамя таго, этыленгліколь і гліцэрэйна выкарыстоўваюцца ў хімічнай прамысловасці ў якасці рэагентаў для атрымання іншых арганічных рэчываў.

Мнагаатамныя спірты, у адрозненне ад аднаатамных, змяшчаюць у малекуле некалькі гідраксільных груп. Найпрастейшы двухатамны спірт — этыленгліколь; трохатамны — гліцэрына.


Як і аднаатамныя спірты, этыленгліколь і гліцэрына ўзаемадзеинічаюць са шчолачнымі металамі і галагенавадародамі.

У выніку рэакцыі паміж гліцэрынай і азотнай кіслатой утвораеца нітрагліцэрына. Нітрагліцэрына з'яўляеца сасударасышыральным сродкам, таму яна ўваходзіць у састаў лекавых прэпаратаў.

Якаснай рэакцыяй на мнагаатамныя спірты з'яўляеца ўтварэнне раствору васількова-сіняга колеру пры ўзаемадзеянні са свежаасаджным гідраксідам медзі(II).

Пытанні і заданні

- Напішице структурныя формулы этыленгліколю і гліцэрыны. Ці з'яўляеца гэтыя рэчывы гамолагамі?
- Чаму этыленгліколь і гліцэрына маюць высокія тэмпературы кіпення і добра раствараюцца ў вадзе?
- Напішице структурную формулу бліжэйшага гамолага этыленгліколю. Прывядзіце яго назну па наменклатуры ІЮПАК і напішице ўраўненне яго рэакцыі з натрыем.
- Укажыце рэактыў, які дазваляе адрозніць водныя растворы этанолу і этыленгліколю. Напішице ўраўненне рэакцыі.
- Напішице схемы рэакцыі, з дапамогай якіх можна ажыццяўіць наступныя ператварэнні арганічных рэчываў:



- Да этыленгліколю масай 6,2 г дабавілі натрый масай 3,45 г. Знайдзіце аб'ём вадороду, які вылучыўся пасля поўнага завяршэння рэакцыі.

Лабараторны дослед 3

Узаемадзеянне гліцэрыны з гідраксідам медзі(ІІ)

У прабірку наліце $1-2 \text{ см}^3$ раствору шчолачы, потым крыху раствора сульфату медзі(ІІ). Адбываеца выпадзенне асадку гідраксіду медзі(ІІ). Пасля гэтага наліце ў прабірку $1-2 \text{ см}^3$ раствора гліцэрыны. Назіраеца растворэнне асадку гідраксіду медзі(ІІ) і ўтварэнне празрыстага раствора васількова-сіняга колеру.

§ 26. Узаемасувязь паміж вуглевадародамі і спіртамі


У арганічнай хіміі рэчывы класіфікуюць у залежнасці ад будовы іх малекул.

Найпрасцейшымі па саставе арганічнымі злучэннямі з'яўляюцца вуглевадароды. Малекулы вуглевадародаў складаюцца толькі з двух элементаў: вугляроду і вадароду. Да вуглевадародаў адносяцца алканы, алкены, алкадыены, алкіны і арэны. У малекулах алканаў змяшчаюцца толькі адзінарныя сувязі. У малекулах алкенаў маецца адна двайная сувязь, у малекулах алкадыенаў — дзве двайныя сувязі. Малекулы алкінаў змяшчаюць адну трайную сувязь. Араматычныя вуглевадароды змяшчаюць у малекулах бензольнае кольца (табл. 26.1).



Таблица 26.1. Класы вуглевадародаў

Назва класа	Структурная формула прадстаўніка класа	Агульная формула
Алканы	$ \begin{array}{c} \text{H} & \text{H} \\ & \\ \text{H}—\text{C} & —\text{C}—\text{H} \\ & \\ \text{H} & \text{H} \end{array} $	$\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$
Алкены	$ \begin{array}{c} \text{H} & \text{H} \\ & \diagdown \\ & \text{C}=\text{C} \\ & \diagup \\ \text{H} & \text{H} \end{array} $	C_nH_{2n}
Алкіны	$\text{H}—\text{C}\equiv\text{C}—\text{H}$	$\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$
Алкадыены	$ \begin{array}{c} \text{H} & \text{H} \\ & \diagdown \\ & \text{C}=\text{C} \\ & \diagup \\ \text{H} & \text{H} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{C}=\text{C} \\ \\ \text{H} \end{array} $	$\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$

Заканчэнне табліцы 26.1

Назва класа	Структурная формула прадстаўніка класа	Агульная формула
Арэны		C_nH_{2n-6}


Веданне хімічных уласцівасцей арганічных рэчываў дазваляе прапанаваць спосабы атрымання злучэнняў аднаго класа са злучэнняў другога класа. Напрыклад, алканы можна атрымаць з алкенаў і алкінаў пры дапамозе рэакцыі гіdryравання:



Прыведзём прыклады задач, якія можна рашыць, выкарыстоўваючы веды аб узаемасувязі злучэнняў розных класаў.


Прыклад 1. Прапануйце спосаб атрымання этылавага спірту з этану. Напішице ўраўненні адпаведных рэакцый, укажыце ўмовы іх практыкання.

Разгледзім структурныя формулы этану і этилавага спірту:




Відаць, што этилавы спірт можна разглядаць як прадукт замяшчэння атама вадароду ў малекуле этану на гідраксільную группу —OH. Аднак мы не ведаем хімічных рэакцый, якія дазваляюць непасрэдна замясціць атам вадароду ў малекуле вуглевадароду на гідраксільную группу. Значыць, для атрымання этанолу з этану спатрэбіцца некалькі стадый.

На першай стадый атрымаем з этану бромэтан:



У адрозненне ад атама вадароду, атам бруму ў малекуле бромэтану можа быць замешчаны на группу —OH дзеяннем воднага раствору шчолачы:



Прыклад 2. Напішице ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна атрымаць этилавы спірт з метану.

Разгледзім структурныя формулы метану і этилавага спірту:




У малекуле этилавага спірту змяшчаеца два атамы вугляроду, у той час як у малекуле метану — толькі адзін. Такім чынам, спачатку неабходна


ператварыць метан у арганічнае рэчыва, якое змяшчае два атамы вугляроду ў малекуле. Такое ператварэнне адбываецца пры піролізе метану:



У выніку рэакцыі ўтвараецца ацэтылен. У малекуле ацэтылену маецца два атамы вугляроду. Аднак мы не ведаем спосабаў атрымання этылавага спірту непасрэдна з ацэтылену, таму на наступнай стадыі ажыццяўім гідрыраванне ацэтылену да этылену:





Далучэннем вады да этылену атрымаем этылавы спірт:




Прыклад 3. Напішице ўраіненні рэакцыі, з дапамогай якіх можна атрымаць 1,2-дыхлорпрапан з прапанолу-2.

Разгледзім структурныя формулы прапанолу-2 і 1,2-дыхлорпрапану:




1,2-Дыхлорпрапан можна атрымаць далучэннем хлору да прапілену. У сваю чаргу прапілен можна атрымаць адшчапленнем малекулы вады ад прапанолу-2.

Такім чынам, на першай стадыі атрымліваем з прапанолу-2 прапілен:



На наступнай стадыі атрымліваем 1,2-дыхлорпрапан далучэннем хлору да прапілену:




*Веданне хімічных уласцівасцей арганічных рэчываў дазваляе пра-
панаваць спосабы атрымання злучэнняў аднаго класа са злучэнняў
другога класа.*

*Насычаныя спірты можна разглядыаць як прадукты замяшчэння
атамаў вадароду ў малекулах алкануў на гідроксільныя группы — OH.
Аднак ажыццяўць непасрэднае замяшчэнне атама вадароду ў малеку-
ле алкану на гідроксільную группу даволі цяжка.*

*На практыцы атрыманне спіртоў з алкануў можна ажыццяўіць
праз галагенвытворныя або праз ненасычаныя вуглевадароды.*




Пытанні і заданні

- Напішице ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна атрымаць 1,2-дывромэтан з метану.
- Напішице ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна атрымаць поліэтылен з метану.
- Прапануйце двухстадыйны сінтэз прапілену з прапану. Напішице ўраўненні рэакцый, якія працякаюць.
- Прапануйце спосаб атрымання ацэтылену з этанолу, не выкарыстоўваючы рэакцию дэгідрыравання. Напішице ўраўненні рэакцый, якія працякаюць.
- Напішице ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна ажыццяўіць наступныя ператварэнні:





§ 27. Фенолы

Мы пазнаёмліся з насычанымі аднаатамнымі і мнагаатамнымі спртамі. Гэтыя злучэнні можна разглядаць як прадукты замяшчэння аднаго або некалькіх атамаў вадароду ў малекулах алкануў на гідраксільныя группы —OH:




Калі ў малекуле бензолу адзін атам вадароду замяніць на гідраксільную группу, то атрымаем злучэнне, якое называецца *фенолам*:




Фенол уяўляе сабой бясклерныя крышталі з характэрным пахам і тэмпературай плаўлення 41 °С. Фенол умерана раствараецца ў вадзе. Пры пакаёвай тэмпературе ў 100 г вады можна растворыць прыкладна 6,5 г фенолу.

Звярніце ўвагу на тое, што ў малекуле фенолу гідраксільная группа *непасрэдна* звязана з бензольным кольцам. Арганічныя злучэнні, малекулы якіх змяшчаюць адну або некалькі гідраксільных групп, *непасрэдна* звязаных


з бензольным кольцам, называюща **феноламі**. Аднаатамныя фенолы змяшчаюць у малекуле адну гідраксільную группу:



2-метылфенол




3-метылфенол



4-метылфенол


Пры пабудове назваў ізамерных метылфенолаў нумарацыю пачынаюць з атама вугляроду, з якім звязана гідраксільная группа.

Мнагаатамныя фенолы змяшчаюць у малекуле некалькі гідраксільных групп:



гідрахіон

Фенолы неабходна адрозніваць ад **араматычных спіртоў**. У малекулах араматычных спіртоў, у адрозненне ад фенолаў, гідраксільныя группы далучаны не да бензольнага кольца, а да бакавога ланцуза:



бензілавы спірт

Бензілавы спірт уяўляе сабой вадкасць з тэмпературай замярзання -15°C і тэмпературай кіпення 205°C . Нягледзячы на тое, што састаў малекул фенолу і бензілавага спірту адрозніваецца на группу CH_2 , яны не з'яўляюцца гамолагамі, паколькі адносяцца да розных класаў злучэнняў — фенолаў і спіртоў. Як мы ўбачым пазней, хімічныя ўласцівасці фенолаў і спіртоў прыкметна адрозніваюцца.







Фенолы — арганічныя злучэнні, малекулы якіх змяшчаюць адну або некалькі гідроксільных груп, непасрэдна звязаных з бензольным кольцам.

Аднаатамныя фенолы змяшчаюць у малекуле адну гідроксільную групу, мнагаатамныя — некалькі гідроксільных груп.

Фенолы неабходна адрозніваць ад араматычных спіртоў. У малекулах араматычных спіртоў, у адрозненне ад фенолаў, гідроксільныя групы далучаны не да бензольнага кольца, а да бакавога ланцуза.

Пытанні і заданні

- Ці з'яўляюцца гамолагамі фенол і бензілавы спірт? Напішице формулы ізамераў бензілавага спірту, якія адносяцца да класа фенолаў, дайце ім назвы.
- Сярод пералічаных рэчываў знайдзіце гамолагі і ізамеры.



3. Адлюструйце ўтварэнне вадародных сувязей паміж малекуламі фенолу.
 4. Колькі існуе трохатамных фенолаў з шасцю атамамі вугляроду ў малекуле? Напішыце іх структурныя формулы, знайдзіце іх трывіяльныя назвы ў літаратуры. Чым вядомы некаторыя з гэтых злучэнняў?


§ 28. Хімічныя ўласцівасці, атрыманне і прымяненне фенолу

Хімічныя ўласцівасці фенолу

У малекуле фенолу маецца гідроксільная група, таму можна чакаць, што фенол будзе праяўляць хімічныя ўласцівасці, характэрныя для спіртоў. У той жа час з-за ўплыву бензольнага кольца на гідроксільную групу некаторыя ўласцівасці фенолу адрозніваюцца ад хімічных уласцівасцей спіртоў.

1. Узаемадзеянне са шчолачнымі металамі

Падобна спіртам, фенол рэагуе са шчолачнымі металамі. Калі ў расплаўлены фенол змясціць кавалачак металічнага натрыю, назіраецца вылучэнне вадароду (тэмпература плаўлення фенолу невысокая і складае ўсяго $41\text{ }^{\circ}\text{C}$). У ходзе рэакцыі атам вадароду гідроксільнай групы замяшчаецца на атам натрыю:




У выніку ўтвараецца *феналят натрыю*. Феналяты, падобна алкагалятам, уяўляюць сабой цвёрдыя солепадобныя рэчывы.

Рэакцыя фенолу са шчолачнымі металамі сведчыць аб tym, што фенол, як і спірты, праяўляе слабыя кіслотныя ўласцівасці.

2. Узаемадзеянне са шчолачамі (адрозненне фенолу ад спіртоў)

Кіслотныя ўласцівасці фенолу выяўлены мацней, чым у спіртоў. Гэта прайяўляецца ў тым, што, у адрозненне ад спіртоў, фенол узаемадзеянічае са шчолачамі:




Феналят натрыю, які ўтвараецца, добра растворыца ў вадзе. Значыць фенол умерана растворымы ў вадзе, але добра растворыца ў растворы гідраксіду натрыю, так як пры гэтым утворыца растворымы феналят натрыю.

Узмацненне кіслотных уласцівасцей фенолу ў параўнанні са спіртамі абумоўлена ўплывам бензольнага кольца, які прыводзіць да памяншэння трываласці сувязі O—H. У выніку атам водароду гідраксільнай групы малекулы фенолу можа замянічацца на атам металу не толькі пры ўзаемадзеянні са шчолачнымі металамі, але і са шчолачамі.

Па кіслотных уласцівасцях фенол пераўзыходзіць не толькі спірты, але і ваду. Тому феналяты, у адrozненне ад алкагалятаў, не раскладаюцца вадой. Наяўнасць у фенолу кіслотных уласцівасцей адлюстроўвае яго трывіальная назва — *карболовая кіслата*.


Тым не менш фенол — вельмі слабая кіслата. Нават вугальная кіслата мацней чым фенол і таму выцясняе яго з феналяту натрыю:



Эту рэакцыю можна ажыццяўіць наступным чынам. Праз раствор феналяту натрыю прапускаюць вуглякіслы газ, пры гэтым назіраецца памутненне раствору, так як фенол, які ўтвараецца, выпадае ў асадак.


3. Узаемадзеянне з бромнай вадой (адрозненне фенолу ад бензолу)

У малекуле фенолу змяшчаецца бензольнае кольца, таму можна чакаць, што фенол будзе прайўляць хімічныя ўласцівасці, характэрныя для араматычных вуглевадародаў, напрыклад бензолу. Як вы ўжо ведаеце, для бензолу характэрны рэакцыі замяшчэння атамаў вадароду. Так, бензол у прысутнасці каталізатора рэагуе з бромам. Пры гэтым працякае рэакцыя замяшчэння аднаго атама вадароду на бром:



Бромную ваду бензол не абясколервае!

У малекуле фенолу гідраксільная група ўпłyвае на ўласцівасці бензольнага кольца, палягчаючы замяшчэнне атамаў вадароду, таму ўзаемадзеянне фенолу з бромам лёгка працякае і без каталізатора. Так, пры змешванні разбайленага раствору фенолу з бромнай вадой назіраецца абясколерванне бромнай вады і выпадзенне белага асадку. Ураўненне рэакцыі, якая працякае:



У выніку рэакцыі адбываецца замяшчэнне трох атамаў вадароду бензольнага кольца атамамі бруму і ўтвараецца 2,4,6-трыбромфенол. Адзначым, што замяшчэнне атама вадароду бензольнага кольца атамамі бруму магчыма і для бензолу, але ўмовы працякання рэакцыі значна больш жорсткія, чым для фенолу. Для гэтага патрабуеца бром, а не бромная




Відэа 28.1.
Якасныя
рэакцыі на фенол

вада, а таксама катализатар. Брамаванне фенолу працякае ў мяккіх умовах, што сведчыць аб павышанай рэакцыйнай здольнасці бензольнага кольца фенолу. Гэта абумоўлена ўплывам гідраксільнай групы, якая палягчае замяшчэнне атамаў вадароду ў становішчах 2, 4, 6 бензольнага кольца малекулы фенолу.

4. Узаемадзеянне з азотнай кіслатой

Пры ўзаемадзеянні фенолу з сумесцю канцэнтраваных азотнай і сернай кіслот можна замясціць тры атамы вадароду бензольнага кольца на группы $-\text{NO}_2$:



У выніку рэакцыі ўтвораецца 2,4,6-трынітрафенол. Кіслотныя ўласцівасці 2,4,6-трынітрафенолу выяўлены значна мацней, чым у фенолу. Трывіальная назва 2,4,6-трынітрафенолу – **пікрынавая кіслата**. Пікрынавая кіслата і яе солі з'яўляюцца выбуховымі рэчывамі.

Разгледжаныя хімічныя ўласцівасці фенолу дэмантструуюць узаемны ўплыў атамаў у малекулах арганічных злучэнняў: бензольнае кольца ўзмацняе кіслотнасць гідраксільнай групы малекулы фенолу, у свою чаргу, гідраксільная група ўплывае на бензольнае кольца, палягчаючи замяшчэнне атамаў вадароду ў становішчах 2, 4, 6.



* Прамысловое
атрыманне фенолу

Прымяненне фенолу

Асноўная частка фенолу выкарыстоўваецца для атрымання розных палімераў, з якіх вырабляюць пластмасы, валокны і іншыя карысныя матэрыялы.

Фенол выкарыстоўваецца таксама для атрымання лекавых прэпаратаў, фарбавальнікаў і іншых рэчываў.

Фенол з'яўляецца ядавітым рэчывам. Яшчэ больш небяспечнымі з'яўляюцца хлорвытворныя фенолу. Улічваючы, што хлор выкарыстоўваецца пры ачыстцы вады, забруджванне пітной вады фенолам уяўляе вялікую небяспеку. Таму важнай проблемай з'яўляецца ахова навакольнага асяроддзя ад прымысловых адходаў, якія змяшчаюць фенол.

У малекуле фенолу маецца гідраксільная група і бензольнае кольца, таму фенол прайўляе некаторыя ўласцівасці, характэрныя для спіртоў і араматычных вуглевадародаў.

Пад уплывам бензольнага кольца адбываецца памяншэнне трываласці сувязі O—H у малекуле фенолу ў параўнанні са спіртамі, таму кіслотныя ўласцівасці фенолу выяўлены мацней, чым у спіртоў. У адрозненне ад спіртоў, фенол узаемадзеінічае са шчолачамі.

Гідраксільная група малекулы фенолу ўпłyвае на бензольнае кольца, палягчаючы замяшчэнне атамаў вадароду ў становішчах 2, 4, 6, таму, у адрозненне ад бензолу, фенол абясколервае бромную ваду.

Фенол выкарыстоўваецца для атрымання пластмас, валокнаў, лекаў, фарбавальнікаў і іншых рэчываў.


Пытанні і заданні

1. Чаму пры прапусканні вуглікілага газу праз празрысты водны раствор фенала-ту натрью назіраецца памутненне раствору? Напішице ўраўненне рэакцыі, якая працякае.

2. Напішице ўраўненне рэакцыі, якая працякае пры дабаўленні да воднага раствора фенолу бромнай вады. Назавіце арганічнае рэчыва, якое ўтварылася.

3. У трох непадпісаных прабірках знаходзяцца водныя растворы рэчываў: этанолу, гліцэрыны і фенолу. У вашым распарараджэнні маюцца водныя растворы рэчываў: сульфату медзі(II), гідраксіду натрью і брому. Як пры дапамозе наяўных рэактываў адрозніць рэчывы ў прабірках? Падрабязна апішице ход эксперыменту і назірання.

4. Маецца рэчыва наступнай будовы:




Напішыце ўраўненні рэакцый гэтага рэчыва з: а) натрыем; б) водным растворам гідраксіду натрыю; в) бромавадародам. Разлічыце аб'ём 20%-га (па масе) раствору гідраксіду натрыю шчыльнасцю 1,22 г/см³, які спатрэбіцца для поўнага ўзаемадзеяння з указаным рэчывам масай 24,8 г.

5. Прадукт нітравання фенолу — пікрынавая кіслата, у пачатку мінулага стагоддзя шырока выкарыстоўвалася ў якасці выбуховага рэчыва, аднак ад забяспечвання ёю боепрыпасаў з цягам часу прыйшлося адмовіцца з прычыны высокай каразійнай актыўнасці. Чым абумоўлены кіслотныя ўласцівасці пікрынавай кіслаты? Натрыевая соль пікрынавай кіслаты (пікрат натрыю) таксама з'яўляецца выбуховым рэчывам. Напішыце ўраўненне рэакцыі ўтварэння пікрату натрыю пры ўзаемадзеянні пікрынавай кіслаты са шчолаччу.


§ 29. Альдэгіды. Наменклатура. Ізамерыя. Фізічныя ўласцівасці

Будова альдэгіднай групы


Вы ўжо ведаеце, што атамы кіслароду ў малекулах арганічных злучэнняў могуць выступаць у якасці «масткоў» паміж алкільнымі радыкаламі і атамамі вадароду (спірты):



або паміж дзвюма алкільнымі групамі (простыя эфіры):




Акрамя таго, атам кіслароду можа быць звязаны з атамам вугляроду двайной сувяззю:




Дадзеная формула адлюстроўвае будову новай функцыянальнай групы, якая ўваходзіць у састаў мноства арганічных злучэнняў. Гэта група называецца *карбанільнай групай*.

Як бачна, атам вугляроду карбанільнай групы ўтварае дзве сувязі з атамам кіслароду. Дзве астатнія сувязі атам вугляроду можа ўтвараць з вуглевадароднымі радыкаламі:



Такія арганічныя злучэнні адносяцца да класа **кетонаў**.


Вуглевадародныя радыкалы ў малекулах кетонаў могуць быць як аднолькавымі, так і рознымі. У малекуле найпрасцейшага кетону абодва радыкалы — метыльныя групы. Гэты кетон называецца *ацэтонам*:



Ацэтон уяўляе сабой лёгкакіпячу вадкасць ($t_{\text{кип}} = 56^{\circ}\text{C}$) з характэрным пахам, якая неабмежавана змешваеца з вадой. Выкарыстоўваецца ў якасці растворальніка і ў арганічным сінтэзе.


Цікава ведаць

Яшчэ адзін вядомы кетон — кетон маліны — таксама мае ў саставе малекулы карбанільную группу. Гэта злучэнне больш складанай будовы:




Кетон маліны змяшчаецца, натуральна, у маліне, што абумоўлівае яе характэрны пах. Сінтэтычны кетон маліны прымяняецца ў якасці дабаўкі да харчовых прадуктаў і касметычных сродкаў.

Калі злучыць карбанільную группу з атамам вадароду, то атрымаецца *альдэгідная группа*:




Злучэнні, якія змяшчаюць альдэгідную группу, адносяцца да класа **альдэгідаў**. У малекуле найпрасцейшага прадстаўніка гэтага класа злучэння ў альдэгідная группа звязана з атамам вадароду:



Гэта злучэнне называецца *мурашыным альдэгідам* або *фармальдэгідам*, і ўяўляе сабой бясколерны ядавіты газ з рэзкім пахам, які добра раствораецца ў вадзе. 40%-ны водны раствор фармальдэгіду называецца *фармалін* і выкарыстоўваецца для кансервациі біялагічных прэпаратаў.

Атам вугляроду альдэгіднай групы знаходзіцца ў стане sp^2 -гібрыдызацыі. З **адной *s*- і двух *p*-арбіталей** фарміруюцца трох гібрыдныя арбіталі, за кошт якіх атам вугляроду ўтварае трох σ -сувязі. Негібрыдная *p*-арбіталь атама вугляроду ўдзельнічае ва ўтварэнні π -сувязі з атамам кіслароду:




Мал. 29.1. Схема ўтварэння π -сувязі ў малекуле фармальдэгіду

Малекула фармальдэгіду плоская, валентныя вуглы блізкія да 120° . Шарастрыжнёвая мадэль малекулы фармальдэгіду:




У малекуле бліжэйшага гамолага фармальдэгіду альдэгідная група звязана з метыльным радыкалом:



Назва гэтага злучэння — *воцатны альдэгід* або *ацэтальдэгід*. Воцатны альдэгід пры н. у. уяўляе сабой бясклерную вадкасць з пахам яблыкаў. Тэмпература кіпення воцатнага альдэгіду 21°C .


Шарастрыжнёвая мадэль малекулы воцатнага альдэгіду:



Наяўнасць групы $\text{—C}=\overset{\text{O}}{\underset{\text{H}}{\text{—}}}$ (або —CHO) у малекулах альдэгідаў

абумоўлівае іх характэрныя хімічныя ўласцівасці. Таму альдэгідную группу называюць *функцыянальной группай*. Такім чынам, альдэгіды — арганічныя злучэнні, у малекулах якіх змяшчаецца група —CHO , злучаная з атамам вадароду або вуглевадародным радыкаlem.


Саставім агульную формулу гамолагаў воцатнага альдэгіду. У малекулах такіх альдэгідаў група —CHO злучана з алкільным радыкалем ці вадародам. Як вы ўжо ведаце, алкільны радыкал утвараецца ў выніку адрыву ад малекулы алкану аднаго атама вадароду. Агульная формула алкільных радыкалаў $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{—}$. Тады агульная формула гамолагаў воцатнага альдэгіду:




Звярніце ўвагу, што для мурашынага альдэгіду $n = 0$.

Ізамерыя альдэгідаў

Для альдэгідаў магчыма ізамерыя вугляроднага шкілета. Гэты від ізамерый з'яўляецца пачынаючы з рэчыва, якое змяшчае чатыры атамы вугляроду ў малекуле:




неразгалінаваны
вугляродны шкілет



разгалінаваны
вугляродны шкілет

Так як альдэгідная група заўсёды размяшчаецца ў пачатку малекулы, то ізамерыя, звязаная са становішчам альдэгідной групы, немагчыма. Аднак альдэгіды могуць быць ізамерны кетонам:




Лёгка пераканацца, што абодва прыведзеныя рэчывы маюць адноўка-вую малекулярную формулу $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$, гэта значыць, з'яўляюцца ізамерамі.


Наменклатура альдэгідаў

Мурашыны альдэгід і воцатны альдэгід — трывіяльныя назвы, гэта значыць назвы, якія гістарычна склаліся. Па сістэматычнай наменклатуры назвы альдэгідаў утвараюцца шляхам дабаўлення суфікса *-аль*, які абазначае альдэгідную групу. Нумарацыю атамаў вугляроду галоўнага ланцуга заўсёды пачынаюць з атама вугляроду альдэгідной групы.

Назавём усе ўпамянутыя вышэй альдэгіды:



Разгледзім больш складаны выпадак. Назавём альдэгід наступнай будовы:



Галоўны ланцуг складаецца з шасці атамаў вугляроду. Адпаведны алкан называеца гексан. Трэці, чацвёрты і пяты атамы вугляроду галоўнага ланцуга связаны з алкільнымі радыкаламі, назвы якіх пералічваюцца ў алфавітным парадку. Прыналежнасць злучэння да класа альдэгідаў указаем пры дапамозе суфікса *-аль*. Тады назва альдэгіду — **4,5-дыметыл-3-этылгексаналь**.

Фізічныя ўласцівасці альдэгідаў


У табліцы 29.1 прыведзены формулы, назвы і тэмпературы кіпення некаторых альдэгідаў.

Таблица 29.1. Формулы, назвы і тэмпературы кіпення некаторых альдэгідаў

Формула	Назва	$t_{\text{кіп}}$, °C
H—CHO	метаналь	−20
CH ₃ —CHO	этаналь	21
CH ₃ —CH ₂ —CHO	пропаналь	49
CH ₃ —CH ₂ —CH ₂ —CHO	бутаналь	76
CH ₃ —CH ₂ —CH ₂ —CH ₂ —CHO	пентаналь	103

Як відаць з табліцы, тэмпературы кіпення альдэгідаў значна ніжэйшыя, чым спіртоў з такім самым лікам атамаў вугляроду ў малекуле. Так, тэмпература кіпення метанолу роўная +65 °C, а метаналю −20 °C. Гэта сведчыць аб tym, што ўзаемадзеянне паміж малекуламі альдэгідаў слабейшае, чым паміж малекуламі спіртоў.

Нагадаем, што прычынай высокіх тэмператур кіпення спіртоў з'яўляецца наяўнасць паміж іх малекуламі вадародных сувязей. Вадародныя сувязі дастаткова моцна ўтрымліваюць малекулы спіртоў адну каля адной і робяць цяжкім пераход у газападобны стан. Паміж малекуламі альдэгідаў, у адрозненне ад спіртоў, вадародныя сувязі не ўтвараюцца, так як у альдэгідах адсутнічаюць атамы вадароду, звязаныя з атамамі кіслароду.



Сувязь С—Н альдэгіднай групы з'яўляецца малапаллярнай, таму дадатны зарад на атаме вадароду альдэгіднай групы недастатковы для ўтварэння вадароднай сувязі з атамам кіслароду суседнай малекулы. З прычыны гэтага тэмпературы кіпення альдэгідаў ніжэйшыя, чым у спіртоў з тым самым лікам атамаў вугліроду.

Найпраццейшыя альдэгіды — *метаналь*, *этаналь* і *пропаналь* — добра растворыцаюцца ў вадзе. З павелічэннем памеру вуглевадароднага радыкала растворальнасць у вадзе памяншаецца.



Мал 29.2. Французскія духі з водарамі альдэгідаў

тайней, вядома толькі, што духі Chanel № 5, Lancome Climat, Givenchy L'Interdit змяшчаюць актаналь ($C_8H_{16}O$), нананаль ($C_9H_{18}O$), лаўрынавы альдэгід ($C_{12}H_{24}O$) (мал. 29.2).

Мы пазнаёмліся з арганічнымі злучэннямі, малекулы якіх змяшчаюць карбанільную группу — альдэгідамі і кетонамі. У наступным параграфе разгледзім хімічныя ўласцівасці альдэгідаў, іх атрыманне і прымяненне.

Альдэгіды — арганічныя злучэнні, малекулы якіх змяшчаюць альдэгідную группу, злучаную з атамам вадароду або вуглевадародным радыкалом.


Агульная формула гамолагаў воцатнага альдэгіду $C_nH_{2n+1}-CHO$.

Назвы альдэгідаў утворыцаюцца шляхам дабаўлення суфікса *-аль*, які азначае альдэгідную группу, да назвы адпаведнага алкану.

Тэмпературы кіпення альдэгідаў ніжэйшыя, чым у спіртоў, з прычыны немагчымасці ўтварэння вадародных сувязей паміж іх малекуламі.

Пытанні і заданні

- Прыведзіце структурную формулу мурошынага альдэгіду. Колькі σ - і π -сувязей у малекуле гэтага альдэгіду?
- Напішыце структурную формулу найпрасцейшага кетону. Як называецца гэта злучэнне? Дзе вы з ім субтракаеце ў побыце? Напішыце структурную формулу кетону, які змяшчае чатыры атамы вугляроду ў малекуле.
- Напішыце структурныя формулы ўсіх ізамерных альдэгідаў саставу C_4H_9-CHO і дайце ім назвы.
- Назавіце альдэгід наступнай будовы:



- Чым тлумачыцца павышэнне тэмпературы кіпення ў радзе рэчываў: метаналь, этаналь, прапаналь?
- Чаму тэмпература кіпення этаналю ($21\ ^\circ C$) значна ніжэй, чым тэмпература кіпення этанолу ($78\ ^\circ C$)?


§ 30. Хімічныя ўласцівасці, атрыманне і прымяненне альдэгідаў

Хімічныя ўласцівасці альдэгідаў

Хімічныя ўласцівасці альдэгідаў перш за ўсё абумоўлены наяўнасцю ў іх малекулах альдэгіднай групы. Па месцы двайной сувязі альдэгіднай групы могуць працякати рэакцыі далучэння.

1. Гідрыванне. Далучэнне вадароду

Малекула альдэгіду можа далучыць па двайной сувязі малекулу вадароду. Такая рэакцыя суправаджаецца разрывам π -сувязі ў малекуле альдэгіду, бо яна менш трывалая, чым σ -сувязь:



Умовы працякання дадзенай рэакцыі падобныя да рэакцыі гідрыравання алкенаў: сумесь вадароду з парай альдэгіду прапускаюць над нагрэтым нікелевым катализатарам.

Прадуктам далучэння вадароду да альдэгідаў з'яўляеца першасны спірт.


У выніку далучэння вадароду малекула альдэгіду аднаўляеца, таму рэакцыю з вадародам таксама называюць реакцыяй аднаўлення альдэгідаў.

2. Акісленне

Альдэгідная група лёгка акісяеца. У якасці акісяльнікаў могуць выступаць іоны металаў, якія размяшчаюцца ў радзе актыўнасці правей вадароду — іоны серабра (Ag^+) і медзі (Cu^{2+}).


Акісленне альдэгідаў аміачным растворам аксіду серабра

Калі да разбаўленага раствору нітрату серабра прыліць раствор аміяку, то выпадзе белы асадак аксіду серабра:



Гэты асадак адразу ж растворяеца ў лішку аміяку. Празрысты раствор, які ўтвараеца, называеца аміачным растворам аксіду серабра. Калі да гэтага раствора дабавіць раствор воцатнага альдэгіду і сумесь асцярожна нагрэць, то неўзабаве на сценках прабіркі ўтворыцца бліскучы люстранны налёт серабра, дзякуючы чаму гэта рэакцыя называеца рэакцыяй «сярэбранага люстра».

У рэакцыі, якая працякае, воцатны альдэгід акісяеца да воцатнай кіслаты, а аксід серабра аднаўляеца з утварэннем металічнага серабра:




Відэа 30.1. Рэакцыя «сярэбранага люстра»

Рэакцыя «сярэбранага люстра» з'яўляеца якаснай рэакцыяй на альдэгіды.


Акісленне альдэгідаў гідраксідам медзі(II)

У якасці акісяльніка альдэгідаў да адпаведных кіслот можа быць выкарыстаны таксама гідраксід медзі(II). Для правядзення такой рэакцыі

ў прабірку змяшчаюць раствор сульфату медзі(ІІ), потым дабаўляюць раствор шчолачы. Пры гэтым выпадае блакітны асадак гідраксіду медзі(ІІ):



Потым у прабірку з асадкам дабаўляюць водны раствор альдэгіду і сумесь награваюць. У працэсе награвання першапачаткова блакітны асадак становіцца жоўтым, а пры далейшым награванні — чырвоным. Ураўненне рэакцыі, якая працякае:



Як відаць з прыведзенага ўраўнення рэакцыі, у выніку аднаўлення гідраксіду медзі(ІІ) утвараецца жоўты асадак гідраксіду медзі(І), які пры награванні раскладаецца з утварэннем чырвонага аксіду медзі(І).

Як і ў выпадку рэакцыі «сярэбранага лüstстра», прадуктам акіслення альдэгіду з'яўляецца карбонавая кіслата.


Рэакцыя акіслення альдэгідаў гідраксідам медзі(ІІ), таксама як і рэакцыя «сярэбранага лüstстра», з'яўляецца якаснай рэакцыяй на альдэгіды.

Здольнасць альдэгідаў акісяцца да карбонавых кіслот і аднаўляецца да спіртоў асабліва наглядна дэманструе ўзаемасувязь паміж класамі арганічных злучэнняў, дзякуючы якой рэчывы аднаго класа могуць быць атрыманы з прадстаўнікоў іншых класаў.

Атрыманне альдэгідаў

1. Няпоўнае акісленне спіртоў


Як вы ўжо ведаце, альдэгіды могуць быць атрыманы пры няпоўным акісленні першасных спіртоў аксідам медзі(ІІ) (§ 24). Так, пры акісленні этылавага спірту ўтвараецца воцатны альдэгід:



Для правядзення рэакцыі медны дрот награваюць у полымі спіртоўкі, у выніку паверхня дроту пакрываеца чорным аксідам медзі(II). Потым дрот апускаюць у этылавы спірт, пры гэтым аксід медзі(II) акіслея спірт да воцатнага альдэгіду і ўтвараеца медзь, таму дрот зноў становіцца бліскучым (відэа 24.1, с. 141).


2. Гідратация ацэтылену

Воцатны альдэгід можна атрымаць па рэакцыі далучэння вады да ацэтылену ў прысутнасці солей ртуці і сернай кіслаты:




Гэта рэакцыя носіць імя рускага хіміка Міхаіла Рыгоравіча Кучараўа.

Разгледзім падрабязней, як працыкае дадзеная рэакцыя. Спачатку малекула вады далучаеца па адной π -сувязі малекулы ацэтылену. Пры гэтым утвараеца няўстойлівы вінілавы спірт:



Нагадаем, што радыкал $\text{CH}_2=\text{CH}-$ мае трывіяльную назыву *вініл*. Спірты, у якіх гідраксільная група знаходзіцца пры двайной сувязі $\text{C}=\text{C}$, няўстойлівыя, таму вінілавы спірт адразу ж ператвараеца ў воцатны альдэгід:



З прамысловым метадам атрымання воцатнага альдэгіду вы можаце пазнаёміцца, перайшоўшы па спасылцы ў QR-кодзе.

* Атрыманне
воцатнага альдэгіду


Прымяненне

Найбольшае прымяненне маюць мурасыны і воцатны альдэгіды.

Некаторыя галіны выкарыстання мурасынага альдэгіду заснаваны на яго ўласцівасці згусаць бялкі. Ён выкарыстоўваецца ў медыцыне ў якасці кансерванта біялагічных прэпаратаў. Фармальдэгід шырокая прымяняецца ў гарбарнай вытворчасці, так як, аказваючы ўплыў на бялкі скуры, ён робіць апошнюю больш цвёрдай і ўстойлівай да гніення.


У выніку ўзаемадзеяння фармальдэгіду з аміакам атрымліваюць лекавы сродак — уратрапін.

Акрамя таго, фармальдэгід выкарыстоўваецца ў вытворчасці фенол-фармальдэгідных пластмас. Аснову такіх пластмас складаюць высокамалекулярныя злучэнні — фенолфармальдэгідная смала. Яна ўтвараецца пры награванні фенолу з фармальдэгідам у прысутнасці каталізатора. Механізм утварэння фенолфармальдэгіднай смалы вельмі складаны і прадстаўлены схематычна:



Як відаць з прыведзенай схемы, у выніку рэакцыі ўтвараецца лінейны палімер, у якім малекулы фенолу злучаны группамі $-\text{CH}_2-$ праз становішчы 2 і 6 бензольнага кольца. Акрамя таго, некаторыя астаткі фенолу змяшчаюць у становішчы 4 бензольнага кольца группы $-\text{CH}_2\text{OH}$.

За кошт груп $-\text{CH}_2\text{OH}$ пры награванні да $130\text{--}150\text{ }^{\circ}\text{C}$ такі палімер «сшываецца», утвараючы вельмі цвёрдую і трывалую фенолфармальдэгідную смалу з «сеткаватай» структурай:



Матэрыялы на аснове фенолфармальдэгідных смол звычайна вырабляюць, змешваючы расплаўлены палімер лінейнай будовы з напаўняльнікам (драўняная мука, стружкі, азбест і інш.). Далей атрыманы матэрыял прэсуюць пры награванні. Пры гэтым расплаўлены палімер добра запаўняе форму, а потым зацвердзявае, утвараючы «сеткаватую» структуру. У выніку атрымліваецца маналітны цвёрды выраб. Некаторыя матэрыялы, у якіх фенолфармальдэгідная смала выступае ў якасці сувязнога звязна, вам добра знаёмыя. Напрыклад, некаторыя віды ДСП (драўнянастружачных пліт) уяўляюць сабой сумесь драўняных стружак, змацаваных паміж сабой фенолфармальдэгідным палімерам.

У працэсе ўтварэння фенолфармальдэгідной смалы з нізкамалекулярных рэчываў — фенолу і фармальдэгіду — у выніку адшчаплення вады ўтвараецца высокамалекулярнае рэчыва. Такі працэс называецца *полікандэнсацыяй*. Неабходна адрозніваць працэсы полікандэнсацыі і полімерызацыі. У працэсе полікандэнсацыі, акрамя высокамалекульнага злучэння, утвараецца пабочны нізкамалекулярны прадукт. У разгледжанай рэакцыі полікандэнсацыі фенолу з фармальдэгідам гэтым прадуктам з'яўляецца вада.

У працэсе полімерызацыі высокамалекулярнае рэчыва (палімер) утвараецца ў выніку рэакцыі далучэння, якая мнагакратна паўтараеца. Таму, у адрозненні ад полікандэнсацыі, працэс полімерызацыі не суправаджаеца ўтварэннем пабочных нізкамалекулярных прадуктаў.

Воцатны альдэгід у вялікіх колькасцях выкарыстоўваеца для вытворчасці воцатнай кіслаты, а таксама іншых арганічных рэчываў.

Альдэгіды ўступаюць у рэакцыі далучэння па месцы двайной сувязі C=O. У выніку далучэння вадароду альдэгіды аднаўляюцца, утвараючы першасныя спірты.

Альдэгіды акісялюцца гідраксідам медзі(II) і аміачным растворам аксіду серабра да карбонавых кіслот. Гэтыя рэакцыі з'яўляюцца якаснымі рэакцыямі на альдэгідную группу.

Альдэгіды могуць быць атрыманы акісленнем першасных спіртоў аксідам медзі(II).

Воцатны альдэгід можна атрымаць далучэннем вады да ацэтылену ў прысутнасці солей ртуці і сернай кіслаты.

Альдэгіды выкарыстоўваюцца для атрымання пластмас, лекавых прэпаратаў, для сінтэзу арганічных рэчываў, а таксама ў парфумерыі.

Пытанні і заданні

1. Якія спірты ўтвараюцца ў выніку аднаўлення вадародам этаналю і 2-метылпропаналю? Напішыце ўраўненні рэакцый, назавіце прадукты, якія ўтвараюцца.


2. Напішыце ўраўненне рэакцыі пропаналю з гідраксідам медзі(II) пры награванні. Апішыце з'явы, якія назіраюцца.

3. У выніку награвання воднага раствора рэчыва **A** з аміачным растворам аксіду серабра ўтвараеца кіслата **B**, а сценкі прабіркі пакрываюцца сярэбраным налётам.

Пры прапусканні сумесі рэчыва **A** з вадародам над нагрэтым нікелевым каталізаторам утвараеца спірт **B**. Пры награванні спірту **B** з канцэнтраванай сернай кіслатой атрымліваеца вуглевадарод **G**, крыху лягчэйшы за паветра. Устанавіце формулы рэчываў **A**—**G** і прывядзіце ўраўненні рэакцый, апісаных у заданні.

4. У выніку акіслення 2,15 г гамолага воцатнага альдэгіду аміачным растворам Ag_2O было атрымана 5,4 г серабра. Устанавіце малекулярную формулу альдэгіду.

5. Адным з сучасных прамысловых метадаў атрымання воцатнага альдэгіду з'яўляеца акісленне этылену хларыдам паладью ў прысутнасці хларыду медзі(II) і кіслароду паветра (Вакер-працэс)



Для сінтэзу этаналю ў прамысловых умовах сумесь этылену і кіслароду прапускаюць праз рэактар, які змяшчае раствор хларыда паладью і медзі(II), пры тэмпературе 130 °C і ціску 400 кПа. Вядома, што ступень ператварэння рэчываў у рэактары ў названых умовах складае 25 %. Укажыце масу этаналю, які ўтвараецца з этылену аб'ёмам (н. у.) 10 м³ і дастатковай колькасці кіслароду.

6*. Пры дзеянні вады на цвёрдае рэчыва **A** ўтвараецца газ (н. у.) **B**, лягчэшы за паветра. Пры прапусканні **B** праз гарачы водны раствор, які змяшчае серную кіслату і сульфат ртуці(II), утвараецца арганічнае рэчыва **B**. Рэчыва **B** можна таксама атрымаць двухстадыйным сінтэзам. Спачатку рэчыва **B** гідрыруюць на спецыяльных каталізатарах. Пры гэтым утвараецца газ (н. у.) **G**, лягчэйшы за паветра. Потым сумесь газу **G** і кіслароду паглынаюць водным растворам, які змяшчае сумесь CuCl₂ і PdCl₂. Пры гэтым утвараецца рэчыва **B**.



а) Прывядзіце формулы рэчываў **A**, **B**, **B** і **G**.

б) Напішыце ўраўненні ўсіх апісаных у задачы рэакцый.

в) Пры гідрыраванні рэчыва **B** утвараецца рэчыва **D**, якое мае толькі адзін ізамер (рэчыва **E**). Прывядзіце формулы і назвы рэчываў **D** і **E**, а таксама ўраўненне рэакцыі гідрыравання рэчыва **B**.

г) Тэмпература кіпення якога рэчыва (**D** або **E**) вышэйшая і чаму?

Лабараторны дослед 4

Акісленне альдэгіду гідраксідам медзі(II)

У прабірку наліце 1–2 см³ раствора шчолачы, потым — некалькі кропель раствора сульфату медзі(II). Дабаўце да атрыманай сумесі выдадзены вам раствор альдэгіду. Нагрэйце змесціва прабіркі з дапамогай спіртоўкі. Пры гэтым у прабірцы спачатку ўтворыцца жоўты асадак, які потым становіцца цагляна-чырвоным.


Напішыце ўраўненні рэакцый, якія працякаюць, і растлумачце з'явы, якія назіраюцца.

Звярніце ўвагу на тое, што залішняя колькасць сульфату медзі(II) прыводзіць да з'яўлення залішняй колькасці гідраксіду медзі(II), які ў працэсе награвання раскладаецца з утварэннем чорнага асадку CuO, таму эфект аднаўлення медзі на гэтым фоне становіцца непрыкметным.

§ 31. Карбонавыя кіслоты. Класіфікацыя

Вы ўжо знаёмы са спіртамі і альдэгідамі — арганічнымі злучэннямі, малекулы якіх змяшчаюць гідраксільныя і альдэгідныя групы. Наяўнасць гэтых груп абумоўлівае характэрныя хімічныя ўласцівасці названых класаў злучэнняў, таму дадзенныя групы называюць функцыянальнымі.

У малекулах *карбонавых кіслот* змяшчаецца *карбаксільная функцыянальная група*:




Як бачна, карбаксільная група спалучае ў сабе карбанільную і гідраксільную групы:



Назва «карбаксільная група» таксама з'яўляеецца спалучэннем назваў гэтых дзвюх груп.

Формула карбаксільнай групы ў скарочаным выглядзе: $-\text{COOH}$.

У малекуле найпрасцейшай карбонавай кіслаты карбаксільная група звязана з атамам вадароду:




Гэта злучэнне называецца *мурашыная кіслата*.


Шарастрыжнёвая мадэль малекулы мурашыной кіслаты:




У малекуле бліжэйшага гамолага мурашынай кіслаты карбаксільная група звязана з метыльным радыкалом:



Назва гэтага злучэння вам добра знаёма — гэта *воцатная кіслата*. Шарастрыжнёвая мадэль малекулы воцатнай кіслаты:



Саставім агульную формулу гамолагаў воцатнай кіслаты. У малекулах такіх кіслот група —COOH злучана з алкільным радыкалаам ці вадародам. Агульная формула алкільных радыкалаў $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{—}$. Тады агульная формула *гамолагаў воцатнай кіслаты*:




Звярніце ўвагу, што для мурашынай кіслаты $n = 0$.

У разгледжаных кіслотах вуглевадародны радыкал не змяшчае кратных сувязей. Такія карбонавыя кіслоты называюцца *насычанымі*.


Вуглевадародны радыкал карбонавых кіслот можа змяшчаць адну або некалькі кратных сувязей. Такія кіслоты называюцца *ненасычанымі карбонавымі кіслотамі*. Найпрацейшая ненасычаная карбонавая кіслата — *акрылавая*. Яе структурная формула:



Карбонавыя кіслоты, у малекулах якіх маюцца бензольныя кольцы, называюцца *араматычнымі карбонавымі кіслотамі*. Найпрацейшым прадстаўніком такіх кіслот з'яўляецца бензойная кіслата:



Шарастрыжнёвая мадэль малекулы бензойнай кіслаты:




Малекулы карбонавых кіслот могуць змяшчаць не толькі адну, але і некалькі карбаксільных груп. Лік карбаксільных груп у малекуле карбонавай кіслаты вызначае яе *асноўнасць*. Кіслоты, якія змяшчаюць адну карбаксільную групу, з'яўляюцца аднаасноўнымі — гэта мурашыная, воцатная, акрылавая, бензойная і іншыя кіслоты.

Найпрасцейшым прадстаўніком двухасноўных карбонавых кіслот з'яўляецца шчаўевая кіслата:




Шчаўевая кіслата змяшчаеца ў лістах шчаўя і таму атрымала такую назуву.

Араматычнай двухасноўнай карбонавай кіслатой з'яўляецца тэрэфталевая кіслата:



Тэрэфталевая кіслата выкарыстоўваецца ў вытворчасці сінтэтычнага валакна лаўсан (§ 38).


Прыкладам трохасноўай кіслаты з'яўляецца лімонная кіслата:




лімонная кіслата

Яна змяшчаецца ў лімонах.

Многія карбонавыя кіслоты прысутнічаюць у рэчывах прыроднага паходжання, гэтым абумоўлены і іх назвы (мал. 31.1).




яблычная кіслата




лімонная кіслата




шчыёвая кіслата



вінаградная кіслата



малочная кіслата



бензойная кіслата



Мал. 31.1. Карбонавыя кіслоты ў прыродзе

Карбонавыя кіслоты — арганічныя злучэнні, малекулы якіх змяшчаюць адну або некалькі карбаксільных груп — COOH, злучаных з вуглевадародным радыкалам ці атамам вадароду.


Лік карбаксільных груп у малекуле карбонавай кіслоты вызначае яе асноўнасць.

Агульная формула гамолагаў воцатнай кіслаты $C_nH_{2n+1}-COOH$.

Карбонавыя кіслоты могуць быць насычанымі, ненасычанымі, араматычнымі, аднаасноўнымі і мнагаасноўнымі.

Пытанні і заданні

1. Адлюструйце структурную формулу карбаксільнай группы.
2. Напішыце структурныя формулы адной насычанай і адной ненасычанай карбонавай кіслаты, малекулы якіх змяшчаюць па чатыры атамы вугляроду.
3. Састаўце структурную формулу двухасноўной карбонавай кіслаты, малекула якой змяшчае трох атамы вугляроду.
4. На малюнку прыведзены шарастрэйнёвыея мадэлі малекул:



Укажыце мадэлі, якія адпавядаюць насычанай аднаасноўной карбонавай кіслате, двухасноўной кіслате, аднаатамнаму спірту, мнагаатамнаму спірту, альдэгіду і ненасычанай аднаасноўной карбонавай кіслате.

§ 32. Насычаныя аднаасноўныя карбонавыя кіслоты. Наменклатура. Ізамерыя. Фізічныя ўласцівасці

У малекуле першага прадстаўніка гамалагічнага рада насычаных аднаасноўных карбонавых кіслот карбаксільная група звязана з атамам вадароду:



Як вы ўжо ведаеце, гэта злучэнне называецца **мурашыная кіслата**. Мурашыная кіслата ўпершыню была вылучана з лясных мурашак, чым і абумоўлена яе назва. У прыродзе мурашыная кіслата сустракаецца таксама ў крапіве, некаторай садавіне, едкіх выдзяленнях медуз і г. д. Мурашыная кіслата пры пакаёвай тэмпературы ўяўляе сабой бясколерную вадкасць з рэзкім пахам, тэмпература кіпення 101°C .

Формула наступнага прадстаўніка гамалагічнага рада насычаных аднаасноўных карбонавых кіслот:



Гэта злучэнне называецца **воцатная кіслата**. Воцатная кіслата, таксама як і мурашыная, пры пакаёвай тэмпературы — бясколерная вадкасць з рэзкім пахам. Тэмпература кіпення воцатнай кіслаты складае 118°C .

Малекулы гамолагаў воцатнай кіслаты адрозніваюцца ад яе на адну або некалькі групп CH_2 і маюць агульную формулу $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}-\text{COOH}$.

Вядомы гамолагі воцатнай кіслаты, вуглевадародны радыкал якіх уключае дастаткова доўгі ланцуг з атамаў вугляроду. Важнейшымі прадстаўнікамі таких кіслот з'яўляюцца пальміцінавая $\text{C}_{15}\text{H}_{31}-\text{COOH}$ і стэарынавая $\text{C}_{17}\text{H}_{35}-\text{COOH}$.

У малекулах пальміцінавай і стэарынавай кіслот вуглевадародныя радыкалы маюць неразгалінаваную будову. Шараstryжнёвая мадэль малекулы пальміцінавай кіслаты:




Пальміцінавая і стэарынавая кіслоты выдзелены з прадуктаў перапрацоўкі тлушчаў і атрымалі назыву *вышэйшыя тлустыя кіслоты*.

Гэтыя кіслоты ўяўляюць сабой цвёрдыя бясколерныя рэчывы, нерасваральныя ў вадзе. Тэмпературы плаўлення пальміцінавай і стэарынавай кіслот складаюць 63 і 70 °C адпаведна.

Ізамерыя

Для карбонавых кіслот магчыма ізамерыя вугляроднага шкілета. Гэты від ізамерыі, таксама як і ў выпадку альдэгідаў, з'яўляецца пачынаючы з рэчыва, якое змяшчае чатыры атамы вугляроду ў малекуле:




Так як карбаксільная група заўсёды размяшчаецца ў пачатку малекулы, то ізамерыя, звязаная са становішчам карбаксільнай групы, немагчыма.


Наменклатура

Назвы *мурашыная* і *воцатная* кіслоты з'яўляюцца назвамі, якія гістарычна склаліся, або трывіяльнымі назвамі. Па сістэматычнай наменклатуре карбаксільная група абазначаецца спалучэннем «-авая кіслата». Назва кіслаты складаецца з назвы алкану з тым самым, што і ў кіслаты, лікам атамаў вугляроду ў малекуле і канчатка «-авая кіслата». Нумарацыю атамаў вугляроду галоўнага ланцуга заўсёды пачынаюць з атама вугляроду карбаксільнай групы.

Назавём усе ўпамянутыя вышэй карбонавыя кіслоты:



Выкарыстоўваючы правілы сістэматычнай наменклатуры можна назваць карбонавыя кіслоты, малекулы якіх маюць больш складаную будову, напрыклад:



Галоўны ланцуг складаецца з сямі атамаў вугляроду. Адпаведны алкан называецца гептан. Трэці і пяты атамы вугляроду галоўнага ланцуза звязаны з алкільнымі радыкааламі, назвы якіх пералічваюцца ў алфавітным парадку. Прыналежнасць злучэння да класа карбонавых кіслот указвае пры дапамозе спалучэння «-авая кіслата». Тады назва карбонавай кіслаты — **5-метыл-3-этылгептанавая кіслата**.

З міжкласавай ізамерыяй карбонавых кіслот і складаных эфіраў вы можаце пазнаёміцца, перайшоўшы па спасылцы ў QR-кодзе.



* Ізамерыя
карбонавых кіслот
і складаных эфіраў

Фізічныя ўласцівасці


У табліцы 32.1 прыведзены формулы, назвы і тэмпературы кіпення некаторых карбонавых кіслот.

Табліца 32.1. Формулы, назвы і тэмпературы кіпення некаторых карбонавых кіслот


Формула	Назва	$t_{\text{кип}}, ^\circ\text{C}$
$\text{H}-\text{COOH}$	метанавая кіслата	101
CH_3-COOH	этанавая кіслата	118
$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{COOH}$	пропанавая кіслата	141
$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{COOH}$	бутанавая кіслата	164
$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{COOH}$	пентанавая кіслата	185

Як бачна з даных табліцы, тэмпературы кіпення карбонавых кіслот значна вышэйшыя, чым у альдэгідаў з тым самым лікам атамаў вугляроду ў малекуле. У адрозненне ад альдэгідаў, сярод карбонавых кіслот няма газападобных пры пакаёвай тэмпературы рэчываў. Адсутнасць газападобных рэчываў мы ўжо сустракалі ў гамагічным радзе аднаатамных спіртоў (§ 23). У параграфе 23 указаныя прычына высокіх тэмператур кіпення спіртоў — утварэнне паміж іх малекуламі вадародных сувязей. Утварэнне вадародных сувязей паміж малекуламі спіртоў магчыма дзякуючы наяўнасці палярных групп — OH.

У малекулах карбонавых кіслот, як і ў спіртах, маецца група — OH:



Таму паміж малекуламі карбонавых кіслот таксама ўтвараюцца вадародныя сувязі:



Вадародныя сувязі дастаткова моцна ўтрымліваюць малекулы карбонавых кіслот адну каля адной і робяць цяжкім пераход у газападобны стан, таму карбонавыя кіслоты маюць высокія тэмпературы кіпення.

Найпрасцейшыя прадстаўнікі карбонавых кіслот пры звычайніх умовах уяўляюць сабой вадкасці з рэзкім пахам. З павелічэннем памеру вуглевадароднага радыкала тэмпературы кіпення карбонавых кіслот павялічваюцца. Вышэйшыя карбонавыя кіслоты — пальміцінавая і стэарынавая — цвёрдыя рэчывы.

Мурашыная, воцатная і прапанавая кіслоты змешваюцца з водой у любых суадносінах, гэта значыць можна прыгатаваць водныя растворы гэтых кіслот любога саставу. Па меры павелічэння колькасці атамаў вугляроду ў вуглевадародным радыкале раствараўнасць карбонавых кіслот у вадзе памяншаецца. Вышэйшыя карбонавыя кіслоты — пальміцінавая і стэарынавая — у вадзе нерастваральныя.


Па сістэматычнай нomenclатуре карбаксільная група абазначаецца спалучэннем «-авая кіслата».

У адпаведнасці з сістэматычнай нomenclатурай назва карбонавай кіслаты складаецца з назвы вуглевадароду з тым самым, што і ў кіслаты, лікам атамаў вугляроду ў малекуле і канчатка «-авая кіслата». Нумарацыю атамаў вугляроду галоўнага ланцуза пачынаюць з атама вугляроду карбаксільной групы.

Паміж малекуламі карбонавых кіслот утвараюцца вадародныя сувязі, што абумоўлівае іх высокія тэмпературы кіпення.

Пытанні і заданні

1. Укажыце шарастрэйкнёвую мадэль прапанавай кіслаты:



Напішыце структурныя формулы аднаасноўных карбонавых кіслот саставу $C_5H_{10}O_2$ і назавіце іх па сістэматычнай нomenclатуре.

2. На малюнку прыведзены мадэлі малекул мурашынай і воцатнай кіслот:




Укажыце тыпы гібрыдызацыі атамаў вугляроду ў малекулах гэтых злучэнняў і прыблізныя значэнні валентных вуглоў.

3. Размясціце ў парадку павелічэння тэмпературы кіпення наступныя рэчывы: этапол, воцатны альдэгід, воцатная кіслата. Адказ растлумачце.

4. Адлюструйце ўтварэнне вадародных сувязей паміж малекуламі воцатнай кіслаты і вады.

5. За кошт утварэння вадародных сувязей у пары мурасынай кіслата існуе як у выглядзе асобных малекул, так і ў выглядзе цыклічных дымераў:



Вызначце сярэднюю малярную масу пары, якая складаецца з мурасынай кіслаты і яе дымера, калі вядома, што ў пары на 100 малекул мурасынай кіслаты прыходзіцца 30 малекул дымера.

§ 33. Хімічныя ўласцівасці насычаных аднаасноўных карбонавых кіслот

Хімічныя ўласцівасці карбонавых кіслот шмат у чым абумоўлены наяўнасцю ў іх малекулах карбаксільнай групы.

1. Кіслотныя ўласцівасці

Кіслотныя ўласцівасці карбонавых кіслот выяўлены значна мацней, чым у спіртоў і фенолу. У водным растворы малекулы карбонавых кіслот дысацыяруюць на катыён вадароду H^+ і аніён кіслотнага астатку RCOO^- :



У табліцы 33.1 прыведзены формулы і назвы кіслотных астаткаў некаторых карбонавых кіслот.

Таблица 33.1. Формулы і назвы кіслотных астаткаў карбонавых кіслот (у дужках прыведзены трывіяльныя назвы)

Формула	Назва
$\text{H}-\text{COO}-$	метанаат (фарміат)
$\text{CH}_3-\text{COO}-$	этанаат (ацэтат)

Заканчэнне табліцы 33.1

Формула	Назва
CH ₃ —CH ₂ —COO—	пропанаат
CH ₃ —CH ₂ —CH ₂ —COO—	бутанаат
CH ₃ —CH ₂ —CH ₂ —CH ₂ —COO—	пентанаат

Пры дысацыяці карбонавых кіслот утвараюцца іоны H⁺, таму растворы карбонавых кіслот змяняюць афарбоўку індыкатараў і маюць кіслы смак. Ад слова «кіслы» і паходзіць назва «кіслоты». Сапраўды, прысутнасць карбонавых кіслот у разнастайнай агародніне і садавіне надае ім кіслы смак (мал. 31.1, с. 180).


Для выяўлення іонаў H⁺ у лабараторыі выкарыстоўваюць *індыкатары*. Растворы карбонавых кіслот змяняюць афарбоўку лакмусу з фіялетавай на ружовую, а метыларанжу з аранжавай на чырвоную. Растворы спіртоў і фенолу на індыкатары не дзейнічаюць.

Карбонавыя кіслоты з'яўляюцца слабымі кіслотамі, гэта значыць дысацыруюць на іоны ў нязначнай ступені. Напрыклад, у растворы воцатнай кіслаты з масавай доляй CH₃COOH, роўнай 6 %, толькі адна з прыкладна 250 малекул дысацыруе на катыён вадароду і аніён кіслотнага астатку. Паколькі ў растворы карбонавай кіслаты пераважаюць малекулы, а не іоны, у іонных ураўненнях рэакций формулы карбонавых кіслот трэба запісваць у малекулярным выглядзе.


Утварэнне іонаў вадароду ў выніку дысацыяці абумоўлівае прайяўленне карбонавымі кіслотамі ўласцівасцей, агульных з неарганічнымі кіслотамі. Разгледзім іх і парашуем з уласцівасцямі неарганічных кіслот.

Узаемадзеянне з металамі

Карбонавыя кіслоты ўзаемадзеянічаюць з актыўнымі металамі, напрыклад, з Mg, Al, Zn. У выніку ўтвараецца соль карбонавай кіслаты і вылучаецца вадарод:




Параўнайце прыведзенае ўраёненне рэакцыі з ураёненнем, што апісвае ўзаемадзеянне цынку з салінай кіслатой:




Трэба адзначыць, што пры ўзаемадзеянні цынку з моцнай салінай кіслатой назіраецца больш інтэнсіўнае вылучэнне вадароду, чым пры ўзаемадзеянні са слабымі карбонавымі кіслотамі.

Узаемадзеянне з гідраксідамі металаў

Як і неарганічныя кіслоты, карбонавыя кіслоты рэагуюць з гідраксідамі металаў, пры гэтым утвараецца соль карбонавай кіслаты і вада:




Падобным чынам з гідраксідам натрыю рэагуе і салінай кіслата:




Узаемадзеянне з аміякам

Карбонавыя кіслоты ўступаюць у рэакцыю з аміякам з утворэннем солей амонію:




Параўнайце прыведзенае ўраёненне рэакцыі з ураёненнем, што апісвае ўзаемадзеянне аміяку з салінай кіслатой:




Узаемадзеянне з аксідамі металаў

Карбонавыя кіслоты ўзаемадзеянічаюць з аксідамі металаў, пры гэтым утвараецца соль і вада:



Пры награванні ў прабірцы чорнага парашку CuO з бясклерным растворам воцатнай кіслаты назіраецца паступовае раствоўранне асадку

і афарбоўванне раствору ў блакітны колер (мал. 33.1). Блакітную афарбоўку раствору надаюць іоны медзі Cu^{2+} . Працэс пераходу іонаў Cu^{2+} у раствор наглядна адлюстроўвае іоннае ўраўненне дадзенай рэакцыі:




Узаемадзеянне з солямі вугальнай кіслаты

Карбонавыя кіслоты мацнейшыя, чым вугальная кіслата, таму выцясняюць яе з солей. Нагадаем, што вугальная кіслата няўстойлівая і адразу ж распадаецца на ваду і вуглякіслы газ:



Таму пры дзеянні карбонавых кіслот на солі вугальнай кіслаты назіраецца вылучэнне газу:



Узаемадзеянне з солямі вугальнай кіслаты — якасная рэакцыя на карбонавыя кіслоты.


Гэту рэакцыю часта ажыццяўляюць у побыце. У многіх кулінарных рэцэптах так апісваецца прыгатаванне разрыхляльніка для цеста: «бяром соду, пагашаную воцатам». Формула пітной соды — NaHCO_3 . Прывядзём ураўненне рэакцыі, якая пры гэтым адбываецца:



Відэа 33.1. Узаемадзеянне карбанату натрыва з воцатай кіслатой

2. Узаемадзеянне са спіртамі. Этэрыйфікацыя

Акрамя праяўлення тыповых кіслотных уласцівасцей, карбаксільная група карбонавай кіслаты можа ўдзельнічаць у іншых хімічных рэакцыях. Адной з такіх рэакцый з'яўляецца ўтворэнне складаных эфіраў пры ўзаемадзеянні са спіртамі:




На практыцы дадзеную рэакцыю праводзяць наступным чынам. У прабірку змяшчаюць па 2–3 см³ канцэнтраванай воцатнай кіслаты і этылавага спірту, потым дабаўляюць 1–2 краплі канцэнтраванай сернай кіслаты (яна з'яўляецца каталізаторам). Пасля непрацяглага награвання сумесі адчуваеца спецыфічны прыемны пах. Гэты пах сведчыць аб утварэнні новага рэчыва — складанага эфіру.

Рэакцыя, якая працякае, носіць назыву *рэакцыя этэрыфікацыі*. Больш падрабязна складаныя эфіры будуць разгледжаны ў наступным раздзеле.

3. Замяшчэнне атама вадароду ў вуглевадародным радыкале на галаген

Важнай уласцівасцю карбонавых кіслот з'яўляеца здольнасць уступаць у рэакцыю замяшчэння атама ў вадароду вуглевадароднага радыкала на галаген (хлор або бром):



Гэту рэакцыю праводзяць у прысутнасці чырвонага фосфару.

Трэба адзначыць, што ў падобных рэакцыях адбываеца замяшчэнне атама вадароду пры суседнім з карбаксільнай групай атаме вугляроду. У выніку ўтвараюцца галагензамешчаныя карбонавыя кіслоты, якія шырока выкарыстоўваюцца ў арганічным сінтэзе. З'яўленне атама галагену побач з карбаксільнай групай прыводзіць да ўзмацнення кіслотных уласцівасцей. Так, бромвоцатная кіслата прыкладна ў 70 разоў мацней, чым воцатная.



* Вытворныя
карбонавых кіслот

З некаторымі вытворнымі карбонавых кіслот вы можаце пазнаёміцца, перайшоўшы па спасылцы ў QR-кодзе.

Карбонавыя кіслоты з'яўляюцца слабымі кіслотамі. У водным растворы яны абарачальна дысацыююць на катыён вадароду H⁺ і аніён кіслотнага астатку RCOO⁻.

Утварэнне іонаў вадароду ў выніку дысацыяцыі абумоўлівае праўленне карбонавымі кіслотамі ўласцівасцей, агульных з неарганічнымі кіслотамі: яны змяняюць афарбоўку індыкатараў, рэагуюць з актыўнымі металамі, аксідамі і гідроксідамі металаў, амікам, выцясняюць вугальну кіслату з солей.

Карбонавыя кіслоты ў прысутнасці сернай кіслаты рэагуюць са спіртамі з утворэннем складаных эфіраў. Такая рэакцыя называецца рэакцыяй этэрыфікацыі.

Атам вадароду ў вуглевадародным радыкале карбонавай кіслаты можа замяшчацца на атам галагену.

Пытанні і заданні

1. У якія колеры афарбоўвае раствор воцатнай кіслаты лакмус, фенолфталеін і метыларанж?

2. Напішице ўраўненні рэакцый (у малекулярнай і іоннай формах) узаемадзеяння воцатнай кіслаты з наступнымі рэчывамі: а) гідраксід калію; б) магній; в) аксід кальцыю; г) карбанат барью.

3. У чатырох непадпісаных прабірках знаходзяцца водныя растворы рэчываў: этанолу, гліцэрыны, этаналю і воцатнай кіслаты. У вашым распараджэнні маюцца водныя растворы рэчываў: соды (NaHCO_3), сульфату медзі(ІІ) і гідраксіду натрыю. Як пры дапамозе наяўных рэактываў адразніць рэчывы ў прабірках? Падрабязна апішице ход эксперыменту і назірання. Састаўце адпаведныя ўраўненні рэакций.

4. Рэчыва **A** саставу $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$, якое мае неразгалінаваны вугляродны шкілет, рэагуе з металічным натрыем з утворэннем арганічнага рэчыва **B**. Пры дэгідратацыі рэчыва **A** ўтвараецца алкен **B**, здольны існаваць у выглядзе цыс- і транс-ізамераў.


а) Прывядзіце формулу алкену **B** і адпаведныя формулы і назвы цыс- і транс-ізамераў.

б) Прывядзіце структурныя формулы рэчываў **A** і **B**.

в) Напішице ўраўненні ўсіх апісаных у задачы рэакций і ўкажыце ўмовы іх працякання.

г) Рэчыва **G** з'яўляецца ізамерам рэчыва **A**. Рэчыва **G** не змяшчае трацічных атамаў вугляроду і рэагуе з металічным натрыем. Прывядзіце структурную формулу рэчыва **G**.

д) Напішице ўраўненні рэакций, з дапамогай якіх можна ажыццяўіць наступныя ператварэнні:



Практычная работа 2

Параўнанне ўласцівасцей карбонавых і неарганічных кіслот

Мэта работы: даследаваць хімічныя ўласцівасці карбонавых кіслот і параўнаць іх з хімічнымі ўласцівасцямі неарганічных кіслот.

Абсталяванне і рэактывы: штатыў з прабіркамі, спіртоўка, трымальнік для прабірак, водныя растворы воцатнай і хлоравадароднай кіслот, аксід медзі(II), растворы шчолачы і соды, цынк (гранулы), растворы індыкатараў, індыкатарная папера. Для дадатковага эксперыменту — розная садавіна і ягады.

Ход работы

Ажыццявіце ўзаемадзеянне воцатнай і хлоравадароднай кіслот з выдадзенымі вам рэчывамі. Параўнайце з'явы, якія назіраюцца. Напішыце ўраўненні рэакцый, якія працякаюць, у малекулярнай і іоннай формах.

Дадатковы эксперымент


Выпрабуйце растворамі лакмусу, метыларанжу і індыкатарнай паперай сокі лімона, яблыка, журавін і іншых кіслых пладоў. Пераканайтесь ў прысутнасці кіслот у іх саставе.

§ 34. Атрыманне і прымяненне насычаных аднаасноўных карбонавых кіслот


Атрыманне

1. Акісленне альдэгідаў і спіртоў


Як вы ўжо ведаецце, карбонавыя кіслоты ўтвараюцца пры акісленні альдэгідаў:




або




У арганічнай хіміі ў схемах працэсаў акіслення часта выкарыстоўваюць сімвал кіслароду ў квадратных дужках $[\text{O}]$. Тады прыведзеная вышэй ураўненні рэакцый можна запісаць у выглядзе схемы:




У сваю чаргу, альдэгіды атрымліваюцца пры акісленні спіртоў:



або




Таму кіслоты могуць быць атрыманы пры акісленні спіртоў без вылучэння альдэгіду як прамежкавага прадукту рэакцыі:



Пры гэтым у якасці акісяльніка звычайна выкарыстоўваюць перманганат калію KMnO_4 у прысутнасці сернай кіслаты.

2. Катализычнае акісленне бутану

Воцатную кіслату можна атрымаць у выніку акіслення бутану кіслародам паветра на каталізаторы:



Як відаць з ураўнення рэакцыі, з адной малекулы бутану ўтвораюцца дзве малекулы воцатнай кіслаты.

З прымесевым атрыманнем мурашынай кіслаты вы можаце пазнаёміцца, перайшоўшы па спасылцы ў QR-кодзе.



* Вытворчасць
мурашынай кіслаты

Прымяненне

Найболыш шырокое прымяненне мае воцатная кіслата. Вам напэўна вядома, што разбаўлены водны раствор воцатнай кіслаты, які называецца становы воцат, шырока выкарыстоўваецца ў побыце як прыправа

да ежы і кансервант. Акрамя таго, воцатная кіслата выкарыстоўваецца для атрымання ацэтатнага шоўку (§ 44) і сінтэзу лекаў. Так, аспірын з'яўляеца складаным эфірам воцатнай кіслаты.

Складаныя эфіры карбонавых кіслот прымяняюцца ў якасці растворальнікаў і духмяных рэчываў.

Натрыевыя і каліевыя солі пальміцінавай і стэарынавай кіслот валодаюць мыйнымі ўласцівасцямі і з'яўляюцца састаўной часткай мыйных сродкаў.

Карбонавыя кіслоты могуць быць атрыманы акісленнем альдэгідаў і спіртоў.


Воцатную кіслату атрымліваюць акісленнем бутану кіслародам на каталізаторы.

Пытанні і заданні

1. Які спірт трэба акісліць для атрымання кіслаты, формула якой $\text{CH}_3\text{---CH}_2\text{---CH}_2\text{---COOH}$? Напішыце схему дадзенай рэакцыі. Дайце назвы арганічным рэчывам.

2. Прывядзіце структурную формулу і назыву карбонавай кіслаты **X**, якая з'яўляеца ізамерам бутанавай кіслаты. Як можна атрымаць кіслату **X**, маючи ў распарараджэнні адпаведны альдэгід, сульфат медзі(II), раствор гідраксіду натрыва і дыстыляваную ваду? Напішыце ўраўненні ўсіх неабходных рэакцый, укажыце ўмовы іх працыкання і растлумачце з'явы, якія назіраюцца.


3. Укажыце сцверджанні, справядлівыя для рэчыва, формула якога:



1. Прымяняеца ў харчовой прамысловасці
2. Выцясняе вугальнью кіслату з солей
3. У адрозненне ад этанолу, рэагуе з растворам гідраксіду натрыва
4. Афарбоўвае метыларанж у чырвоны колер
5. Можа быць атрымана акісленнем этанолу KMnO_4 у прысутнасці сернай кіслаты
6. Можа быць атрымана шляхам далучэння вады да этину
7. Рэагуе з цынкам з вылучэннем вадароду
8. Гамолаг этаналю

4. У выніку награвання воднага раствору рэчыва **A** з аміачным растворам аксіду серабра на сценках прабіркі ўтварыўся бліскучы налёт.

Укажыце спосаб атрымання рэчыва **A**:



5. Разлічыце масу воцатнай кіслаты, якую можна атрымаць каталітычным акіслен-нем 1 м³ бутану (н. у.), калі выхад прадукту рэакцыі складае 95 %.


§ 35. Ненасычаныя аднаасноўныя карбонавыя кіслоты

Раней упаміналася, што найпрастейшай ненасычанай карбонавай кіслатой з'яўляецца акрылавая кіслата:




Акрылавая кіслата ўяўляе сабой бясколерную вадкасць з рэзкім пахам, добра растваральную ў вадзе, тэмпература яе кіпення роўна 141 °С.

Так як нараўне з карбаксільнай групай акрылавая кіслата змяшчае двайную сувязь C=C, то яна праяўляе ўласцівасці, характэрныя і для кіслот, і для алкенаў. Сапраўды, для акрылавай кіслаты характэрны ўсе ўласцівасці карбонавых кіслот — яна рэагуе з металамі, аксідамі металаў, шчолачамі, утварае складаныя эфіры са спіртамі. Таксама як і алкены, акрылавая кіслата ўступае ў рэакцыі далучэння па двайной сувязі C=C. Напрыклад, акрылавая кіслата абясколервае бромную ваду:






Падобна алкенам, акрылавая кіслата і яе вытворныя ўступаюць у рэакцыю полімерызацыі:



Палімеры на аснове акрылавай кіслаты шырока выкарыстоўваюцца для атрымання арганічнага шкла, сінтэтычных валокнаў і інш.

Сярод ненасычаных аднаасноўных карбонавых кіслот асаблівую цікавасць прадстаўляюць алеінавая $\text{C}_{17}\text{H}_{33}-\text{COOH}$, лінолевая $\text{C}_{17}\text{H}_{31}-\text{COOH}$ і ліналенавая $\text{C}_{17}\text{H}_{29}-\text{COOH}$ кіслоты, вуглевадародныя радыкалы якіх змяшчаюць адну, дзве і трох двайныя сувязі адпаведна.


Усе гэтая кіслоты маюць неразгалінаваную будову, іх структурныя формулы:



Астаткі дадзеных кіслот уваходзяць у састаў тлушчаў. Таму, таксама як пальміцінавая і стэарынавая кіслоты, яны называюцца *вышэйшымі тлустымі кіслотамі*.

Таксама як пальміцінавая і стэарынавая кіслоты, ненасычаныя вышэйшыя тлустыя кіслоты нерастваральныя ў вадзе.


Алеінавая, лінолевая і ліналенавая кіслоты, падобна ненасычаным вуглевадародам, могуць уступаюць у рэакцыі далучэння па сувязях $\text{C}=\text{C}$. Напрыклад, у выніку далучэння вадароду, алеінавая кіслата ператвараецца ў стэарынавую:



Відэа 35.1. Абясколерванне бромнай вады алеінавай кіслатай

Ненасычаныя вышэйшыя тлустыя кіслоты абясколерваюць бромную ваду (відэа 35.1).

Ліналенавая кіслата з'яўляецца адной з так званых амега-3 кіслот, бо змяшчае двайную сувязь у амега-3 пазіцыі:



Карысць такіх кіслот для арганізма чалавека ў цяперашні час не выклікае сумненняў. Гэтыя кіслоты не сінтэзуецца нашым арганізмам, таму вялікае значэнне мае ўжыванне ў ежу прадуктаў, багатых гэтымі рэчывамі: тлуштых гатункаў рыбы, авакада, ільнянога алею і г. д.

Ненасычаныя карбонавыя кіслоты праяўляюць хімічныя ўласцівасці, характэрныя для карбонавых кіслот і ненасычаных вуглевадародаў.

Як і іншыя карбонавыя кіслоты, ненасычаныя кіслоты рэагуюць з металамі, аксідамі і гідраксідамі металаў, уступаюць у рэакцыю эмерыфікацыі.

Падобна ненасычаным вуглевадародам, ненасычаныя карбонавыя кіслоты ўступаюць у рэакцыі далучэння па сувязях $\text{C}=\text{C}$.

Астаткі ненасычаных вышэйшых карбонавых кіслот уваходзяць у састаў тлушчаў.

Пытанні і заданні

1. Выведзіце агульную формулу гамолагаў акрылавай кіслаты.
2. Укажыце назвы кіслот, якія з'яўляюцца гамолагамі: алеінавая, лінолевая, пальміцінавая, стэарынавая.
3. Рэчыва, структурная формула якога:



можа існаваць у выглядзе двух прасторавых ізамераў. Цыс-ізамер — гэта алеінавая кіслата, а транс-ізамер — элаідынавая кіслата. Прывядзіце формулы алеінавай і элаідынавай кіслот. Шараstryжнёвая мадэль якой з гэтых кіслот адлюстравана на малюнку?




§ 36. Вылічэнні па ўраўненнях рэакцый, якія працякаюць у растворах

Рашэнне разліковых задач, у якіх фігуруюць не індывідуальныя рэчывы, а іх растворы, прынцыпова не адрозніваецца ад рашэння звычайных задач, якія патрабуюць разліку па ўраўненню хімічнай рэакцыі. У гэтым выпадку неабходна папярэдне вылічыць змяшчэнне рэагуючых рэчываў у растворы (гэта можа быць маса або колькасць), потым неабходна выканаць разлік па ўраўненню хімічнай рэакцыі, якая працякае. Разгледзім прыклады такіх задач і іх рашэнне.

Прыклад 1. Маецца 50 г воднага раствора мурашынай кіслаты з масавай доляй НСООН, роўнай 10 %. Разлічыце масу 5%-га раствора NaOH, які спатрэбіцца для нейтралізацыі кіслаты.

Рашэнне

Ураўненне рэакцыі, якая працякае:



Разлічым масу кіслаты:

$$m(\text{к-ты}) = \omega \cdot m(\text{р-пу}) = 0,1 \cdot 50 = 5 \text{ г.}$$

Разлічым колькасць кіслаты:

$$n = \frac{m(\text{к-ты})}{M(\text{к-ты})} = \frac{5}{46} = 0,109 \text{ моль.}$$

З ураўнення рэакцыі вынікае, што для нейтралізацыі кіслаты спатрэбіцца 0,109 моль шчолачы.

Разлічым масу шчолачы:

$$m(\text{NaOH}) = n \cdot M = 0,109 \text{ моль} \cdot 40 \text{ г/моль} = 4,36 \text{ г.}$$

Разлічым масу 5%-га раствора NaOH:

$$m(\text{р-пу}) = \frac{m(\text{NaOH})}{\omega(\text{NaOH})} = \frac{4,36}{0,05} = 87,2 \text{ г.}$$

Адказ: спатрэбіцца 87,2 г 5%-га раствора шчолачы.

Прыклад 2. Які аб'ёмы 6%-га раствору воцатнай кіслаты шчыльнасцю 1,007 г/см³ спатрэбіцца для таго, каб «пагасіць» 3 г пітной соды? Які аб'ёмы вуглякілага газу (н. у.) пры гэтых вылучыцца?

Рашэнне

Ураўненне рэакцыі ўзаемадзеяння пітной соды з воцатнай кіслатой:



Разлічым колькасць соды:

$$n(\text{NaHCO}_3) = \frac{m(\text{NaHCO}_3)}{M(\text{NaHCO}_3)} = \frac{3}{84} = 0,0357 \text{ моль.}$$

Разлічым аб'ём 6%-га раствора воцатнай кіслаты шчыльнасцю 1,007 г/см³, які спатрэбіцца для ўзаемадзеяння з гідракарбанатам натрыю колькасцю 0,0357 моль:

$$m(\text{к-ты}) = n \cdot M = 0,0357 \text{ моль} \cdot 60 \text{ г/моль} = 2,14 \text{ г};$$

$$m(\text{p-py}) = \frac{m(\text{к-ты})}{\omega(\text{к-ты})} = \frac{2,14}{0,06} = 35,7 \text{ г.}$$

$$V(\text{p-py}) = \frac{m(\text{p-py})}{\rho(\text{p-py})} = \frac{35,7}{1,007} = 35,5 \text{ см}^3.$$

Разлічым аб'ём 0,0357 моль вуглякілага газу (н. у.), які вылучыцца ў выніку дадзенай рэакцыі:


$$V(\text{CO}_2) = V_m \cdot n = 22,4 \text{ дм}^3/\text{моль} \cdot 0,0357 \text{ моль} = 0,800 \text{ дм}^3.$$

Адказ: спатрэбіцца 35,5 см³ кіслаты, вылучыцца 0,800 дм³ вуглякілага газу.

Прыклад 3. Для поўнай нейтралізацыі воцатнай кіслаты, растворанай у 30 см³ вады, спатрэбілася 23,4 см³ раствора гідраксіду натрыю з малярнай канцэнтрацыяй 0,5 моль/дм³. Разлічыце масавую долю воцатнай кіслаты ў зыходным растворы.

Рашэнне

Ураўненне рэакцыі, якая працякае:



Разлічым колькасць гідраксіду натрыю, зрасходаванага на нейтралізацыю воцатнай кіслаты:

$$\text{у } 1000 \text{ см}^3 - 0,5 \text{ моль NaOH};$$

$$\text{у } 23,4 \text{ см}^3 - x \text{ моль NaOH};$$

$$x = 0,0117.$$

З ураўнення рэакцыі вынікае, што ў растворы воцатнай кіслаты змяшчалася 0,0117 моль рэчыва. Маса воцатнай кіслаты:

$$m(\text{к-ты}) = n \cdot M = 0,0117 \text{ моль} \cdot 60 \text{ г/моль} = 0,702 \text{ г.}$$

Разлічым масавую долю воцатнай кіслаты ў зыходным растворы. Напомнім, што агульная маса раствору складаецца з сумы мас растваральніка і растворанага рэчыва. Шчыльнасць вады роўна $1,0 \text{ г}/\text{см}^3$.

$$\omega = \frac{m(\text{к-ты})}{m(\text{р-ру})} = \frac{0,702}{0,702 + 30} \cdot 100 = 2,29 \text{ \%}.$$

Адказ: 2,29 %.

Вылічэнні па ўраўненнях рэакцыі, якія працякаюць у растворах, прынцыпова не адрозніваюцца ад звычайных разлікаў па ўраўненнях хімічных рэакцый.

Для решэння задач такога тыпу неабходна, выкарыстоўваючы даныя па саставе раствораў, разлічыць колькасці рэагуючых рэчываў, потым выканаць разлік па ўраўненню рэакцыі.



Пытанні і заданні

1. Разлічыце масу ацэтату натрыю, які спатрэбіцца для прыгатавання 100 см^3 яго раствору з малянай канцэнтрацыяй, роўнай $0,2 \text{ моль}/\text{дм}^3$.
2. У вадзе растворана прапанавая кіслата масай $5,92 \text{ г}$. Разлічыце аб'ём 10%-га раствора гідраксіду калію шчыльнасцю $1,09 \text{ г}/\text{см}^3$, які спатрэбіцца для нейтралізацыі кіслаты.
3. У рэцэпце прыгатавання цеста было запісаны наступнае: «Адну чайнную лыжку соды пагасіце некалькімі сталовымі лыжкамі 6%-га воцату». Толькі гаспадыня забыла запісаць, колькі сталовых лыжак воцату для гэтага спатрэбіцца. Аднавіце гэту частку рэцэпту. Улічыце, што ў чайнай лыжцы змяшчаецца прыкладна 3 г соды, а ёмістасць сталовой лыжкі — прыкладна 10 см^3 . Шчыльнасць 6%-га раствора воцатнай кіслаты роўна $1,007 \text{ г}/\text{см}^3$.

§ 37. Узаемасувязь паміж вуглевадародамі, спіртамі, альдэгідамі, карбонавымі кіслотамі


У ходзе вывучэння арганічнай хіміі вы маглі пераканацца, што паміж асобнымі класамі арганічных злучэнняў існуе ўзаемасувязь, якая дазваляе ажыццяўляць сінтэз адных злучэнняў з другіх. Прывядзём прыклады задач, якія можна решыць, выкарыстоўваючы веды аб ўзаемасувязі злучэнняў розных класаў.

Прыклад 1. Пропанујце спосаб атрымання воцатнай кіслаты з ацэтылену. Разгледзім структурныя формулы ацэтылену і воцатнай кіслаты:




Мы не ведаем хімічную рэакцыю, якая дазваляе непасрэдна атрымаць воцатную кіслату з ацэтылену. Таму для ажыццяўлення гэтага ператварэння спатрэбіцца некалькі стадый.

Агульным спосабам атрымання карбонавых кіслот з'яўляецца акісленне адпаведных альдэгідаў. Такім чынам, спачатку неабходна атрымаць з ацэтылену воцатны альдэгід:



Далей акісялем воцатны альдэгід да воцатнай кіслаты:




Прыклад 2. Прапану́ице спосаб атрымання воцатнай кіслаты з этылену. Разгледзім структурныя формулы этылену і воцатнай кіслаты:




Для ажыццяўлення гэтага ператварэння зноў спатрэбіцца некалькі стадый.


Успомнім, што карбонавыя кіслоты можна атрымаць пры акісленні не толькі альдэгідаў, але і спіртоў (без вылучэння прамежкавага альдэгіду, які ўтварыўся). У прыватнасці, воцатную кіслату можна атрымаць акісленнем этанолу растворам KMnO_4 у прысутнасці сернай кіслаты. Такім чынам, нам неабходна атрымаць з этылену этанол:



Далей акісялем этанол да воцатнай кіслаты:






Прыклад 3. Прывядзіце ўраўненні рэакцый, пры дапамозе якіх можна ажыццяўіць наступныя ператварэнні:



Кожнае з указанных ператварэнняў можна ажыццяўіць у адну стадью. Прывядзём ураўненні адпаведных рэакцый:







Існуе ўзаємасувязь паміж вуглевадародамі, спіртамі, альдэгідамі і карбонавымі кіслотамі, дзякуючы чаму можна атрымліваць са злучэнняў аднаго класа злучэнні іншых класаў.

Альдэгіды атрымліваюць акісленнем спіртоў, аднаўленне альдэгідаў прыводзіць да спіртоў.

Карбонавыя кіслоты атрымліваюць акісленнем спіртоў і альдэгідаў.

Пытанні і заданні


- У выніку якіх працэсаў: акіслення або аднаўлення — можна ажыццяўіць ператварэнне спіртоў у альдэгіды, а потым у карбонавыя кіслоты?
- Напішыце ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна атрымаць этаналь з этану. На першай стадыі павінна працякаць рэакцыя галагенавання.
- З прапаналю атрымайце: а) прапанавую кіслату; б) прапанол-1; в) прапан.
- Дапоўніце схемы ператварэнняў:



§ 38. Складаныя эфіры


Наменклатура

Вывучаючы карбонавыя кіслоты, мы пазнаёмліся з рэакцыяй этэрыфікацыі — утварэннем складанага эфіру пры ўзаемадзеянні карбонаў кіслаты са спіртам:



Назву складанага эфіру складають з назваў спірту і кіслаты, з якіх ён утвараецца. Напрыклад, прыведзены вышэй складаны эфір утварыўся з метылавага спірту і воцатнай кіслаты, таму яго назва — метылавы эфір воцатнай кіслаты. Існуе іншы спосаб пабудовы назваў складаных эфіраў. У гэтым выпадку зыходзяць з назвы адпаведнага кіслотнага астатаку (табл. 33.1, с. 187) і звязанага з ім радыкала. У прыведзеным вышэй складаным эфіры астатак воцатнай кіслаты (ацэтат) звязаны з метыльным радыкалам. Такі складаны эфір называецца метылацэтат.

Разгледзім другі прыклад. Дадзім назвы складанаму эфіру:



Як бачна, дадзены эфір утвораны астатакамі этылавага спірту і мурашынай кіслаты. Назва дадзенага эфіру — этылавы эфір мурашынай кіслаты, або этылфарміат.


Фізічныя ўласцівасці

Складаныя эфіры найпрасцейшых карбонавых кіслот і спіртоў уяўляюць сабой вадкасці, часта маюць прыемны пах садавіны ці кветак. Напрыклад,


пентылавы эфір воцатнай кіслаты мае пах груш, пентылавы эфір бутанавай кіслаты — пах абрыкосаў, бутылавы эфір бутанавай кіслаты — ананасаў і г. д. Сапраўды, прыемныя пахі кветак і садавіны часта абумоўлены наяўнасцю ў іх саставе складаных эфіраў.

Атрыманне

Складаныя эфіры атрымліваюць па ўжо вядомай вам рэакцыі этэрыфікацыі. Напрыклад, этылавы эфір воцатнай кіслаты можна атрымаць з этанолу і воцатнай кіслаты:



Серная кіслата выступае ў ролі катализатора. Для правядзення дадзенай рэакцыі выкарыстоўваюць канцэнтраваныя (якія практична не змяшчаюць ваду) растворы этылавага спірту, воцатнай і сернай кіслаты. У выніку награвання сумесі зыходных рэчываў складаны эфір выдаляецца з рэакцыйнай сумесі ў выглядзе газу і потым кандэнсуецца ў прабірцы-прыёмніку:



Мал. 38.1. Атрыманне складанага эфіру


Выдаленне этылавага эфіру воцатнай кіслаты з рэакцыйнай сумесі тлумачыцца тым, што сярод усіх рэчываў, якія ўдзельнічаюць у рэакцыі, этылавы эфір воцатнай кіслаты мае найменшую тэмпературу кіпення $t_{\text{кіп}} = 77^{\circ}\text{C}$. Параўнальная невысокая тэмпература кіпення складанага эфіру абумоўлена тым, што ў яго малекуле адсутнічаюць палярныя групы $-\text{OH}$, такім чынам, паміж малекуламі эфіру не могуць утварацца вадародныя сувязі. У малекулах вады, этанолу, воцатнай і сернай кіслот змяшчаюцца групы $-\text{OH}$,

таму ў гэтых рэчывах маюцца вадародныя сувязі і іх тэмпературы кіпення вышэйшыя, чым у этылавага эфіру воцатнай кіслаты.

Хімічныя ўласцівасці

Кіслотны гідроліз


Важная хімічная ўласцівасць складаных эфіраў — узаемадзеянне іх з вадой у прысутнасці сернай кіслаты, якая прыводзіць да ўтворэння карбонавай кіслаты і спірту. Гэта рэакцыя называецца *кіслотным гідролізам* складанага эфіру:



Як бачна, гідроліз складанага эфіру з'яўляецца рэакцыяй, адваротнай рэакцыі этэрыфікацыі. Калі для правядзення рэакцыі этэрыфікацыі выкарыстоўваліся канцэнтраваныя (якія практычна не змяшчаюць ваду) растворы зыходных рэчываў, то гідроліз, наадварот, праводзяць у лішку вады.

Шчолачны гідроліз


Для таго каб прадухіліць адваротную рэакцыю — узаемадзеянне спірту і кіслаты, якія атрымліваюцца, з утворэннем эфіру — можна праводзіць гідроліз у прысутнасці шчолачы (шчолачны гідроліз). У такім выпадку шчолач будзе ператвараць карбонавую кіслату ў соль і тым самым ліквідаваць магчымасць працякання адваротнай рэакцыі:



Прымяненне

Дзякуючы прыемнаму паху, складаныя эфіры прымяняюцца ў вытворчасці фруктовых вод, кандытарскіх вырабаў, касметыкі. Некаторыя складаныя эфіры, напрыклад этылавы эфір воцатнай кіслаты, прымяняюць у якасці растваральнікаў.

Сінтэтычнае валакно **лаўсан** з'яўляецца складаным эфірам палімернай будовы. Яго атрымліваюць у выніку ўзаемадзеяння тэрэфталевай кіслаты і этыленгліколю:



Як бачна, рэчывы ўзаемадзеянічаюць паміж сабой па тыпу рэакцыі этэрыфікацыі, якая мнагакратна паўтараецца, у выніку ўтвараюцца макрамалекулы лаўсану і нізкамалекулярны працтвут — вада. Напомнім, што працэсы, у выніку якіх з нізкамалекулярных рэчываў утвараюцца высокамалекулярнае злучэнне і пабочны нізкамалекулярны працтвут, называюцца полікандэнсацыяй (§ 30). Так як лаўсан з'яўляецца працтвутам рэакцыі этэрыфікацыі, якая мнагакратна паўтараецца, яго можна назваць поліэфірам, таму лаўсан адносіцца да сінтэтичных поліэфірных валокнаў. У нашай краіне лаўсан атрымліваюць на ААТ «Магілёўхімвалакно».

Складаныя эфіры ўтвараюцца пры ўзаемадзеянні карбонавых кіслот са спіртамі — рэакцыя этэрыфікацыі. Назывы складаных эфіраў складаюць з назваў спірту і кіслаты, з якіх яны ўтвараюцца.


Складаныя эфіры найпрасцейшых карбонавых кіслот і спіртоў — вадкасці з прыемнымі пахамі.

Складаныя эфіры ўзаемадзеянічаюць з вадой з утворэннем адпаведнай карбонавай кіслаты і спірту.

Сінтэтычнае поліэфірнае валакно лаўсан атрымліваюць у выніку рэакцыі полікандэнсацыі паміж тэрэфталевой кіслатой і этыленгліколем.

Пытанні і заданні

1. Укажыце шарастрыжнёвую мадэль метылавага эфіру мурашынай кіслаты:




2. Напішыце ўраўненне рэакцыі этэрыфікацыі паміж мурашынай кіслатой і этыловым спіртам. Назавіце складаны эфір, які ўтвараеца.

3. Напішыце структурныя формулы метылавага эфіру мурашынай кіслаты, этылавага эфіру мурашынай кіслаты і метылавага эфіру воцатнай кіслаты. Якія з гэтых рэчываў з'яўляюцца ізамерамі?

4. Вылічыце масу этылавага эфіру воцатнай кіслаты, які можа быць атрыманы пры ўзаемадзеянні 30 г воцатнай кіслаты з 40 г этылавага спірту, калі выхад прадукту рэакцыі складае 75 %.

5*. Структурную формулу макрамалекулы палімера, атрыманага ў выніку рэакцыі полікандэнсацыі, можна прадставіць наступным чынам:



дзе M — структурнае звязо палімера, n — лік астаткаў манамера ў макрамалекуле, $\text{H}-$ і $-\text{OH}$ канцавыя группы макрамалекулы.


У выніку ўзаемадзеяння этыленгліколю з тэрэфталевай кіслатой утварыўся палімер, у якім лік астаткаў абодвух манамераў адноўльковы. Вызначце сярэдні лік астаткаў этыленгліколю ў макрамалекуле, калі вядома, што маса этыленгліколю, які ўступіў у рэакцыю, роўная 1,86 г, а маса вады, што ўтварылася, — 1,0567 г.

§ 39. Тлушчы


Будова. Фізічныя ўласцівасці

Тлушчы шырокая распаўсюджаны ў прыродзе. Разам з вугляводамі і бялкамі яны ўваходзяць у састаў усіх жывых арганізмаў.


Аснову тлушчаў складаюць складаныя эфіры трохатамнага спірту гліцэрыны і карбонавых кіслот. Такія складаныя эфіры называюцца трыгліцэрыдамі. Агульная формула трыгліцэрыдаў:



Сімваламі R_1 , R_2 і R_3 абазначаны вуглевадародныя радыкалы, якія ўваходзяць у састаў карбонавых кіслот. Вуглевадародныя радыкалы ў саставе малекулы трыгліцэрыду могуць быць аднолькавымі або рознымі. Напрыклад, калі трыглыцэрыд утвораны астаткамі стэарынавай кіслаты, то ён называецца трыстэарат гліцэрыны:



Прывядзёму формулу трыгліцэрыду, які змяшчае два астаткі пальміцінавай і адзін астатац алеінавай кіслаты:



Тлушч з'яўляецца сумесцю розных трыгліцэрыдаў. Такім чынам, уласцівасці тлушчу ў многім залежаць ад будовы карбонавых кіслот, астаткі якіх уваходзяць у састаў трыгліцэрыдаў, а таксама ад адноснага змяшчэння гэтых

астаткаў у тлушчы. Часцей у састаў тлушчаў уваходзяць астаткі наступных кіслот: пальміцінавай, стэарынавай, алеінавай, лінолевай, ліналенавай. У табліцы 39.1 прыведзены формулы і тэмпературы плаўлення гэтых кіслот.

Табліца 39.1. Формулы, назвы і тэмпературы плаўлення вышэйшых тлустых карбонавых кіслот

Назва	Формула	Клас	$t_{\text{пл}}, ^\circ\text{C}$
Пальміцінавая кіслата	$\text{C}_{15}\text{H}_{31} - \text{COOH}$	насычаныя	63
Стэарынавая кіслата	$\text{C}_{17}\text{H}_{35} - \text{COOH}$		70
Алеінавая кіслата	$\text{C}_{17}\text{H}_{33} - \text{COOH}$	ненасычаныя	14
Лінолевая кіслата	$\text{C}_{17}\text{H}_{31} - \text{COOH}$		-5
Ліналенавая кіслата	$\text{C}_{17}\text{H}_{29} - \text{COOH}$		-11

Як бачна з даных табліцы, ненасычаныя кіслоты маюць больш нізкія тэмпературы плаўлення, чым насычаныя. Таму тлушчы, якія змяшчаюць вялікую колькасць астаткаў ненасычаных карбонавых кіслот, будуть вадкімі. Такія тлушчы маюць расліннае паходжанне і называюцца алеямі. Тлушчы, якія змяшчаюць вялікую колькасць астаткаў насычаных карбонавых кіслот, — цвёрдыя. Гэта жывёльныя тлушчы.

У табліцы 39.2 прыведзена прыкладная колькасць астаткаў насычаных і ненасычаных карбонавых кіслот у розных вадкіх і цвёрдых тлушчах.

Табліца 39.2. Прыйкладная колькасць астаткаў карбонавых кіслот (у % па масе) у саставе тлушчаў

Назва тлушчу	Астаткі насычаных кіслот		Астаткі ненасычаных кіслот		
	пальмі- навая	стэары- навая	алеі- навая	ліно- левая	лінале- навая
Аліўкавы алей	5	3	78	10	< 1
Сланечнікавы алей	4	4	34	54	< 1
Ялавічны тлушч	28	24	40	3	1
Барановы тлушч	27	26	35	4	3

Як відаць з табліцы 39.2, у аліўкавым і сланечніковым алеі (раслінныя тлушчы) вялікая колькасць астаткаў насычаных кіслот — больш за 85 %. Колькасць астаткаў насычаных кіслот у гэтых тлушчах невялікая — менш за 10 %. У ялавічным і барановым тлушчах (жывёльныя тлушчы), наадварот, вялікая колькасць астаткаў насычаных кіслот — больш за 50 %.

Наяўнасць вялікай колькасці астатакаў насычаных кіслот у раслінных тлушчах абумоўлівае асаблівую каштоўнасць іх у якасці кампанентаў здаровага харчавання. У жывым арганізме прысутнасць гэтых рэчываў блакіруе шкодныя працэсы з удзелам свабодных радыкалаў за кошт наяднасці рэакцыйназдольных двайных сувязей $C=C$. Гэта прадухіляе заўчастнае старэнне і развіццё многіх хвароб. Таму адзін з прынцыпаў здаровага харчавання — ужыванне ў ежу пераважна не жывёльных, а раслінных тлушчаў (аліўкавага, сланечніковага і іншых алеяў).


Тлушчы нерастваральныя ў водзе, але растворыцаць ў арганічных растворальниках.

Хімічныя ўласцівасці

1. Гідрыраванне

Вадкія тлушчы можна ператварыць у цвёрдыя, калі ажыццяўіць рэакцыю далучэння водароду па двайных сувязях $C=C$ астатакаў насычаных кіслот. Гэты працэс, які называецца *гідрыраваннем тлушчаў*, шырока выкарыстоўваецца ў прамысловасці для атрымання цвёрдых тлушчаў — зыходных рэчываў для вытворчасці майных сродкаў і *маргарыну*.

У якасці прыкладу прывядзём ураўненне рэакцыі гідрыравання трывліцэрыйду алеінавай кіслаты да трывліцэрыйду стэарынавай кіслаты:




2. Гідроліз

Так як трывліцэрыйды з'яўляюцца складанымі эфірамі, яны падвяргаюцца кіслотнаму і шчолачнаму гідролізу.

Кіслотны гідроліз


Пры награванні ў прысутнасці кіслот тлушчы гідralізуюцца да гліцэрэны і адпаведных карбонавых кіслот. Прывядзём ураўненне рэакцыі кіслотнага гідролізу на прыкладзе трывліцэрэду пальміцінавай кіслаты:



Так як тлушч з'яўляецца сумесю трывліцэрэдаў, то пры гідролізе тлушчу ўтвараецца сумесь карбонавых кіслот і гліцэрэны.

Шчолачны гідроліз

Працэшчолачнага гідролізу мае асаблівае значэнне, таму што ў выніку разам з гліцэрэнай утвараюцца солі карбонавых кіслот. Напрыклад, пры гідролізе трывліцэрэду стэарынавай кіслаты растворам гідраксіду натрыва ўтвараецца натрыевая соль стэарынавай кіслаты — стэарат натрыва:



Натрыевыя і каліевыя солі вышэйшых тлустых кіслот з'яўляюцца асновай мыла. У сувязі з гэтым рэакцыю шчолачнага гідролізу часам называюць *амыленнем*.

З рэакцыйнай сумесі, якая ўтварылася ў выніку шчолачнага гідролізу тлушчу, солі вышэйшых карбонавых кіслот здабываюць шляхам дабаўлення хларыду натрыва пры перамешванні. Па меры насычэння раствору хларыдам


натрыю растваразельнасць солей вышэйших карбонавых кіслот памяншаеца, раствор пачынае мутнеть і нарэшце солі вышэйших тлустых кіслот усплываюць над празрыстай вадкасцю ў выглядзе тварожыстых шматкоў, якія аддзяляюць, прамываюць вадой, дабаўляюць фарбавальнікі, аддушкі і прэсуюць у звычайнага кавалкі мыла.

Мылы. Паняцце аб сінтэтычных мыйных сродках

Разгледзім, як праяўляеца мыйны эфект мыла. У вадзе каліевыя і нафтыевыя солі карбонавых кіслот дысацыруюць на іоны:



Аніён вышэйшай карбонавай кіслаты ўяўляе сабой доўгі вуглевадародны радыкал, звязаны з групай $-\text{COO}^-$. Гэтыя два фрагменты валодаюць процілеглымі ў адносінах да вады ўласцівасцямі. Практычна непалярны вуглевадародны радыкал не растваразеца ў вадзе — з'яўляеца *гідрафобным*. Палярная група $-\text{COO}^-$, наадварот, моцна ўзаемадзейнічае з вадой — з'яўляеца *гідрафільнай*:




Так як гідрафобная частка імкнецца выштурхнуцца з вады, аніёны вышэйших карбонавых кіслот размяшчаюцца на паверхні вады наступным чынам:




За кошт гідрафобнай часткі, што знаходзіцца над паверхняй, аніёны карбонавых кіслот узаемадзейнічаюць з часціцамі забруджвальніка, напрыклад тлушчу, якія таксама валодаюць малой палярнасцю («падобнае растваразеца ў падобным»). Пры гэтым утвараюцца кропелькі, у якіх гідрафільныя часткі мыла накіраваны вонкі і ўзаемадзейнічаюць з вадой, а гідрафобныя часткі ўзаемадзейнічаюць з забруджвальнікам, змешчаным унутры кроплі. Гэта значыць, мыла з'яўляеца своеасаблівым пераносчыкам нерастваразельнага

ў вадзе забруджвання ў раствор. Апісаны працэс можна наглядна адлюстраваць у наступным выглядзе:



Мыйнае дзеянне мыла зніжаецца ў вадзе, якая змяшчае іоны Ca^{2+} і Mg^{2+} , такая вада называецца *жорсткай*. Прычына ў тым, што іоны Ca^{2+} і Mg^{2+} утвораюць з аніёнамі кіслотных астаткаў вышэйшых кіслот нерастваральныя солі:



Пры гэтым аніён кіслотнага астатку звязваецца ў нерастваральнае злучэнне, выводзіцца з раствору, і мыла губляе мыйнае дзеянне.

У цяперашні час распрацаваны сінтэтычныя мыйныя сродкі, якія валодаюць мыйным дзеяннем нават у жорсткай вадзе, так як не ўтвораюць асадкаў з іонамі Ca^{2+} і Mg^{2+} . Прыкладам такога злучэння з'яўляецца лаўрылсульфат натрыва $\text{C}_{12}\text{H}_{25}\text{OSO}_2\text{ONa}$.

Сучасныя мыйныя сродкі ўяўляюць сабой шматкампанентныя сумесі, у састаў якіх уваходзяць солі карбонавых кіслот і сінтэтычныя мыйныя сродкі, а таксама араматызатары, антызлежвальныя кампаненты, рэчывы, што рэгулююць пенаўтварэнне, і інш.

Аснову тлушчаў складаюць трывліцэрыйды — складаныя эфіры, утвораныя трохатамным спіртам гліцэрынай і вышэйшымі тлустымі кіслотамі.

У цвёрдых тлушчах вялікае змяшчэнне астаткаў насычаных тлустых кіслот; у састаў вадкіх тлушчаў пераважна ўваходзяць трывліцэрыйды, утвораныя астаткамі ненасычаных карбонавых кіслот.

У выніку гідрыравання вадкіх тлушчаў атрымліваюць цвёрдыя тлушчы.

Прадуктамі кіслотнага гідролізу тлушчаў з'яўляюцца гліцэрына і карбонавыя кіслоты, шчолачнага гідролізу — гліцэрына і солі карбонавых кіслот.

Натрыевыя і каліевая солі вышэйшых тлустых кіслот з'яўляюцца кампанентамі мыіных сродкаў.

Пытанні і заданні

1. Напішыце структурныя формулы трывальмітату і трывтэарату гліцэрыны.
2. У выніку поўнага гідрыравання вадкага (н. у.) рэчыва **A** утвараецца цвёрдае (н. у.) рэчыва **B**. Пры шчолачным гідролізе рэчыва **B** утвараецца рэчыва **B**, якое з'яўляецца кампанентам мыіных сродкаў. Укажыце назну рэчыва **A**:

- а) трывальмітат гліцэрыны; б) трывалеат гліцэрыны;
в) трывтэарат гліцэрыны; г) этылацэтат.

Напішыце ўраўненні рэакцый, якія працякаюць.

3. Для поўнага гідрыравання некаторага трывгліцэрыду колькасцю 10 моль неабходны вадарод аб'ёмам 672 дм^3 (н. у.). У выніку кіслотнага гідролізу прадукту гідрыравання ўтвараецца гліцэрына і толькі адна карбонавая кіслата (маса кіслаты роўна 8,52 кг). Прывядзіце магчымую структурную формулу трывгліцэрыду.

4. Алеінавая кіслата, астаткі якой уваходзяць у састаў прыродных тлушчаў, мае цысканфігурацыю двайной сувязі. У працэсе яе гідрыравання пры вытворчасці маргарыну, разам з гідрыраваннем, ідзе дэгідрыраванне радыкалаў стэарынавай кіслаты, якая ўтвараецца, прычым ненасычаны радыкал набывае транс-канфігурацыю. Такія тлушчы называюцца *транс*-тлушчамі. Ці карысна ўжываць іх у ежу?

Лабараторны дослед 5

Даследаванне ўласцівасцей тлушчаў (растваральнасць, доказ ненасычанага харектару астаткаў карбонавых кіслот)

У прабірку змясціце 1 см^3 алею і прыкладна $2\text{--}3 \text{ см}^3$ вады. Закаркуйце прабірку і страсяніце. Назіраецца расслаенне змесціва. Слой алею знаходзіцца наверсе. Зрабіце выгад аб растваральнасці тлушчу ў вадзе і аб значэнні шчыльнасці алею (напомнім, што шчыльнасць вады складае $1 \text{ г}/\text{см}^3$).

Дабаўце ў прабірку з алеем $1\text{--}2 \text{ см}^3$ раствору ёду (выкарыстоўваецца замест бромнай вады), закаркуйце і страсяніце. На аснове абясколервання раствору ёду зрабіце выгад аб прысутнасці двайных сувязей у малекулах тлушчу.

Вы можаце парашунаць уласцівасці мыла і сінтэтычных мыіных сродкаў, перайшоўшы па спасылцы ў QR-кодзе.




* Параўнанне
уласцівасцей
мыла і СМС

§ 40. Вугляводы. Глюкоза

Арганічныя злучэнні, якія адносяцца да класа вугляводаў, шырока распаўсюджаны ў прыродзе. Яны змяшчаюцца ў жывых арганізмах. З многімі з іх мы часта сустракаемся ў паўсядзённым жыцці, гэта добра вядомыя ўсім цукроза (звычайны цукар), глюкоза, крухмал.

Састаў большасці вугляводаў адпавядае агульной формуле $C_n(H_2O)_m$. Канцэнтраваная серная кіслата, з'яўляючыся моцным водааднімаючым сродкам, здольна аднімаць воду ад малекул вугляводаў. Прывядзём схему рэакцыі, якая працякае, пры дзеянні канцэнтраванай сернай кіслаты на цукрозе:



Дадзеную рэакцыю можна правесці наступным чынам. У вузкую хімічную шклянку змяшчаюць 4–5 г цукровай пудры. Потым у шклянку дабаўляюць прыкладна 10 cm^3 канцэнтраванай сернай кіслаты і змесціва перамешваюць шклянкой палачкай. Праз кароткі час змесціва шклянкі цямнее, потым чарнее і ператвараецца ў «чорную змяю», якая выпаўзае са шклянкі. «Змяя» ўяўляе сабой вугаль, успенены парамі вады, якія вылучаюцца.

Нягледзячы на тое, што састаў многіх вугляводаў падпарадкоўваецца агульной формуле $C_n(H_2O)_m$ і яны асмальваюцца пры дзеянні моцных водааднімаючых сродкаў, вугляводы не з'яўляюцца гідратамі вугляроду, гэта значыць не з'яўляюцца злучэннямі вугляроду з вадой.

Разгледзім будову і ўласцівасці аднаго з прадстаўнікоў класа вугляводаў — **глюкозы**.

Глюкоза — бясколернае крышталічнае рэчыва, добра растваральнае ў вадзе, салодкае на смак. Малекулярная формула глюкозы — $C_6H_{12}O_6$. Формулу можна прадставіць як $C_6(H_2O)_6$, гэта значыць яна адпавядае агульной формуле $C_n(H_2O)_m$ пры $n = m = 6$.

Паспрабуем цяпер вызначыць, якія функцыянальныя групы змяшчаюцца ў малекуле глюкозы. Добрая растваральнасць глюкозы ў вадзе можа быць звязана з наяўнасцю ў малекуле гідраксільных груп (успомнім, што мнагаатамныя спірты этыленгліколь і гліцэрына неабмежавана змешваюцца з вадой). Праверым, ці ўступае глюкоза ў якасную рэакцыю на мнагаатамныя



Відэа 40.1.
Дэгідратацыя цукрозы


спірты. У прабірку нальём $1\text{--}2 \text{ см}^3$ раствору шчолачы, потым крыху раствору сульфату медзі(II). Пры гэтым выпадае блакітны асадак гідраксіду медзі(II):



Потым у прабірку з асадкам дававім водны раствор глюкозы. Пры гэтым гідраксід медзі(II) раствоараецца і ўтвараецца празрысты раствор васільковасіняга колеру. Растварэнне гідраксіду медзі(II) пры ўзаемадзеянні з глюкозай адбываецца з прычыны ўтварэння растварымага ў вадзе комплекснага злучэння, падобна таму, як гэта адбывалася ў выпадку гліцэрыны (відэа 25.1, с. 147). Дослед даказвае, што ў малекуле глюкозы маецца некалькі гідраксільных групп. Устаноўлена, што малекула глюкозы $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ змяшчае пяць гідраксільных групп. Тады шосты атам кіслароду ўваходзіць у састаў другой функцыянальнай группы. Можна меркаваць, што гэтай функцыянальнай группай з'яўляецца альдэгідная группа.

Праверым, ці ўступае глюкоза ў якасныя рэакцыі на альдэгідную группу. У прабірку змесцім $1\text{--}2 \text{ см}^3$ раствора глюкозы, потым дававім прыкладна столькі ж аміячнага раствора аксіду серабра і нагрэем сумесь. Праз некаторы час сценкі прабіркі пакрыюцца тонкім слоем серабра. Рэакцыя «сэрэбранага люстра» з'яўляецца якаснай рэакцыяй на альдэгідную группу, такім чынам у малекуле глюкозы маецца альдэгідная группа (відэа 30.1, с. 170).

Значыць, глюкоза з'яўляецца адначасова мнагаатамным спіртам і альдэгідам. Структурная формула глюкозы:




Прадстаўленая форма называецца лінейнай формай глюкозы. Устаноўлена, што ў водным растворы глюкозы, акрамя лінейнай формы, прысутнічаюць таксама цыклічныя формы глюкозы.

Цыклічныя формы глюкозы

Уласцівасць малекулы глюкозы замыкацца ў цыкл абумоўлена прысутнасцю ў ёй рэакцыйназдольных функцыянальных групп — гідраксільной

і альдэгіднай, здольных узаемадзейнічаць адна з адной. Мы ўжо ведаем, што для альдэгідаў характэрны рэакцыі далучэння па двайнай сувязі $C = O$. На схеме паказана, як такая рэакцыя працякае ў малекуле глюкозы:



Са схемы бачна, што з альдэгіднай группай узаемадзейнічае гідраксіл, злучаны з пятым атамам вугляроду. Пры гэтым π -сувязь паміж атамамі вугляроду і кіслароду альдэгіднай группы разрываецца, да атама вугляроду далучаецца атам кіслароду гідраксільнай группы, утвораючы цыкл, які складаецца з шасці атамаў (пяці атамаў вугляроду і аднаго атама кіслароду). Да атама кіслароду альдэгіднай группы далучаецца атам вадароду гідраксільнай группы. У выніку ўтвораецца цыклічная форма глюкозы.


У цыклічнай форме глюкозы, як і ў лінейнай форме, маецца пяць гідраксільных групп. У той жа час у цыклічнай форме глюкозы няма альдэгіднай группы.

Працэс цыклізацыі абарачальны. Таму ў водным растворы глюкозы адначасова змяшчаюцца і лінейная, і цыклічныя формы.

Прыведзеная схема цыклізацыі глюкозы наглядна паказвае, за кошт узаемадзеяння якіх атамаў малекулы адбываецца ўтварэнне цыклу. Разгледзім цяпер прасторавае размяшчэнне атамаў у цыклічнай форме глюкозы. Для гэтага прадставім працэс унутрымалекулярнай цыклізацыі больш дэтальна.

За кошт вярчэння вакол адзінарных сувязей $C—C$ вугляродны ланцуг лінейнай формы глюкозы можа прымаць розныя прасторавыя формы


(§ 7, лабараторны дослед 1, с. 43). У адной з такіх форм гідраксільная група пятага атама вугляроду аказваецца просторава збліжанай з альдэгіднай группай:



Мал. 40.1. Схема ўнутрымалекулярнай цыклізацыі глюкозы

Са схемы відаець, што цыклізацыя можа адбыцца або ў момант, калі атам кіслароду альдэгіднай групы знаходзіцца ўнізе, або ў момант, калі за кошт вярчэння вакол сувязі C1 — C2 альдэгідная група развернецца на 180° і атам кіслароду альдэгіднай групы апынецца ўверсе. У залежнасці ад гэтага пры цыклізацыі глюкозы могуць утварыцца дзве цыклічныя формы (α - і β), якія адрозніваюцца паміж сабой просторавым размяшчэннем гідраксільной групы ў першага атама вугляроду. У цыклічнай α -форме гэта гідраксільная група знаходзіцца пад цыклам, а ў цыклічнай β -форме — над цыклам (мал. 40.1). Просторавае размяшчэнне астатніх замяшчальнікаў адносна цыкла ў α - і β -формах глюкозы адноўлькае.

Так, група $\text{—CH}_2\text{OH}$ каля пятага атама вугляроду размяшчаецца над цыклам, гідраксільная група чаўвёртага атама вугляроду — пад цыклам, гідраксільная група трэцяга — над цыклам, другога — пад цыклам:



Мал. 40.2. Чаргаванне становішча замяшчальнікаў адносна цыкла ў малекуле α -глюкозы

Такім чынам, у цыклічных формах глюкозы ў атамаў вугляроду з нумарамі 2–5 становішчы замяшчальнікаў адносна цыкла чаргующа (мал. 40.2).

Паколькі працэс цыклізацыі глюкозы абарачальны, то ў водным растворы глюкозы адначасова прысутнічаюць лінейная і цыклічныя α - і β -формы. Пры гэтым прыкладна 65 % малекул глюкозы знаходзіцца ў β -форме, 34 % — у α -форме і менш за 1 % — у лінейнай форме. Паміж рознымі формамі глюкозы ў растворы існуе дынамічная раўнавага, гэта значыць пастаянна адбываецца ўтварэнне і раскрыццё цыклаў (мал. 40.1).

Цікава ведаць

Рэакцыя «срэбнага люстра» можа быць выкарыстана для вырабу навагодніх ёлачных цацак. Для гэтага ў шклянную загатоўку цацкі заліваюць сумесь аміячнага раствору аксіду серабра і глюкозы, потым загатоўку награваюць. Калі награванню падвяргаўся адзін бок загатоўкі, пасярэбанай аказвалася адпаведная частка цацкі, пры награванні з усіх бакоў уся цацка аказвалася пасярэбанай (мал. 40.3). Зараз гэта тэхналогія выкарыстоўваецца рэдка.



Мал. 40.3. Старыя пасярэбраныя ёлачныя цацкі

Глюкоза з'яўляеца прастатаўніком класа вугляводаў.

Малекулярная формула глюкозы $C_6H_{12}O_6$.

Глюкоза можа існаваць у лінейнай і цыклічнай формах. У водным растворы глюкозы адначасова прысутнічаюць лінейная і цыклічныя α - і β -формы. Паміж рознымі формамі глюкозы ў растворы існуе дынамічная раўнавага, гэта значыць пастаянна адбываеца ўтварэнне і раскрыццё цыклаў.

У лінейнай форме глюкозы маецца адна альдэгідная і пяць гідраксільных групп. Таму глюкоза ўступае ў якасныя рэакцыі на альдэгіды («сярэбранага люстра») і мнагаатамныя спірты (утварэнне раствору вясількова-сіняга колеру з гідраксідам медзі(II)).

Пытанні і заданні

1. Якія вядомыя вам арганічныя злучэнні адносяцца да класа вугляводаў?
2. Напішице малекулярную і структурныя формулы глюкозы. Якія функцыянальныя групы маюцца ў малекуле глюкозы?
3. Маноза з'яўляеца прасторавым ізамерам глюкозы. Малекула манозы адрозніваеца ад малекулы глюкозы прасторавым размяшчэннем гідраксільных груп. Ў другога атама вугляроду. Прывядзіце цыклічныя формы манозы. Улічыце, што, падобна глюкозе, маноза можа існаваць у α - і β -формах.
4. Апішице эксперыменты, якія можна правесці, каб даказаць, якія функцыянальныя групы змяшчаюцца ў малекуле глюкозы.


§ 41. Хімічныя ўласцівасці глюкозы

У малекуле глюкозы маюцца альдэгідная і гідраксільныя групы, таму для яе харктэрны хімічныя ўласцівасці як альдэгідаў, так і мнагаатамных спіртоў.

Спачатку разгледзім рэакцыі з удзелам альдэгіднай групы малекулы глюкозы. Паколькі альдэгідная група маецца толькі ў лінейнай форме глюкозы, ва ўраўненнях рэакцыі будзем запісваць формулу глюкозы ў лінейнай форме.

1. Далучэнне вадароду. Аднаўленне

Альдэгідная група глюкозы можа далучыць малекулу вадароду. Гэта рэакцыя суправаджаецца разрывам π -сувязі паміж атамамі вугляроду і кіслароду альдэгіднай группы:




Шасціатамны спірт, які ўтвараецца, называецца *карбіт*. Ён мае салодкі смак і выкарыстоўваецца ў якасці заменінка цукру.

У выніку далучэння вадароду малекула глюкозы аднаўляецца, таму рэакцыю з вадародам таксама называюць рэакцыяй аднаўлення.

2. Акісленне аміячным растворам аксіду серабра

Глюкоза дае якасную рэакцыю на альдэгіды, аднаўляючы серабро з аміячнага раствора аксіду серабра (рэакцыя «сярэбранага люстра»). Пры гэтым альдэгідная група малекулы глюкозы акіслеецца да карбаксільнай:



У выніку рэакцыі ўтвараецца глюконавая кіслата.


3. Узаемадзеянне з гідраксідам медзі(ІІ)

Узаемадзеянне з гідраксідам медзі(ІІ) з'яўляецца якаснай рэакцыяй як на мнагаатамныя спірты, так і на альдэгіды. Глюкоза прайяўляе ўласцівасці як мнагаатамных спіртоў, так і альдэгідаў. Разгледзім, што будзе назірацца пры ўзаемадзеянні глюкозы з гідраксідам медзі(ІІ). Змяшаем у прабірцы растворы шчолачы і сульфату медзі(ІІ). Пры гэтым выпадае блакітны асадак гідраксіду медзі(ІІ):



Пры дабаўленні ў прабірку воднага раствора глюкозы адбываецца растворэнне гідраксіду медзі(ІІ) і ўтвараецца празрысты раствор васількова-сіняга колеру. Такі самы эфект назіраецца пры дзеянні мнагаатамных спіртоў на свежаасаджаны гідраксід медзі(ІІ). Як і ў выпадку мнагаатамных спіртоў, растворэнне гідраксіду медзі(ІІ) пры ўзаемадзеянні з глюкозай адбываецца з прычыны ўтварэння растваральнага ў вадзе комплекснага злучэння (§ 25). Гэта рэакцыя з'яўляецца якаснай рэакцыяй на мнагаатамныя спірты.

У той жа час узаемадзеянне глюкозы з гідраксідам медзі(ІІ) мае цікавую асаблівасць, якая дазваляе лёгка адрозніць глюкозу ад мнагаатамных спіртоў. Нагрэм змесціва прабіркі на полымі спіртоўкі. У выпадку мнагаатамнага спірту васількова-сіні раствор закіпіць, але афарбоўка яго не зменіцца. Проба з глюкозай паводзіць сябе зусім інакш. Пры награванні ў прабірцы спачатку ўтвараецца жоўты асадак, які потым чырванеет. Сумесь, што ўтвараецца, нагадвае маркоўны сок. Ураўненне рэакцыі, якая працякае:



Чырвоны асадак уяўляе сабой аксід медзі(I) Cu_2O . У дадзенай рэакцыі гідраксід медзі(II) аднаўляеца да аксіду медзі(I), а глюкоза акіслеца да глюконавай кіслаты.

У апісаным эксперыменте глюкоза спачатку прайўляе ўласцівасці мнагаатамнага спірту, раствараючы свежаасаджаны гідраксід медзі(II). Пры награванні сумесі адбываецца рэакцыя ўжо з альдегіднай групай глюкозы — іоны медзі(II) акіслеюць яе да карбаксільнай групы.



Віда 41.1. Якасная рэакцыя на глюкозу з гідраксідам медзі(II)


4. Спіртавое браджэнне

Некаторыя мікраарганізмы, напрыклад дрожджы, валодаюць здольнасцю ператвараць глюкозу ў этылавы спірт. Гэты працэс называецца спіртавым браджэннем глюкозы:



5. Малочнакісле браджэнне

Малочнакіслыя бактэрыі валодаюць здольнасцю ператвараць глюкозу ў малочную кіслату. Гэты працэс называецца малочнакіслым браджэннем глюкозы:



Малочная кіслата з'яўляеца выдатным прыродным кансервантам. Яна ўтвараеца пры скісанні малака і змяшчаеца ў кісламалочных прадуктах (сыроватка, кефір, творог і інш.), якія, у адрозненне ад свежага малака, могуць захоўвацца дастаткова доўга. Наяўнасцю малочнай кіслаты абумоўлены кіслы смак гэтых прадуктаў. Малочная кіслата ўтвараеца таксама ў працэсах квашання капусты, мачэння яблыкаў, сіласавання зялёных кармоў, яна перашкаджае працяканню працэсаў гніення і дазваляе захоўваць прадукты доўгі час.



* Маслянакісле браджэнне глюкозы

Глюкоза сустракаеца ў прыродзе ў саставе разнастайнай агародніны і садавіны. Асабліва многа яе ў вінаградзе, таму глюкозу часта называюць вінаградным цукрам.

Глюкоза выкарыстоўваеца ў медыцыне як лекавы прэпарат, у прыватнасці пры аслабленні і інтаксікацыі арганізма.

У прыродзе глюкоза ўтвараеца ў зялёных раслінах у працэсе фотасінтэзу:



У прамысловасці глюкозу атрымліваюць з цэлюлозы і крухмалу, больш падрабязна пра гэта — у наступных параграфах.

У малекуле глюкозы маюцца альдэгідная і гідраксільныя групы, та- му для яе хараکтэрны хімічныя ўласцівасці як альдэгідаў, так і мнага- атамных спіртоў.

Глюкоза дае якасную рэакцыю на мнагатамныя спірты — утва- рэнне раствору васількова-сіняга колеру пры ўзаемадзеянні са свежа- асаджаным гідраксідам медзі(II).

Глюкоза дае якасныя рэакцыі на альдэгідную группу, акісляючыся да глюконавай кіслаты пры награванні з гідраксідам медзі(II) або аміячным растворам аксіду серабра.

Як і альдэгіды, глюкоза далучае вадарод. Пры гэтым адбываеца аднаўленне глюкозы і ўтвараеца шасціатамны спірт сарбіт.

Пад дзеяннем бактэрый глюкоза падвяргаеца спіртавому бра- джэнню з утварэннем этанолу і малочнай кіслаты браджэнню з утва- рэннем малочнай кіслаты.

Пытанні і заданні

1. Водны раствор арганічнага рэчыва **A** змяшалі са свежаасаджаным гідраксідам медзі(II). У выніку ўтварыўся раствор васількова-сіняга колеру. Пры награванні раствора адбылося ўтварэнне цагляна-чырвонага асадку. Прапануйце магчымую формулу рэчыва **A** і напішыце ўраўненні рэакцый, якія працякаюць.

2. У чатырох прабірках знаходзяцца водныя растворы этанолу, этаналю, этыленгліколю і глюкозы. Як пры дапамозе аднаго рэактыва ўстанавіць, якое рэчыва ў якой прабірцы знаходзіцца? Апішыце ход эксперименту і з'явы, якія назіраюцца. Прывядзіце ўраўненні рэакцый, якія працякаюць.

3. Глюкоза, падобна спіртам, можа ўтвараць складаныя эфіры. Напішыце формулу складанага эфіру, утворанага адной малекулай глюкозы і пяццю малекуламі воцатнай кіслаты. Формулу глюкозы запішыце ў цыклічнай форме.



4. Кальцыевая соль глюконавай кіслаты — глюканат кальцыю — выкарыстоўваецца ў медыцыне для папаўнення дэфіцыту іонаў Ca^{2+} у арганізме. Напішыце структурную формулу глюканату кальцыю.

5. У працэсе спіртавога браджэння глюкозы вылучуцца вуглякіслы газ аб'ёмам $1,12 \text{ дм}^3$ (н. у.).

а) Напішыце ўраўненне хімічнай рэакцыі, якая пры гэтym працякала.

б) Вылічыце масу атрыманага падчас браджэння этылавага спірту.

6. Разлічыце аб'ём этылавага спірту, які можа быць атрыманы са 100 г глюкозы, калі выхад этанолу ў працэсе браджэння роўны 55% . Шчыльнасць этанолу $0,79 \text{ г}/\text{см}^3$.

Лабараторны дослед 6

Узаемадзеянне глюкозы з гідраксідам медзі(ІІ)

Наліце ў прабірку $2\text{--}3 \text{ см}^3$ раствору шчолачы, потым $1\text{--}2 \text{ см}^3$ раствору сульфату медзі(ІІ). Назіраецца выпадзенне блакітнага асадку гідраксіду медзі(ІІ). Потым наліце ў прабірку $2\text{--}3 \text{ см}^3$ раствора глюкозы. Асадак гідраксіду медзі(ІІ) раствараецца, раствор набывае васількова-сіні колер. Нагрэйце змесціва прабіркі. Назірайце з'яўленне ў прабірцы асадку спатчатку жоўтага, а потым цагляна-чырвонага колеру, які ўласцівы аксіду медзі(І).


Растлумачце з'явы, што назіраюцца, напішыце ўраўненні рэакцый, якія працякаюць.

§ 42. Фруктоза. Цукроза

Фруктоза



Яшчэ адзін вуглявод, з якім мы пазнаёмімся, — *фруктоза*. Фруктоза ўяўляе сабой бясколернае крышталічнае рэчыва, якое добра растворяецца ў водзе. Фруктоза прыкладна ў два разы саладзейшая за глюкозу, яна ўваходзіць у састаў пчалінага мёду.

Малекулярная формула фруктозы такая самая, як і глюкозы — $C_6H_{12}O_6$, гэта значыць яна з'яўляецца ізамерам глюкозы. Вы ўжо ведаеце, што ў малекуле глюкозы змяшчаецца альдэгідная група. У малекуле фруктозы, у адрозненне ад глюкозы, маецца кетонная група:



Акрамя кетоннай групы у малекуле фруктозы змяшчаецца пяць гідраксільных груп. Такім чынам, фруктоза з'яўляецца адначасова мнагатанным спіртам і кетонам.

Як і глюкоза, фруктоза ўтворае цыклічныя α - і β -формы:




Гэтыя формы адрозніваюцца паміж сабой просторавым размяшчэннем гідраксільной групы ў другога атама вугляроду. Са схемы відаць, што, у адrozненне ад глюкозы, для фруктозы характэрна ўтворэнне пяцічленных цыклau.

Цукроза

Астаткі глюкозы і фруктозы ўваходзяць у састаў добра вядомага нам вуглявода — цукрозы, гэта значыць звычайнага цукру.

Цукроза — бясколернае крышталічнае рэчыва, добра растворальнае ў вадзе, салодкае на смак. Малекулярная формула цукрозы $C_{12}H_{22}O_{11}$. Працэс утварэння малекулы цукрозы з глюкозы і фруктозы можна прадстаўіць наступнай схемай:



Прыведзеная схема паказвае, што малекула цукрозы складаецца з астаткаў двух вугляводаў — глюкозы і фруктозы. Таму цукроза адносіцца да *двойцукрыдаў*. Адпаведна, глюкоза і фруктоза з'яўляюцца *монацукрыдамі*.

Астаткі глюкозы і фруктозы ў састаўе малекулы цукрозы звязаны паміж сабой кіслародным мастком, які ўтварыўся ў выніку адшчаплення адной малекулы вады ад двух малекул монацукрыдаў: глюкозы і фруктозы.

Хімічныя ўласцівасці цукрозы

У малекуле цукрозы сувязь паміж астаткамі глюкозы і фруктозы ажыццяўляецца за кошт гідраксільнай групы першага атама вугляроду

малекулы глюкозы. У сувязі з гэтым у малекуле цукрозы цыклічная форма глюкозы зафіксавана і ўтварэнне лінейнай формы, што змяшчае альдэгідную группу, немагчыма. Таму цукроза не праяўляе ўласцівасцей, харктэрных для альдэгідаў. Напрыклад, цукроза не дае рэакцыю «сярэбранага люстра».


1. Узаемадзеянне цукрозы з гідраксідам медзі(ІІ)

Узаемадзеянне з гідраксідам медзі(ІІ) з'яўляецца якаснай рэакцыяй на мнагаатамныя спірты. Пры дабаўленні раствору цукрозы да свежаасаджанага гідраксіду медзі(ІІ) ўтвараецца празрысты раствор васільковавініага колеру. Гэта рэакцыя даказвае, што цукроза з'яўляецца мнагаатамным спіртам.

Пры награванні атрыманага раствора чырвоны асадак гідраксіду медзі(І) не ўтвараецца. Гэта даказвае, што, у адрозненне ад глюкозы, цукроза не праяўляе ўласцівасцей, харктэрных для альдэгідаў.

2. Гідроліз цукрозы

Наяўнасць у малекуле цукрозы астакаў глюкозы і фруктозы можа быць даказана эксперыментальнымі шляхам. Калі да раствора цукрозы дававіць некалькі кропель сернай кіслаты і раствор пракіпяціць, адбудзецца гідроліз цукрозы і ў растворы ўтвораецца глюкоза і фруктоза:



Наяўнасць у прадуктах гідролізу глюкозы пацвярджаецца з дапамогай якасных рэакцый на альдэгідную группу.

Атрыманне цукрозы

Цукроза змяшчаецца ў цукровым трывнягу і цукровых бураках. Таму атрыманне цукрозы зводзіцца да яе вылучэння з соку гэтых раслін.

Для атрымання цукру з цукровага трывнягу яго прэсуюць, сок, які вылучыўся, ачышчаюць і выпарваюць.

У Беларусі цукар атрымліваюць з цукровых буракоў. Найбуйнейшыя ў нашай краіне цукровыя заводы размешчаны ў Скідзелі, Гарадзеі і Слуцку. Для атрымання цукру вымытыя цукровыя буракі здробняюць і апрацоўваюць гарачай вадой. У выніку цукроза з цукровых буракоў пераходзіць у водны раствор. Акрамя цукрозы ў раствор пераходзіць і шмат іншых рэчываў, якія змяшчаюцца ў цукровых бураках, таму атрыманы раствор падвяргаюць шматразовай ачыстцы. Ачышчаны цукровы сірап упарваюць, крышталі цукрозы, якія ападаюць, адфільтруюць і атрымліваюць цукар.

Малекулярная формула фруктозы $C_6H_{12}O_6$.

Фруктоза і глукоза з'яўляюцца ізамерамі.

У лінейнай форме фруктозы маеца кетонная група і пяць гідраксільных груп.

Малекулярная формула цукрозы $C_{12}H_{22}O_{11}$.

Цукроза з'яўляецца дыцукрыдам і складаецца з астатакаў глукозы і фруктозы, звязаных кіслародным мастком.

Цукроза ўступае ў якасную рэакцыю на мнагаатамныя спірты, утвараючы са свежаасаджаным гідраксідам медзі(II) раствор васількова-сіняга колеру.

Цукроза не дае якасных рэакцый на альдэгідную группу.

У выніку гідролізу цукрозы ўтвараюцца глукоза і фруктоза.





Цукрозу атрымліваюць з цукровага трывснягу і цукровых буракоў.

Пытанні і заданні

1. Напішыце малекулярную і структурную (для лінейнай формы) формулы фруктозы. Якія функцыянальныя группы маеца ў малекуле фруктозы? Дзе ў прыродзе сустракаецца фруктоза?

2. Прывядзіце формулы і назвы вядомых вам мона- і дыцукрыдаў.

3. Сярод пералічаных рэчываў выберыце тыя, якія падвяргаюцца гідролізу. Прывядзіце ўраўненні адпаведных рэакций.




4. Які з вугляводаў (глюкоза ці цукроза) дае рэакцыю «сярэбранага люстра»? Прывядзіце ўраўненне рэакцыі.

5. Водны раствор арганічнага рэчыва **A** змяшалі са свежаасаджаным гідраксідам медзі(II). У выніку ўтварыўся раствор васількова-сіняга колеру. Раствор нагрэлі. Пры гэтым змянення афарбоўкі не назіралі. Пррапануюце магчымую формулу рэчыва **A**.

6. Да раствору цукрозы дабавілі некалькі кропель сернай кіслаты і сумесь пракіпяцілі. Потым раствор нейтралізавалі шчолаччу. Ці будзе атрыманая сумесь даваць рэакцыю «сярэбранага люстра»? Прывядзіце ўраўненні рэакцый.

7. Злучэнне **A** мае салодкі смак, добра растваральнае ў вадзе і змяшчаецца ў цукровым трыснягут. Пры гідролізе **A** ўтвараюцца рэчывы **B** і **C**, якія маюць адноўльковую адносную малекулярную масу. Рэчыва **B** дае чырвоны асадак пры награванні з гідраксідам медзі(II). Пад дзеяннем ферменту малочнікістых бактэрый рэчыва **B** утварае злучэнне **D** з дваістай хімічнай функцыяй, якое назапашваецца пры скісанні малака. Прывядзіце магчымыя формулы рэчываў **A**, **B**, **D** і ўраўненні рэакцый.

8. Дадзена схема ператварэння арганічных рэчываў:



Напішыце ўраўненні рэакцый, якія працякаюць.

9. Пры поўным акісленні 1 моль глюкозы вылучаецца 670 ккал энергіі, а пры поўным акісленні 1 моль цукрозы вылучаецца 1350 ккал энергіі. Юны хімік Стас незаўважна для сябе з'еў 5 г глюкозы, а юны хімік Васіль — 5 г цукрозы. На падставе прыведзеных даных, дапоўніце наступны сказ.

Юны хімік Стас спажыў на ... ккал ..., чым юны хімік Васіль.

10. Якую максімальну масу этанолу можна атрымаць з 1 кг цукрозы? Лічыце, што этанол утвараецца пры браджэнні і глюкозы, і фруктозы.

11. Дыцукрыд масай 29,6 г падверглі поўнаму гідролізу. Адносная малекулярная масы монацукрыдаў, якія ўтварыліся, роўныя 180 і 134 адпаведна. Разлічыце сумарную масу (г) монацукрыдаў, якія ўтварыліся.

З вугляводамі, якія маюць важнае біяхімічнае значэнне, — рыбозай і дэзаксірыбозай — вы можаце пазнаёміцца, перайшоўшы па спасылцы ў QR-кодзе.



* Рыбоза.
Дэзаксірыбоза

§ 43. Крухмал

Крухмал уяўляе сабой белы парашок. У адразненне ад глюкозы, фруктозы і цукрозы, ён не мае салодкага смаку і не раствараецца ў халоднай вадзе. Пры змешванні з гарачай вадой крухмал утварае глеісты, клейкі калоідны

раствор — клейстар. Пры дапамозе гэтага раствору можна прыклейць паперу да розных паверхняў.


Крухмал шырока распаўсюджаны ў прыродзе, ён утвараецца ў выніку фотасінтэзу і назапашваецца ў насенні, клубнях і пладах раслін (мал. 43.1). Найбольш багата крухмалам зерне кукурузы, пшаніцы і рысу (колькасць крухмалу дасягае 70–80 %), а таксама клубні бульбы (болыш за 20 %).




Мал. 43.1. Крыніцы крухмалу

Састаў і будова крухмалу

Разгледзім састаў і будову крухмалу. Малекулярная формула крухмалу $(C_6H_{10}O_5)_n$, гэта значыць крухмал з'яўляецца полімерам. Устаноўлена, што макромалекулы крухмалу складаюцца з астатакаў α -глюкозы. Тады працэс утворэння крухмалу з глюкозы можна прадстаўвіць наступнай схемай:



або




Такім чынам, крухмал з'яўляецца прадуктам полікандэнсацыі глюкозы. Макрамалекула крухмалу складаецца з вялікай колькасці астатакаў монацу-крыду глюкозы. Таму крухмал з'яўляецца *поліцукрыдам*.

Макрамалекулы крухмалу могуць быць лінейнымі або разгалінаванымі, гэта значыць крухмал уяўляе сабой сумесь двух палімераў, якія называюцца *амілоза* і *амілапекцін*.

Амілоза — неразгалінаваны палімер (мал. 43.2). Макрамалекулы амілозы маюць форму спіралі. Усярэдзіне спіралі могуць размясціцца некаторыя малекулы, напрыклад малекула ёду. Пры гэтым утвораецца так званае злучэнне ўключэння, у якім малекула ёду «ўключана» ўсярэдзіну спіралепадобнай макрамалекулы амілозы. Гэта злучэнне мае ярка-сіні колер. Утворэнне ярка-сіняга злучэння ўключэння пры ўзаемадзеянні з ёдам з'яўляецца якаснай рэакцыяй на крухмал, і на-адварот, з дапамогай крухмальна-га раствору можна выявіць нават невялікую колькасць ёду.

Крухмал змяшчае таксама раз-галінаваныя макрамалекулы. Раз-галінаваны палімер называецца *амілапекцін* (мал. 43.2).

Падобна раслінам, у жывёль-ных арганізмах таксама змяшча-еца поліцукрыд, які складаецца з астатакаў α -глюкозы. Ён называ-еца *глікаген*. Глікаген падобны па будове на амілапекцін, але з'яўля-еца яшчэ больш разгалінаваным (мал. 43.2).




Мал. 43.2. Будова амілозы, амілапекціну і глікагену

Хімічныя ўласцівасці крухмалу

У макрамалекуле крухмалу цыклічныя формы глюкозы зафіксаваны, таму крухмал не выяўляе ўласцівасці, харктэрныя для альдэгідаў. Крухмал не дае рэакцыю «сэрэбранага люстра» і не ўтварае чырвоны асадак аксіду медзі(I) пры награванні з гідраксідам медзі(II).

У той жа час крухмал праяўляе некаторыя хімічныя ўласцівасці, харктэрныя для цукрозы. Мы ўжо ведаем, што, у адразненне ад монацукрыдаў, дыцукрыд цукроза падвяргаецца гідролізу. Пры гэтым адбываецца расщапленне малекулы цукрозы і ўтвараюцца дзве малекулы монацукрыдаў: глюкозы і фруктозы (§ 42). Будучы поліцукрыдам, крухмал таксама падвяргаецца гідролізу. Калі нагрэць крухмальны клейстар з некалькімі краплямі сернай кіслаты, то адбываецца паступовае расщапленне макрамалекул крухмалу. Пры гэтым спачатку ўтвараюцца прадукты частковага расщаплення макрамалекул, якія маюць малекулярную масу меншую, чым у крухмалу, — *дэкстрыны*. Пры далейшым расщапленні малекул можа ўтварацца дыцукрыд *мальтоза*. Канчатковым прадуктам гідролізу з'яўляецца глюкоза:



Пазнаёміцца з тым, як на практицы праводзяць гідроліз крухмалу вы можаце, перайшоўшы па спасылцы ў QR-кодзе.

Прымяненне і атрыманне крухмалу

Крухмал з'яўляецца адным з найбольш распаўсюджаных вугляводаў у рацыёне харчавання чалавека. Пад дзеяннем стрававальных ферментаў макрамалекулы крухмалу гідралізуюцца да глюкозы. У клетках адбываецца акісленне глюкозы да вуглякілага газу і вады. Гэты пракцэс суправаджаецца вылучэннем вялікай колькасці энергіі, неабходнай для функцыянування арганізма. Лішкі глюкозы назапашваюцца «пра запас» у клетках у выглядзе глікагену.

Крухмал выкарыстоўваецца для прыгатавання разнастайных прадуктаў харчавання: кісялёў, мусаў, жэле, кандытарскіх і кулінарных вырабаў. Яго прымяняюць для апрацоўкі тканін і атрымання клеявых саставаў. У хімічных лабараторыях крухмал выкарыстоўваюць як адчувальны індыкатар на наяўнасць ёду.

Частковым гідролізам крухмалу атрымліваюць патаку — густую салодкую масу, якая прадстаўляе сабой сумесь дэкстрынаў, малытозы і глюкозы. Патака выкарыстоўваецца ў харчовай прамысловасці пры вытворчасці кандытарскіх вырабаў і інш.

Поўным гідролізам крухмалу атрымліваюць глюкозу. Рэакцыі браджэння глюкозы выкарыстоўваюць для вытворчасці этылавага спірту, малочнай кіслаты і іншых рэчываў.

Атрымліваюць крухмал вылучэннем з прыродных крыніц (зерне злакаў, клубні бульбы).

Крухмал з'яўляеца прыродным поліцукрыдам, ён утвараеца ў выніку фотасінтэзу і назапашваеца ў раслінах.

Малекулярная формула крухмалу ($C_6H_{10}O_5)_n$.

Макрамалекулы крухмалу складаюцца з астаткаў а-глюкозы, звязаных паміж сабой кіслороднымі масткамі.

Крухмал уяўляе сабой сумесь двух палімераў — амілозы і амілапекціну.

Якаснай рэакцыяй на крухмал з'яўляеца ўтварэнне ярка-сіняга злучэння ўключэння пры ўзаемадзеянні з ёдам.

У выніку поўнага гідролізу крухмалу ўтвараеца глюкоза.

Крухмал атрымліваюць вылучэннем з прыродных крыніц — бульбы, рысу, пшаніцы, кукурузы.

У жывёльных арганізмах таксама маецца поліцукрыд, які складаеца з астаткаў а-глюкозы. Ён называеца глікагенам.

Пытанні і заданні

1. Прывядзіце малекулярную формулу крухмалу і ўраўненне рэакцыі яго поўнага гідролізу.
2. Напішыце схему атрымання крухмалу з глюкозы. Чаму рэакцыя атрымання крухмалу з глюкозы называеца полікандэнсацыяй, а не полімерызацыяй?
3. У хатніх умовах лёгка выкананаць наступны эксперимент. Калі на кавалачак белага хлеба або свежы зрэз клубня бульбы нанесці кроплю ёднай настойкі, з'явіцца сіняе афарбоўванне. Раствумачце эфект, які назіраецца.
4. Да крухмальнага клейстару дабавілі некалькі кропель сернай кіслаты і сумесь нагрэлі. Потым раствор нейтралізавалі шчолаччу. Ці будзе атрыманая сумесь даваць рэакцыю «сярэбранага люстра»? Прывядзіце ўраўненні рэакцый.

5. Пры гідролізе крухмалу можа быць атрыманы дыцукрыд мальтоза. Прывядзіце структурную формулу мальтозы. Састаўце ўраўненне рэакцыі гідролізу мальтозы, выкарыстоўваючы структурныя формулы рэчываў.

6. Сярэдняя адносная малекулярная маса крухмалу роўна 405 000. Укажыце сярэдні лік астаткаў глюкозы ў малекуле крухмалу.

7. Разлічыце масы: а) пшаніцы, б) бульбы, якія тэарэтычна спатрэбяцца для атрымання 100 л этанолу шчыльнасцю 0,79 г/мл. Колькасць крухмалу ў пшаніцы і клубнях бульбы прыняць роўнымі 75 і 24 % па масе адпаведна.

8. Масавая доля крухмалу ў кукурузе складае 65 %. Сумарны выхад атрымання этанолу з кукурузы роўны 70 % ад тэарэтычна магчымага. Укажыце масу этанолу, якая будзе атрымана з 324 г кукурузы.

Лабараторны дослед 7

Вывучэнне фізічных уласцівасцей крухмалу. Узаемадзеянне крухмалу з ёдам

Узвесь невялікай колькасці крухмалу ў вадзе давядзіце да кіпення. Утвараецца крухмальны клейстар. Разбаўце яго вадой і правядзіце якасную рэакцыю з ёдам. Нагрэйце раствор сіняга комплексу крухмалу з ёдам. Назіраецца абясколерванне раствора. Для паспяховага правядзення гэтага доследу раствор комплексу ёду з крухмалам павінен быць разбаўленым.

Атрымайце гідраксід медзі(ІІ), дабаўце да яго разбаўлены крухмальны клейстар, нагрэйце прабірку. Ці назіраецца пры гэтым растворэнне гідраксіду медзі(ІІ) і далейшае аднаўленне Cu(ІІ)?


Капніце раствор ёду на кавалачак белага хлеба і свежы зрэз клубня бульбы. Пра што сведчыць з'яўленне сіняй плямы на месцы кроплі?

Растлумачце з'явы, якія назіраюцца, напішыце ўраўненні рэакцый, якія працякаюць.


§ 44. Цэлюлоза

Будова і фізічныя ўласцівасці

Малекулярная формула цэлюлозы ($C_6H_{10}O_5)_n$, гэта значыць цэлюлоза, як і крухмал, з'яўляецца поліцукрыдам. У той жа час будова цэлюлозы і крухмалу адрозніваецца. У адрозненне ад крухмалу, макрамалекулы цэлюлозы складаюцца з астаткаў β -глюкозы. Працэс утворэння цэлюлозы з глюкозы прадстаўлены на схеме:



або




Ёсьць яшчэ адно важнае адрозненне ў будове цэлюлозы і крухмалу. Макрамалекулы крухмалу могуць быць лінейнымі або разгалінаванымі, у той час як макрамалекулы цэлюлозы маюць лінейную будову. Лінейная макрамалекулы цэлюлозы могуць размяшчацца паралельна адной і ўтвараць паміж сабой мноства вадародных сувязей. Дзякуючы гэтаму цэлюлоза мае высокую механічную трываласць і не растворяецца ў вадзе і арганічных растворальніках.

Макрамалекулы цэлюлозы змяшчаюцца ў клетачных сценках раслін. Цэлюлозу (ад лац. *cellula* – ‘клетка’) яшчэ называюць клятчаткай.

Драўніна змяшчае каля 50 % цэлюлозы. Яшчэ больш цэлюлозы змяшчаецца ў валокнах лёну і бавоўны (больш за 90 %).



Мал. 44.1. Драўніна і бавоўнік



Мал. 44.2. Размяшчэнне макрамалекул цэлюлозы


a — у валокнах лёну,
b — у драўніне

У валокнах лёну і бавоўны макрамалекулы цэлюлозы арыентаваны ў адным напрамку – уздоўж восі валакна (мал. 44.2, *a*). У драўніне макрамалекулы цэлюлозы размешчаны менш упарядкована (мал. 44.2, *b*).

Хімічныя ўласцівасці цэлюлозы


1. Гідроліз

Таксама як і крухмал, цэлюлоза падвяргаецца гідролізу. Канчатковым прадуктам гідролізу цэлюлозы з'яўляецца глюкоза:



2. Утварэнне ацэтатаў цэлюлозы

Макрамалекулы цэлюлозы змяшчаюць гідраксільныя групы, таму цэлюлоза праяўляе ўласцівасці, характэрныя для спіртоў. Напрыклад, цэлюлоза ўтварае складаныя эфіры пры ўзаемадзеянні з воцатнай кіслатай (ураўненне рэакцыі прыведзена для аднаго структурнага звяна макрамалекулы цэлюлозы):




Эфіры цэллюлозы з воцатнай кіслатой называюцца *ацэтатамі цэллюлозы*. Калі ў рэакцыю ўступаюць усе гідраксільныя группы малекулы цэллюлозы, утвараецца *трыацэтат цэллюлозы*. Са схемы відаць, што ў макрамалекулах трыацэтату цэллюлозы адсутнічаюць гідраксільныя группы. Такім чынам, паміж гэтымі малекуламі німа вадародных сувязей, таму макрамалекулы трыацэтату цэллюлозы не так трывала звязаны адна з адной, як малекулы цэллюлозы. Гэта прыводзіць да таго, што, у адразненне ад цэллюлозы, яе ацэтаты раствараюцца ў некаторых арганічных растворальняках. Гэта выкарыстоўваецца пры атрыманні штучных валокнаў.

Як мы ўжо адзначалі, у драўніне макрамалекулы цэллюлозы размешчаны менш упрадкавана, чым у валокнах бавоўны і лёну (мал. 44.2). Такім чынам, для атрымання валокнаў з цэллюлозы, выдзеленай з драўніны, неабходна размясціць макрамалекулы цэллюлозы ўздоўж аднаго напрамку — уздоўж восі валакна. Для гэтага трэба надаць малекулам цэллюлозы рухомасць, напрыклад, шляхам пераводу іх у раствор. Паколькі сама цэллюлоза не раствараеца ні ў вадзе, ні ў арганічных растворальняках, для пераводу яе ў растворальны стан з цэллюлозы атрымліваюць ацэтаты цэллюлозы.

Ацэтаты цэллюлозы раствараюць у арганічных растворальняках. Пры гэтым утвараецца вязкі раствор. Потым гэты раствор праціскаюць праз вузкія адтуліны. Пры гэтым макрамалекулы цэллюлозы выстраіваюцца ўздоўж аднаго напрамку (мал. 44.3).

Ацэтатнае валакно складаеца з мадыфікаваных малекул прыроднага палімера — цэллюлозы. Такія валокны называюцца *штучнымі валокнамі*.




Мал. 44.3. Схема атрымання ацэтатнага валакна: 1 — каўпачок з вузкімі адтулінамі; 2 — пучок валокнаў

Іх неабходна адрозніваць ад сінтэтычных валокнаў, макрамалекулы якіх атрыманы сінтэтычным шляхам па рэакцыі полікандэнсацыі. Прыкладам сінтэтычных валокнаў з'яўляецца поліэфірнае валакно лаўсан (§ 38).

3. Утворэнне нітратаў цэлюлозы

Падобна спіртам, цэлюлоза ўтворае складаныя эфіры з азотнай кіслатой. Пры дзеянні на цэлюлозу сумесью канцэнтраваных азотнай і сернай кіслот адбываецца паступовае ператварэнне гідраксільных групп у складанаэфірныя:



Эфіры цэлюлозы з азотнай кіслатой называюцца *нітратамі цэлюлозы*. У выпадку ператварэння ўсіх гідраксільных групп у складанаэфірныя ўтвораецца *тринітрат цэлюлозы*. Ён з'яўляецца выбуховым рэчывам і выкарыстоўваецца для вырабу бяздымнага пораху.

Прымяненне цэлюлозы

Валокны лёну і бавоўны, якія ў асноўным складаюцца з цэлюлозы, выкарыстоўваюць для вырабу нітак і тканін.

Складаныя эфіры цэлюлозы з воцатнай кіслатой выкарыстоўваюць для атрымання штучнага ацэтатнага валакна (ацэтатнага шоўку).

Цэлюлоза, вылучаная з драўніны, выкарыстоўваецца для вырабу паперы. Для атрымання паперы здробненую драўніну вараць у прысутнасці кіслотных або шчолачных рэагентаў. Тэхнічную цэлюлозу, якая атрымліваецца пасля варкі, ачышчаюць і адбеліваюць. Да пачатку XIX стагоддзя аркушы паперы выраблялі ўручную шляхам вычэрпвання папяровай масы формай з сеткаватым дном і сушкай асобных аркушаў, але ў 1806 годзе была запатэнтавана першая папераробная машына, якая фармавала паперу на канвеернай сетцы, што бесперапынна рухалася, і намотвала яе на вялікія рулоны.

Папера з чыстай цэлюлозы занадта порыстая, чарніла і фарбы на ёй распльваюцца. Такім матэрыйям з'яўляеца фільтравальная папера, якая маецца ў кабінече хіміі. Пры атрыманні высакаякаснай паперы для пісьма і капіравальнай тэхнікі ў папяровую масу ўводзяць спецыяльныя дабаўкі (мел і іншыя напаўняльнікі, адбелльвальнікі, клей). Паверхню паперы для капіравальнай тэхнікі падвяргаюць спецыяльнай апрацоўцы, каб пазбегнуць назапашвання на ёй статычнай электрычнасці. Таму нядзіўна, што некаторыя гатункі паперы каштуюць даволі дорага.

У арганізме чалавека няма ферментаў, здольных расщапляць сувязі паміж астаткамі β -глюкозы. Таму, у адрозненне ад крухмалу, цэлюлоза не можа быць пажыўным рэчывам для чалавека. Аднак жвачныя жывёлы маюць у страўніку мікраарганізмы, здольныя расщапляць малекулы цэлюлозы, таму для жвачных жывёл цэлюлоза з'яўляеца крыніцай энергіі.

Цэлюлоза з'яўляеца прыродным поліцукрыдам, яна змяшчаеца ў клетачных сценках раслін.

Малекулярная формула цэлюлозы ($C_6H_{10}O_5$)_n.

Макрамалекулы цэлюлозы складаюцца з астаткаў β -глюкозы, звязаных паміж сабой кіслороднымі масткамі.

У адrozненне ад крухмалу, макрамалекулы цэлюлозы маюць неразгалінаваную будову, таму могуць размяшчацца паралельна адна адной і ўтвараць паміж сабой мноства вадародных сувязей. Гэтым тлумачыцца высокая трываласць цэлюлозы.

У выніку поўнага гідролізу цэлюлозы ўтвараеца глюкоза.

Цэлюлоза ўтварае складаныя эфіры з воцатнай і азотнай кіслотамі.

Цэлюлозу выкарыстоўваюць для атрымання валокнаў, паперы, бяздымнага пораху.

Пытанні і заданні

1. Дзе ў прыродзе сустракаеца цэлюлоза?
2. Пры апрацоўцы цэлюлозы азотнай кіслатай у прысутнасці сернай кіслаты ўтвараеца трывітрат цэлюлозы. Напішыце ўраўненне хімічнай рэакцыі, якая пры гэтым працякае.
3. Што такое штучныя валокны? Напішыце ўраўненне рэакцыі атрымання трывацэтату цэлюлозы.
4. Сярэдняя адносная малекулярная маса ўзору цэлюлозы складае 1 420 000. Разлічыце сярэдні лік структурных звёнаў у макрамалекуле дадзенага ўзору цэлюлозы.

5. Дадзена схема ператварэння арганічных рэчываў:



Напішыце ўраўненні рэакцый, якія працякаюць.

6. Прыродны палімер **A** ўваходзіць у састаў абалонак клетак раслін. Канчатковым прадуктам гідролізу **A** з'яўляецца рэчыва **B**. Пры дзеянні на **B** аміячным растворам аксіду серабра ўтвораецца злучэнне **C**, якое валодае дваістай хімічнай функцыяй. Прывядзіце формулы рэчываў **A**, **B**, **C** і ўраўненні рэакцый.

7. Укажыце галіны прымяняння цэлюлозы. Якія рэчывы, што шырока выкарыстоўваюцца ў побыце, атрымліваюць з цэлюлозы?

8*. Юны хімік вырашыў даследаваць рэакцыю цэлюлозы з азотнай кіслатой. Для гэтага ён узяў кавалачак баваўнянай тканіны і змясціў яе ў нітруючую сумесь (сумесь канцэнтраваных сернай і азотнай кіслот). Прыкладна праз 15 мінут ён вынуў тканіну з нітруючай сумесі, прамыў і высушыў. Потым ён падпаліў кавалачкі атрыманай тканіны, а таксама тканіны, што не падвяргалася апрацоўцы. Зыходная тканіна з цяжкасцю загарэлася, вылучаючы шмат сажы і дыму, у той час як тканіна, апрацаваная нітруючай сумесью, хутка згарэла, не вылучаючы сажы. Раствумачце з'яву, што назіралася, напішыце ўраўненні рэакцый, якія працякалі.

Практычная работа 3

Рашэнне экспериментальных задач

1. У трох пранумараваных прабірках знаходзяцца растворы наступных рэчываў:

Варыянт 1. Гліцэрына, глюкоза, фармальдэгід.

Варыянт 2. Фармальдэгід, глюкоза, этанол.

Варыянт 3. Воцатная кіслата, гліцэрына, глюкоза.

Варыянт 4. Этанол, сахароза, глюкоза.

З дапамогай аднаго рэактыва (якога?) вызначце, у якой з прабірак знаходзіцца кожнае з рэчываў.

2. Доследным шляхам дакажыце наяўнасць крухмалу ў белым хлебе і бульбе.

3. Дакажыце, што ў састаў малекулы цукрозы ўваходзяць астаткі глюкозы. Для гэтага ажыццяўіце гідроліз цукрозы.

Гідроліз цукрозы

У прабірку змясціце 0,3–0,5 г цукрозы і 7–8 см³ вады. Раствор падзяліце на трох часткі. У першую прабірку дабаўце 1 см³ разбаўленай сернай кіслаты, цэнтры кіпення і кіпяціце 1–2 мінuty. У другую прабірку таксама дабаўце кіслату, але награванне не правадзіце. Трэцяя прабірка – контрольная. Потым ва ўсіх прабірках ажыццяўіце якасную рэакцыю на глюкозу.

Дадатковы эксперимент

Доследным шляхам дакажыце наяўнасць глюкозы ў саставе садавіны (яблыкі, грушы, вінаград і інш.).

Раздел 4


АЗОТЗМЯШЧАЛЬНЫЯ АРГАНІЧНЫЯ ЗЛУЧЭННІ

§ 45. Будова і фізічныя ўласцівасці амінаў

Вывучаючы папярэдня параграфы, вы даведаліся аб будове і ўласцівасцях спіртоў, альдэгідаў, карбонавых кіслот, складаных эфіраў, вугляводаў. Малекулы ўсіх гэтых злучэнняў змяшчаюць кісларод, таму яны адносяцца да кіслородзмяшчальных арганічных рэчываў. У той жа час існуе вялікая колькасць арганічных злучэнняў, якія змяшчаюць азот. Гэтымі злучэннямі з'яўляюцца бялкі, нуклеіныя кіслоты і многія іншыя. Першым прыступіць да вывучэння азотзмяшчальных арганічных рэчываў, разгледзім будову і ўласцівасці вядомага вам неарганічнага рэчыва аміаку.

Будова малекулы аміаку і іона амонію. Донарна-акцептарная сувязь


Формула аміаку — NH_3 . Разгледзім, як утвараюцца кавалентныя сувязі ў малекуле аміаку. На знешнім электронным слоі атама азоту маецца трох спараныя электронны:



У атаме водароду — адзін неспараны электрон:




Тады схему ўтварэння кавалентных сувязей у малекуле аміаку можна прадстаўіць наступным чынам:




Мал. 45.1. Схема ўтварэння кавалентных сувязей у малекуле аміяку NH_3


Са схемы відаць, што трох няспараных электронов атама азоту ўдзельнічаюць ва ўтварэнні трох кавалентных сувязей $\text{N}-\text{H}$. У той жа час на зневажлівым слоі атама азоту застаецца электронная пара. Такая электронная пара называецца *непадзеленай* электронной парай. Структурная формула аміяку:



Дзякуючы наяўнасці непадзеленай электронной пары атам азоту малекулы аміяку можа ўтвараць яшчэ адну кавалентную сувязь. Напрыклад, малекула аміяку здольна далучаць катыён вадароду H^+ , утвараючы іон амонію:



або




Мал. 45.2. Схема ўтварэння іона амонію NH_4^+


З малюнка 45.2 відаць, што ўсе чатыры кавалентныя сувязі $\text{N}-\text{H}$ у іоне амонію адноўкавыя. Яны ўтвораны з дапамогай агульных электронных пар паміж атамамі азоту і вадароду. Аднак механізм утварэння гэтых сувязей адрозніваецца. Тры сувязі $\text{N}-\text{H}$ утвараюцца за кошт няспараных электроннаў атамаў азоту і вадароду (мал. 45.1). Такі спосаб утварэння кавалентнай сувязі называецца *абменным*. Чатвертая сувязь $\text{N}-\text{H}$ у іоне

амонію ўтвараецца за кошт непадзеленай электроннай пары атама азоту і свабоднай арбіталі катыёну H^+ (мал. 45.2). Такі спосаб утварэння кавалентнай сувязі называецца *донарна-акізптарным*. Пры гэтым атам азоту, які прадстаўляе электронную пару, называецца *донарам*, а катыён вадароду, які прымае электронную пару на сваю свабодную арбіタルь, — *акізптарам*.

Рэчывы, здольныя далучаць катыён вадароду H^+ , з'яўляюцца асновамі. Такім чынам, аміяк — аснова. Асноўныя ўласцівасці аміяку праяўляюцца ў рэакцыях з кіслотамі. У гэтых рэакцыях утвараюцца солі амонію:




або




Відаць, што ў рэакцыі з HCl малекула NH_3 далучае катыён H^+ і ператвараецца ў іон амонію NH_4^+ . У іоне амонію атам азоту ўтварае чатыры кавалентныя сувязі $\text{N}-\text{H}$, таму валентнасць азоту роўная IV. У хларыдзе амонію, акрамя кавалентных сувязей $\text{N}-\text{H}$, маецца іонная сувязь паміж катыёнам NH_4^+ і аніёнам Cl^- .

Аміяк праяўляе асноўныя ўласцівасці не толькі пры ўзаемадзеянні з кіслотамі, але і з вадой. Так, пры растворэнні аміяку ў вадзе працякае абаражальная рэакцыя:



або




Відаць, што пры ўзаемадзеянні з вадой малекула аміяку далучае катыён вадароду. Пры гэтым утвараюцца іон амонію NH_4^+ і гідраксід-іон OH^- . Наяўнасць іонаў OH^- абумоўлівае щочачную рэакцыю водных раствороў аміяку.

Пяройдзем да разгляду будовы арганічных азотзмяшчальных рэчываў — амінаў.

Будова малекул амінаў

Аміны можна разглядаць як вытворныя аміяку, у малекуле якога адзін, два ці тры атамы вадароду замешчаны на вуглевадародныя радыкалы.


Напрыклад, замесцім адзін атам вадароду малекулы аміяку на метыльныя радыкал:




Такое злучэнне называецца *метыламін*. Метыламін уяўляе сабой бясклерны газ ($t_{\text{кіп}} = -6^{\circ}\text{C}$) з рэзкім пахам, які нагадвае пах аміяку.

Метыламін з'яўляеца найпрасцейшым прадстаўніком амінаў. Яго формулу можна запісаць наступным чынам: CH_3-NH_2 . Відаць, што ў малекуле метыламіну маецца группа $-\text{NH}_2$, якая называецца *амінагрупай*.





Калі замясціць два атамы вадароду малекулы аміяку на метыльныя радыкалы, то атрымаецца дыметыламін:




Нарэшце, пры замяшчэнні ўсіх трох атамаў вадароду малекулы аміяку на метыльныя радыкалы атрымаем триметыламін:



У залежнасці ад ліку замешчаных атамаў вадароду аміны падзяляюць на *першасныя* (замешчаны адзін атам вадароду), *другасныя* (замешчаны два атамы вадароду) і *трацічныя* (замешчаны тры атамы вадароду):




Метыламін $\text{CH}_3\text{—NH}_2$ з'яўляецца першасным амінам. Улічаючы, што агульная формула алкільных радыкалаў $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{—}$, лёгка атрымаць агульную формулу гамолагаў метыламіну:



У малекулах амінаў, як і ў малекуле аміяку, у атама азоту маецца непадзеленая электронная пара. Дзякуючы гэтаму аміны, як і аміяк, могуць далучаць катыён вадароду H^+ . Гэта значыць аміны з'яўляюцца арганічнымі асновамі.


Назвы амінаў складаюцца з назваў вуглевадародных радыкалаў, звязаных з атамам азоту, і канчатка *-амін*. Прывядзём назвы некаторых амінаў:



этыламін




метылэтыламін



трыэтыламін

Акрамя алкільных радыкалаў малекулы амінаў могуць змяшчаць і іншыя замяшчальнікі. Прыкладам такога аміну з'яўляецца *анілін*:




У малекуле аніліну група —NH_2 звязана з радыкалом $\text{—C}_6\text{H}_5$, які называеца *феніл*. Тому анілін называюць таксама феніламінам.

Анілін уяўляе сабой бясклерную алеістую вадкасць, дрэнна Растваральную ў вадзе, з тэмпературай кіпення 184°C . Анілін ядавіты.

Ізамерыя амінаў

Метыламін $\text{CH}_3\text{—NH}_2$ не мае ізамераў.

Наступныя прадстаўнікі алкіламінаў змяшчаюць два атамы вугляроду ў малекуле. У гэтым выпадку магчыма існаванне двух ізамераў:



Фізічныя ўласцівасці амінаў


У табліцы 45.1 прыведзены структурныя формулы, назвы і тэмпературы кіпення некаторых насычаных амінаў.

Таблица 45.1. Структурныя формулы, назвы і тэмпературы кіпення насычаных амінаў

Формула	Назва	$t_{\text{кіп}}, ^\circ\text{C}$
$\text{CH}_3 - \text{NH}_2$	метыламін	-6
$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{NH}_2$	этыламін	17
$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{NH}_2$	пропіламін	49
$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{NH}_2$	бутиламін	78

З даных табліцы відаць, што толькі метыламін мае тэмпературу кіпення ніжэй за 0°C , такім чынам, пры нармальных умовах толькі метыламін з'яўляецца газам.

Больш высокія, у параўнанні з вуглевадародамі, тэмпературы кіпення амінаў абумоўлены ўтварэннем вадародных сувязей паміж іх малекуламі:



Палярнасць сувязі $\text{N} - \text{H}$ ніжэй, чым сувязі $\text{O} - \text{H}$. Таму тэмпературы кіпення амінаў ніжэйшыя, чым спіртоў з тым самым лікам атамаў вугляроду.

Падобна аміяку, ніжэйшыя аміны добра растваральныя ў вадзе. З ростам вуглевадародных радыкалаў растваральнасць амінаў у вадзе памяншаецца. Напрыклад, анілін маларастваральны ў вадзе. У 100 г вады пры пакаёвой тэмпературе можна растварыць прыкладна 3,5 г аніліну.

Аміны можна разглядыць як вытворныя аміяку, у малекуле якога адзін, два ці троі атамы вадароду замешчаны на вуглевадародныя радыкалы.

У залежнасці ад ліку замешчаных атамаў вадароду аміны падзяляюць на першасныя (замешчаны адзін атам вадароду), другасныя (замешчаны два атамы вадароду) і трацічныя (замешчаны троі атамы вадароду).

У малекулах амінаў, як і ў малекуле аміяку, у атама азоту маецца непадзеленая электронная пара. Тому аміны могуць далучаць катыёны вадароду H^+ і з'яўляюцца арганічнымі асновамі.

Дзякуючы наяўнасці палярных сувязей $\text{N}-\text{H}$ паміж малекуламі амінаў могуць утварацца вадародныя сувязі. Тому тэмпературы кіпення амінаў вышэйшыя, чым тэмпературы кіпення алканоў з такім самым лікам атамаў вугляроду ў малекулах.







Ніжэйшыя аміны добра растворальныя ў вадзе. З ростам вуглевадародных радыкалаў растворальнасць амінаў у вадзе памяншаецца.

Пытанні і заданні

1. Прывядзіце прыклады рэакцый, у якіх аміяк праяўляе ўласцівасці асновы. Якая часціца далучаеца да малекулы аміяку ў гэтых рэакцыях?

2. Чаму водны раствор аміяку афарбоўвае фенолфталеін у малінавы колер?

3. Знайдзіце першасныя, другасныя і трацічныя аміны сярод рэчываў, формулы якіх:




- 4.** Напішыце агульную формулу гамолагаў метыламіну.
- 5.** Напішыце структурныя формулы ўсіх ізамераў пропіламіну.
- 6.** Адлюструйце ўтварэнне вадародных сувязей паміж малекуламі этиламіну. Ці могуць утварацца вадародныя сувязі паміж малекуламі триметыламіну?
- 7.** Масавая доля вугляроду ў малекуле гамолага метыламіну роўна 61,0 %. Прывядзіце магчымую формулу гэтага рэчыва.

§ 46. Хімічныя ўласцівасці, атрыманне і прымяненне амінаў


Хімічныя ўласцівасці насычаных амінаў

1. Асноўныя ўласцівасці


У малекулах амінаў у атама азоту маецца непадзеленая электронная пара, таму яны могуць далучыць катыён вадароду H^+ :




або



Гэта значыць, таксама як і аміяк, аміны праяўляюць асноўныя ўласцівасці. Так, пры растворэнні метыламіну ў вадзе працякае абараачальная рэакцыя:





або



Відаць, што пры ўзаемадзеянні з вадой малекула метыламіну далучае катыён вадароду. Пры гэтым утвараюцца іон метыламонію CH_3NH_3^+ і гідраксід-іон OH^- . Наяўнасць іонаў OH^- абумоўлівае шчолачную рэакцыю водных раствороў метыламіну, таму раствор метыламіну ў вадзе афарбоўвае фенолфталеін у малінавы колер.


Асноўныя ўласцівасці амінаў праяўляюцца таксама ў рэакцыях з кіслотамі. Напрыклад, пры ўзаемадзеянні метыламіну з салянай кіслатай утвараецца соль — хларыд метыламонію:

або




Як і ўсе солі, хларыд метыламонію мае іонную будову. Ён складаецца з катыёну метыламонію і хларыд-аніёну. Хларыд метыламонію — цвёрдае, добра растворальнае ў водзе рэчыва.

Аналагічна працякаюць рэакцыі метыламіну і з іншымі кіслотамі:




або




Гэтыя рэакцыі заключаюцца ў далучэнні катыёну водароду H^+ да малекулы метыламіну.


Мы разгледзілі ўзаемадзеянне метыламіну з водой і кіслотамі. Відавочна, падобным чынам гэтыя рэакцыі будуць працякаць і для іншых амінаў:



або



Солі амінаў — цвёрдыя, добра растворальныя ў водзе рэчывы. Шчолачы выцясняюць аміны з солей:



Падобную рэакцыю вы сустракалі пры вывучэнні неарганічнай хіміі, калі разглядалі выцясненне аміяку з солей амонію пад дзеяннем шчолачаў.


2. Гарэнне

Як і большасць арганічных злучэнняў, аміны гараць у кіслародзе. Пры гэтым утвораюцца вуглякіслы газ, вада і азот:



Хімічныя ўласцівасці аніліну


Структурная формула аніліну:




З-за ўплыву бензольнага кольца на амінагрупу некаторыя ўласцівасці аніліну адразніваюцца ад хімічных уласцівасцей насычаных амінаў. З другога боку, амінагрупа ў малекуле аніліну аказвае ўплыў на ўласцівасці бензольнага кольца.

Рэакцыі на амінагрупе

З-за ўплыву бензольнага кольца на амінагрупу асноўныя ўласцівасці аніліну выяўлены слабей, чым у насычаных амінаў. Так, у адразненне ад насычаных амінаў, водны раствор аніліну не змяняе афарбоўку індыкатараў. У той жа час, падобна насычаным амінам, анілін утворае солі пры ўзаемадзеянні з кіслотамі:




або



Рэакцыі замяшчэння ў бензольным кольцы

У малекуле аніліну амінагрупа ўпłyвае на ўласцівасці бензольнага кольца, палягчаючы замяшчэнне атамаў вадароду. Так, пры змешванні раствору аніліну з бромнай водой назіраецца яе аб'ясколерванне і выпадзенне белага асадку. Ураўненне рэакцыі, якая працякае:




У выніку рэакцыі адбываеца замяшчэнне трох атамаў вадароду бензольнага кольца атамамі брому і ўтвараеца 2,4,6-трыброманілін. Адзначым, што замяшчэнне атама вадароду бензольнага кольца атамам брому магчыма і для бензолу, але ўмовы працякання рэакцыі значна больш жорсткія, чым для аніліну. Напомнім, што падобны ўплыў на бензольнае кольца аказвае гідраксільная група ў малекуле фенолу (§ 28).

Атрыманне амінаў

Аміны можна атрымаць з нітразлучэнняў, з якімі вы пазнаёміліся пры вывучэнні нітравання бензолу (§ 20). Сутнасць рэакцыі атрымання амінаў з нітразлучэнняў становіцца зразумелай, калі разгледзеце формулы нітразлучэнняў і амінаў:




Як бачна, каб атрымаць амін з нітразлучэння, неабходна ў малекуле нітразлучэння «замяніць» атамы кіслароду на атамы вадароду, гэта значыць аднавіць рэчыва. Прыведзём схему такой рэакцыі:



Прыведзеная схема не паказвае, якое рэчыва выкарыстоўваеца для аднаўлення нітразлучэння, адноўнік тут умоўна пазначаны $[\text{H}]$.

Разгледзім, якія рэчывы выкарыстоўваюць на практыцы для аднаўлення нітраціўніяў.


Аднаўленне нітраціўніяў вадародам у прысутнасці катализатора:




Аднаўленне нітраціўніяў вадародам у момант вылучэння. Для атрымання аніліну такім метадам у колбу змяшчаюць нітрабензол, канцэнтраваную солянью кіслату і жалезнае пілавінне. Жалеза ўзаемадзеянічае з солянай кіслатай з утворэннем вадароду, які ў першы момант вылучаецца ў атамарным выглядзе:




Атамарны вадарод мае высокую рэакцыйную здольнасць і, не паспейшы злучыцца ў менш актыўныя малекулы H_2 , аднаўляе нітрагрупу малекулы нітрабензолу:




Анілін, які атрымліваецца пры гэтым, узаемадзеянічае з солянай кіслатай, утвораючы соль:




Сумарнае ўраўненне рэакцыі аднаўлення нітрабензолу вадародам у момант вылучэння:



З атрыманай солі дзеяннем шчолачы выцясняюць анілін:



Такім чынам, працэс атрымання аніліну шляхам аднаўлення нітрабензолу вадародам у момант вылучэння можна адлюстраваць схемай:



Мал. 46.1. Мікалай Мікалаевіч Зінін

Цікава ведаць

Рэакцыя атрымання амінаў аднаўленнем нітразлучэння ў носіць імя вядомага рускага хіміка Мікалая Мікалаевіча Зініна (1812–1880). Ён не толькі зрабіў значны ўклад у развіццё арганічнай хіміі, але і стварыў бліскучую школу рускіх хімікаў-арганікаў. Яго вучнямі былі Аляксандр Міхайлавіч Бутлераў — заснавальнік тэорыі будовы арганічных злучэнняў — і Аляксандр Парфір'евіч Барадзін — вядомы хімік і кампазітар, аўтар оперы «Князь Ігар».

Аб іншых методах атрымання амінаў вы можаце даведацца, перайшоўшы па спасылцы ў QR-кодзе.

Аміны шырока выкарыстоўваюцца ў арганічным сінтэзе. Яны з'яўляюцца зыходнымі рэчывамі для атрымання фарбавальнікаў, лекавых прэпаратаў і многіх іншых рэчываў.



* Атрыманне амінаў

Аміны таксама, як і аміяк, праяўляюць асноўныя ўласцівасці. Водныя растворы насычаных амінаў маюць шчолачную рэакцыю і таму змяняюць афарбоўку індыкатараў. Аміны ўтвараюць солі пры ўзаемадзеянні з кіслотамі.

Аміны гараць у кіслародзе. Пры гэтым утвараюцца вуглякіслы газ, вада і азот.




Асноўныя ўласцівасці аніліну выяўлены слабей, чым у насычаных амінаў. Водны раствор аніліну не змяняе афарбоўку індыкатараў. У той жа час анілін, як і насычаныя аміны, утварае солі пры ўзаемадзеянні з кіслотамі.

Амінагрупа малекулы аніліну ўплывае на бензольнае кольца, палягчаючы замяшчэнне атамаў вадароду ў становішчах 2, 4, 6, таму, у адрозненне ад бензолу, анілін абясколервае бромную ваду.

Аміны атрымліваюць аднаўленнем нітратлужэнняў.

Пытанні і заданні

1. Арганічнае рэчыва **A** растворылі ў вадзе. У атрыманы раствор дабавілі некалькі кропель фенолфталеіну. У выніку раствор набыў малінавую афарбоўку. Укажыце формулу рэчыва **A**.



Прыведзіце ўраўненне рэакцыі, якая працякае, пры растворэнні рэчыва **A** ў вадзе.

2. Напішыце ўраўненне рэакцыі паміж этыламінам (2 моль) і растворам сернай кіслаты (1 моль). Назавіце прадукт рэакцыі.

3. Як можна атрымаць анілін, выкарыстоўваючы ў якасці зыходнага рэчыва бензол? Напішыце ўраўненні адпаведных рэакцый.

4. У колбу зміасцілі нітрабензол, бромавадародную кіслату (**лішак**) і жалезнае плавінне. Пры гэтым утварылася арганічнае рэчыва **X**, масавая доля брому ў якім роўна 46,0 %.

- Напішыце ўраўненне рэакцыі, якая працякае, і назавіце рэчыва **X**.
- Напішыце малекулярнае і іоннае ўраўненні рэакцыі рэчыва **X** з гідраксідам нафтыю ў водным растворы.
- Напішыце малекулярнае і іоннае ўраўненні рэакцыі рэчыва **X** з нітратам серабра ў водным растворы.

5. Цвёрдае, растворальнае ў вадзе арганічнае рэчыва **A** пры ўзаемадзеянні з водным растворам нітрату серабра ўтварае белы тварожысты асадак. Пры дзеянні гідраксіду калію на рэчыва **A** ўтвараецца злучэнне **B**, бясколерная алеістая вадкасць, маларастваральная ў вадзе. Пры дзеянні бромнай вады на **B** ўтвараецца белы асадак рэчыва **C**. Масавая доля азоту ў рэчыве **A** роўна 10,8 %. Што ўяўляюць сабой рэчывы **A**, **B** і **C**? Прывядзіце іх формулы і ўраўненні апісаных рэакцый.

6. Дадзена схема ператварэння:



Напішыце ўраўненні рэакцый, якія працякаюць.

7. Пры згаранні 0,45 г арганічнага рэчыва вылучылася 0,448 л (н. у.) вуглякілага газу, 0,63 г вады і 0,112 л (н. у.) азоту. Адносная шчыльнасць пароў арганічнага рэчыва па азоту роўна 1,607. Установіце малекулярную формулу гэтага рэчыва.

8. Некаторае арганічнае злучэнне акрамя вугляроду і вадароду змяшчае азот, масавая доля якога 23,7 %. Гэта злучэнне ўзаемадзеінічае з салянай кіслатай з утварэннем солі, яго малекула змяшчае два вуглевадародныя радыкалы і адзін атам азоту. На падставе гэтых даных:


- Установіце малекулярную формулу арганічнага злучэння.
 - Састаўце яго структурную формулу.
 - Прывядзіце ўраўненне рэакцыі яго ўзаемадзеяння з салянай кіслатай.
- 9***. Ці можна атрымаць метыламін узаемадзеяннем метану з амікам? Коратка раслумачце свой адказ.

10*. Пропануйце схему атрымання метыламіну, зыходзячы з метану і неарганічных рэчываў. Напішыце ўраўненні адпаведных рэакцый.


11*. Пропануйце схему атрымання этыламіну, зыходзячы з этылену, вады і аміаку. Напішыце ўраўненні адпаведных рэакцый.

§ 47. Амінакіслоты

У малекулах амінакілот змяшчающца адначасова амінагрупа $-\text{NH}_2$ і карбаксельная група $-\text{COOH}$. Паспрабуем сканструяваць такую малекулу. Для гэтага да атама вугляроду далучым карбаксельную групу і амінагрупу:




Атрымалася найпрасцейшая амінакілата — амінавоцатная, або *гліцын*. Бліжэйшым гамолагам гліцыну з'яўляеца амінакілата *аланін*:




Наменклатура амінакілот

Назвы амінакілот складаюца з назвы адпаведнай карбонавай кіслаты з прыстаўкай *аміна-*, перад якой указаная становішча амінагрупы:




2-амінапропанавая кіслата




3-амінапропанавая кіслата

Часам пры пабудове назваў амінакілот становішча амінагрупы абазначаюць не лічбамі, а літарамі грэчскага алфавіту:



α -амінапропіёнавая кіслата



β -амінапропіёнавая кіслата

Некаторыя амінакілоты маюць трывіяльныя назвы, напрыклад, амінаэтанавая кіслата называеца *гліцын*, а 2-амінапропанавая — *аланін*.

Фізічныя ўласцівасці амінакілот

Амінакілоты — бясклерныя крышталічныя рэчывы, добра растваральныя ў вадзе, многія з іх маюць салодкі смак. Тэмпературы плаўлення


амінакіслот дастаткова высокія, так, $t_{\text{пл}}$ амінавоцатнай кіслаты роўна 233 °C. Гэта ўказвае на тое, што паміж малекуламі амінакіслот ёсьць вельмі моцнае ўзаемадзеянне.

Хімічныя ўласцівасці амінакіслот

Малекулы амінакіслот змяшчаюць адначасова амінагрупу —NH₂ і карбаксільную группу —COOH, таму для іх характэрны ўласцівасці як амінаў, так і карбонавых кіслот.

1. Узаемадзеянне з кіслотамі

Падобна амінам, амінакіслоты ўтвараюць солі пры ўзаемадзеянні з кіслотамі:




Цікава ведаць

Часта ў інструкцыях па прымяненню лекаў, набытых у аптэцы, можна прачытаць доўгую назву дзеючага рэчыва лекаў і прыпіску «гідрахларыд». Што гэта значыць? Малекулы многіх лекавых прэпаратаў змяшчаюць амінагрупы, якія лёгка акісяюцца нават кіслородам паветра. Калі ж амінагрупу перавесці ў солевую форму, яна будзе намнога больш устойлівай да акіслення, пры гэтым, як правіла, павялічваецца растворальнасць лекавага прэпарата. На практыцы нейтралізацыя амінагруп ажыццяўляецца ўзаемадзеяннем з хлоравадародам HCl. Адсюль і назва «гідрахларыд».

2. Узаемадзеянне са ўшчолачамі

Падобна карбонавым кіслотам, амінакіслоты рэагуюць са ўшчолачамі з утворэннем солей:




Такім чынам, амінакіслоты ўтвараюць солі і з кіслотамі, і са ўшчолачамі. Гэта значыць амінакіслоты з'яўляюцца *амфатэрнымі арганічнымі злучэннямі*.

Растворы амінакіслот не змяняюць афарбоўку індыкатараў. Гэта тлумачыцца тым, што аміна- і карбаксільная группы ў амінакіслотах нейтралізуюць адна адну.

3. Утворэнне складаных эфіраў


Як і карбонавыя кіслоты, амінакіслоты ўтвараюць складаныя эфіры пры ўзаемадзеянні са спіртамі. Катализатарамі дадзенай рэакцыі з'яўляюцца неарганічныя кіслоты (напрыклад, HCl):



Звярніце ўвагу, што ў ходзе рэакцыі HCl не толькі выконвае ролю катализатора, але і ўзаемадзейнічае з амінагрупай, утвараючы соль.

4. Утворэнне пептыдаў

Пры пэўных умовах малекулы амінакіслот могуць рэагаваць адна з адной:




У ходзе рэакцыі ад карбаксільнай групы адной малекулы амінакіслоты адшчапляецца група $-\text{OH}$, а ад амінагрупы другой малекулы — атам вадароду. У выніку фарміруецца кавалентная сувязь паміж двума амінакіслотнымі астаткамі і ўтвараецца малекула вады. Група атамаў

$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ -\text{C}-\text{N}- \\ | \\ \text{H} \end{array}$ называецца *пептыднай*, або *аміднай*, *группай*, а сувязь паміж амінакіслотнымі астаткамі — *пептыднай*, або *аміднай, сувяззю*.


Пры ўзаемадзеянні дзвюх малекул амінакіслот утвараецца *дыпептыд*. Дыпептыд можа ўзаемадзейнічаць з наступнай малекулаг амінакіслоты з утворэннем *трывептыду* і г. д.

Атрыманне амінакіслот


α -Амінакіслоты могуць быць атрыманы з адпаведных карбонавых кіслот. Для гэтага спачатку атам вадароду α -вугляроднага атама карбонавай кіслаты замяшчаюць на галаген (\S 33):




Потым атам галагену ў малекуле α -галагензамешчанай карбонавай кіслаты замяшчаюць амінагрупай:



Хлоравадарод, які вылучаеца ў ходзе рэакцыі, узаемадзейнічае з малекуламі аміяку:



таму для рэакцыі з 1 моль хлорвоцатной кіслаты патрабуеца 2 моль аміяку:



Прымяненне амінакіслот

У жывых арганізмах, у тым ліку ў арганізме чалавека, з амінакіслот утвараюцца бялкі. Некаторыя амінакіслоты выкарыстоўваюць у якасці лекавых сродкаў і харчовых дабавак. Амінакіслоты прымняюцца для атрымання высокамалекулярных злучэнняў, з якіх вырабляюць валокны і пластмасы.

Разгледзім атрыманне сінтэтычнага валакна *капрон*. Утварэнне палімеру, з якога атрымліваюць валакно, можна прадставіць наступнай схемай:



Астаткі 6-амінагексанавай кіслаты ў капроне звязаны аміднымі сувязямі, таму валакно капрон адносіцца да поліамідных. Паколькі макрамалекулы капрону атрымліваюць сінтэтычным шляхам, то капрон — сінтэтычнае валакно. У нашай краіне капрон атрымліваюць на філіяле «Завод Хімвалакно» ААТ «Гродна Азот». Яшчэ адным прыкладам сінтэтычных валокнаў з'яўляецца поліэфірнае валакно лаўсан (§ 38).

Аб сінтэтычным валакне нейлоне вы даведаецеся, перайшоўшы па спасылцы ў QR-кодзе.



Нейлон

Амінакіслоты — арганічныя злучэнні, малекулы якіх змяшчаюць амінагрупу ---NH_2 і карбаксільную групу ---COOH .

Для амінакіслот харектэрны ўласцівасці як амінаў, так і карбона- вых кіслот.

Амінакіслоты ўтвораюць солі пры ўзаемадзеянні і з кіслотамі, і са шчолачамі. Такім чынам, амінакіслоты — амфатэрныя арганічныя злучэнні.





Растворы амінакіслот не змяняюць афарбоўку індыкатараў, паколькі аміна- і карбаксільная групы ў амінакіслотах нейтралізуюць адна адну.

Малекулы амінакіслот могуць рэагаваць адна з адной, утвораючы пептыды.

Полікандэнсацыяй б-амінагексанавай кіслаты атрымліваюць сінтэтычнае валакно капрон.

Пытанні і заданні

1. Арганічнае рэчыва **A** ўтварае солі пры ўзаемадзеянні і з кіслотамі, і са шчолачамі. Укажыце формулу рэчыва **A**.



2. Прывядзіце ўраўненні рэакцый аланіну: а) з саляной кіслатай; б) з растворам гідраксіду натрыю.

3. Напішыце структурную формулу дыпептыду, утворанага астаткамі аланіну.

4. Напішыце ўраўненні рэакцый, якія адпавядаюць наступнай схеме ператварэння:



5. Колькі розных дыпептыдаў будзе атрымана пры награванні сумесі гліцыну і аланіну? Прывядзіце формулы гэтых дыпептыдаў.

6. Колькі амінакіслотных астатакаў і пептыдных сувязей змяшчаецца ў малекуле лінейнага (нецыклічнага) тэтрапептыду?

7. Прывядзіце ўраўненні рэакцый атрымання капрону, лаўсану, поліэтылену, сінтэтычнага каўчуку з адпаведных манамераў. Якія з прыведзеных вамі рэакцый з'яўляюцца рэакцыямі полімерызацыі, а якія — полікандэнсацыі?

8. Арганічнае рэчыва **A** змяшчае 11,97 % азоту, 9,40 % вадароду і 27,35 % кіслароду па масе і ўтвараецца пры ўзаемадзеянні арганічнага рэчыва **B** з прапанолам-1, насычаным хлоравадародам, і наступным выцясненнем з солі. Вядома, што рэчыва **B** мае прыроднае паходжанне і здольна ўзаемадзейнічаць як з кіслотамі, так і са шчолачамі.


а) Устанавіце малекулярную формулу рэчыва **A**.

б) Састаўце ўраўненні рэакцый, якія працякаюць.

9*. У выніку спальвання 3,045 г трывептыду ў кіслародзе было атрымана 1,755 г вады, 4,620 г вуглякілага газу і 504 см³ (н. у.) азоту. Устанавіце малекулярную формулу трывептыду, калі вядома, што яго малекула змяшчае трох атамаў азоту. Колькі ізамерных трывептыдаў адпавядае ўстаноўленай вамі малекулярнай формуле? Прывядзіце іх структурныя формулы. Улічвайце, што ў саставе трывептыду змяшчаюцца астатакі толькі α -амінакіслот.


§ 48. Бялкі

Малекулы бялкоў пабудаваны з астаткаў α -амінакіслот:



агульная формула α -амінакіслот

Утварэнне малекулы бялку з α -амінакіслот можна прадставіць наступнай схемай:



Відаць, што ў малекулах бялкоў амінакіслотныя астаткі злучаны пептыднымі сувязямі, такім чынам, бялкі з'яўляюцца поліпептыдамі.

Малекулы бялкоў звычайна змяшчаюць сотні і нават тысячы амінакіслотных астатакаў. Пры гэтым найбольш часта ў саставе бялкоў сустракаюцца астаткі 20 розных амінакіслот (табл. 48.1).


Таблица 48.1. Некаторыя амінакіслоты, астаткі якіх уваходзяць у састав бялкоў

Формула	Назва	Абазначэнне
$\text{H}_2\text{N}-\underset{\text{H}}{\text{CH}}-\text{COOH}$	гліцын	глі

Заканчэнне табліцы 48.1

Формула	Назва	Абазначэнне
$\text{H}_2\text{N}-\underset{\text{CH}_3}{\text{CH}}-\text{COOH}$	аланін	ала
$\text{H}_2\text{N}-\underset{\text{CH}_2}{\text{CH}}-\text{COOH}$ 	фенілаланін	фен
$\text{H}_2\text{N}-\underset{\text{CH}_2}{\text{CH}}-\text{COOH}$ 	серын	сер
$\text{H}_2\text{N}-\underset{\text{CH}_2}{\text{CH}}-\text{COOH}$ 	цыстэін	цыс
$\text{H}_2\text{N}-\underset{\text{CH}_2}{\text{CH}}-\text{COOH}$ 	тыразін	тыр

Астаткі гэтых амінакіслот размешчаны ў макрамалекулах бялку ў строга вызначанай паслядоўнасці (мал. 48.1).



Мал. 48.1. Паслядоўнасць амінакіслотных астатак у малекуле інсуліну чалавека

З малюнка 48.1 відаць, што малекула бялку інсуліну складаецца з двух поліпептыдных ланцугоў, злучаных двумя дысульфіднымі масткамі (—S—S—). Кожны поліпептыдны ланцуг харектарызуеца строга вызначанай паслядоўнасцю амінакіслотных астатак, прычым астатакі многіх амінакіслот сустракаюцца ў малекуле інсуліну некалькі разоў. Напрыклад, з малюнка 48.1 відаць, што астатак гліцыну (глі) сустракаецца ў малекуле інсуліну чатыры разы.


На першы погляд можа здацца, што выкарыстанне 20 розных амінакіслот для пабудовы малекул бялкоў істотна абмяжоўвае разнастайнасць бялковых структур. На самай справе колькасць камбінацый, якую можна скласці, выкарыстоўваючы для пабудовы поліпептыдных ланцугоў 20 розных амінакіслот, практычна бясконцая. Напрыклад, калі поліпептыдны ланцуг будзе складацца са 100 амінакіслотных астатак, то, выкарыстоўваючы для яго пабудовы 20 розных амінакіслот, можна скласці 20^{100} камбінацый!

Уласцівасці бялкоў

Як мы ўжо пераканаліся, магчыма існаванне велізарнага мноства розных бялкоў. У залежнасці ад будовы амінакіслотных астаткаў і іх паслядоўнасці ў поліпептыдным ланцуго, уласцівасці бялкоў могуць істотна адрознівацца. Напрыклад, бялок курынага яйка альбумін раствараецца ў вадзе, у той жа час бялкі кераціны, якія ўваходзяць у састаў валасоў і пазногцяў, нерастваральныя ў вадзе. Разгледзім некаторыя хімічныя ўласцівасці бялкоў.

1. Гідроліз


Бялкі падвяргаюцца гідролізу. Пры гэтым адбываецца паступовае расчапленне малекулы бялку. Спачатку ўтвараюцца прадукты частковага расчаплення — пептыды, якія маюць малекулярную масу меншую, чым у зыходнага бялку. Канчатковымі прадуктамі гідролізу з'яўляюцца α -амінакіслоты, з якіх пабудавана малекула бялку. Разгледзім рэакцыю гідролізу на прыкладзе трывептыду, які складаецца з астаткаў фенілаланіну, аланіну і гліцыну:



Пры гідролізе адбываецца разрыў пептыдных сувязей у малекуле бялку. У якасці каталізатораў рэакцыі гідролізу бялку можна выкарыстоўваць кіслоты або шчолачы. У жывых арганізмах гідроліз бялкоў каталізуецца ферменты.

2. Дэнатурация

Пад дзеяннем розных фактараў (награванне, дзеянне кіслот, шчолачаў і інш.) можа адбыцца парушэнне просторавай структуры малекулы бялку (мал. 48.2). Такі працэс называецца дэнатурацыяй. Напрыклад, дэнатурацыя бялку адбываецца пры варцы яек. У выніку дэнатурацыі бялок губляе харктэрныя для яго біяхімічныя ўласцівасці.



Мал. 48.2. Парушэнне просторавай структуры малекулы бялку пры дэнатурацыі

3. Біурэтавая рэакцыя (якасная рэакцыя на бялкі)

Біурэтавая рэакцыя з'яўляецца якаснай рэакцыяй на бялкі. Калі да воднага раствору бялку, які змяшчае крыйу шчолачы, дабавіць раствор сульфату медзі(II), то ўтвораецца складанае комплекснае злучэнне і раствор набывае чырвоно-фіялетавую афарбоўку. У біурэтавую рэакцыю ўступаюць рэзывы, якія змяшчаюць пептыдныя сувязі.




Відэа 48.1. Каліровыя
рэакцыі бялкоў

4. Ксантапратэіновая рэакцыя

Ксантапратэіновая рэакцыя дазваляе выявіць у бялках астаткі амінакіслот, якія змяшчаюць бензольнае кольца, напрыклад, фенілаланіну

і тыразіну (табл. 48.1). Пры дзеянні канцэнтраванай азотнай кіслаты адбываецца нітраванне бензольных кольцаў малекул такіх амінакіслот:



У выніку рэакцыі атамы водароду ў бензольных кольцах фенілаланіну і тыразіну замяшчаюцца на нітрагруппы —NO_2 і з'яўляецца жоўтая афарбоўка.

У бялках скuru змяшчаеца вялікая колькасць астатакаў араматычных амінакіслот. Таму пры пададанні азотнай кіслаты на скuru на ёй з'яўляеца жоўтая плямы.

Бялкі ў жывым арганізме выконваюць мноства функцый. З бялкоў складаюцца тканкі органаў. Каталізатарамі і рэгулятарамі біяхімічных працэсаў выступаюць ферменты і гармоны — бялковыя малекулы, кожны від якіх рэгулюе асобны працэс. Высокая выбральнасць ферменту абумоўлена яго ўнікальной будовай.

Бялок інсулін выконвае важную ролю ў абмене рэчываў — ён рэгулюе вугляводны абмен, недастатковая выпрацоўка гэтага бялку падстраўнікавай залозай прыводзіць да цяжкага захворвання — цукровага дыябету.

Бялкі — важнейшы кампанент ежы. Калі асноўнымі крэніцамі энергіі для жывога арганізма з'яўляюцца тлушчы і вугляводы, бялковы кампанент служыць у першую чаргу крэніцай амінакіслот для біясінтэзу бялкоў. Пры гэтым бялкі ежы расщапляюцца на асобныя амінакіслоты, з якіх потым ажыццяўляеца біясінтэз. У сувязі з гэтым адрозніваюць **заменныя** і **незаменныя** амінакіслоты. Заменныя амінакіслоты могуць быць сінтэзаваны ў арганізме чалавека з іншых кампанентаў ежы, незаменныя не могуць быць сінтэзаваны, таму абавязкова паступаць у арганізм

з ежай. Прыклады заменных амінакіслот — гліцын і аланін; незаменных — фенілаланін (табл. 48.1).

У заключэнне адзначым, што, знаёмячыся з арганічнай хіміяй, мы прайшлі шлях ад найпрасцейшых арганічных рэчываў — вуглевадародаў — да бялкоў. Далейшае вывучэнне арганічнай хіміі і біялогіі дазволіць прыадчыніць яшчэ шмат таямніц жывога свету.

Малекулы бялкоў пабудаваны з астатакаў α-амінакіслот, якія злучаны пептыднымі сувязямі.

Малекулы бялкоў звычайна змяшчаюць сотні і нават тысячы амінакіслотных астатакаў. Пры гэтым найбольш часта ў саставе бялкоў сустракаюцца астатакі толькі 20 розных амінакіслот.

Бялкі падвяргаюцца гідролізу. Канчатковымі прадуктамі гідролізу з'яўляюцца α-амінакіслоты, з якіх пабудавана малекула бялку.

Пры награванні, дзеянні кіслот, шчолачаў і пад дзеяннем іншых фактараў адбываецца дэнатурацыя бялку. У выніку дэнатурацыі бялок губляе характэрныя для яго біяхімічныя ўласцівасці.


Якасная рэакцыя на бялкі з'яўляецца біурэтавая рэакцыя.

Бялкі, якія змяшчаюць астатакі араматычных амінакіслот, даюць жоўтае афарбоўванне з азотнай кіслатай (ксантапратэінавая рэакцыя).


Адрозніваюць заменныя і незаменныя амінакіслоты бялкоў.

Пытанні і заданні

1. Укажыце лік пептыдных сувязей у малекуле рэчыва, формула якога:



2. Напішыце ўраўненне рэакцыі гідролізу рэчыва, формула якога:



3. Пры поўным гідролізе трывептыду атрымана сумесь аланіну і фенілаланіну ў мольных судносінах 2 : 1. Састаўце ўсе магчымыя формулы трывептыду.

4. Пры поўным гідролізе трывептыду атрымана сумесь гліцыну, аланіну і фенілаланіну. Састаўце ўсе магчымыя формулы трывептыду.

5. У малекуле інсуліну чалавека змяшчаецца 6 атамаў серы (мал. 48.1). Масавая доля серы ў інсуліне роўна 3,3 %. Ацаніце малярную масу інсуліну.

6. Пры поўным гідролізе 16,5 г дыпептыду ўтварылася толькі адна амінакіслата. Яе маса роўна 18,75 г. Устанавіце будову дыпептыду.

7. Пры шчолачным гідролізе 16,0 г дыпептыду ўтварылася толькі адно арганічнае рэчыва — натрыевая соль адной з амінакіслот. Маса гэтай солі роўна 22,2 г. Устанавіце будову дыпептыду.

8*. Пры поўным кіслотным гідролізе некаторага пентапептыду атрыманы трывамініакіслаты — гліцын, аланін і фенілаланін у мольных адносінах 3 : 1 : 1. Пры частковым гідролізе гэтага ж пентапептыду былі вылучаны трывепептыды і трывамініакіслаты. Вызначэнне N-канцавых амінакіслот у трох трывепептыдах паказала, што ў двух імі з'яўляеца гліцын, а ў трэцім — аланін. Вызначце паслядоўнасць амінакіслот у малекуле пентапептыду і напішыце яго структурную формулу.

Лабараторны дослед 8

Уласцівасці бялкоў: дэнатурацыя, каліровыя рэакцыі

Біурэтавая рэакцыя. Да 1–2 см³ раствору бялку прыліце роўны аб’ём разбаўленага раствора шчолачы і некалькі кропель разбаўленага бледнаблакітнага раствора меднага купарвасу. Назіраеца чырвона-фіялетавое афарбоўванне.

Ксантапратэіновая рэакцыя. Да раствора бялку дабаўце некалькі кропель канцэнтраванай азотнай кіслаты. Бялок згусае і назіраеца жоўтае афарбоўванне.

Практычная работа 4

Рашэнне экспериментальных задач

Варыянт 1

Акісленне этанолу да воцатнага альдэгіду

У прабірку з газаадводнай трубкай змясціце 0,5 г дыхрамату калію ($K_2Cr_2O_7$), 2 см³ разбаўленай сернай кіслаты і 2 см³ этанолу, сумесь страсяніце. Назіраеца разаграванне сумесі і змяненне яе афарбоўкі.

Дабаўце ў прабірку цэнтры кіпення, замацуцеце яе нахільна і апусціце газаадводную трубку амаль да дна другой прабіркі, у якую наліта 2 см³ халоднай вады і якая змешчана ў шклянку з лёдам. Асцярожна нагрэйце рэакцыйную сумесь. На працягу 2–3 мінutaў аб’ём сумесі ў прабірцы-прыёмніку павялічваецца амаль удвая, пасля гэтага награванне спыніце і разбярыце прыбор. Прысутнасць альдэгіду вызначце па паху і з дапамогай якасных рэакцый.

Варыант 2

Вылучэнне вышэйших тлустых кіслот з мыла

Утварэнне нерастваральных солей вышэйших тлустых кіслот

У шклянцы растварыце 1 г мыльнай стружкі ў 10 см^3 дыстыляванай вады (чаму дыстыляванай?). Атрыманы раствор падзяліце на трох часткі.

Да першай прыліце 2 см^3 10%-га раствора сернай кіслаты. Сумесь нагрэйце амаль да кіпення. Тлустыя кіслоты, якія расплавіліся, усплываюць у выглядзе слоя, што зацвердзявае пры ахаладжэнні раствору.

У другую прабірку прыліце 1 см^3 5%-га раствора хларыду кальцыю. Да асадку кальцыевай солі прыліце 10%-ны раствор воцатнай кіслаты. Асадак раствараецца, адбываецца вылучэнне тлустых кіслот, якія ўтвараюць пры награванні алейны слой.

У трэцюю прабірку прыліце 1 см^3 5%-га раствора меднага купарвасу. Прабірку з асадкам меднай солі нагрэйце да пачатку кіпення, пры гэтым соль усплывае ў выглядзе ізумрудна-зялёнага кольца. Калі ў растворы маеца лішак натрыевага мыла, дослед не атрымліваецца. У гэтым выпадку дабаўце яшчэ крыху 5%-га раствора меднага купарвасу і зноў сумесь нагрэйце да кіпення.

Варыант 3

Высаліванне мыла

У прабірку наліце $3-5 \text{ см}^3$ воднага раствора мыла, падагрэйце яго і дабаўце пры перамешванні сухі хларыд натрыю. Па меры насычэння раствора соллю растваральнасць мыла памяншаецца, раствор пачынае мутнець і нарэшце натрыевое мыло ўсплывае над празрыстай вадкасцю ў выглядзе тварожыстых шматкоў. Гэты працэс называюць высаліванием, яго часта прымняюць у лабараторнай практицы і ў прамысловасці пры вылучэнні арганічных рэчываў з водных раствороў.

Варыант 4

Атрыманне складанага эфіру

У прабірку змясціце па $2-3 \text{ см}^3$ этылавага або ізаамілавага спірту (3-метылбутанолу-1), потым прыкладна такі ж абём воцатнай кіслаты. Дабаўце 1 см^3 канцэнтраванай сернай кіслаты. Для раўнамернага кіпення дабаўце крыху сухога пяску або фарфоравых крошак. Закаркуйце прабірку коркам з доўгай трубкай, якая служыць адваротным халадзільнікам. Награвайце прабірку на працягу некалькіх мінuta. Пасля ахаладжэння наліце ў прабірку некалькі cm^3 вады. Вадкасць расслаіцца. Верхні слой — складаны эфір. Пры выкарыстанні ізаамілавага спірту складаны эфір мае пах груші.

ЗАКЛЮЧЭННЕ

Мы завяршылі вывучэнне курса арганічнай хіміі. Падвядзём кароткі вынік. Арганічная хімія — хімія злучэнняў вугляроду. Дзякуючы ўнікальнай будове атама, у якім валентны ўзровень запоўнены роўна напалавіну, атамы вугляроду лёгка злучаюцца паміж сабой дастаткова трывалымі кавалентнымі сувязямі з утворэннем лінейных, разгалінаваных ланцугоў і цыклаў. Гэтыя структуры могуць змяшчаць толькі адзінарныя сувязі, а таксама ўключаць кратныя (двойныя і трайныя) сувязі. Асаблівы выпадак уяўляюць сабой араматычныя злучэнні, што змяшчаюць цыклы з адзінарнымі і двойнымі сувязямі, якія чаргуюцца (спалучанымі сувязямі). Калі вугляродны шкілет дапаўняецца атамамі вадароду, мы маєм справу з вуглевадародамі, якіх не-вычэрпнае мноства.

Нягледзячы на велізарную разнастайнасць структур вуглевадародаў, уласцівасці іх даволі нешматлікія. Вуглевадароды гараць, гэтым абумоўлена іх практычнае прымяненне ў якасці энерганосьбітаў. Найбольш устойлівымі вуглевадароды — алканы і арэны — уступаюць у рэакцыі замяшчэння, у выніку якіх вугляродны шкілет захоўваецца, а атамы вадароду могуць быць замешчаны на іншыя атамы, у прыватнасці на атамы галагенаў. Малекулы алданаў пры высокіх тэмпературах і цісках могуць быць расщэплены на малекулы вуглевадародаў з меншымі малекулярнымі масамі. Гэтыя працэсы шырока выкарыстоўваюцца пры перапрацоўцы прыроднай вуглевадароднай сыравіны.

У адрозненне ад алданаў і арэнаў, вуглевадароды, малекулы якіх змяшчаюць двойныя і трайныя сувязі (алкены, алкадыены і алкіны) лёгка ўступаюць у рэакцыі далучэння, якія прыводзяць да атрымання алданаў (гідрыраванне), галагенвытворных (галагенаванне, гідрагалагенаванне), спіртоў (гідратацыя), палімераў (полімерызацыя). Араматычныя вуглевадароды таксама ўступаюць у рэакцыі далучэння, утвараючы цыклаалканы.

Гэтымі ўласцівасцямі на дадзеным этапе вывучэння арганічнай хіміі абмяжоўваецца хімія вуглевадародаў. Значна больш разнастайныя хімічныя ўласцівасці арганічных злучэнняў, малекулы якіх уключаюць, акрамя атамаў вугляроду і вадароду, атамы іншых элементаў. Атамы кіслароду ў саставе арганічных злучэнняў з'яўляюцца састаўной часткай функцыональных груп: гідраксільнай — OH, альдэгіднай — CHO, карбаксільнай — COOH. Спірты і фенолы, малекулы якіх змяшчаюць гідраксільныя групы, праяўляюць слабыя кіслотныя ўласцівасці, што

дазваляе ім узаемадзейнічаць са шчолачнымі металамі (спірты) і нават шчолачамі (фенолы).

Самымі сапраўднымі кіслотамі з'яўляюцца карбонавыя кіслоты, малекулы якіх змяшчаюць карбаксільныя групы. Яны змяняюць афарбоўку індыкатараў, рэагуюць са шчолачамі, актыўнымі металамі, солямі, аксідамі металаў. Кіслоты таксама ўступаюць у рэакцыю этэрыфікацыі са спіртамі з утворэннем складаных эфіраў. Прадстаўнікамі складаных эфіраў з'яўляюцца тлушчы, яны ўтвораны трохатамным спіртам гліцэрынай і вышэйшымі тлустымі кіслотамі, важнейшыя з якіх — пальміцінавая, стэрарынавая, алеінавая, лінолевая і ліналенавая.

Альдэгіды, малекулы якіх змяшчаюць групу —CHO, з'яўляюцца важным класам арганічных злучэнняў, але на дадзеным этапе вывучэння арганічнай хіміі мы абмежаваліся знаёмствам са здольнасцю альдэгідаў акісліяцца да карбонавых кіслот (рэакцыя «сярэбранага люстра») і аднаўляцца да спіртоў. Альдэгідную групу змяшчаюць малекулы многіх вугляводаў, у прыватнасці глюкозы. Вугляводы — біфункцыянальныя арганічныя злучэнні, іх малекулы ўключаюць, нараўне з альдэгіднай, гідраксільныя групы. Глюкоза з'яўляецца пяціатамным альдэгідаспіртом і праяўляе хімічныя ўласцівасці, характэрныя для мнагаатамных спіртоў і альдэгідаў. На гэтym прыкладзе бачна, што веданне будовы малекул арганічных злучэнняў дазваляе тлумачыць і нават прадказваць іх ўласцівасці, што робіць магчымым мэтанакіраваны сінтэз рэчываў.

Малекулы найпрасцейшых вугляводаў (монацукрыдаў) лёгка падваргаюцца ўнутрымалекулярнай цыклізацыі. Цыклы, у сваю чаргу, за кошт міжмалекулярнай дэгідратацыі ўтвараюць малекулы дыцукрыдаў (мальтоза, цукроза) і макрамалекулы поліцукрыдаў (цэлюлоза, крухмал).

Вывучаючы кіслородзмяшчальныя арганічныя злучэнні, мы ўбачылі сярод іх рэчывы, якія ўваходзяць у састаў жывых арганізмаў. Гэта карбонавыя кіслоты, тлушчы і вугляводы, якія з'яўляюцца асновай расліннага і жывёльнага свету. Пашырыла рамкі знаёмства з «хіміяй жывога» вывучэнне азотзмяшчальных арганічных злучэнняў, якое прывяло нас да бялкоў — рэчываў, з якіх пабудаваны аб'екты жывёльнага свету, у тым ліку чалавек. Мы ўбачылі, што атам азоту ў састаўе амінагрупы надае рэчывам асноўныя ўласцівасці. Амінакіслоты — арганічныя амфатэрныя злучэнні, малекулы якіх змяшчаюць асноўную —NH2 і кіслотную —COOH групы. Міжмалекулярная дэгідратацыя амінакіслот прыводзіць да пептыдаў, якімі з'яўляюцца бялкі.

Веданне асноў арганічнай хіміі дазволіла нам разабрацца з асновамі хіміі высокамалекулярных злучэнняў, якія ўтвараюцца ў выніку рэакций полімерызацыі і полікандэнсацыі арганічных рэчываў.

Кароткі агляд вывучанага матэрыялу паказвае, што арганічная хімія займае асабліве месца не толькі сярод хімічных, але і сярод усіх прыродазнаўчых навук. Яна дазваляе нам меркаваць аб будове і ўласцівасцях рэчываў, з якіх складаецца навакольны свет жывой прыроды, а таксама зразумець значэнне дасягненняў хімічнай навукі для задавальнення патрэб сучаснага грамадства ў рэчывах, без якіх яно проста не зможа існаваць.

Пазнаёміцца на практицы з некаторымі сінтэтычнымі палімерамі, а таксама з пытаннямі і заданнямі павышанага ўзроўню складанасці вы можаце, перайшоўшы па спасылках у QR-кодах.





*Практичная работа «Уласцівасці
высокамалекулярных
злучэнняў»



*Пытанні і заданні
павышанага ўзроўню

АДКАЗЫ

- § 5. 7. 85,04 %.
- § 10. 3. 9 рэчываў; 4. 89,6 дм³; 5. 24 г.
- § 11. 1. C₃H₈; 2. CH₄; 3. C₆H₁₄, 5 ізамераў; 4. C₅H₁₂, 3 ізамеры; 5. C₂H₆O;
6. C₆H₁₄.
- § 14. 4. Бутэн-1.
- § 15. 5. а) 5600 г/моль, б) 200; 6. 4 дм³.
- § 16. 4. А — C₃H₆, Б — C₃H₈; 5. 2,3-дыметылбутэн-2; 6. C₅H₁₀; 7. 235,2 кг.
- § 17. 7. 30 : 1.
- § 18. 5. Бутын-2; 6. 819 дм³.
- § 19. 6. Бензол.
- § 21. 5. Гептан і этылен; 6. 1,78 дм³; 8. в) 80, г) C₆H₁₄, д) 60 кг.
- § 24. 1. 0,584 дм³; 6. 27,6 %; 7. 247 дм³.
- § 25. 6. 1,68 дм³.
- § 28. 4. 32,8 см³.
- § 30. 4. C₄H₉CHO; 5. 4,9 кг.
- § 32. 5. 56,6 г/моль.
- § 33. 4. А — бутанол-2, Б — бутэн-2, Г — бутанол-1.
- § 34. 5. 5,09 кг.
- § 35. 1. C_nH_{2n-1} — COOH.
- § 36. 1. 1,64 г; 2. 41,1 см³; 3. 35,5 см³ раствору кіслаты або прыкладна 3,5 столовых лыжак воцату.
- § 38. 4. 33 г; 5. 23.
- § 39. 2. Трыалеат гліцэрыны; 3. Трыалеат гліцэрыны.
- § 41. 5. 2,3 г; 6. 35,6 см³.
- § 42. 9. 1,13, менш; 10. 538 г; 11. 31,4 г.
- § 43. 6. 2500; 7. а) 185 і б) 580 кг; 8. 84 г.
- § 44. 4. 8765; 6. А — цэллюлоза, Б — глюкоза, С — глюконавая кіслата.
- § 45. 4. C_nH_{2n+3}N; 7. C₃H₉N.
- § 46. 7. C₂H₇N; 8. а) C₃H₉N, б) метылэтыламін.
- § 47. 5. 4 дыпептыды; 8. а) C₅H₁₁O₂N, б)



9. C₇H₁₃O₄N₃.

§ 48. 5. Прыкладна 5 818 г/моль; 6. Гліцылгліцин; 7. Аланілаланін.

ЗМЕСТ

Прадмова	3
Раздзел 1. УВОДЗІНЫ Ў АРГАНІЧНУЮ ХІМІЮ	5
§ 1. Будова атама. Стан электрона ў атаме. Атамная арбіタルь.....	5
§ 2. Будова электронных абалонак атамаў	9
§ 3. Тыпы хімічнай сувязі	15
§ 4. Кавалентная сувязь	18
§ 5. Прадмет арганічнай хімії. Тэорыя будовы арганічных рэчываў.....	26
Раздзел 2. ВУГЛЕВАДАРОДЫ	33
§ 6. Структурныя формулы найпрасцейшых вуглевадародаў. Алканы. Ізамерыя алканаў	33
§ 7. Прасторавая будова малекул алканаў. sp^3 -Гібыдызацыя	37
§ 8. Гамалагічны рад і фізічныя ўласцівасці алканаў	44
§ 9. Наменклатура алканаў	48
§ 10. Хімічныя ўласцівасці, атрыманне і прымяненне алканаў	54
§ 11. Устанаўленне формулы арганічнага рэчыва	62
§ 12. Алкены. Будова малекул.....	68
§ 13. Алкены. Структурная ізамерыя і наменклатура	72
§ 14. Прасторавая ізамерыя алкенаў	75
§ 15. Фізічныя і хімічныя ўласцівасці алкенаў	79
§ 16. Атрыманне і прымяненне алкенаў.....	86
<i>Практычная работа 1.</i> Атрыманне этылену і вывучэнне яго ўласцівасцей.....	90
§ 17. Алкадыены	91
§ 18. Алкіны	98
§ 19. Араматычныя вуглевадароды. Бензол, будова малекулы.....	107
§ 20. Хімічныя ўласцівасці, атрыманне і прымяненне бензолу	112
§ 21. Прывродныя крыніцы вуглевадародаў і іх выкарыстанне	116
Раздзел 3. КІСЛАРОДЗМЯШЧАЛЬНЫЯ АРГАНІЧНЫЯ ЗЛУЧЭННІ	126
§ 22. Насычаныя аднаатамныя спірты. Ізамерыя, наменклатура, класіфікацыя.....	126
§ 23. Фізічныя ўласцівасці спіртоў. Вадародная сувязь і яе ўплыў на ўласцівасці спіртоў	132

§ 24. Хімічныя ўласцівасці, атрыманне і прымяненне спіртоў	137
§ 25. Мнагаатамныя спірты	144
§ 26. Узаемасувязь паміж вуглевадародамі і спіртамі	149
§ 27. Фенолы	154
§ 28. Хімічныя ўласцівасці, атрыманне і прымяненне фенолу	157
§ 29. Альдэгіды. Наменклатура. Ізамерыя. Фізічныя ўласцівасці	162
§ 30. Хімічныя ўласцівасці, атрыманне і прымяненне альдэгідаў	169
§ 31. Карбонавыя кіслоты. Класіфікацыя	177
§ 32. Насычаныя аднаасноўныя карбонавыя кіслоты. Наменклатура. Ізамерыя. Фізічныя ўласцівасці	182
§ 33. Хімічныя ўласцівасці насычаных аднаасноўных карбонавых кіслот	187
<i>Практычная работа 2.</i> Параўнанне ўласцівасцей карбонавых і неарганічных кіслот	192
§ 34. Атрыманне і прымяненне насычаных аднаасноўных карбонавых кіслот	193
§ 35. Ненасычаныя аднаасноўныя карбонавыя кіслоты	196
§ 36. Вылічэнні па ўраўненнях рэакцый, якія працякаюць у растворах	199
§ 37. Узаемасувязь паміж вуглевадародамі, спіртамі, альдэгідамі, карбонавымі кіслотамі	202
§ 38. Складаныя эфіры	205
§ 39. Тлушчы	209
§ 40. Вугляводы. Глюкоза	217
§ 41. Хімічныя ўласцівасці глюкозы	222
§ 42. Фруктоза. Цукроза	228
§ 43. Крухмал	232
§ 44. Цэлюлоза	237
<i>Практычная работа 3.</i> Рашэнне эксперыментальных задач	243
Раздел 4. АЗОТЗМЯШЧАЛЬНЫЙ АРГАНІЧНЫЙ ЗЛУЧЭННІ	244
§ 45. Будова і фізічныя ўласцівасці амінаў	244
§ 46. Хімічныя ўласцівасці, атрыманне і прымяненне амінаў	251
§ 47. Амінакіслоты	259
§ 48. Бялкі	265
<i>Практычная работа 4.</i> Рашэнне эксперыментальных задач	272
Заключэнне	274
Адказы	277

(Назва ўстановы адукацыі)

Навучальны год	Імя і прозвішча вучня	Стан вучэбнага дапаможніка пры атрыманні	Адзнака вучню за карыстаннне вучэбным дапаможнікам
20 /			
20 /			
20 /			
20 /			
20 /			

Вучэбнае выданне

Калевіч Таццяна Аляксандраўна
Матуліс Вадзім Эдвардавіч
Матуліс Віталій Эдвардавіч
Варакса Ігар Мікалаевіч

Xімія

Вучэбны дапаможнік для 10 класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання

(з электронным дадаткам для павышанага ўзроўню)

Рэдактар	<i>Л. Б. Сопат</i>
Мастак вокладкі	<i>К. Ю. Сарока</i>
Мастакі	<i>В. В. Сізова, К. Ю. Сарока</i>
Тэхнічныя рэдактары	<i>В. В. Сізова, А. П. Шаціла</i>
Камп'ютарны набор	<i>Л. Б. Сопат, А. П. Шаціла</i>
Камп'ютарная вёрстка	<i>В. В. Сізова, А. П. Шаціла</i>
Карэктары	<i>Н. А. Сячко, Л. Б. Сопат</i>

Падпісана да друку 04.12.2019. Фармат $70 \times 90 \frac{1}{16}$. Папера афсетная. Друк афсетны.
Ум. друк. арк. 20,48. Ул.-выд. арк. 16,0. Тыраж 11 210 экз. Заказ

Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «Выдавецтва «Адукацыя і выхаванне»».

Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы,
распаўсюджвалальніка друкаваных выданняў № 1/19 ад 02.08.2013.

Бул. Будзённага, 21, 220070, г. Мінск.

Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «Выдавецтва «Беларускі Дом друку»».




Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы,

распаўсюджвалальніка друкаваных выданняў № 2/102 ад 01.04.2014.

Пр-т Незалежнасці, 79, 220013, г. Мінск.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

ПРАСТОРАВАЯ БУДОВА МАЛЕКУЛ



АСНОЎНЫЕ КЛАСЫ АРГАНІЧНЫХ ЗЛУЧЭННЯЎ

ВУГЛЕВАДРОДЫ

Алкани	C_nH_{2n+2}
Алкадыны	C_nH_{2n-1}
Аромы	C_6H_6

Алкены	C_nH_{2n}
Алкіны	C_nH_{2n-1}

КІСЛОРОДЗМІШЧАЛЬНЫЕ АРГАНІЧНЫЕ ЗЛУЧЭННЯ

Спірты	$R-OH$
Алдегіды	$R-C(=O)H$
Складаных ёфіраў	$R-C(=O)OR_2$
Вуглевадро́ды	$C_6H_6O_6$



АЗОТЗМІШЧАЛЬНЫЕ АРГАНІЧНЫЕ ЗЛУЧЭННЯ

Азіны	$R-NH_2$
Базы	$\dots -N(H)CH(R_1)-C(=O)-N(H)CH(R_2)-C(=O)-N(H)CH(R_2)-C(=O)\dots$

Азоечных азотных кіслоты

Вуглерод	12,0	Бром	79,9	Калій	39,1
Водород	1,0	Ед	126,9	Калішай	40,1
Кіслород	16,0	Сера	32,1	Магній	24,3
Азот	14,0	Фосфор	31,0	Жалеза	55,8
Хлор	35,5	Натрій	23,0	Меды	63,5